



Ба 48 381

ел. Чорда

Веснаход.







5-4-21

25. 04. 2009

D  
A 48381  
8 12 3

М. ЧАРОТ

# ВЕСНАХОД


Беларускіх пісняў № 1  
Беларускія вітчынскія  
АПАВЯДАНЬНІ

Выданье трэцяе

БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА  
МЕНСК — 1928



✓  
SK · Je · min.  
р. № 20 · 33  
№ 156 533 / 319.



# БЕСЧАНДА

---

1-ая друкарня Беларускага  
Дзяржаўнага Выдавецтва.  
Галоўлітбел № 1569.  
У ліку 3.000 экз.  
Заказ № 401.

---

ЭКСЕРТ ЭНДИДИ



— Паша! Паша! — скрипят в окнах  
Барыкин и Жуковецкое на ходу.  
Свистят издали...  
откуда-то издалека...  
откуда-то издалека...  
откуда-то издалека...  
откуда-то издалека...  
**ПАСЬЛЯ БУРЫ...**

## ПАСЬЛЯ БУРЫ...

## *Сказ старога дзядуля*

**R** Схлупіліся хмары ў паветры...

Стала душна...

Вось-вось, думаем, пачнецца бура... Гэтак і стада...

За тры дні да адступу палякаў амаль уся наша вёска са ўсёю жывёлаю перабралася ў лес, на палянку балота, і там дажывала апошнія дні польскага панаваньня...

У вёсцы засталіся толькі старыя ды малыя дзе-  
ці, якія раз-по-раз насілі весткі, а таксама і яду-  
тым, хто пахавэўся...

Па вуліцах гайсалі на конях польскія афіцэры... Жаўнеры шарылі па хлявох і хатах, лавілі курэй, малых паразят, тут-жэ на дварэ альбо на вуліцы раскладалі vogнішча і варылі нарабованую жывёлу...

Раптам перепалох... отъѣзжком же звончим

На дарозе каля суседняй вёскі, вёрст за пяць, афіцэр убачыў цэлую грамаду людзей, якія, ня-сучыючы на конях, паднялі чорную хмару пылу...

— Бальшавікі! Бальшавікі! — закрычаў ён нечалавечым голасам, і ўсе жаўнеры, як адзін, хапіліся за стрэльбы...

Пачалася страляніна... Жаўнеры стралялі, хто куды папала, ня ведаючи, дзе і з якога боку падыходзяць бальшавікі...

Гэта нас толькі радавала. Стралянінаю нас не напужаеш... Праз нашу вёску ня раз ужо за часы гэтай калатніны ляталі кулі ды бомбы...

А, вось, што ідуць насы — гэта зусім добра... Я ўскочыг у сваю хату...

— Баба! а, баба! — загукаў я на жонку: — пячы бліны... госьці ідуць...

— Ці-ж можа быць?! А, божа літасцівы, дай-жа ім сілы і адвагі, каб хутчэй гэтую погань пагналі ад нас!..

Але хутка ўсё заціхла, і пранесьліся чуткі, што гэта не бальшавікі былі, а хлапцы на начлег ехалі, ці з коњымі ў лес ад паноў уцякалі...

— А назаўтра а гадзіне дзесятай раніцы і сапраўды пачалі паны даваць ла-та-ты, бо бальшавікі наступалі з усіх бакоў... А тут яшчэ насы хлопцы нямаведама скуль падаставалі стрэльбы і давай жарыць паном: хто з лесу, хто з жыта, а хто і ў адкрытую...

Наўкола, як можна было акінуць вокам, відаць быў толькі дым ды агонь...

Гэта гарэлі вёскі і масты, падпаленая панамі, каб, напэўна, затрымаць наступ Чырвонай арміі.

Пазіраем мы з-за вуглоў на вуліцу, ажно—на табе ліха!.. У польскай вопратцы бягуць па вуліцы нашыя хлопцы... Мы ўсе ўголас...

— Ды што вы, пашалелі,—гукаем ім,—прадаліся... На свайго брата пашлі...

— Ня бойцеся,—крычаць яны, рагочучы,—гэта мы паном даём па пятах...

— Гэта паўстанцы,—чуліся галасы...

Мы съмялей пачалі вылязать адусюль.

Страляніна, гоман і грукатня пачалі аддаляцца...

Прашло поўгадзіны поўната зацішша...

— Урр-ра!—пранесьліся ў канцы вёскі галасы...

Мы ўсе на вуліцу...

— Нашы! Нашы!..

Загарэлыя, запыленыя, але бадзёрыя і вясёлыя, як аздзін, праходзілі чырвонаармейцы...

Апошніе пачалі мы выносіць, каб падмацаваць сілы нашых збавіцеляў... Выносім сала, хлеб, страву... Не бяруць чырвонаармейцы...

— Нам забаронена дарма браць—плаціць павінны...

Мы проста прасілі іх, каб яны хоць трохі пажывіліся чым-колечы.

— Зудім інакшымі сталі,—кажу я сваёй бабе, якая напякла міску бліноў і вышла частаваць гасцей,—памятаеш, апошні раз як былі перад польскім панаванынем і сілком калі-ні-калі бралі... А цяпер...

Было ўжо паўдня.

Цэлы абоз нашых уцекачоў цягнуўся ў вёску з лесу... Гналі кароў, авец, сывіней...

Вечарам чырвонаармейцы склікалі мітынг...

А наш бацюшка, у якога жаўнеры пазабіралі ўсё дабро,—курэй, індыкоў, хлеб, сала,—гэтак быў рад прыходу чырвоных, што даў знаць сялянам зьбірацца на «благадарсьцівенні малебен» аб збаўленыні вёскі ад паноў-рабаўнікоў.

— Чулі мы яго казаныні,—гутарылі сяляне,— няхай адзін памоліцца, а мы лепш на мітынг... Там шмат навін пачуем...

І толькі позняя ноч улажыла ўсіх спаць...

Адно вартаўнікі хадзілі па вуліцы ды бесыперастаныня трашчалі трашчоткамі... Па канцох-жа вёскі стаялі каравульныя чырвонаармейцы.

\* \* \*

Вось і жывём мы цяпер пановаму ды павольнаму.

Успомніш мінулае—проста ня верыцца. Нібы то сон, а ня праўда была. Хто толькі не павандраваў па нашай зямліцы, хто крыві не пасмактаў нашай...

Чаго ня прышлося перанесьці і маёй старой сьпіне...

Закрыеш очы ды зірнеш у мінулае, перанясяшся на некалькі гадоў назад... Уся жыцьцёвая бура, як на далоні...

І што першым заўсёды кідаецца ў вочы—гэта шапка з чырвонаю звяздою... Каб ня гэта шапка, здаецца, так-бы і віселі вечныя хмары над нашымі загонамі, так-бы і жылі мы ў духаце, якая ня сёньня, дык заўтра атруціла-б усё паветра...

Часам і цяжка бывае... Няма таго, няма сяго. Але чуеш сябе гэтак вольна і бадзёра, што каб пад маё старое цела ды хто падставіў новыя здаровыя ногі, сам-бы ўзяў стрэльбу, адзеў-бы шапку з чырвонаю звяздою, ды туды на захад, дзе гэтак густа сабраліся хмары... Хочацца, каб там гэта бура пранеслася...


Мне думаецца, што хутка і там зьявіцца гэта чароўная шапка з чырвонаю звяздою. Нешта хмурча заўсёды ў tym баку, куды кожны дзень сонца заплывае...

Мне, вось, часам здаецца, калі я думкамі аблятаю ўвесь сьвет, што нават сонца, вось гэта самае, што ў нас гарыць і съвеціць, як толькі туды, на тыя абшары спаўзае, зараз-жа перастае бліщаць... Ня можа яно там сеяць свае залатыя праменіні...

А бяз сонечнага цяпла і съвету няма жыцця...

\* \* \*

Яго старыя прышчуранныя вочы з-пад сівых густых броваў пазіралі ўдалъ на захад... Здавала-ся, што ён хоча рынуцца туды, адзеўшы на сваю белую галаву шапку з чырвонаю звяздою...



Успаміны буры, здавалася, маладзілі яго на шмат гадоў і ўздымалі ў ім дух нейкага несьвядомага протэсту...

На твары гэтага старэнъякага дзеда з'явілася ні-  
колі нябачаная мною ўсьмешка...

— Крылья! Крылья яму! — хацелася мне закричать моцным голосам...

Я быў нібы зачарованы і ня мог свайго погляду адараўаць ад гэтага старога целам, але маладога духам героя-дзядулі.

## ДА СОНЦА

Сягоныня Першага Мая...

Кідайце кветкі на чырвоны шлях—ідзе грамада працоўнага народу!

Шлях заліты крывёю... Там і сям яшчэ можна пабачыць непахаваных мерцвякоў... А абапал шляху стаяць на ўзгорках магілы, крыж каля крыжа,—гэта ахвяры барацьбы за лепшую будучыну, гэта слупы, якімі вытыкан шлях да сонца...

Сылёз не пралівайце—іх даволі...

Кідайце кветкі на гэты шлях, усыцілайце яго зелянінаю і съпявайце вясёлыя песні—гэта сымболі вечнага жыцця.

Паглядзеце!.. На крыжох развесашы чырвоныя штандары. Іх развязвае майскі цёплы вецер... Яны паціху калышуцца, а ад іх калыханыня дрыжыць увесь съвет...

Паглядзеце!.. Яшчэ ёсьць шмат людзей, якія баяцца гэтага страшнага, але дзіўнага й прыемнага калыханыня.

Палахлівыя людзі!.. Яны думаюць, што зямля праваліцца, яны трymаюцца адзін за другога, каб

ня рынуцца ў бяздоінную глыбіню і не загінуць... Яны, заплюснуўшы вочы, пачынаюць маліцца нейядомаму богу і, як чарвякі, поўзаюць перад ім на гразкай, забруджанай зямлі, а ён, бог вечнага страху, пасылае ім кару за тое, што яны яго баяцца.

Вось раптам страшэнны чуецца грук... Некаторыя з іх адчыняюць вочы і бачаць чырвоныя штандary... Штандary сваім колерам іх палохаюць, але сваім мітусеньнем маняць да сябе.

— Загінь ты, бог вечнай помсты!—Яны крычаць, падымаяцца з зямлі й бягучы да штандараў... да крыжоў... на чырвоны шлях...

Чым бліжэй бягучы да новай дарогі, тым ім робіцца съмялей,—яны чуюць гучную, вольную песню, песню Першага Мая...

Працоўная грамада бяжыць на гэтыя гукі...

\* \* \*

Душны й дымны горад... Тэатры, бульвары і вуліцы перапоўнены народам, якім заўсёды сівята...

Грамада бяжыць на вуліцы, заклікае ўсіх з сабою... Людзі тэатраў, бульвараў і вуліц рагочуць і зъдзіўлена пазіраюць на бягучую, нямаведама куды, грамаду?..

— Куды? Чаго? Нам і тут добра!—кажуць яны. Грамада злосна ўзіраеца на гэтых здаволеных сваім жыцьцём людзей і бяжыць далей...

Вось фабрыка ѹ завод... Грамада пазнае сваіх людзей і кліча іх з сабою. Стук малаткоў і кавадлаў заглушае іх кліч...

— Гэй, рабочы!—крычыць грамада з усіх сіл,— ты з гэтай дымнай і душнай фабрыкі ѹ заводу ня бачыш, што вунь недалёка прыгожа мітусяцца чырвоныя штандary й вабяць да сябе пакутны бедны народ... За стукамі малаткоў і за грукам машын ты ня чуеш свабоднай майскай песьні, якая заклікае да сябе пакрыўджаных і абяздоленных людзей... Кінь працеваць на таго, хто, дзякуючы тваім мазалістым рукам, увесь век сывяткуе! Пасывяткуй і ты, хоць адзін гэты дзень, дзень Першага Мая...

Пойдзем разам!..

Стук малаткоў і груک машын заціхае... Грамада павялічваецца й шпаркімі крокамі ѹмкненца да чырвоных штандараў... А штандary што раз—то ўсё бліжэй, што раз—то усё прыгажэй мітусяцца й маняць да сябе тых, хто іх пабачыў і да іх съпашаецца...

— Нас цяпер болей! Съмялей і хутчэй да таго няведамага краю, які ўвшаны чырвонымі штандарамі і заліты ломячым вочы бляскам...

— Стой!—крычаць ім тыя, хто бяз іх ня можа жыць...

— Прэч з дарогі!—крычыць грамада ў адзін голас... і бяжыць уперад і ўперад!..

\* \* \*

Вось бедныя вёскі... Поле зарасло палыном...  
Як мурашкі, бедныя людзі працуець на сваіх ву-  
зеньках палосках...

А на шырозарным абшары ў тры дугі гнецца  
селянін, ідучы за худою канякаю, якая йдзе, слा-  
няючыся, каля змочанай потам разоры...

Гэта не яго абшар. Гэта ўсё таго, хто з вяліка-  
га пабялянага палацу ім кіруе, як жывёлаю, і  
смоўча яго кроў, як павук муху, злавіўши ў сваіх  
цянётах...

І вузкая і шырокая палоска зыліты потам і  
кроўю гаротнага цёмнага народу...

— Гэй, ты!—гукае грамада,—хочаш жыць ле-  
пей—ідзі з намі... Потам залітая вочы твае ня ба-  
чаць вольных штандараў, якія вабяць да сябе, а  
за крыкам панскіх наймітаў, якія сядзяць на тваім  
карку, ты ня чуеш свабоднай прыгожай майскай  
песыні...

У нас сёньня сьвята, хай і ў цябе будзе сьвята:  
Пойдзема разам шукаць шчасльца й лепшай долі...  
Ты сын нашай сям'і, табе месца ня тут, а там...

Пойдзема, брат!...

Селянін і батрак далучаюцца да грамады... Гра-  
мада расьце і імкненцца ўперад...

А штандary ўсё бліжэй і бліжэй... Песыні чу-  
юцца гучней.—Усе староняцца, даюць дарогу...  
Хто не саступае з дарогі, той іх вораг, таго яны су-  
дзяць сваім справядлівым судом...

Чым больш барыкад і розных перашкод ім на дарозе, тым грамада робіцца мацней, і хутчэй съпя. шаецца хапіць у рукі чырвоны штандар, які здалёку заклікае іх да сябе...

\* \* \*

Вось яны прышлі... Узышлі на чырвоны шлях...

Кідайце кветкі ім на дарогу—ідзе працоўны народ!

Чырвоны шлях іх ня пужае... Крыжы й магілы абапал шляху, верныя вартаўнікі яго, напамінаюць ім аб мінулым і не даюць патухнуць надзеі ў сэрцы, што яны дойдуць да сонца, куды й вядзе гэты шлях...

Сёныня Першага Мая.

З усіх краёў імкнуща грамады на гэты шлях. Усе вясёлыя... На вуснах усьмешка... Усе съпяваюць. Іх съпевы зъліваюцца ў адзін гучны цудоўны съпей, які чуваць на ўвесь съвет.

Увесь народ, які далёка ад шляху, які дагэтуль спаў, прасыпаецца.

Працоўны народ кідае працу, прыслушоўваецца да съпеву й таксама пачынае съпяваць.

Увесь працоўны народ сёныня не бярэцца за працу...

Усе съятуюць дзень вызвалення працы...

Свята працоўнай бядноты ўсяго съвету...

З усіх краёў, з усіх куткоў прыслушоўваюцца да гучнай песні, якую шматмільённая грамада

пяе, ідучы чырвоным шляхам да сонца. Усе пазіраюць туды, дзе мітусяцца чырвоныя штандary... Памыкаюцца бегчы...

Іх ня пускаюць. Але яшчэ хвіля—яны будуць тут, на чырвоным шляху пад вольнымі штандарамі...

Сягоныня Першага Мая... Чырвоны шлях заліты тымі праменянямі сонца, якія ўсяму съвету даюць жыцьцё...

Вясна!.. Май!.. Адусюль ұыша новае жыцьцё, усюды відаць съяды вечнай моладасыці...

— Толькі крыжы й магілы напамінаюць аб тым, што нядаўна была чутна хаўтурная, жалобная песьня... песьня непамернай працы...

Але гукі тэй сумнай песьні радзілі нам новую вясёлую лесьню вечнага жыцьця...

— Ня трэба плакаць!—шэпчуць паціху крыжы.

— Ня трэба паміраць,—гамоняць магілы...

На чырвоным шляху зьявіліся кабеты ў шлюбным адзеньні й прынесьлі кветкі вечнага вольната жыцьця!..

Сыплюць яны кветкі на заліты крывёю шлях, па якому працоўны народ, парваўшы путы няволі, ідзе да сонца...

Яны ўюць вянкі з прыгожых кветак і кладуць на галовы лепішых барацьбітоў, якія даўно йдуць па гэтаму шляху.

Яны ўюць вянкі з прыгожых кветак і веша-  
юць на крыжы і кладуць на магілы тых бараць-  
бітоў, якія згадзіліся лепш аддаць жыцьцё, чым  
саступіць са шляху, які вядзе да сонца...

Іграй-жа музыка. — Гучней съпявайце песьні.  
Усьцілайце чырвоны шлях кветкамі вясны.

Вышэй уздымайся чырвоны съцяг волі... Разв-  
вівайся ад майскага цёплата ветру й сваім міту-  
сенынем заві працоўны народ на чырвоны шлях...  
Няхай з усіх краёў, пабачыўши твой колер, ім-  
кнуцца ў гэтая шчыльныя рады першых бараць-  
бітоў за лепшую будучыну.

— Усе разам пойдзем да сонца...

Сонца сваім бліскам пячэ наш твар, сълепіць  
вочы, але чым бліжэй да яго, tym яно ласкавей  
грэе і прыгартае да сябе, як родная матка сваё  
дзіця...

Ня трэба баяцца моцнага ветру й буры, ня  
трэба жагнацца прад громам і бліскавіцай...

Гром першы ўжо прагрымеў.

Ужо прышоў Май, які повен жыцьця й ра-  
дасці...

Сёньня Першага Мая...

Адзеньце лепшае ўбраныне... Ускладзеце на  
головы вянкі першых вясеных кветак і съмелы,  
супакойна йдзеце па чырвонаму шляху да сонца...

Гучней съпявайце першамайскую вольную  
песню... Сёньня ўвесы съвет яе съпявает...

З кветкамі ў руках, з песьнямі ў вуснах ідзеце  
да сонца...

## Сёныя Першага Мая!

Кідайце кветкі на чырвоны шлях, які ўпрыгожаны крыжамі й магіламі,—гэтым шляхам працоўны народ ідзе да сонца!..

як з'ялоў зей хобі на ёсці станцыі сільскога  
коўзані іхні газеты пададзе від здесі імінно  
жытэцтвенніків іх газеты зей хобі пададзе  
іхне жытэцтвенніків іх газеты зей хобі зал  
гаспадарчую іх газеты зей хобі зал  
жытэцтвенніків іх газеты зей хобі зал

## САМАЛЁТ

Вёска «Венцяры» была тым глухім кутком,  
які толькі можа спаткацца паміж абшараў бела-  
рускіх лясоў ды балот.

Венцяроўцы жылі ціха і супакойна праз шмат  
дзесяткаў гадоў... Нішто не парушала іх прыго-  
жую ідылію... Ды што магло парушыць іх жыць-  
цё, калі вёска была недаступнай ні для ногі, ні для  
вока чалавечага.

Вёска стаяла паміж балота, паросшага густою  
лазою і алешнікам. Паводдаль-жа, як нарачна,  
яе абвівала рэчка Пціч... Хаты з саламянімі і ча-  
ротавымі стрэхамі стаялі на расьцярэбленай палян-  
цы, як на востраве... Гэтай палянкі зусім даволі  
было, каб засяяць збожжа ды бульбы і гэтым пра-  
карміцца да новага ўраджаю.

Апрача таго, венцяроўцы лавілі шмат рыбы,  
білі розную зывярыну, птушак і жылі прыпя-  
ваючы...

Мінула вайна, адбылася рэвалюцыя, а венця-  
роўцы жывуць, як і даўней... Ни за час вайны,  
ні за час рэвалюцыйнай барацьбы ні адна вайсковая

часьць не прашла праз іх вёску... Вось толькі, як скінулі цара, то з воласьці прыехаў нейкі чалавек і загадаў усім зыніштожыць царскія партрэты... Але ніводнага партрэта ў вёсцы ня было, так што сяляне доўга не маглі вырашыць, як ім выпаўніць гэты загад. А далей зноў пашло, як і раней.

Летам ніхто не заглядваў у гэты глухі куток... Ды як-жа можна папасьці ў «Венцяры»? Альбо на лодцы пераехаць, а пасля мясіць па гразі, альбо пешкам прыйсьці старою грэбляю, якую штогод у вяноўскае разводзьдзе гэтак размывала, што сяляне перасталі больш і папраўляць яе.

Ня любілі венцяроўцы зімы. Тады шмат часьцей да іх даведваліся чужбы людзі. Едуны па сена щі па дровы, суседній вёскі мужыкі заяжджаюць у «Венцяры», каб купіць сухой рыбы альбо лапіцей лазовых...

Але з'явіліся новыя гроши, і ўсякія гандлёвыя зносіны з суседнімі вёскамі спыніліся. Венцяроўцы адмовіліся іх браць... Можна было толькі абменным спосабам што-небудзь у іх выманіць.

Мала йшло венцяроўцаў і ў войска як пры цару, таксама і ў часе свабоды. Раней яны былі ў воласьці на ўчоце, а пасля, як у час жыцьцёвай завірухі ў воласьці пагарэлі паперы, дык ніхто ў другі раз ня йшоў запісвацца... Нават і новароджаных сяляне ня пісалі ў палямейныя сypісy...

— Усё роўна згінуць паперы... Дык навошта іх псуваць запісамі... Ды не запісаўшыся, ніхто і ведаць аб табе ня будзе, а гэта і найлепей,—разважалі венцяроўцы і ўсё глыбей і далей залазілі ў лазу ды балота.

Воласьць шмат разоў прарабавала прысылаць той ці іншы загад, але венцяроўцы былі няграматныя і загадаў ніколі ня чыталі. А калі аднаго разу ў асеньні замарозкі з воласьці прыехала некалькі чалавек, каб прымусіць венцяроўцаў ісьці ў войска і аддаць нейкі падатак, то ўсе жыхары разъбегліся па балоце, засталіся толькі дзеці ды старыя кабеты. Пасля гэтага воласьць махнула на ўсё рукою і больш да іх не прыяжджаля...

А венцяроўцы яшчэ вальней, яшчэ лепш заўжылі ў сваім глухім кутку, нібы ў нейкім казачным краі...

Але вось аднаго разу негадана-нечакана бяда здарылася, ды такая, якой самы старэйшы селянін вёскі ня памятуе.

Быў цёплы летні дзень... Венцяроўцы працева-  
лі—хто на полі, хто на сенажаці, а хто проста  
каля хаты. Невядома што быў за дзень: панядзе-  
лак ці пятніца, свята ці будны, бо венцяроўцы  
днёў ня лічылі і святковалі тады, як ня было  
працы...

Дык вось у гэты самы дзень здарылася тое,  
што заварушыла балота і раз назаўсёды жыцьцё  
венцяроўцаў зрабіла неспакойным...

Было ўжо крыху за паўдня, але сонца смаліла  
нібы лучынкаю... Наўкола была такая ціша, што  
плясканыне рыбы ў рэчцы было чуваць за некаль-  
кі ганей.

Раптам да вёскі пачалі далятаць нейкія нячут-  
ныя дагэтуль тукі,—ні то гудзеньне жука, ні то  
малатарні... Але гэта ня быў шум лесу, які тэтак  
часта напяваў свае нудныя сыпевы венцяроўцам.

Мужчыны і кабеты, дзе хто ні быў, пачалі азі-  
рацца і паглядаць угару... На іх тварах быў пры-  
менен нейкі перапалох...

Шум чагось няведамага ўсё гучней і гучней да-  
лятаў да іх вушэй...

Прашло некалькі хвілін, і венцяроўцы ўбачылі,  
што далёка-далёка ў блакітнай высі плыве да іх  
нешта бліскучае, вельмі пахожае на птушку-стры-  
жа, якая палошча паветра перад дажджом...

Гэта птушка ўсё бліжэй і бліжэй ляцела да іх  
паляны... Венцяроўцы пачалі схадзіцца ў адну  
грамаду. Над іх вёскай першы раз пралятае гэта  
няведамае страшыдла, маючае сілу ўзыняцца да  
нябёс...

Сяляне маўчалі і з заміраннем сэрца сачымі  
за птушкай, чакаючы, што вось-вось яна апус-  
ціцца на іх загоны...

— Нічога страшнага,—казаў малады хлапец  
Хведар, які год таму назад вярнуўся дамоў, адзін  
за ўсю вёску адслужыўшы вайсковую службу,—

гэта самалёт, такі струмант, што сам лятае, а ў  
ім сядзяць людзі...

Усіх ахапіла цікавасць... Хацелася бліжэй па-  
бачыць гэту нябачаную штуку-самалёт.

Зусім ужо нізка кружыцца самалёт, гудзе, рэ-  
жа крыльямі паветра і праста мерыцца апусьці-  
ца на грамаду, якая сабралася на прасторным па-  
пары за вёскаю.

— Ён падае на зямлю!—крычалі малая хлоп-  
цы,—можа сапсаваўся, а можа вестку цікавую  
прывёз да нас...

— А можа хоча каго-небудзь ухапіць,—сказаў  
другі хлапец, пазіраючы на дзяўчат,—уцякайма,  
пақуль яшчэ кружыцца ўгары...

— Кіньце жартаваць, падшыванцы,—крыкнуў  
стары Пракоп ды, скінуўшы шапку і выняўшы з  
зубоў люльку, стаў пазіраць на самалёт, які то  
апускаўся аж да каміноў хат, то зноў уздымаўся  
высока-высока...

Грамада ўвесь час спрачалася паміж сабою,  
тлумачачы на ўсе лады, што ўсё гэта значыць...  
Перапалох пачаў праходзіць.

Раптам самалёт з непамернай вышыні вopра-  
месьцю пачаў падаць на зямлю, робячы розныя  
выкрунтасы то ўлева, то ўправа...

Некалькі чалавек кінулася ўцякаць у вёску...  
Уся грамада разъбеглася... Маладыя хлапчуکі пры-  
ляглі пад мяжою і, як зайцы, баяліся выткнуць  
вушы.

Самалёт апусыціўся на чыстай і гладкай угарцованай авечкамі палосцы непадалёку, дзе толькі што стаяла грамада.

Два чалавекі вылезылі з самалёту і махалі на сяляні шапкамі, каб ішлі да іх...

Ніхто першым не адважваўся...

— Ды што яны—зьвяры, што мы іх баймся,— газарылі сяляне, зьбіраючыся зноў у грамаду,— гэй вы, моладзь, пабяжэце да гэтых лятуноў, можа ім дапамагчы што-небудзь патрэбна!..

— Хто са мною? Я першы,—крычаў Хведар да хлапцоў,—эх, вы, як-жа на пазыцыі, калі гэты самы самалёт зьверху яшчэ бонбы кідае... А тут-же не пазыцыя... Гэта нашы лятуны прыляцелі...

— Добра... нашы,—разважалі старыя,—але чаго-ж прыляцелі сюды, у тэта жетра-балота... Тут, пэўна, нешта ня зусім чыстае...

Першым да самалёту пашоў Хведар, а за ім нясьмела, ззаду дыбала яшчэ некалькі съмляйшых хлапцоў...

Лятуны-ж ня рушыліся з месца, а ўвесь час махалі шапкамі і нешта кричалі...

Прашло колькі хвілін і самалёт быў акружан грамадою сялян, якія адважыліся рушыцца толькі пасыля таго, як туды зашлі свае хлюпцы і паклікалі іх...

Як старыя, гэтак і моладзь спачатку пужліва падыходзілі да самалёту і аглядалі яго з усіх бакоў...

— Вось дык штука, каваў зухаваты хлапец Мікітка,—каб нам такую самалётку, хоць бы ў воласьць зъяляталі, а то наўкол гэткае балота, што ні пяхтурой, ні на жані ня вылезеш з вёскі...

Лятуны тут-жа тлумачылі сялянам, як і чаму ён лятае ў паветры, якая карысць можа быць ад самалёту. Хацелі даць хлопцам кніжак і лісткоў, але зразу некалькі таласоў адказала, што ў вёscы няма ніводнага граматнага чалавека.

Лятуны паціскалі плячамі, паглядзелі адзін на другога і пачалі ўгаварваць сялян, каб зрабілі дарогу да воласьці, што гэтак толькі зъвяры могуць жыць, а ня людзі...

— Майстравалі грэблю праз шмат гадоў,—пачаў гаманіць адзін сівабароды дзед,—але кожны год рэчка змывае вясною, і зноў трэба яе ладзіць... Ну, вось, і плонулі на гэту справу... Жывём адны, і мы да нікога, і да нас ніхто не прыяжджае... Хоць і сумна, але затое вольна і супакойна жывеца. Ніякае начальства не заглядае.

Лятуны, пачуўшы гэткую гутарку і пазнаёміўшыся з жыхарамі вёскі, доўга не маглі ўцяміць, куды гэта яны папалі... Ні вочам, ні вушам не хацелі верыць, што ў вольнай краіне ёсьць гэткія месцы, дзе ні кроплі ня відаць усяго таго, чым сотні гадоў жыве культурнае чалавецтва...

— І вы здаволены гэткім сваім жыцьцём?—запытаяўся адзін з лятуноў у грамады.

— Але, вельмі здаволены, калі толькі нас ніхто не чапае...

Сонца бязылтасна прыпякала. Абодва лятуны былі абліты потам, але не пераставалі гаварыць аб усім тым, што дзеецца на съвеце... Бадай-што ўся вёска ад старога да малога абступіла лятуноў і, ня зводзячы з іх погляду, лавіла кожнае слова.

Уся грамада маўчала, толькі гучныя слова прамоўцы разыягаліся па прасторы гэтага балотнага вострава...

Моладзь была захоплена словамі тэй нібы-та дзіўнай казкі, якую апавядалі нямаведама адкуль прыляцеўшыя людзі.

— І першая праца, за якую вы зараз-жа павінны ўзяцца,—канчаў адзін з лятуноў,—гэта пабудаваць добрую дарогу праз балота, каб вам можна было ездзіць у воласць і каб да вас была магчымасць дабрацца жывому чалавеку...

— А каб нам вось гэтую самую штуку прыдбаць,—сказаў Мікіта,—на ёй толькі страшна, а то так і хутчэй і спрытней езыдзіць куды-небудзь...

Лятуны ўсьміхнуліся... Уся грамада залілася моцным рогатам...

— Чаму не,—казаў лятун,—можна і гэткую штуку прыдбаць... Будзе хутка час, калі будзеце і на самалёце лятаць, але пакуль-што павінны пражыць дарогу, каб хоць на конях можна было выехаць з гэтага балота ды пабачыць съвет...

— А ці ня грэх на гэтym самалёце ўздымацца пад нябёсы?— запытаў кароценькі, худзенъкі селянін, які ўвесь час, скінуўшы шапку, стаяў збоку і лавіў слова за словам...

Грамада зноў зарагатала.

Венцяроўцы, асабліва маладыя хлопцы і дзяўчата, былі на сёмым небе ад радасьці, пачуўшы ўвесь той сказ, які апавядалі лятуны...

Усе пачалі прасіць лятуноў у госьці, але тыя адмовіліся за недахватам часу,— трэ' было яшчэ шмат абляцець мейсцаў, дзе таксама прыдзеца шмат гутарыць... Лятуны абяцалі ў другі раз прыехаць да венцяроўцаў і застанавіцца ў іх на больш даўжэйшы час...

Залапатала нешта ў самалёце, завярцеліся калёсы, пабеглі па прыплесканай зямлі... Замітульгали крыльлі... І самалёт пачаў уздымацца...

Венцяроўцы з крылкам віталі іх на прашчанье і беглі ў бок за самалётам...

Вышэй і вышэй уздымалася гэта дзіўная птушка і бліскучымі крыльлямі мітусілася ў сонцам залітай высі...

Грамада доўга не могла разыйсьціся... Пазірала ў бяздонную сінь, і махала лятуном шапкамі...

Гукі самалёту пачыналі аддаляцца... Грамада стала расходзіцца, зачарованая дзіўным сном-казкаю незнаёмых людзей.

— А якія яны прыгожыя гэтая лятуны, зусім непадобны да наших распапузлых хлапкоў,—

гаманілі паміж сабою дзяўчата,—іх пекны белы твар і поўныя агню вочы доўга будуць бачыцца нам у сyne...

— Я з імі не спалохалася-б ня толькі балота праляцець,—дадала другая прыгожаньская дзяўчына,— а ўзынялася-б за самыя хмары, паляцела-б, куды яны толькі захацелі.

І зноў пачалі бегчы дні за днямі... Але гэтыя дні ня былі падобны да мінульых дзён.

Самалёт парушыў спакойнае жыццё венцяроўцаў. Як-бы залом хто заламаў над іх адвею съпячым вострывам з таго дня, калі ў іх былі людзі-лятуны.

Загарэлася праца. Пачалі будаваць дарогу праз балота. Старыя працівіліся, але моладзь не ўтаймавалася, пакуль не ўзяла верх... Яна, не пакладаючы рук, майстравала грэблю, каб як найхутчэй па гэтай дарозе дайшло да іх тое новае прыгожае жыццё, аб якім апавядалі людзі-лятуны. У галаве венцяроўцаў зрабіўся нейкі пераварот... Яны пачалі адчуваць сябе інакш, як раней. Яны адчувалі нейкае неіздавальненіне жыццем, але ня ведалі, чым і як яго палепшиць...

Пачалася нясупынная ўпартая барацьба моладзі са старымі, якія, гледзячы на ўсё, што рабіла моладзь, уздыхалі і гаварылі:

— Чуем, што напаўзае на нашу вёску цёмная хара... Быць неспакою... Ня ў добры час праляцела птушка-самалётка над нашымі сялібамі...

Хутка ў гняздо наша ястраб прыляціць. І ня жыць  
больш венцяроўцам тым жыцьцём, якім дзяды ды  
прадзеды жылі...

А моладзь ня дрэмле. Новы дзень—і што-не-  
будзь новае прыносяць венцяроўцам...

Штоночы сыніцца венцяроўцам самалёт... Здаец-  
ца, ня ходзяць яны па размытай грэблі ды бало-  
це, а на самалёце птушкай крылатай носяцца.

А позынім летнім вечарам, калі ў высі зоркі,  
як тыя балотныя съветлячки, пачынаюць гарэць  
над вёскай, хлопцы і дзяўчата зьбіраюцца каля  
хат на лавачку, каб супачыць ад працы і пагама-  
ніць аб птушцы-самалётцы... Згаснуць зоркі, сха-  
ваецца меоячык за хмару, а моладзь ня можа нага-  
варыцца...

Часта і цяпер у цішу ночы звонкім адгалосам  
разылягаюцца па балоце гукі гармоніка і скла-  
дзенай самімі венцяроўцамі песні:

Грай, гармонік, грай, гармонік,  
На ўсё тоны-галасы,  
Хай закружацца над вёскай  
Самалёта калясы.

Ня люблю цябе, мой мілы,  
Калі едзеш на кабыле,  
Сядзь хутчэй на самалёт—  
Паляту з табой ў палёт.

Сёньня бачыла ў сyne  
Прыгожага хлопчыка,  
Пэўна—замуж выйсьці мне  
Ды за самалётчыка...

## КІРМАШ

У мінулыя гады дзень «святога Макавея» вёска Ліпнёўка съяткавала вельмі шчыра і ўрачыста. Гэта быў кірмашовы дзень.

З усходам сонца ліпнёўцы былі на нагах. Чиста прыбраныя бабы і мужыкі хадзілі адны да другіх частавацца.

Моладзь-жа, хлопцы й дзяўчата, ішлі за пяць вёрст у царкву на абедню, а пасля абедні бралі абразы, крыж, пратэсы і несьлі ў сваю вёску.

Бацюшка з дзякам прыяджаў крыху пазней, і пачыналася хаджэнне з вобразам па вёсцы.

— «Святы угодніча, Макавею, малі бога а нас», — цягнуў хрыплым, але досыць гучным голасам айцец Парфіры. Дзячёк тэнарком спрытна паўтараў...

— «Слава айцу і сыну і святому духу», — яшчэ гучней гукаў бацюшка.

— «І ныне і прысна і ва векі вякоў», — падхватваў дзяк і цягнуў так доўга, каб можна было дайсьці да суседняга двара.

І гэтак з двара ў двор, ад аднэй хаты да другой ішла процэсія, а за ёю вялікая грамада лю-

дзей, амаль усе ліпнёўцы ды яшчэ прыехаўшыя на кірмаш з суседніх вёсак.

Бацюшка, узышоўшы на двор, адчытваў спачатку малітвы, палажыўшы эвангэльле на дэяжы, засланай чыстым абрусом і пакрыўшы эпітрахільлю галовы гаспадара і гаспадыні, пасля йшоў пасвянцаць съятою вадою хату, хлявы і іншыя будынкі.

У гэты час стараста забіраў са стала, які таксама павінен стаяць на дварэ, булку хлеба, рэшата альбо шаснастку жыта ці ячменю, кусок сала, некалькі яец і нёс на вазы, якія ехалі ўсьлед за вобразам.

Дзяк-жа, як толькі канчалася цэрэмонія, хутчэй за ўсіх хватаў са стала дзесятку альбо грыўню, каб яна не папала каму іншаму ў кішэню, ведаючы, што прошы кладуща опэцыяльна для яго.

Як канчалі абыходзіць усе хаты, у канцы вёскі прыладжвалі высока на жердках вобраз «божай мацеры» і прыганялі ўсю жывёліну з поля. Поп-жа стаяў збоку і крапідлам крапіў, шэпчу-чы сабе пад нос нейкія малітвы...

Гэтым канчалася адна частка кірмашу.

Другая частка—гэта было пагалоўнае п'янства, бойка, гульні і інш.

Бацюшка, звычайна «папрацаваўшы» цяжка, заходзіў ці да старасты ці па чарзе да аднаго з багацейшых сялян вёскі і там гэтак напіваўся, што яго клалі з мяшкамі жыта і везьлі да хаты,

а там на руках здымалі і аддавалі «матушки», якая даўно прырыхтавалася спаткаць яго не цверазейшым.

Бывала, падвалі добрыя праважатыя бацюшку, то яны, напаіўшы, як сълед, царкоўнага страсту, які павінен быў сачыць за ўсім сабраным скарбам, не прыміналі некалькі мяшкоў скінуць па дарозе ў авёс, а назад едуцы забраць іх ды пра-піць.

А дзяк, то той гэтак напіваўся, што заставаўся заўсёды начаваць дзе-небудзь у садку альбо ў агародзе, і яму вобчаства назаўтра давала фурманку...

Ліпнёўцы-ж гэтак напіваліся к вечару, што кірмаш заўсёды канчаўся бойкаю, а чаго добрага і пажарам...

— Ліпнякі гуляюць,—казали суседнія вёскі, калі раптам уночы Ліпнёўка асьвечвалася чырвонымі языкамі агню...

А назаўтра часамі «ліпнякі» патыліцу чухалі ды гутарылі адзін да другога:

— Кажуць, калі на Макавея дождж ідзе, то пажару ня будзе, а тут, на табе, дождж прашоў і на таго-ж самага Макавея, бадай на яго ліха, гэткае няшчасьце...

— А ўсё гарэлка нарабіла!..

— Так, яна,—паўтаралі, як адзін, сяляне і пазіралі на абгарэлае бярвене спаленых будынкаў...

Гэтак было даўней...

Але пачалася вайна, пасля рэвалюцыя, зноў пашлі войны ня з тым, дык з тым, і Ліпнёўка забылася пра кірмашы. Моладзь на вайне, старыя занятыя працаю, а галоўнае—няма гарэлкі,—усё неяк не выпадала зрабіць кірмашу...

— Хіба жыцьцё крыху наладзіцца,—гаманілі ліпнёўцы,—тады закірмашуем...

Дык вось ня гэтак даўно нашы ліпнякі і закірмашавалі...

\* \* \*

За некалькі дзён да Макавея старыя ліпнёўцы пачалі рыхтавацца да кірмашу.

То сям, то там пачалі паказвацца дымкі на імшарыні. Гэта працавалі самагоначныя заводы.

— Ну што за кірмаш без самагону? Няма гарэлкі пры Савецкай уладзе, то трэба хоць свайго... самагону «выціснуць».

Ну й пачалі «ціонуць»...

А раптам міліцыя ў лясок ды гэтак націснула, што шмат хто адчураўся і бражкі, і пасуды ды задаў лататы, куды вочы глядзяць.

— Нічога,—съмяяліся мужчыны пасля гэтакай навальніцы,—ня ўсё забралі, для кірмашу і нам пакінулі...

Назаўтра і Макавей.

— Як-жа з папом будзе,—гаварыў стары Ахрэм у грамадзе мужчын, якія сабраліся каля варот сельсавету.

— Вы ўжо самі, мужчыны, вырашайце гэту справу,—падхапіў старшиня сельсавету,— я чалавек савецкі, мне ня можна гэтымі «сьвятымі» справамі займацца. Бачыце, цяпер і царква, і папы зусім ня то, што раней...

— Але, гэтак,—загаманіў малады хлапец у чырвонаармейскай шапцы з «пікаю»,—папы нашай улады не памінаюць, затое мы іх памінаем...

— Ды якім яшчэ добрым словам,—рагатаў другі хлапец, узбраўшыся на вароты...

Мужчыны пераглянуліся.

— Бадай што і без папа і на гэты раз абыйдзецца... Ці-ж знайдзеш тую моладзь, якая даўней за вобразам хадзіла,—бубніў пад нос Рыгор Вушыла,—наша моладзь хутчэй на «шпяктаклі» нейкія рынецца, чым у царкву за пратэсамі...

Маладыя хлопцы й дзяўчатаы ажно лопаті з рогату.

— Што, хочаце папа прывесці паказаць,—гукалі яны,—ды яно не пашкодзіла-б глянуць на яго... даўно бачылі...

— Касіць, хлопцы, касіць, а не кірмашы спраўляць,—казаў Мікіта Рыла,—на пагодзе стала, трэба пасьпяшацца...

Пачало ўжо цымнець. Дзе-ні-дзе ў воках блішчэлі атні... Усе пачалі расходзіцца...

— Шкада,—казаў уздыхаючы Габрусь Канца-  
венька, які быў у добрых адносінах з папом,—а  
я, як на ліха, будучы ў нядзелю ў царкве, казаў  
бацюшку, што будзем спраўляць кірмаш і нават  
гаманіў аб тым, каб як-небудзь вобраз пана сіць  
па вёсцы... Шкада, шкада...

— Ты, вось, ляпей пайдзі заўтра пана сіна  
сваё з балота, а ня вобраз,—адпаліў пятнаццацёх-  
гадовы хлапчук-комсамолец,—а то пагніе ў ба-  
лоце, дык зімою каровы падохнуць з голаду...

— Сам ты здохнеш хутчэй,—агрызнуўся злос-  
на Габрусь,—прэч, несвяцоная костка, злы дух,  
паганы... Трэба прывесыці папа ды вас, чарцей,  
пасвяянціць, каб нячыстую сілу з вас павыганяць...

Хлапчук адбегся на некалькі крошкаў, паўгля-  
даўся на Габруся, пакуль той чытаў «літані», а  
пасля гукнуў на ўсю вуліцу:

— Свяянці ты свой нос, каб даўжэйши рос!.. Па-  
поў парабак! Вазіў папу дровы, ага!..

Мужчыны, якія ішлі з Габрусём, моцна за-  
рагаталі. Адзін з іх сказаў Габрусю:

— Ня лезь за жуком, а то замараешся.

\* \* \*

Вось і кірмашовы дзень.

Уся моладзь працуе ў полі, на сенажаці... А  
старыя й самі ня ведаюць, што рабіць... Брацца  
за працу, ці не?

Да паўдня бадай усе съяткавалі. Пасьля плавіна старых усьлед за моладзыдзю папхнулася ў поле. Засталіся кірмашаваць самыя набожныя, ды яшчэ той застаўся, хто пасыпей «выціснучь» ды захаваць самагону.

Дзень удаўся пагодлівы. На небе ніводнай хмаркі.

Па дарозе, уздымаючы слуп пылу, коціць на кірмаш айцец Парфіры. Габрусь, прыбраны пасъяточнаму, спаткаў яго першы...

— Вось добра,—кажа ён, цалуючы айца ў руку,—не забыліся аб нас...

Айцец Парфіры саскочыў з воза, аброс заўленае паліто і капялюш і кажа да Габруся:

— Хіба Ліпнёўка пра мяне запамятала, а я то не... Ды ці можна вас запамятаць, асабліва ў кірмашовы дзень... Ох-хо-хо... Ох-хо! Было калісьці жыцьцё.

Тымчасам на двор Габруся пачалі зыбірацца сяляне, бо вестка аб tym, што прыехаў бацюшка, стала вядома ўсёй вёсцы... Бацюшка, вітаючыся са сваімі парафіянамі, ківаў галавою і гаманіў:

— Як гэта даўней было прыемна з вобразам, пратэсамі і ўсё такое, як гэта і належыць богабаязным хрысьціянам... А цяпер што...

— Я ў сёньня... думаў, бацюшка, наконта вобразу,—гаманіў запінаючыся Габрусь,—але то-ж то і бяды, што... баязыні перад богам ня маюць маладыя дзяцюкі і дзяўчата... Сёньня працуясь у

полі, а ўчора рагаталі, калі абазваўся, каб вобраз панасіць па вёсцы... вось якая моладзь...

— Што моладзь,—перрабіў яго айцец Парфіры,—і ў многіх старых дух збунтаваны... так, так...

Пры гэтым перажагнаўся і адзею выпылены капялюш...

У гэты час на вуліцы праходзіў настаўнік ліпнёўскай школы.

Бацюшка ня меў добра га вока на настаўніка за тое, што апошні тримаў школу ў непажаданым духу для бацюшкі. Але на гэты раз бацюшка першы зыняў капялюш і кіўнуў галаўою.

Настаўнік затрымаўся, і абапёршыся аб плот, запытаў:

— Што, айцец Парфіры, на кірмаш да нас... па старой знаёмасці?..

— Куды там... Цяпер не да кірмашу. Проста лічу за свой святы абавязак наведаць ў гэты дзень сваіх парафіян... Ну, а як вы жывеце, як жонка, дзеткі?.. Ці вялікі сынок?

— Дзякую,—адказаў настаўнік,—нічога, так сабе... А сынок ужо ладны... Хутка ў комсамол запішацца...

— Так, так,—щадзіў праз зубы бацюшка, цярэбячы бараду,—калі думаць аб зямным існаваныні, то гэта нічога, але ня трэба забываць, што ніякі комсамол ня можа даць чалавеку царства нябеснага...

Настаўнік усьміхнуўся.

Бацюшка зрабіў міну нездавальненныя, развітаўся і пашоў у хату Габруся.

Там ужо за прыбранымі сталамі сядзела некалькі мужчын і кабет. Усе прыўсталі і прывіталіся з бацюшкам; на вуснах яго прабегла вясёлая ўхмылка, пабачыўши на стале пірагі, парася ды бутэлькі...

— О, часы насталі,—загаманіў бацюшка,—тэтым калісь кірмаш канчалі, а цяпер пачынаць прыходзіцца.

— Гэта найлепей,—казаў Антось Лабанок, які ўжо паспееў хапіць добрую чарку,—якімі-б дарогамі ні хадзілі, усё роўна пры гэтym стале ўсе сойдземся...

— Ды яно гэтак,—пацвердзіў бацюшка,—ты, Антось, заўсёды мудрыя слова кажаш... Сакрушацца не павінны.

Пры гэтых словах бацюшка праціснуўся пазастольлю і сеў на самым покуце.

Усе пачалі займаць свае месцы, а Габрусь нёс з каморкі бутэльку чырвонай гарэлкі.

— Гэта, айцец Парфіры, крыху падфарбаваная бутэлечка, даўно вас чакала...

— Белай то можа-б і ня піў, а чырвоную, тэ можна... Яна на віно царкоўнае пахожа, толькі на смак ня ведаю...

Сказаўши гэта, бацюшка сам падставіў чарку, і Габрусь наліў яе аж з каптуром...

— Каб у бацюшкі ў засеках поўна было,—  
прыгаварываў Габрусь, калі бацюшка нагінаўся  
сербануць з чаркі, каб не праліць «жывой ва-  
дзіцы»...

— Няма каму напаўняць засекі, ня тыя часы,—  
адказаў бацюшка і гэта лыжнуў спрытна чарку,  
што аж Антось Лабанок пазавідаваў.

— Вось гэта я разумею,—сказаў Антось і па-  
 чаў наліваць сабе белай.

Гэтым кірмаш і распачаўся...

Надыходзіў вечар.

На небе пачалі то там, то сям зъяўляцца хма-  
ры... У паветры была страшэнная духата—нібы-та  
зъбіралася на дождж...

Выпражаны конь айца Парфіра хадзіў па гра-  
дах на Габрусёвым агародзе і «церабіў» маладую  
капусту.

Для яго таксама быў кірмаш. Але на гэта ніхто  
не зважаў увагі.

Кірмашнікі гулялі ваўсю. Толькі час-ад-часу з  
расчыненых вакон хаты несьліся па вёсцы гукі  
звонкага рогату альбо вясёлай песні-дрындышкі.

— А ну, айцец Парфіры, навядзі струны леры  
ды зайграй нам сваім кракадзілавым голасам  
«святы ўгодніча Мака-ка-вей»,—гукаў Антось  
Лабанок, падсеўшы бліжэй да бацюшкі і чокаю-  
чыся з ім чаркамі...

Габрусь, які яшчэ мацней усіх трymаўся на на-  
гах, узяў Антося за плячо і папрасіў, каб ён супа-

коіўся. Але Антось і слухаць не хацеў. Ён вылез з-за стала, перашоў на другі бок, падсеў бліжэй да бацюшкі і пачаў гаманіць:

— Ты, бацюшка, тут ня бацюшка, а такі самы, як і мы ўсе: як Антось, Габрусь, Гіляры, Купрыян і, наогул, як усе, хто тут выпівае і закусвае... Мы ў царкве табе ў руку цалуем, а тут?!. Жартуеш, брат... Я не пацалую табе... Праўда, ёсьць і тут дурні, якія таксама цалавалі... але я?! Антось Лабанок?! О?! Ніколі!..

— Бурузъдзіш ты, Антось,—сказаў бацюшка, нюхаючы кавалак пірага паслья толькі што выпітай чаркі,—майго званьня ніхто нідзе не адбярэ... Я быў бацюшка, ёсьць бацюшка і буду бацюшка... Званьне мне не ад людзей, а ад бога дадзена.

— Але я цябе не баюся,—сказаў Антось, зноў падстаўляючы сваю чарку, каб чокнуцца...

— Не мяне, а бо-о-га трэба баяцца,—загаманіў бацюшка, узвёўшы вочы ўгару і юнуўшы, на слове «бога»...

Антось паўзіраўся на бацюшку, які з чаркаю самагону ў руках, нібы з чашаю «святога прычастыя», «узувёў вочы к небу» ды выпаліў, як з бярданкі:

— Пацалуй богу ў с...

Але Габрусь, які падстаўляў смажанае парасё да бацюшкі, закрыў рукою рот Антосю.

Антось абвёў усіх вачыма і зноў сеў...

— Ня тое грэх, што ў вусны, а тое, што з вуснаў,—сказаў бацюшка, выпіўши чарку,—ты, Антося, глупства сказаў, але я не магу на цябе абразіцца, дзеля таго што богу я магу куды хочаш папалаўцаць... Бог ёсьць дух...

А на другім канцы стала ў гэты час жонка Антося схапілася трывальніца з Купрыяніхаю, якая ўвесь час сачыла за гутаркаю Антося і ўпікала, што яе муж трymae сябе вельмі брыдка і зусім не паважае бацюшку... Антось гаркаў цераз стол на жонку, і бабская лаянка опынілася... Зноў усе пілі па чарзе і віталі суседа з кірмашом...

У хаце была гарачыня. Пот цурком ліўся па тварах. Кампанія з кожнай хвілінай становілася весялей і весялей...

Самагонка сваё ўзяла. Спачатку айца Парфіра прымусілі пець ухвальныя песні «ўгодніку Макавею», а пасля бабы пачалі вытылінгваць гэткія прыпейкі, што бацюшка, набраўшыся зуху, перамяніў свой рэпертуар... Ён вылез з-за стала, стаў супроць прыгожай і дзяబёлай бабы Купрыяніхіды, прытоптваючы нагамі, засыпіваў:

Ты-ж мая, ты-ж мая,  
Ты-ж ня чужая,  
За то цябе спадабаў,  
Што ты маладая.

Купрыяніха ад радасці, што юля яе пачаў «хадзіць пявуном» бацюшку, ажно распаўзлася...

Ты вясёлы і прыгожы,  
Толькі вось кудлаты,  
Як палягуць усе спаць—  
Жду к сабе да хаты.

Адпела Купрыяніха да бацюшкі. Але бацюшка ня крыўдзіўся за слова кудлаты, а толькі мацней аблапіў Купрыяніху і пусьціўся ў скокі. Усьледжа за бацюшкам Габрусь і Гіляры таксама хапілі па кабеце і пачалі шпарка круціць мяцеліцу.

Аднавокі музыкант Савоська, які быў спэцыяльна запрошан Габрусём для кірмашу, спрытна хадзіў кручкамі па цымбалах і широка разяўляў рот ад съмеху, калі бацюшка прысядаў, падткнуўшы крысы сваёй доўгай вонраткі, альбо цалаваў зънянацку Купрыяніху...

А Купрыяніха, расчырванеўшыся, як мак, бліжэй прыціскалася да свайго танцора і прыпявала:

А я скачу-падскакую,  
У мяне нешта пад...

Гадзіны паўтары Савоська не пераставаў сячы на цымбалах, а п'яныя кірмашнікі давалі адно другому дыхту...

Гарачыня прымусіла расчыніць вокны і дзвіверы. Пад вокнамі хаты сабралася шмат малых дзяцей. Але ніхто не зварочваў увагі... Дзеці ажно качаліся ад рогату, пабачыўшы, як танцуе падгуляўшы бацюшка. А бацюшка да таго разышоўся, што калі нават перастаў іграць музыка і спыніліся ўсе

скакаць, ён яшчэ ўсё вырабляў нагамі розныя вы-  
крунтасы і, прыхіліўшыся лагадней да Купрыяні-  
хі, съпяваў ёй на вуха:

Прасіў, прасіў—ня выпрасіў,  
Бадай табе чорт выкусіў...

Тымчасам надышоў змрок.

Дажджу ня было, але неба ўхутана было хма-  
рамі, і ва ўсіх бакох пагрымліваў гром і мільга-  
цела маланка.

Моладзь і частка старых, якія не захацелі кір-  
машаваць, вярталіся з працы... Кожны, праходзя-  
чы каля Габрусёвай хаты, затрымоўваўся, каб па-  
дзівіцца на кірмашнікаў, якія ўжо блуталіся і на  
дварэ, і на прыгуменыні...

— Нябось, кірмаш, відаць, ня дрэнны быў, ка-  
лі нават ногі адмаўляюцца слухаць,—казалі пра-  
ходзячыя сяляне...

А дзеци рагаталі і ўсім рассказвалі, як з Купры-  
яніху скакаў бацюшка...

Раптам на прыгуменыні пачуліся крыкі і ла-  
янка...

Гэта—на чым съвет стаіць, лаяўся Купрыян на  
бацюшку, які гушкаў Купрыяніху на пасавым ка-  
лясе ад малатарні ў маняжы за акалотам... Купры-  
ян хацеў ушчарэпіцца бацюшку ў валасы, але быў  
да таго п'яны, што жонка як турнула рукою, то  
ён задраў ногі і тройчи перакуліўся... Паба-

чыўши, што фізычнай сілай ня можна даць рады,  
Купрыян пачаў лаяца самымі апошнімі словамі...

Невядома, чым-бы гэты «кірмаш» скончыўся,  
каб не разынеслася чутка, што едзе міліцыя. Усе  
да таго перапалохаліся, што, як дым у паветры,  
нямаведама куды пахаваліся...

Толькі бацюшка бегаў каля сваёй драбінкі і  
прастіў, каб яму запрэглі каня. Габрусь супакойваў  
бацюшку:

— Мала хто едзе,—казаў ён, інадзяючы хамут  
на каня,—бацюшка няхай не палохаеца... А лепш  
было-б, каб, айцец Парфіры, паслухалі мяне ды  
засталіся начаваць. Паглядзеце, як хмары аблажы-  
лі ўсё неба, цёмна, хоць у вока стрэль, дождж мо-  
жа пайсьці, а ехаць пяць вёрст...

— Не магу, не магу, Габруська! Абяцаў матуш-  
цы быць сёныя... І так, ведаеш, лішняе дазволілі...  
А скажы Купрыяну, што дарэмна ён да мяне чал-  
ляўся... А жонка яго... з агнём кабета, як па-  
твойму?

— Ды яно-ж так... Але нашто было, каб ён ба-  
чыў... Прашліся б дзе-небудзь за гумнішча... Ды  
нічога, прасыпіца, то на ўсё забудзеца.

— Хто? Купрыян?

— Але,—адказаў Габрусь і зірнуў на бацюшку.

Бацюшка ўсміхнуўся і съцебануў каня пугаю...

Перад тым, як пасадзіць бацюшку на воз, Габ-  
русь завёў яго ў варыўню і даў некалькі разоў  
пацягнуць з біклажачкі... Бацюшка гэтак пацяг-

нуў, што ледзьве-ледзьве ўзабраўся на կаламажку. Габрусь даў яму ў рукі лейцы і пугу, вывеў каня за вароты і разъвітаўся, яшчэ раз гаворачы аб тым, што лепш было-б ня ехаць.

Конь па вуліцы пашоў паціху, а бацюшка зразу стаў «кляваць» носам.

Вясковыя хлапчукі-падшывальцы грамадою ішлі за бацюшкам, напамінаючы яму, як ён съпяваў і скакаў з Купрыяніху і як яго чуць Купрыян не адпаласаваў на прыгуменыні...

Але бацюшку «эмарыў» сон, і ён нічога ня чуў, што навокал яго дзеялася.

Адзін з хлапчукоў, той самы, якому ў мінулым годзе бацюшку сын у школе расьсек спражкаю шераносіцу, захацеў чым-небудзь дапячы бацюшку.

Ён, падбегшы бліжэй да каламажкі і ўпэўніўшыся, што бацюшка заснуў, узяў разъляйцаў каня і прывязаў лейцы за гужы.

Усе хлапцы ішлі і рагаталі, чакаючы, што будзе, калі бацюшка захоча павярнуць у які-небудзь бок...

Выехаўшы за вёску, конь прашоў некалькі крохаў ды зразу павярнуў у авёс, які рос паўз да-рогі... Каламажка застанавілася, і бацюшка, рэзнуўшыся носам аб біла, прачнуўся...

— Ну, каб цябе ваўкі,—шмаргаючы за лейцы, кричаў хрыплым басам бацюшка... Але конь і ня

думаў адрываца ад аўса, бо лейцы былі прывязаны за гужы і яго зусім ня трывожылі...

Бачыць бацюшку, што конь яго ня слухае, пралупіў вочы і пачаў съязбаць пугаю... Конь павярнуў з аднаго боку і зараз-жа перашоў на другі бок дарогі, пачаўшы ганашыць авёс...

А гэтая была цемра, што нібы з завязанымі вачыма пазіраеш наўкола. Толькі бляск маланкі час-ад-часу асьвячаў усю акругу.

Пачынаў пырскаць дожджык... Бацюшка, крыху аглуэдаўшыся, ніяк ня мог уцяміць, дзе ён і што... Ён пачаў нешта мычэць сабе пад нос, клясьці каня, але ня рушыўся з месца...

Хлапцы, папрысядаўшы на мяжы ў аўсе, усё гэта бачылі, і рагаталі, затыкаючы рот далонню, каб ня выдаць сябе.

Бацюшка доўга валэндаўся, а пасля супакоіўся і перастаў нукаць на каня. Хлопцы думалі, што бацюшка заснуў.

— Няцікам можа кончыцца кірмаш для бацюшкі,—гаманілі паціху паміж сабою хлапцы,— конь пад'есьць аўса, бацюшка тымчасам высыпіцца і паедзе да хаты... К таму часу можа і сонца ўзыйсьці...

— Давай лепш падойдзем да яго,—сказаў той самы хлапец, які ўстроіў штуку з лейцамі...

Некалькі съмельчакоў падышло да каламажкі і пачалі моцна гаманіць. Бацюшка пачаў шавяліца.

— Гэта хто тут пасе каня?—гукнуў празрыстым  
голосам адзін з хлапцоў.

— Гэта я,—адказаў чуць паварачваючы язык  
бацюшку.

— Хто ты?

— Ну, я... бацюшка... А вы кто такія?..

— Мы?.. хлопцы!..

— Адкуль вы, хлопцы?

— З Ліпнёўкі...

— Ага, з Ліпнёўкі... А скажыце мне, хлопцы,  
куды я еду?

— Нікуды вы ня едзеце, а стаіё на месцы ды  
каня ў чужым аўсе папасваеце...

— Цяпер няма чужога... і ўласнага няма... усім  
раўнапраўе пры Савецкай уладзе... вось што... Але  
скажыце, хлопцы, куды ўсё-ж такі я еду і... дзе  
я еду...

— Мы-ж кажам, што на месцы стаіё...

— Ага, на месцы,—паўтарыў бацюшка, нібы  
толькі прачнуўшыся,—ну, а куды я паеду, калі па-  
ганю каня? Куды мой конь стаіць перадам, а куды  
задам, скажыце мне, хлопцы?..

— Ці-ж вы ня бачыце?

— Ня бачу, бо нешта ў ваччу цёмна...

Хлопцы зарагаталі, пашушукаліся, а далей адзін  
і кажа:

— Перадам стаіць да Ліпнёўкі, а задніцаю да  
вшага капляюча...

— Ну, то й добра, што да Ліпнёўкі. Цяпер сядайце, хлопцы, на воз і завязіце мяне ў Ліпнёўку да Габруся... Ведаеце, што на канцы жыве... бодамоў гэткай цемраю, пэўна-ж, не заеду...

— Добра, добра,—адказалі хлопцы і, заляйцаўшы каня як трэба, трое з хлапцоў ускочылі на каламажку, узялі з рук у бацюшкі лейцы і пугу, пасакаталі проста па дарозе...

Бацюшку пачало трэсьці, і ён стаў прыходзіць да сябе...

— Вы закон божы вучыце ў школе?— запытаў бацюшка...

— Не,—адказалі ўсе трое ў адзін голас.

— А чаму? Ці-ж вам, сукіны дзеци, спасеньне души непатрэбна? Га? Ці вы можа ў гэтым самым ка... камусамоле?

Хлопцы хіхікалі.

— Але, бацюшка, у «камусамоле», а там закону божому ня вучаць...

— А чаму-ж вас там вучаць? На сабак брахаць ды бацькоў ня слухаць!.. Біць вас трэба, сукіны дзеци, што ў царкву ня ходзіце, богу ня моліцесь ды старших не лаважаеце...

Хлопцы ва ўсім супярэчылі бацюшку, а бацюшка «настаўляў іх на путь ісьціны» і лаяўся апошнімі словамі...

— Вось і прыехалі,—сказаў адзін з хлапцоў, і ўсе трое саскочылі з каламажкі...

— Стой, хто гэта?—пачуўся голас упацёмку...

— А, гэта ты, Габрусь,—загаманіў весялей ба-  
цюшкага, паварачваючы галаву да голасу...

— Не Габрусь, а Ігнась, тутэйшы міліцыянэр...

— Мі-мі-лі...,—хацеў паўтарыць бацюшку, але  
з пераляку язык ня мог павярнуцца...

— Гэта-ж мы злавілі бацюшку,—гаварыў адзін  
хлапец да міліцыянэра,—ён каня пасывіў у нашых  
аўсох...

— А, бацюшку,—цішэй загаманіў міліцыянэр,—  
то выбачайце, бацюшкага, я зараз пашлю за стар-  
шим, а пакуль што вы зълезыце, зайдзіце ў караву-  
льную, а каня я скажу ў хлеў паставіць, бо  
дождж пачынае ісьці...

— Ды ён сам ня зълезе, яго зыняць трэба, бо  
ён «прычасце святое» ў нашага Габруся пры-  
няў,—загукалі хлопцы ўпацёмку і пабеглі да  
хаты...

Бацюшку вельмі паважна папрасілі цэлую ноч  
супачываць у каравульным пакоі паслья напісань-  
ня пратаколу...

Гэтым «салодкім» сном у міліцыі, вядома, ня  
зусім скончыўся кірмаш для айца Парфіра...

Хлапчукі-ж, бягучы паўтары вярсты ад мястэч-  
ка, куды завезьлі бацюшку на начлег, увесь час  
рагаталі і цікавіліся, як паслья гэтага бацюшка  
будзе служыць абедню ў царкве... Яны дагэтуль  
ня верылі, што бацюшка можа гэтак напіцца і ла-  
яцца брыдкімі словамі...

Не прашоў так сабе кірмаш і для Габруся. У гэту самую ноч у яго патрэсла глячкі ды бутэлечкі міліцыя і таксама напісала пратакол...

Габрусь увесь час чухаў сябе за вухам і больш за ўсіх лаяў бацюшку...

— Казаў-жа яму начаваць у мяне... Дык не, занесла яго нячыстая сіла ў міліцыю... Ну, буду доўга памятаць гэты кірмаш... Даўся ён мне ў знакі... Хаця-б добра ўсё скончылася... Што пазабіралі самогонку—гэта дарма, але хаця-б штраф невялікі налажылі, а то загіну я зусім... Ну й пакірмашавалі!.. Няма чаго сказаць...

А ўся вёска, як у бубен біла, гаварыла пра гэты кірмаш... Купрыяніха, што шуры-муры закруціла з папом, два тыдні на вуліцу не паказвалася і дала слова больш ніколі не хадзіць у царкву...

Пацешней усяго—гэта расказы хлапцоў, як яны, замест да Габруся, завезьлі бацюшку на ўласным яго кані ў міліцыю...

Чуваць было пра гэты кірмаш і ў ваколічных вёсках.

— Ліпнякі зноў, кажуць, кірмаш спраўлялі,— гаварылі суседнія вёскі, ды дрэнна, кажуць, торгуў... шмат ім каштавала гэта гулянка... А поп, кажуць, у міліцыі п'яны спрасонку імшу служыў...

А моладзь ліпнёўская ад радасці была на сёмым небе. Хто-б ні спаткаўся з Габрусём, пыталіся ў яго:

— Ну, што? Як кірмашаваў?!

Габрусь нічога не адказваў, а кідаў злосны погляд і адыходзіў...

Дома-ж штодня Габрусь лаяўся з жонкаю і, пазираючи на вобраз сьв. Мікалая, гаманіў:

— Ах, Макавей, Макавей, нарабіў ты мне столькі клопату і няпрыемнасці... Бадай на цябе ліха нашло, хоць ты і ўгоднік...

— Шэльма, што-ж ты лаеш съятога Мікалая...  
Прычым-жа ён тут,—перабівала яго жонка...

— Ды ўсе яны роўныя, аднаго поля ягадкі...  
Ня веру я ім... І Макавей, і Мікалай—усе яны аднаго варты, такія самыя, як поп, што ім моліца...  
А глядзі ты, заблудзіўся ў міліцыю і столькі нарабіў нам страты!.. Тоё самае і Макавей і Мікалай зрабілі-б, каб маглі гэтак налізацца дарэмнай самагонкі... І ты такая самая «ўгодніца», ліханька на цябе, з карку майго ня злазіш, усё грызеш за гэты кірмаш... А ці я вінават, што гэтак здарылася...  
Усё «ўгоднікі съятыя» нарабілі... Цьфу!

Пры гэтым Габрусь запускаў слоўцу па адресу ўсіх угоднікаў і «нягодніцы» жонкі, як ён часта называў яе, выбягаў, як апараны, з хаты, стукаючы моцна дзвярьмы.

А жонка гэтым часам становілася на калені прад сьв. Мікалаем і малілася, просячы, каб ён не зважаў на яе мужа, якому такі сапраўды съяты ўгоднік Макавей зрабіў прыкрасыць і вялікія страты.

## ЧАЛАВЕК, ЯКІ НЕ РАДЗІУСЯ

Старшыня валаснога выканаўчага камітэту быў сёныня нешта ня ў духу. Увесь час сядзеў на мяккім крэсьле, стукаў пальцамі па стале і ні з кім не гаварыў.

— Непарадкі вялікія на воласьці... Сельсаветы не выпаўняюць усіх загадаў... А зьверху каго цягнуць? Вядома, мяне, старшыню, які ні днём ні ноччу ня мае вольнай хвіліны,—вырвалася ўрэшце іабурэнныне старшыні ў крыклівых словаҳ.

Пісар Хапунчык, той самы пісар, які нёс гэту пасаду ў воласьці і ў старыя часы, злосна ўсьміхнуўся, паглядзеў ва ўсе куткі канцэляры і сказаў:

— А вось усё прац тое, што вы не адзін тут гафпадар, пане... гм-м... таварыш старшыня... Успомніце, даўней на ўсю воласьць адзін старшыня і пісар—яго правая рука, а справа гэтак ішла, што куды там... А як старшыні баяліся вясковыя ста-расты! ге-ге!.. Рабілі ўсё ад аднаго слова... Ня тое, што цяпер: кіпу палер съпішаць на загады, а яны і вухам не вядуць... Ну, а пасля гэтыя аддзвелы, загадчыкі... Адным словам, пан... гм... гм... таварыш старшыня, дзе шмат нянек, там дзіця бяз носу...

— Годзе!—гаркнуў старшыня,—ты якім быў чортам, такім і застаўся... Мы—рабочыя і сяляне—павінны душыць усякую эксплётацыю і буржуазію, а табе яшчэ царскаю гарэлкаю пахне!..

— Выбачайце, самагонам Нічыпаравым...

— Даволі!—больш рашучым голасам крыжнуў старшыня і пачаў абнюхваць вopратку, ад якой сапраўды кryху пахла самагонам і самасейным цюционом...

Старшыні было не да жартаў... Яго мучыла думка, як выйсьці чыстым ад рэвізыйнай камісіі, якая на днёх павінна зъявіцца ў воласьць. А больш усяго яго непакоіла тое зъявішча, што новы загадчык зямельнага аддзелу, які прыехаў з павету замест старога, зразу пачаў організоўваць прыволасьці комуністычную ячэйку і агітаваць яго, старшыню, каб таксама запісаўся ў ячэйку...

Як быць і што рабіць? На гэта пытаныне старшыня і шукаў у «нутры сваёй асобы» адказу.

Тымчасам было каля дванаццатай гадзіны раніцы, і ў воласьць пачынаў схадзіцца народ... Каму трэба, а каму й ня трэба—кожны селянін лічыў за абавязак схадзіць у воласьць, каб даведацца, што чуваць.

Раптам дзыверы пакою старшыні адчыніліся, і нясьмела выглянуў твар хлапца...

— Табе што трэба?—запытаў старшыня.

— Я да вас, таварыш старшыня,—ціха адказаў хлапец і ўвашоў у пакой...

— Да мяне? А па якой справе?

— Ды як-бы вам сказаць... Я жаніцца хачу...

— Ну дык што? Я табе не перашкаджаю... жаніся... А я тут прычым?.. Ідзі ў аддзел запісу...

— Я быў, таварыш старшия, дык там бяз мэтыкі ня хочуць запісваць... Кажуць, каб мэтрыку дастаў...

— А то як-же?

— Дык, бачыце, мэтрыкі няма...

— Як няма? Што значыць няма? Кожны хрышчоны чалавек павінен мець мэтрыку... Ты што, згубіў яе?— запытаў старшия.

— Ня згубіў, а сама згубілася, як нашага прыходу царкву перабудоўвалі на школу...

— Бог, бог пакараў,— падхапіў пісар, які ўвесь час слухаў іх размову.

— Ды які чорт бот,— злосна агрывнуўся хлапец,— поп кніжкі пазабіраў ды неяк пагубляў, а можа прадаў у крамку селядцы заварочваць, а ты вось круці галаву...

— Як няма мэтрыкі,— адказаў начальніцкім тонам старшия,— значыцца нічога ня будзе... Запісацца няможна...

— Але-ж у мяне дакумэнты ёсьць,— упартая даказваў хлапец,— паслужны съпіс, што быў у войску, а цяпер дэмобілізован...

— Што мне твае съпісы ды расыпісы!— гукнуў злосна старшия,— мне патрэбна папера, каб я ба-

чыў, дзе ты радзіўся, калі ты радзіўся, хто цябе хрысьціў і калі цябе хрысьціў, як цябе хрысьціў...

— Навошта ўсё гэта, таварыш старшины?

— Як навошта? А можа ты зусім не радзіўся?  
Ты яшчэ мяне вучыць уздумаў?..

— Як-жа, таварыш старшины, не радзіўся, калі я вось тут стаю ў вашым пакоі...

— А можа ты—гэта ня ты, а хто-небудзь іншы!  
Мала вас такіх прахвостаў ёсьць...

— Дык мяне-ж вёска ведае, чый я і калі радзіўся... Яна можа пасьведчыць,—гаварыў хлопец, не разумеючы і сам, што казаць далей...

Старшина ўсхапіўся з крэсла і крыкнуў:

— Хто ведае? Што ведае? Мала ведаць; трэба, каб на палеры было напісана і пячаць прыкладзеня, што такі і такі грамадзянін сапраўды радзіўся, што подпісам і пячаткаю съзвяджаецца! Разумееш ты, пень дурны? Годзе час займаць... Дастань мэтрыку ды жаніся... ідзі!..

Хлопец пацеляпаў ад зьдзіўлення і вышаў...

Настуля з нецярплівасцю чакала Язэпа, каб даведацца, што яму сказалі ў воласці...

Язэп увашоў да Настулі засмучоным.

— Ну, што, Язэпка,—першая запытала Настуля,—хутка будзем жаніцца?..

— Раней трэба радзіцца, а пасля жаніцца...

— Што ты кажаш? Даволі жартаў, кажы праўду, бо чакаць сілы ня маю...

— Ды якія там чорта жарты,—загаварыў Язэп,—няма мэтрык, дык старшыня даказаў, што я не радзіўся... і я нічым ня мог яго ўпэўніць...

— Хіба яго зіркачы павылазілі... Ты-ж перад ім сам стаяў...

— Мала гэтага... Ён кажа, можа ты—гэта ня ты, а хто іншы... Не ажаню, кажа, пакуль мэтрыкі ад папа не прынясеш... А той, кудлаты чорт, згубіў, каб ён галаву сваю згубіў... Як бысь і што рабіць—розуму не знаходжу...

— Вось і жаніся ў нашы часы,—казала праз сълёзы Настуля,—дауней паехаў да папа: раз, два—і гатова... А цяпер і старым станеш, пакуль цябе гэтыя саветы ды камітэты ажэніяць...

Ня спалася ўсю гэту нач ні хлопцу, ні дзяўчыне. Думу думалі, як ажаніцца...

А назаўтра раніцаю пачалі раіцца з бацькамі. Застанавіліся на тым, што трэба ісьці да папа і дастаць мэтрыку, інакш нічога ня выйдзе...

Язэп запрог кульгавую кабылу і гайда да бліжэйшага папа, каб зрабіць справу ды хутчэй ажаніцца...

Айцец Мікодым хадзіў па панадворку і гаяні ѹіндыкоў ад пішаніцы, якая сушылася на разасланных посыцілках каля ганку...

Пабачыўшы незнаёмага хлапца, а Мікодым гукнуў з кухні матушку, а сам падышоў да брамы...

Язэп прывязаў за плот каня, а пасля зыняў шапку і нізка пакланіўся бацюшку...

— Нешта незнаёмы, чалавеча, майго прыходу  
ці не?

— Не, бацюшка, я Слупянскага прыходу...

— Ага, ведаю, ведаю... Там у вас царкву скасавалі... Дрэнна, дрэнна... Але нічога... Да мяне  
шмат вашых прыяжджае... Пойдзем-жа да пако-  
яў... альбо вось у садок, у бяседку... там лавачка,  
столік...

Пры гэтых словах бацюшка зірнуў на кішэ-  
ню Язэпа, адкуль выглядала затычка бутэлькі з  
самагонам...

— Што скажаце добра?

— Хачу, бацюшка, мэтрыку дастаць... інакш  
жаніцца ня можна... Старую мэтрыку наш бацюш-  
ка згубіў.

— Г'м... Як-жа так... Гэта-то няможна, бо вы-  
даваць мэтрыкі мы можам толькі тым, хто ў на-  
шай царкве хрысьціўся, а іначай...

— Ці ня можна, бацюшка, ну, так... Запісаць у  
кніжку, нібы-то я тут хрышчоны і выдаць мэт-  
рыку?

— Гэта, мілы, супроць законаў царкоўных... На  
гэта я не згаджуся...

— А як-жа быць?

— Трэба падумаць...

Бацюшка зірнуў на кішэню... Язэп зараз-жа да-  
гадаўся і выцягнуў бутэльку на стол. Айцец Міко-  
дым шпарка скакануў на кухню і зъяўрнуўся ад-  
туль з добрай закускай.

У часе выпіўкі бацюшка шмат гаманіў пра адносіны сялян да царквы і зневажанье, якое ён церпіць ад парафіян.

Язэпа непакоіла адно—хутчэй дастаць мэтрыду ды ехаць у воласьць.

— Вось што,—сказаў падвышшы бацюшка,— мы гэту справу ўладзім... Табе трэба яшчэ раз ахрысьціцца...

— Як гэта ахрысьціцца?

— Ды так, нібы ты не радзіўся... ну, няхай і радзіўся, але быў дагэтуль няхрышчоным, а цяпер мы щябе ахрысьцім...

— Я не разумею, бацюшка, як гэта зрабіць? Ды съмешна неяк, што я не радзіўся, у той час, калі я трох гадоў ў Чырвонай арміі ваяваў. А цяпер, значыць, зноў жыць спачатку. Але я не памаладзею?

Бацюшка пачаў рагатаць... Пасьля выпіў чарку, закусіў агурком і сказаў:

— Ня ўсё так страшна, як табе здаецца. Трэба пазваць кумоў, нават можна тых, якія раней цябе хрысьцілі... Усадзім цябе ў халодную ваду, скінуўшы адзеньне, памажам елеем, адчытаем малітвы, і ты чалавек...

— А цяпер я хто, павашаму?—запытаў, насупіўшы бровы, Язэп, якому хмель таксама «стукнуў» у галаву...

— Цяпер ты таксама чалавек, але ня маючы права называцца ім.

— Папраўдзе, бацюшка, я хацеў-бы бяз усякіх гэтых штук атрымаць мэтрыку...

— Не,—перабіў а. Мікодым,—на гэта ні адзін бацюшка ня згодзіцца, тым болей «хрысьціць» не па закону дарослага, які заўтра зможа расказаць іншым : падарваць аўторытэт царквы с্বятой...

— Ну, добра! Я згодзен на ўсё, але каб гэта ўраз было зроблена...

— Гэта ў аас хутка... Толькі раней, як водзіцца, вам трэба ахрысьціцца ў воласьці, запісацца, значыцца, ну, а ў мяне астакоўкі ня будзе.

— Зноў у воласьць?—запытаў зьдзіўлены Язэп.

— Так, так, інакш мы царкоўных трэбаў ні творым, тым больш над дарослымі...

Язэп, як апантаны, выскочыў з бяседкі, адвязаў каня, сеў на воз і памчаўся дамоў.

Стары Супрон, бацька Язэпаў, ужо некалькі разоў рыхтаваўся да вясельля сына, але вясельле ніяк ня клеілася... Усё навараанае і напечанае зъядалі і пачыналі рыхтавацца зноў.

Супрон, адчыняючы сыну івароты, запытаў:

— Ну, што? Усё наладжана?

Язэп хацеў са злосыці змаўчаць, а пасля, перадражніваючы бацьку, загаманіў:

— Нала-аджана! Нала-аджана! Няма мяне—вось і ўсё... А яшчэ бацька! На съвет пусьціць мог, а ахрысьціць, як трэба, ня мог... Вось праз тваю ласку ежджу ад аднаго чорта да другога і нічога зрабіць не могу.

Супрон разяўіў рот і лавіў кожнае слова, ня ведаючы ў чым спраўа.

— Чаго ты пазіраеш, як кабыла на рэзьтіны?— гукаў Язэп, седзячы на возе,— няма мяне! Разумееш, няма, я яшчэ не радзіўся...

У гэтых самы вечар па просьбe Супрона, які лічыўся паважаным чалавекам на ўсю вёску, старшыня сельсавету склікаў сход, каб вынесці ўсім вобчаствам пастанову, што сын Супрона Дразда, Язэп Супронаў Дрозд, сапраўды радзіўся...

Першае слова на сходзе ўзяў Рыгор Канцевенька, які сказаў:

— Таварыши, грамадзянне і кабеты! Нам іншай улады ня трэба, як толькі Савецкую. Мы любім яе, яна час бароніць. Мы самі ўлада, бо мы сяляне і рабочыя, значыцца, нам таксама трэба жаніца, як усім сялянам і рабочым, але старшыня нашай воласці бярэкрат і ён гэтага ня хоча. Хто ня ведае нашага цяперашняга старшыню і хто ня ведае Язэпа Дразда, які радзіўся і хоча жаніца, а і старшыня, гэтых бярэкрат, кажа, што Язэп Драздоў не радзіўся і ня хоча, каб ён жаніўся... Я чуў некалькі дзён назад, як гэтых самы Язэп даказваў старшыні, што ён радзіўся і тры гады праліваў кроў за нас у Чырвонай арміі, а гэтых бярэкрат, п'яніца казаў, што не. Я стаяў за дзвівярыма ў воласці і мне хацелася выліяць старшыню за гэтую несправядлівасць, якую ён наносіць Язэпу, а, значыцца, і ўсяму вобчаству і Савецкай уладзе, за

якую Язэп змагаўся... Ведаце, мужчыны, што я сам піў гарэлку на хрэсьбінах Язэпа і помню, як цяпер, што, прышоўшы дамоў, моцна палаю жонку.

— Правільна! Правільна! — чуліся галасы з грамады.

Пасьля выступалі іншыя прамоўцы і ўсе даказвалі аб несправядлівасці старшыні, што ён патрабуе ад Язэпа яшчэ раз радзіцца, толькі дзеля таго, каб здабыць нейкую там мэтрыку, якая і ламана гроша ня варта.

У канцы сходу слова ўзяў старшыня сельсавету.

— У маім вобчастве няма такіх, якія не радзіліся,—гучна сказаў ён,— і тое, што старшыня воласьці паклён узводзіць на Язэпа Дразда, гэта ёсьць провокацыя, якая караецца савецкімі законамі і міравым судом... Язэп Дрозд радзіўся, бо ён служыў у Чырвонай арміі і, як дэмобілізаваны чырвонаармеец, мае права ўступіць у законны шлюб з Настуляю, якая таксама хоча выйсьці за яго замуж.

Усё было занесена ў протокол і падпісана ўсімі граматнымі грамадзянамі вёскі.

Пасьля сходу Супрон пазваў лепшых прамоўцаў і пачаставаў іх нарыйтаваным ядзеньнем на вясельле.

Назаўтра—ні съвет ні зара—Язэп з протоколам быў у воласьці і чакаў старшыні. Пісар прачытаў протокол, паглядзеў скоса на Язэпа і сказаў:

— Што гэта ты вёску бунтуеш? Ты ведаеш, што за гэта можа быць? Ці можна гэткую пастанову выносіць? Гэта-ж супроць законаў Савецкай констытуцыі!

— Там нічога такога няма,—гаманіў дрыжачым голасам Язэп,—калі воласьць ня верыць, што я радзіўся, то вось мая вёска аб гэтым на агульным сходзе пасвядчае... Маны там няма.

— А мэтрыка дзе? — запытаў, прыўстаўши, пісар.

— А навошта мне мэтрыка, калі цэлае вобчаства съведчыць, што я радзіўся, калі радзіўся, як радзіўся—читайце самі.

— Царква, царква трэба, каб пасвядчыла... Тады ты паедзеш у горад ды ў натарыуса зьнімеш копію... Іначай напрасна парогі абіваеш...

— Мне бацюшка сказаў, што трэба нанова хрысьціца, каб атрымаць мэтрыку...

— Ага, так!.. Тады з гэтай справай прыедзеш заўтра да старшыні—ён у нас хрысьціць, жэніць і хавае... даходная стацьця, нікому ўступіць ня хоча...

Цэлы тыдзень прыяжджаў Язэп у воласьць, але ня мог злавіць старшыні ні дома, ні ў воласьці.

Нарэшце, Язэп спаткаў старшыню на вуліцы і пашоў за ім у воласьць.

— Ты што? Зноў жаніцца? — спытаў старшыня, апускаючыся ў крэсла.

— Куды там, раней хачу ахрысьціца, каб мэтрыку атрымаць; без яе-ж вы не запісваецце. А вось протокол вобчаства, што я сапраўды радзіўся, у чым вы тады сумняваліся.

Старшыня, ня чытаючы, сунуў яго ў кучу папер на стале, паслья, паскробши патыліцу, сказаў:

— А съведкі ў цябе ёсьць? Кумы гэтыя самыя?

— Няма...

— То прыдзеш заўтра з кумамі ды не з парожнімі рукамі,—гэткі хрышчэнік павінен сам добра ведаць.

Язэп абрадаваны паехаў дамоў.

На другі дзень воласьць была паўнютка напхана сялянамі. Чуткі аб tym, што прыедзе хрысьціца дарослы чалавек-чырвонаармеец, разнеслася па ўсіх ваколічных вёсках. На няхрышчонага чалавека ехалі за шмат вёрст паглядзець, як на нейкі цуд.

Грамада таўкалася і чакала, калі прывядуць гэтага дзіўнага чалавека... Няхрышчоны даўно хадзіў паміж грамады і сымляўся, калі ў яго самога пыталі, ці хутка прыедзе хрысьціца гэты цікавы чалавек. Але нікога не пабачыўши і не дабіўши толку, грамада стала разыходзіцца...

У гэты самы час нябывалае зьявішча адбываўся ў пакоі старшыні.

Калі запаўняючы блянкі старшыня спытаўся, калі новароджаны зъявіўся на съвет, кумы пачалі пераглядацца, а Язэп сам адказаў:

— Дваццаць чатыры гады і тры месяцы і сем дзён таму назад, а пятай гадзіне ўвечары, калі гналі пастухі з поля...

Старшыня выпусьціў з рук пяро і сказаў:

— Па закону належыць запісаць дзіцё у працягу трох дзён, за ўсе прасрочаныя дні павінны заплаціць штраф... Гэй, пісар, вазымі шчоты і падлічы, колькі штрафу трэба ўзяць з Супронам Дразда за тое, што так доўга ня хрысьціў сына...

— О, як вы законы добра ведаецце,—сядзіта крыкнуў Язэп,—скулу вам, а ня штраф... Гэта зыдзекі нада мною. Я не папушчу.

— Я пры выпаўненыхі сваіх абавязкаў,—гаманіў хутка старшыня і мерыўся, як-бы высачыць з пакою...

Язэп пачырванеў ад злосці і ўвесь пачаў трасціся...

— Шэльмы вы, а не гаспадары нашы... Вам-бы сем скур з чалавека драць, які толькі часу на фронце ваяваў за права працоўных. Няма сілы больш цярпець ад гэтакіх паганцаў, як вы...

Старшыня памкнуўся нырнуць у дзъверы, але Язэп хапіў яго за грудзі і гэтак пасадзіў у крэсла, што той зрабіўся белы, як палатно.

Пісар нёс паперы на подпіс да старшыні, але, пачуўши гармідар, выскачыў у схадавую і клікнуў двух міліцыянераў.

Язэп не пасьпеў аглянуцца, як яго міліцыянэр хапіў ззаду за локці і крыкнуў:

— Не варушыся—страляць буду!

Але Язэп гэтак «паварушыўся», што адзін міліцыянэр адчыніў сваёю асобаю дзвіверы і выкінуўся ў калідор, а другі зьбіў з ног пісара і паваліўся ў куток каля печы.

Старшыня, пабачыўши, што няма як уцячы, стаў на крэсьле і пачаў ва ўсё горла крычаць:

— Лю-у-у-дзі! Сюды!.. Забіва-а-ае!

Невядома чым-бы ўсё гэта скончылася, каб у гэты час не ўвашлі незнаёмыя людзі з вялікімі жоўтымі портфэлямі...

«Рэвізія»,—мільганула ў галаве старшыні, і ён, нібы той слуп, стаяў нярухома з расчыненым ротам.

Так, гэта была рэвізія, якую новы загадчык зем'аддзелу запатрабаваў у съпешным парадку абрэвізаваць справы воласьці.

Тры незнаёмыя чалавекі разам з прадстаўніком толькі што ўтворанай валасной комуністычнай ячэйкі не маглі дагадацца, куды яны папалі і што ўсё гэта азначае.

Вартаўнік грамадзянскага спакою—міліцыянэр, што ляжаў каля печы, хутка падняўся, абтрос шынэль і прылажыў руку да казырка.

Прашло некалькі мінут маўчаньня. Язэп дагадаўся, што гэта вышэйшае начальства і першы зэгаманіў:

— Вось паглядзеце, таварышы, як ідуць справы ў нашай воласьці...

Старшыня закашляў, даючы знак, каб Язэп маўчаў і пачаў злазіць з крэсла.

— Маўчаць ня буду! Няхай вышэйшае начальства бачыць, як намі кіруе воласьць... Якія ў нас гаспадары... А вось іх абаронцы,—сказаў Язэп, паказваючы пальцам на міліцыянэра.—Усім ім мала вяроўкі...

Незнаёмыя таварышы, выслушаўшы скаргу Язэла, сказалі, каб ён ішоў дамоў, што ўсё будзе ўладжана—яго справа будзе вырашана ў першую чаргу...

Язэп, кінуўшы злосны погляд на старшыню і плюнуўшы ў бок міліцыянэра, адзеў шапку і вышаў.

Рэвізія пасыля кароткай размовы з старшынёю пачала пераглядаць паперы. Першае, што папала ім у рукі, гэта быў протокол сельскага сходу аб справе Язэпа Дразда. На протоколе чырвонымі чарніламі была напісаная гэткая рэзолюцыя:

«ЗАГС. Выкананець. Лічыць Язэпа Дразда не раздзіўшымся, як ня маючага аб гэтым належачага пасьведчаньня, і жаніцца з якой-бы ні было дзяўчынай забараняеца, пакуль ня будзе прадстаўлена оная з прылажэннем на ёй царкоўнай пячаткі.

Старшыня Віка: Андрэй Стрэмка».

Тры незнаёмыя чалавекі папарадку перачыталі адзін за другім гэту рэзолюцыю, усьміхнуліся і аддажылі протокол убок.

Старшыня патрохі пачаў набірацца съмеласьці... Ён нават міргнуў пісару, каб той даў загад прынесці крэслы для рэвізыйнай камісіі.

А Язэп у гэты час, пакрыўджаны, як ніколі ў жыцьці, плёўся да хаты, разважаючы, што рабіць далей. У глыбокім задумленыні, пераходзячы праз канаву, не заўважыў, як пад ім пахінулася кладка, і ён ускочыў па пояс у ваду.

Выкарабкаўшыся з канавы, пачаў на чым съвет стаіць лаяць старшыню і папа. У часе непамернай злосыці яму запала ў галаву думка зрабіць так, як яшчэ ні адзін з хлапцоў не зрабіў у іх вёсцы.

З гэтай новай думкаю Язэп, выкруціўши мокрыя анучы, пашыбаваў да хаты.

Настуля, адна з прыгажэйшых дзяўчат у вёсцы, вельмі любіла Язэпа і ня мела больш цярплівасці чакаць шлюбу... Калі Язэп апавяддаў аб сваім блукальні, аб тым, як цяжка ў нашыя дні ажаніцца, а яшчэ цяжэй даказаць бяз мэтрыкі валасному старшыні, што радзіўся, Настуля траслася ад злосці і лаяла ўсіх самымі сарамлівымі словамі.

Сёньня Настуля спаткала Язэпа, як і заўсёды, са съязьмі на вачох... Язэп-жа быў вясёлы, як ніколі.

— Пэўна, удалося наладзіць справу,—падумала Настуля, глянуўшы на Язэпа, і сама паморшчыла твар непадробнай усьмешкай.

— Гатова! Ты мая жонка!—загукаў Язэп, вітаючыся з Настуляй.

— Няўжо? Значыцца, мы ажэнімся?!

— Эгэ! Ды яшчэ як! Аж съвету моташна стане!

— Як-жа гэта? Няўжо ня так, як усе людзі жэніцца?

— Куды там! Сама бачыш, што я не такі чалавек, як усе—я чалавек, які не радзіўся... Ну, значыцца, можна і ажаніцца і аджаніцца ня так, як усе людзі...

— Дрэннае ты нешта надумаў, Язэпка... пачынаю я палохацца... нават сон няцікавы бачыла...

— Што сон? Сон... Набрала ў бабскую галаву чагосьці нядобрата, ну і сыніш тое, што ня трэба... А вось ты выдумала-б тое, што я...

Пры гэтых словах Язэп моцна абняў Настулю і гэтак горача пацалаваў у яе пухленькія губкі, што сэрца дзяўчыны задрыгала, як птушка ў клетцы.

У хаце нікога ня было, апрача іх дваіх. Настуля шчыранька прыгарнулася да Язэпа, пачала ўсхліпваць і скардзіцца на свой дзяўочы лёс.

Змрок, нібы акеніцамі, захіліў воўкны, у хаце зрабілася цёмна. Седзячы на ложку з Настуляю, Язэп злавядаў пра ўсё тое, што яму прышлося перажыць апошнімі днямі, калі шукаў папер на

права быць чалавекам, на права ажаніца з тэй дзяўчынай, якая сэрцу яго міла.

Настуля ўвесь час слухала, але не магла дагадацца, да чаго хіліца гэта размова. Урэшце, Язэп сказаў коратка і выразна:

— Давай, Настулька, будзем жыць так, бяз запісу ў воласьці, бяз шлюбу ў царкве, бо далей я не пайду кланяцца рознаму чорту. Ды навошта ўсе гэтыя процэдуры? Хіба-ж шчыра кахаючы адно другога без усяго гэтага няможна жыць? Вось падумай харашэнька, абмазгуй, а больш сэрцам адчуй, ці можна зрабіць так, як я кажу? Прыслушайся да сэрца свайго—яно не ашукае цябе. Думка гэта запала ў маю галаву сёньня, калі я йшоў з воласьці ды ўкінуўся ў канаву. І скажы: прац што і за што пакутаваць будзем?

Засмучаная Настуля, нібы вады ў рот набраўши, маўчала. Нешта дрэннае дзеялася на яе дзвочым сэрцы.

— Я на ўсе згодна,—прашаптала яна, бліжэй тулячыся да Язэпа,—але мама... Я нават сама адзін раз ужо сказала, што да папа ня трэба ехаць. Ого! Яна як залемантую дый кажа: «Не радзіўся той чалавек, які возьме цябе бяз шлюбу». Ну, што далей гаварыць. Бацьку так-сяк можна ўламаць.

— Ды мае бацькі таксама падымуць гармідар, калі скажу аб сваім плянені... Але ведай, што больш я ні да папа, ні да старшыні і кроку не зраблю—

няхай яны згінуць з мэтрыкамі сваімі... Вось падумай, памяркуй і зробім так, як я кажу...

— А калі не...

— Калі так ня будзе, як я кажу, то плюну на ўсё і паеду, куды вочы глядзяць...

Тымчасам увашлі ў хату бацькі Настулі, і прышлося запалиць агонь...

Язэп праз некалькі хвілін разьвітаўся і пашоў дахаты...

Але гэтым ня кончылася гісторыя гарачага кахрання сялянскага хлатца і дзяўчыны.

Як толькі Язэп і Настуля выказалі свае думкі бацьком, пачалася калатніна ў абедзивюх хатах.

Па ўсёй вёсцы і нават у ваколіцы нібы ў бубен білі пра тое, як Язэп Дрозд жэніцца.

— Нібы чорт зельлем паганым падкурыў хату Супрана Дразда і Зьмітрука Карча,—казалі сяляне, чуючы кожны дзень сварку ў іх хатах.

— Ды ці можна не сварыцца?.. Дзе-ж гэта відна, каб гэтак жаніцца? Узяў за руку ды павёў дзяўчыну дахаты!

А Зьмітрук Корч, бацька Настулі, дык ужо быў згодзен. Толькі маці казала, што выракуся дачкі, хоць і роднае дзіця.

Непакой быў ва ўсёй вёсцы. На Язэпа пазіралі, як на нейкага казачнага героя, які крадзе сабе жонку, які не пабаяўся старшиню натаўчы і нават міліцыянэраў. Аб апошнім здарэньні ведала ўся

воласьць, і кожны, апавядоучы пра гэта здарэньне,  
дабаўляў што-небудзь і ад сябе, асабліва пасъ-  
ля таго, як зымасыці старшыню з пасады і паса-  
дзілі ў халодную.

Язэп-жа трymаў сябе горда і казаў, што, як  
ён казаў, гэтак і будзе.

Так яно і было.

Адзін раз у нейкі прысьвятак Язэп угаварыў  
сваіх бацькоў і зараз-жа пабег да Настулі.

Яшчэ ў сенцах быў чуцён плач Настулі і пры-  
гаварванье.

— Калі ня хочаце выдаць замуж так, як мы хо-  
чам, то вось нарочна вазьму ды зраблю дзіцё!..  
Няхай вам сорам будзе, што дачка ваша байстру-  
ка радзіла.

Маці і рот разявіла.

— Дык вось чаго ты хочаш?.. Добра, добра!..  
Выгадавала дачушку на сваю галаву... Чаму я цябе  
ў начоўках купаючы не ўтапіла?.. Можа ты ўжо...  
што гэтак табе карціць замуж?..

— Як захацела... слухаць вас ня буду,—сказа-  
ла Настуля і рынулася да дзывярэй...

У гэты час дзверы адчыніліся, і на парозе  
стаяў Язэп. Настуля, нібы няпрытомная, абхапіла  
Язэпа за шию і пачала цалаваць.

Маці, як сядзела на лаўцы, так і аслупяжела. А  
бацька ўзяў люльку і пачаў пазіраць у вакно.

— Ну, што? Ня хочаце выдаваць за Язэпа, як мы хочам, то я сама пайду,—сказала Настуля, пазіраючы на бацькоў.

Бацькі моўчкі пераглянуліся.

— Язэп, пойдзем! Калі твае бацькі ня прымуць у хату, то месца знайдзем—сьвет вялікі.

— Ды мае згадзіліся так жаніцца, як я хачу...

— Ага! Раз так, то... бывайце, татка і мамка, здаровы... Пасагу мне вашага ня трэба; жывы будзем ды здаровы—здабудзем усё... Да мяне прыдзеце—гасьцямі дарагімі будзеце, дармо, што супроць вашай волі замуж выходжу...

Сказаўшы гэта, Настуля скаканула праз парог у сенцы і пацягнула за сабою Язэпа.

— Настулька! Настулька,—загаласіла маці,—пачакай... Дай-жа хоць багаслаўлю на дарогу...

— Гэт, старая мянташка,—злосна забурчаў бацька,—кажу, не разьбівай дзіцяці шчасця. Не пярэч, калі хочуць жаніцца... Ці нам ня ўсё роўна, як яны ажэнняцца? Абы жылі ў згодзе ды дастачы...

Маладыя вярнуліся...

Пасьля сълёз маткі і яе прычытаньня, калі ўжо абое старыя згадзіліся выдаць дачку без усялякіх запісаў і шлюбаў, Язэп не сцярпеў і сказаў:

— А ўсё-такі, Настулька, наша ўзяло! Які-ж я дурны быў, што абіваў парогі папу ды воласьці... І скора і гладка. А кахраныне, напэўна-ж, ад гэтага ня зьменшыцца...

— Яшчэ мацней будзем кахаць адно другога,—  
перабіла Язэпа Нацуля і ахапіла рукою за шую...

А праз два тыдні такі баль задалі бацькі маладых, што вёска, як жыве, ня бачыла.

Нават старшиня, якога выпусьцілі з халоднай,  
прыехаў на вясельле да Дразда і піў з Язэпам на  
міравую...

— Цяпер я веру,—казаў старшиня, насьцябаўшыся, як сълед, самагонкі,—што Язэп Драздоў радзіўся... Дзеля гэтага ўсе свае ранейшыя пастановы і рэзолюцыі касую... і пляму сваю змываю...

— Самагонкаю!—пачуўся выкрык з грамады...

Старшиня абвёў усіх заплыўшымі вачыма і выпіў чарку...

— А вось няхай іншы хто ажэніца, як мой Язэпка,—сакатала Супроніха,—пэўна-ж, такі чалавек не радзіўся...

— Так, не радзіўся!—сказаў старшиня сельсавету і чокнуў сваёю чаркаю ў чарку быўшага старшині воласьці...

І зажылі Язэп з Нацуляю на дзіва ўсяму сьвету... А сялянства вёскі пазірала на маладую пару, ківала талавой, прыцмоквала языком ды гаварыл:

— Вось табе і ажаніліся... Вось табе без папа і бяз воласьці. Усім-бы так прыгожа жыць, як Язэпу з Нацуляю...

Застаўся ў памяці толькі той сход, на якім рабілі пастанову, што Язэп радзіўся... Гэтага не забывалі... І калі на якім-небудзь сходзе крычалі ся-

ляне выбраць Язэпа Дразда, то абавязкова хто-  
небудзь ды гукне:

— Язэп Дрозд не радзіўся...

— Як не радзіўся, калі ёсьць пастанова сходу, што радзіўся,—адказваў другі...

і ѿся грамада рагатала.

## СПОВЕДЗЬ САМАГОНШЧЫКА

### З чаго пачалося

Мой бацька—гэта ня бацька, а таварыш. Ну, а калі таварыш, то мы з ім часта патаварыску і гутарым.

Вось аднаго разу вечарам аб чым я ні пачну гаманіць—бацька маўчыць. Маўчыць і курыць люльку за люлькаю, напіхаючи яе моцным сама-сейным цюционом. У хаце столькі стала дыму, такое зрабілася паветра, што хоць тапор вешай.

Маці кашляла, кашляла, седзячы на печы, а пасьля адсунула ўюшку ды легла спаць...

Бацька маўчыць—маўчу і я...

Астап Мякіна, наш сусед, таксама сядзеў на лаўцы супроць печы і драмаў. Урэшце яго да таго змарыў сон, што ён чуць потырч не паляцеў, но сам зямлю чуць не зарыў—тады ўстаў і пашоў.

— Я вось аб чым, сынку, думаў, пры Астапе казаць не хацеў—ці ня выгнаць нам самагонкі?— сказаў мой бацька ціхім і нерашучым голасам.

— Страшна, тата, глядзі, як часта ловяць самагоншчыкаў? А зловяць—мала ня будзе.

— Зловяць! Трэба так рабіць, каб не злавілі...  
Вазьмі ты некаторых нашых сялян, вось, Ахрэм,  
Кузьма, Марыля—гоняць-жа ўвесь час, і чорт іх  
не бярэ... Ну, зловіць міліцыя—не такая ўжо бяды:  
адкупіща заўсёды можна. Я ўвесь час думаў,  
колькі можна на гэтай справе зарабіць? З аднаго  
пуда жыта ня менш дзесяць бутэлек выходзіць  
такой самагонкі, якую можна прадаваць па пуду  
жыта за бутэльку. А другі адгон можна для сябе,  
або таней крыху прадаць. Адным словам, з пуда  
жыта можна зарабіць дванаццаць пудоў. Што гэта  
табе, на вуліцы валяюцца дванаццаць пудоў жыта?!

Бацька зноў пачаў напіхаць у лульку цюцион,  
а я прыняўся вылічваць, які прыбыток можна  
мець, калі заняцца гэтым рамяством...

Куды ні кідаў, як ні меркаваў—карысна з усіх  
бакоў гнаць самагонку, хоць і вельмі небяспечна...

Так у гэты асеньні вечар мы з бацькам і парашылі гнаць самагонку, каб паправіць хоць трохі  
заняпалую гаспадарку, бо ад падатку засталося  
столькі збажыны, што да каляд можна застасцца  
было з парожнімі засекамі.

Засталося толькі здабыць аппарат і ўвайсьці ў  
таемны хаўрус самагоншчыкаў сваёй вёскі і ваколіцы...

У хаўрусе абавязкова патрэбна было быць.  
Кожны самагоншчык павінен ведаць аб другім,

хаця гнаць мелі права зусім скрыта адзін ад другога—такая склалася традыцыя ў самагоншчыкаў.

Але захочаш сабаку выцяць, то палку заўсёды знайдзеш. Так і мы. Праз некалькі дзён адшукалі крыху падрапараваны аппарат, купілі трубкі, увашлі ў хаўрус, і справа пашла, як па маслу.

### Аднага разу ў хвойніку

Няма табе лепей, калі сама прырода ідзе настстрач. Трэба дождж—ідзе дождж, трэба сонца—пячэ сонца.

А для самагоншчыка патрэбен лёгенькі туман, каб ня можна было дыму здалёку пабачыць.

Вось у такі туманны дзень восені мы яшчэ да ўсходу сонца паставілі на воз бочку з брагаю (рошчынаю для самагонкі), аппарат са ўсімі прыладамі, набралі харчоў каню і сабе і паехалі ў хвойнік.

Было гэта перад святам Міхайлам, на якога быў у вёсцы нібы-то кірмаш па старой памяці. Можа гэту гулянку і няможна назваць кірмашом, але на самагонку, пэўна-ж, чакаўся вялікі спрос.

Калі мы з бацькам прытарабаніліся па купінах ды карchoх на палянку, акружанаю з усіх бакоў густым хвойнікам-хмызняком, то пабачылі, што там ужо кірмаш у самым разгары.

Больш васемнаццацёх фурманак стаялі выпражанымі. Калёсы стаялі ў адзін рад з паднятымі

ўверх аглоблямі. На калёсах сядзелі мужчыны, кабеты і нават дзеци. Усе яны паціху гаманілі, пяклі на ражнох сала і закусвалі.

Каля кожных калёс стаяла бочка, а то і дзве з рошчынаю, адкуль так і пахла трошкі дражджамі, трошкі неачышчаным сыпіртусам.

То там, то сям ужо дыміліся аганькі, і спэцы-броваршчыкі ўладжвалі свае «машыны», майстравалі халадзільнікі дапасоўвалі трубкі і трубачкі... малыя-ж хлапчуки калолі смольныя карчы і насілі ваду з бліжэйшай канавы...

Мы з бацькам, як навічкі і малаадукаваныя ў гэтым вырабніцтве, доўга шукалі месца, дзе пусьціць у ход сваю машыну.

Але вядома, што ў хвойніку месца знайшлося. Больш заслужаныя спэцы-самагоншчыкі памагалі нам знайсьці месца і нават дапамаглі прымайстраваць апарат...

Праз гадзіны паўтары работа пашла за маёмаё... Мужчыны толькі хадзілі, пагладжвалі бароды, пыхкалі люлькі ды пыталіся адзін у другога:

— Ну, як у цябе? Капае ўжо?

— Капае, ліха на яе, але нешта слабая.

— А вось у мяне,—дабаўляў другі,—такая моцная, што на язык узяць ня можна...

Прызнацца, папраўдзе, і ў нас пашла такая моцная, што калі я разы два сербануў са збаночкайшчэ цёплай, то зразу пашло па жываце разьбіраць, ногі памлелі, у вачох замітусілася.

— Закусі,—сказаў мне бацька,—а то нашча здурніць так, што і гнаць мне не паможаш...

Я, праўда, як закусіў, то пачуў сябе зусім добра...

Ды шмат хто ўжо закусіў так, як і я, бо пачыналі штораз усё гучней і гучней гаманіць...

Тымчасам съятлела. Туман патрохі зьнікаў. Нізкарослыя хвойкі, нібы надзеяная варта, акружая палянку з самагоншчыкамі, вырысоўваліся ясьней і ясьней.

### Зялёнае хрышчэньне

Усё ішло, як ня трэба лепей.

Але вось гэтая самая традыцыя, якая часамі губіць людзей і загараджае шлях да поступу ўперад, губіць усякую добрую справу.

Так і тут. У самагоншчыкаў была традыцыя, каб першы выган навічка-самагоншчыка, уступіўшага ў хаўрус гэтага прадпрыемства, абавязкова быў расыпіты там-жа ў лесе, дзе новы член прымаў так званае «зялёнае хрышчэньне»...

Чаму яно звалася зялёным—невядома. Можа таму, што адбывалася амаль заўсёды ў лесе сярод зеляніны, а можа таму, што член уваходзіў у закалдованае кола зялёнага зьмея, адкуль вылезьці было трудна, а быць там страшна і небяспечна...

Гэтак, значыцца, пачалося «хрышчэньне».

Як толькі нацякло два збаны першай самай моцнай самагонкі, наўкола нашага возу сабралася ўся грамада...

Мы з бацькам аб гэтым гуляныні былі даўно папярэджаны, дзеля чаго закускі набралі шмат.

Узялі цэлы кумпяк вэнджаны, сала, агуркоў, сыраў, хлеба трох баханкі...

— Ну, Рыгор,—зьвярнуўся да майго бацькі самы галоўны заправіла, кум, як яго ўсе абзываў,— з гэтага дня ты ўваходзіш у наш хаўрус, дзеля чаго я павінен тут-жа над тваім вогнішчам, бочкаю і апаратам сказаць нейкае настаўленыне...

— Карацей! Карацей!—гукаў шмат хто з грамады,—ужо самагонка яго астыла, можна піць...

Але кум не зьвяртаў увагі, а сур'ёзным тонам, з выглядам бацькі і начальніка ўсяго хаўрусу, казаў далей:

— Ты павінен, Рыгор, памятаць, што папершаму—сакрэт, падругому—сакрэт і патрэцяму—сакрэт!.. А зловяць цябе—іншых не выдавай, другога каго зловяць—вызваліца памагай...

Пасля гэтай кароткай настаўніцай прамовы кум першы ўзяў збанок з самагонкаю і пачаў лыкаць...

Бацька мой маўчаў, а я не съярпеў і сказаў:

— Рыгора вы ведаецце—ён не такі, каб прадаў чалавека...

Але слоў гэтих ніхто і слухаць не хацеў.

Пачалі піць...

Як бачыш выпілі ўсю нашу самагонку, і каму было мала, той на радасцях пашоў кожны сваю спрабаваць...

Праз некаторы час усе пашлі пісаць так, што дзіву трэба было давацца...

Пачаліся гутаркі, спрэчкі, самая што ні ёсьць моцная лаянка...

А ўрэшце дайшло і да бойкі.

Схапіліся два мужчыны за тое, што абмяняліся апаратамі і адзін другога падшукаў на гэтым гандлі...

У бойку ўмяшаліся кабеты ды іншыя мужчыны.

Ну, а мой бацька, як «хрышчэнынік», то быў, як кажуць, у «доску»... Ну, і ён рынуўся бараніць. Ажно і яму дасталося дугою па пераносіцы ды так, што і сукравіца пацякла...

Я дык залез пад калёсы ды толькі спуджана пазіраў, чым тэта ўсё кончыцца...

Усе склупіліся каля бойкі, пашла такая калатніна, што ня можна было спазнаць, хто каго б'е, хто каго бароніць...

Шмат чые бочки былі павыварачаны. Вогнішчы былі заліты брагаю... Такі падняўся гвалт і крык, што, пэўна, за сем вёрст чуваць быў.

Тыгмасам туман зьнік. Халоднае васенінне сонца паднялося высока і як-бы сарамліва пазірала на палянку, дзе ня спыняўся гармідар п'янай грамады...

І невядома, чым-бы эта скончылася, каб ня прыбег з вёскі хлапец і не данёс палахлівую вестку, што ў вёску прыехалі міліцыянэры.

## Дарэмны перапалох

Уся самагонка, як бачыш, была зыніштожана. Бочкі паҳавалі ў кусты бліжэй ля палянкі, а аппараты пазацягвалі ў самы гушчар, хто куды.

Хто ня зусім быў п'яны, той, запрогшы каня, уцёк, а большасьць дык пакідалі калёсы—і гайда куды вочы глядзяць. Але ў вёску ніхто і носа ня ткнуў..

Я з бацькам дык вярсты чатыры ад'ехалі ад месца, дзе была вінакурня. Бацька быў да таго п'яны, што я ледзьве яго ўскінуў на воз, а каб ён ня скінуўся, калі я наўшчвал пёр праз кусты ды муражнікі, то я ўвязаў яго на возе пастронкамі да білаў калёс.

Ажно хутка дачуліся, што міліцыянэры па зусім іншай справе прыяжджалі і, зрабіўши сваю справу, пакінулі вёску.

Толькі змрокам, зусім ацверазіўшыся, з-за кустоў ды з-за ўзгоркаў началі зъяжджацца сяляне.

— Пачатак няўдачны,—казаў мой бацька, супакойна вячэраючы ў хаце,—калі так справа і далей пойдзе, мала мы заробім...

Старая матка распачала такую грызню, што ў хаце ня можна было сядзець.

А поўначы амаль уся вёска зноў была на балоце. Кожны шукаў свае прылады.

У каго засталася такая-сякая капля самагон-  
кі, то зараз-жа была выпіта ўсімі «пастродаў-  
шымі»...

Але гэта перапалка ўсё-ж ткі не адбіла ахвоты  
да далейшай працы.

Хутка мы пачалі «ціснуць» самагонку то ў варыуні, то ў хаце на прыпечку, то ў пограбе. А ў туманныя дні зноў ехалі ў лясок.

Прадаваць самім ня прыходзілася. Былі перакупішчыкі, якія забіралі ўсю зразу—гэта ўжо было такое правіла ў хаўрусе, каб самім не прадаваць бутэлькамі.

Калі, пасля выгану двух-трох затораў, мы з бацькам пачыналі зводзіць падрахункі, колькі зарабілі, то бачылі, што прыбытак надзвычайна вялікі.

Гналі, значыцца, далей.

Нібы чорт ахвоты паддаваў. Ды як ня будзе ахвоты, калі засекі папоўнілі збожжам, я справіў сабе боты і купіў новы кажух. Накупілі шмат гаспадарчых прыладаў. Бацька вымяніў сывіньню на збожжа.

Нават людзі пачалі дзівіцца, з чаго гэта Рыгор так папраўляць гаспадарку стаў, якая была на краю гібелі.

Але нядоўга прышлося нам трymаць у сакрэце новага заработка.

Вёска—нічога ня зробіш, каб ня было вядома іншым. Адзін раз вечарам прышла суседка Тэкля і кажа:

— Чула я, што ў вас ёсьць гэтыя самыя кроплі... Сынок-жа мой прыехаў у госьці...

— Ды што вы, што вы!—спахвацілася першая маці,—няхай нас бог бароніць... Трэба-ж выдумаць тажі паклён на людзей...

А назаўтра прышоў канцавы Хведар і ня вышаў да тых часоў, пакуль не дали бутэльку—за гроши, вядома. Да Хведара, бачыце, нейкі інструктар прыехаў, тут адказаць было нязручна.

Ды к таму Хведар быў нейкая далёкая радня...

— Ну, справа пагоршала,—сказаў мой бацька, затыкаючы глячок, як толькі Хведар вышаў з хаты,—зараз уся вёска, а то й ваколіца будзе ведаць. А там—і міліцыя...

Яно так і вышла.

### Міліцыя пранюхала

Міліцыя ня раз шнырала па нашай вёсцы. Некалькі броварчыкаў было «накрыта»... Хто заплаціў штраф, а хто пасядзеў па тыдні два, а то па месяцу.

Ня ўсякага міліцыянэра, вядома, трэба баяцца. Ёсьць і паміж іх людзі добрыя, якія і абавязкі свае выпаўняюць і людзей ня կрыўдзяць. А ёсьць і такія, што хоць кол яму на галаўе чашы, як ува-

прэцца—то на сваім паставіць. Ні на якія фіглі-  
міглі ня пойдзе.

У нядзельку раніцою, за тыдні тры перад каля-  
дамі, здарылася няшчасьце і над нашай галавою.  
Толькі селі сънедаць—бах у хату міліцыянэр і  
старшина сельсавету.

Старшина—тэта чалавек свой, а вось началь-  
ства вышэйшае—тэта такі страх нагнала, што  
бацька, як узяў блін несьці ў рот, так і трymаў  
яго каля барады...

— Канчай, Рыгорка, сънедаць: ёсьць да цябе  
справа ў начальства,—сказаў старшина і, нібыта  
смаркаючыся, пачаў міргаць і ківаць пальцамі на  
Рыгора.

Я і бацька зразу дагадаліся, што нешта ня-  
добрае. У мяне так сэрца заёкала, такі агонь кі-  
нуўся ў твар, а пасьля так пачало трасьці, што  
быццам трасца хапіла мяне...

Міліцыянэр, тонкі падгалісты хлапец, з кур-  
носен'кім носам і широка расчыненымі вачмі,  
стаў паважна пазіраць у кніжку, якую прынёс з  
сабою.

— Рыгор Карыта... так вас зваць?—не пазіра-  
ючы на Рыгора, запытаў міліцыянэр...

— Так... Рыгор Язэпаў... бо тут ёсьць яшчэ Ры-  
гор і Карыта, але Апанасаў.

— Язэпаў... так і тут значыцца...

Пры гэтым міліцыянэр пачаў шморгаць носам,  
як-бы ён нюхаў паветра...

— А па якой справе?—нясьмела запытаў Рыгор, вылазячы з-за стала...

— У вас мне прадлісана зрабіць вобышк. У вучастак данесена, што вы гоніце самагонку. У той час, калі наша міжнароднае становішча і экономічнае будаўніцтва патрабуе...

І цэлая прамова, завучаная на памяць, але бяз усякага звязку, паплыла з вуснаў міліцыянэра...

— Паклікаць яшчэ аднаго панятога!—гукнуў міліцыянэр у канцы прамовы і захінуў кніжку.

— Значыцца, крышка,—ладумаў я сабе і пабег за суседам Астапам Мякінаю.

Міліцыянэр пачаў нюхаць кожную бутэльку, якая стаяла на лаўцы або на паліцы.

Паняты і старшыня ўвесь час пераглядаліся.

Бацька і я маўчалі. Толькі маці праклінала апошнімі словамі таго, хто навёў міліцыю...

З хаты перашлі ў сенцы, а пасьля міліцыянэр пашоў зразу, нібы хто яму сказаў, у клець.

— Тут нешта пахне,—пачаў казаць міліцыянэр, водзячы носам,—а тут што?

— Агуркі...

— Адкрый днушку!

Я хутчэй падскочыў да кадушки і, адварнуўшы камень, узьняў днушку!

Міліцыянэр зірнуў, а пасьля засадзіў руку ў расол, выцягнуў агурок і пачаў есьці.

— Вось закуска!—сказаў ён, прысмоктваючы языком,—ну, а там што вунь у тэй скрынцы?..

— Стary хамут...  
— Хамут?! Ты ня маніш?  
— Нашто мне маніць. таварыш...  
— Значыцца, самагонкі няма?  
— Што вы... выдумалі...  
— Шкада. Закуска—першы сорт.

І міліцыянэр зноў выцягнуў агурок.

Мы з бацькам пераглянуліся. Нам стала съмялей.  
Старшиня ўсміхнуўся і кіўнуў галавою на бацьку...

— Яно—таварыш, калі толькі... то можна было-б  
на сяло скакануць,—сказаў бацька, пазіраючы на  
мяне.

— Што на сяло... Дагадающа. Каб вось тут...  
Пры гэтых словах міліцыянэр зірнуў у кубельчык  
і засьмяяўся...

З мукі выглядала рыла бутэлькі, у якой была  
самагонка першага адгону...

І даў-жа нам чорт ня прысыпаць усёй бутэлькі.

— Цягні, Рыгорка,—сказаў Астап Мякіна, су-  
нуўшы і свой нос у кубельчык...

Міліцыянэр выцягнуў бутэльку, адаткнуў і па-  
спытаў так, што на пальцы трох меней стала.

Я к гэтаму часу выцягнуў яшчэ агурок і падаў  
міліцыянэру закусіцу.

За некалькі хвілін бутэлька два разы абышла  
ўсё «начальства», і кожны так шчыра папрабаваў,  
што Мякіна, выпіўшы астатаць, пакруціў галавою і  
сказаў:

— Ну і моцная, падла!.. Шкада, што мала...

— Гэта-ж мой хлапец купіў к калядам...

— Ладна, ладна,—казаў міліцыянэр, выщіраючы рукавом свае кароценъкія вусікі...

Вобыск кончыўся тым, што зашлі ў хату пісаць протокол ды так «напісаліся», што рука не магла вывесыці літары...

— Ці я не казаў,—бурузьдзіў пад нос Астап Мякіна, стоячы над галавой міліцыянэра, які сіліўся нешта накрамзоліць, але ручка падала з рук і на паперы садзіліся кляксы,—ці я не казаў, таварыш, што раней трэ' было напісаць, а пасля «скрапляць» перакускаю...

Міліцыянэру прышлося крышку легчы на ложку і супачыць, каб зъявіца ў раён хоць з якім-небудзь протоколам...

Я і бацька былі бязъмерна рады, што выкруціліся і нядорага стоіла.

Вечарам протокол быў напісаны і як сълед «скрапілі» яшчэ мацнейшымі градусамі.

### Эх, каляды, каляды!

Надышлі каляды.

Калядныя дні вёска вызначае тым, што есьцьня ў меру каўбасы, нямала п'е самагонкі і лушчыць гарбузікі.

О! Самагонкі на каляды толькі падай,—там вечарынка, там хрэсьбіны, а там—проста купляюць больш багатыя сяляне.

— Ну, як-же ў такое съята ды бяз чаркі...  
Бровары перад съятам задымілі ва ўсю.  
Адзін апаратам гоніць, у другога цэлыя ночы  
самавар шуміць, а трэці ў гаршчочку «цисьне»...  
Мы з бацькам на самую куцьцу, як толькі ўля-  
глазія вёска спаць, уладаваліся гнаць самагонку ў  
лазыні, дзе лён трущ і мыоцца.

Гэта маленькая будынінка за ваколіцай каля  
выгану, шчыльна збудованая, каб дух ня выхо-  
дзіў, калі сяляне мыоцца. Нізенькая, напалаўіну  
ў зямлю ўмуроўаная печка, полачкі з жэрдак для  
сушэньня лёну і полачкі з дошчак для мыцця.  
Уся закураная, бяз вокан, з аднымі маленькімі  
дзьвярмі.

Тут мы съмела завялі сваю «машину», веда-  
ючы, што ў такі съяты вечар ніхто й не падумае,  
ніхто не дагадаецца.

Дало-ж ліха! Маці ніколі ня прыходзіла падзі-  
віцца, як гэта вырабляеца самагонка, а то пры-  
шла, пачала распытваць. Прынесла з сабою посны  
праснак і селядца на перакуску...

Чад і дым ад сырых смалякоў хутка прымусіў  
яе пакінуць лазыню...

— Прыкрый-же добра дзьверы, каб съята ня  
відаць было на вёсцы... Трошкі колічкам заткні,  
каб вечер не адчыніў,—сказаў бацька, прабуючы  
першыя капелькі, якія, нібы сълёзы, пакапалі з  
трубы...

Прашло з поўгадзіны. Мы з бацькам папрабавалі па чаркі тры «першай», закусілі і пачалі зъмяніць ваду з халадзільніка, напіхваючы ў карытца сънегу і ледзяшоў...

Але духата, а трохі і выпітая самагонка пачала да таго кружыць нам галовы, што няможна было далей заставацца ў лазыні. Патрэбна было глынуць съвежага паветра.

Я падышоў да дзьвярэй, піхнуў і за галаву скліўся. Дзьверы маці закрыла так, што няможна было адчыніць знутры.

Бацьку таксама пачало нудзіць. Ён рынуўся да дзьвярэй, але дарэмна.

Мы ўдваіх папрабавалі ламаць дзьверы—нічога не выходзіла.

А дыму становілася ўсё больш і больш. Чад да таго пачаў браць нас, што абодвы пачалі рваць і сланяцца з кутка ў куток, не находзячы месца. Пачалі есьці сънег, піцу халодную ваду, але і гэта не памагала...

Мы спалохаліся і ня ведалі, што рабіць, як вылезыці, каб не задушыцца... Забыліся і пра апарат, пра самагонку.

Я ззвіўся і ўпаў каля дзьвярэй з крыкам: «ратуйце»...

— Ня крычы,—чуць пераводзячы дух, гаварыў бацька,—пачуюць людзі...

Магчыма, што бэльш-бы я і съвету ня бачыў,  
каб бацька не сабраўся з апошнімі сіламі і не пра-  
ламаў у шчыце дошчак.

Пералезши праз закоп, ён адчыніў дзъверы і  
мяне поўжывым выцягнуў на двор...

Толькі на марозе, на съвежым паветры я крыху  
прышоў да сябе, успамінаючи, як усё здарылася.  
Больш заставацца ў лазні я ня мог. Пашоў да  
хаты, а бацька адзін ледзьве-ледзьве скончыў усю  
процэдуру.

На першы дзень каляд і я і бацька ляжамі ўвесь  
дзень хворымі, ня чуючи на карку галавы...

А на другі дзень у нашай вёсцы была веча-  
рынка.

Дзяўчаты напяклі сала, каўбас, яек, хлопцы  
прыцягнулі некалькі гарцаў самагонкі, нанялі  
скрыпача і цымбалістага—і пашла пісаць губэрня.

Да таго перадліся, што некалькі разоў пачы-  
налі бойку.

Я, вядома, прымаў самы гарачы ўдзел.

Самагонка ў мяне была свая, так што гулянка,  
думаў я, абыйдзецца зусім танна...

Ажно ў самую поўнач—скуль ні вазьміся—мі-  
ліцыя. Чалавек восем. І нават сам начальнік раёну.  
А гэта быў такі чалавек, што, папаўшыся да яго,  
сухім ня выйдзеш.

Хто не пасьпеў уцячы, на тых напісалі прото-  
кол. А хто быў такім п'яным, што прыходзілася

двум весьці, а трэцяму ногі расстаўляць, той быў арыштован і адпраўлен у «халодную»...

А я таксама быў у «дрызіну», але яшчэ мог так-сяк расыпісацца на протоколе; дзеля гэтага адпусцілі дамоў.

Назаўтра раніцою па ўсёй вёсцы пачаліся вобышкі.

Нас таксама не абмінулі. Ды ня так цяпер шукалі, як першы міліцыянэр. Можа гэта ён, прахвост, і ўзыняў усю гэту каталасію... Цяпер папала і нам. Нашто захавана было добра, а знешлі і нават аппарат выцягнулі з-пад каstryцы на гумнё.

Ну, тут ужо была клямка. Ніякія адгаворы не маглі апраўдаць...

Бацьку павялі да суда ў адседку, а я застаўся гаспадарыць...

— Ну, і каляды ў дому!—кляў я штодня, штогадзіны...

Тымчасам суд надыходзіў.

### Чым усё кончылася

Бацька сядзіць заарыштованым. Маці плача.

А я хаджу ды думаю, што пачаць, што рабіць.

Звычайна ў такія выпадкі рабілася так. Хаўрус самагоншчыкаў пашыраў сваю вырабчасць, выкупляў заарыштованага сябра, плаціў за яго штраф—і баста.

Цяпер-жа палавіна хаўрусынікаў сядзела разам з бацькам, а тая частка, што была на волі, гнала і

далей самагонку і ў вус ня дула. Калі я да іх звярнуўся дапамагчы ў бядзе, то яны ўсміхаючыся сказалі:

— Ня трэба быць такімі дурнямі,—ня толькі сам папаўся, дык і апарат аддаў.

Убачыў я, што гэткі хаўрус—гнюс...

Ды вось надумаліся з адным хлапцом выгнаць самагонкі як найхутчэй, прадаць і выкупіць бацькоў. Сябрука майго таксама бацька сядзеў.

Пачалі зноў гэту паганую справу. Прыстроіліся таксама ў лазні, дзе мне чуць капут ня быў.

Але-ж не дарма кажуць, што дзе коратка, там і рвецца... Толькі канчалі апошні затор выганяць, як адчыніліся дзъверы і... міліцыянэры...

Я так і абамлеў...

Як я даведаўся пазней, на нас навяла міліцию тройка па барацьбе з самагонкаю, тая самая тройка, сябром якой лічыўся і я.

Справа зусім кепская.

Сеў бацька, пасадзілі мяне. Сядзім і горка плачам...

Я месяц, а бацька паўтара прасядзелі да суда. Сходавая воласць была перапоўнена.

Кожнаму хацелася паслухаць суд над самагоншчыкамі.

Суд распачаўся.

Седзячы на лаўцы падсудных, я прыдумляў, як лепш маніць, каб апраўдацца, абы хоць трохі зъменішыць кару.

Ажно калі пачалі прыпякаць, то ў мяне й вальасы дыбам сталі... Сядзеў і тросяцца.

Дашлі да бацькі.

Трэба-ж—нячыстая сіла, съведка сусед Астап Мякіна прышоў на дапрос п'яны. Яго зараз-жа збраўлі, каб працьвярэзіўся. А бацьку засудзілі на два тыдні адсядзець, ня лічачы таго, што да суда сядзеў, і заплатіць пяцьдзесят пудоў жыта.

— Каб хаця гэтым скончылася,—шаптаў я сам пра сябе,—каб хаця мяне апраўдалі.

Куды там!...

— Карыта малодшы!—тукнуў старшыня суда.

Я, не чакаючи, пакуль скажуць імя, усхапіўся з лаўкі.

— Што вас прымусіла гнаць самагонку? Толькі суд патрабуе ад вас праўды, дзеля таго, што вы будзеце адказны за свае слова і пакараны за няпраўду...

— Маніць ня буду,—вырвалася ў мяне, і звон у вушах не дазваляў добра расслухаць, аб чым у мяне пытаюць...

— Вы супакойцесь і дайце адказ!..

— Мне ніколі і ў розум ня прыходзіла гнаць самагонку,—пачаў я, сапраўды крыху супакоіўшыся,—тым болей, што быў нават выбраны ў тройку па барацьбе з самагоншчынаю... Але калі заарыштавалі бацьку, я ведаў, што прыдзецца штраф плаціць... А скуль яго ўзяць? Ну, і рашылі выгнаць...

— Тым больш вы вінаваты, што сябар ударнай тройкі і ўчыніў праступнасьць...

— Якая там праступнасьць... Гандляваць я ня думаў самагонкаю.

Пасьля яшчэ некалькі пытаньняў у мяне запыталі:

— Прыйзнаеце сябе вінаватым?..

— Не!—адсек я і сеў на лаўку...

А калі пасьля мяне яшчэ аднаго старога судзілі, дык той на дапросе даказаў цюцелька ў цюцельку, што гнаць самагонку вельмі выгадна, інакш на беднай гаспадарцы згінуць можна...

Але памілуй нікому ня было.

Мяне пасадзілі на тры месяцы і таксама пяцьдзесят пудоў штрафу. Сядзець то я сам адседзеў, а каб заплаціць штраф, то бацька апошнюю карову прадаў, бо ўсё жыта на свой штраф аддаў...

— Як прышло лёгка, так і пашло лёгка,—скажаў мне бацька, калі спаткаліся пасьля адседкі...

— А ўсё праз цябе,—кажу я на бацьку,—падбухторыў на гэту паганую справу... Вось і маем цяпер вечнае ўпічышча, што сядзеў у вастрозе і сам і сын...

— Гэта праз цябе, сукін сын,—трасучы кулаком, кінуўся на мяне бацька,—каб вы, лайдакі, не напіліся на каляды ды разбою ня ўчынілі, усё-бціха было... Не, трэба абавязкова налізацца да бяспамяці.

Ды так мяне аплявушыў, што аж хата ходырам захадзіла.

Я, доўга ня думаючы, ды назад... Маці ўмяшалася, каб бараніць, а бацька і ёй у жывот нагою штархануў так, што і ногі задрала.

Але якраз старшыня сельсавету прышоў загадваць, каб фурманку далі і пачаў нас сарамаціць... Мне сапраўды стала сорамна, што ўзыняў руку на старога бацьку...

З гэтага часу ў мяне з бацькам усякая дружба парвалася.

Вось і цяпер. Цэлы зімовы вечар сядзім і маўчым. І ня дзеля того, што абдумваём нейкі новы плян лёгкага заработка, а проста язык не варушыцца сказаць адзін другому слова. Толькі ўсёй і гаворкі, што пайдзі туды, зрабі тое—і больш ні слова.

За вакном выла мяцеліца. Лёгкія съняжынкі, нібы белыя мухі, садзіліся на потнае вакно знадворку. У хаце было душна. На комінку дагараў кавалак карча, і нейкая таемная цемната паволі ўносіла ў сваё царства хату.

Мой апавядальнік, скончыўши сваю споведź аб няўдачы, скруціў цыгарку, прыкурыў з дагарэўшага смаляка і палез на палаткі спаць...

Мяне таксама пачала ахопліваць салодкая дрымота...

відомыя і зілкі да жонка ўнё сінапай. І  
это чиста забойна, но оттут дзіт бы апякі іх  
ін той, калі месцоў донеў зіноч і міта «жынка»  
дзікіх зіновіяў, якіх вініхані оттут не оты ве-  
гнаніхады, але сініх якіх іхнага імішонь ох

## ДЗІЎНАЯ ЗАЯВА

### I

Здарылася гэта ў Пятроўку. Была нядзеля. Сон-  
ца пачало пячы з самага ранняня. Уся вёска пацяг-  
нулася ў цэркаў.

Стары Апанас Гарбуз хаця і лічыў сябе на-  
божным, але ў цэркаў хадзіў рэдка. Ён больш ма-  
ліўся дома дзеля таго, што недалюбліваў папоў.  
«Гавораць у цэркаўцы адно, а робяць зусім дру-  
гое», адказваў ён, калі яго пытали, чаму ня любіць  
папоў.

Сягоныня, як заўсёды ў святыную нядзельку,  
пад'ёўши добра бліноў, з верашчакаю й вычысь-  
ціўши міску беленай заціркі, Гарбуз вышаў у са-  
док, сеў на лаўцы пад кустом агрэсту і стаў пазі-  
раць на агарод. Ён вельмі дзівіўся, што ня гледзя-  
чы на сухую вясну, варыва на градох «шалела».

— Вось толькі агуркі трохі заняпали, мусіць  
апошняя сырек пашкодзіла,—прагаварыў ён сам  
сабе і пагладзіў рукою па жываце, які ўжо зывер-  
ху стаў награвацца ад сонца.

У гэты час сусед Мікола Шклянка, ідучы з поля,  
убачыў, што ў яго агародзе рыеца Гарбузова  
съвіння.

Шклянка быў чалавек сярдзіты. Гэта можна было ўгадаць па тым, што ён заўсёды кусаў свае «каціныя» вусы і жаваў канец барады. Ён мог ні за што ні пра што наваліцца на чалавека, аблаяць яго апошнімі словамі, пасля прасіць прабачэння і ў канцы зноў пачынаць лаяць.

Убачыўши чужую сывінню, Шклянка ўхапіў здаравенны кол каля загарадкі і стаў ганяцца за ёю. Сывіння кінулася на Лыску, якога жонка Шклянкі ўсыпела выпусціць з хаты, пачуўши глас гаспадара.

— Лыска, кусі! Каб яе ваўкі задушылі!—крычаў нечалавечым голасам Шклянка.

Сывіння, ня бачачы ратунку,рынулася ў плот, каб выскачыць у свой агарод, але плот быў моцны, і яна, прасадзіўши галаву, ніяк не магла выцягнуць другой палаўіны сваёй асобы.

Шклянка гэтым часам падбег да яе і так аперацаў կалом па сыпіне, што яна з болю заглушыла піскам усю вёску.

У гэту хвіліну Гарбуз якраз ганяў з лысіны мух. Ён хацеў нешта на іх казаць, але, пачуўши такі піск, так і застаўся з расчыненым ротам...

— Божухна!—закрычаў, апамятаўшыся, Гарбуз,—ці не маю Перапалосую хто пачаставаў!

З апошнімі словамі ён пабег на месца крыку.

Сывіння так і засталася ляжаць у плоце, а Шклянка стаяў з կалом у руках і з пераляяку ня ведаў, што рабіць.

Пабачыўшы Гарбуза, ён хацеў кінуць кол у крапіву, але Гарбуз закрычаў:

— Стой! Стой, каб цябе пярун забіў! Што гэта ты зрабіў? Апошнюю сывінку...

— А іавошта пускаеш у чужыя грады? Для тваёй сывінны сеяў, ці што? Лысая падла!—адказаў Шклянка і пашоў на свой двор.

— Дык ты думаеш, гэтым усё і скончыцца?— кричаў у сълед яму Гарбуз,— я гэтага не дарую! Яшчэ ёсьць воласьць, суд!..

Пачуўшы гэты крык, Гарбузіха кінула паліць у печы і выскакыла з чапялою ў руках, забыўшыся, што на гаршкох дапякаўся апошні блін.

Яна, даведаўшыся ў чым справа і пабачыўшы, што Шклянка з жонкаю раяцца на сваім двары, выбегла на вуліцу і начала кричаць і клясьці іх на чым божы съвет стаіць:

— Недавярак! Арыштант! Злодзей! Гэта табе не каноплі Васілёвы цягаць з падсвіронку!.. Каб ты да святога Пятра не дажыў! Каб ты гэтак поўзаў жыватом, як мая сывінка поўзае!..

— Годзе ўжо!—супрымліваў яе Гарбуз,— пашануй святой нядзелькі.

На гэты крык выскакыла на вуліцу Домна, кума Гарбузіхі. Яна не разьбірала, хто і ў чым вінаваты, а зразу навалілася на жонку Шклянкі і начала яе лаяць.

— Добра, добра ведаю, што ты за штучка!— кричала Домна.

— А ты ня сунь носа, куды ня трэба! Ты нічога ня бачыла!—агрызнулася жонка Шклянкі.

— Што?!—мацней закрычала Домна,—ты яшчэ агрызацца ўздумала? Ня бач ты съвету, калі я ня бачыла, як твой «ваўкалака» (Шклянку за яго сярдзіты від у вёсцы звалі «ваўкалакам»)... як твой «ваўкалака»...—прагаварыла яна яшчэ раз, але дзей ня ведала, што казаць, бо ня ведала, за што сварацца. Сваю гутарку Домна кончыла тым, што павярнулася задам... і пабегла да Гарбузоў, каб распытаць, што такое здарылася.

Хутка Гарбузы пакаціліся на свой двор; толькі людзі, якія зъбегліся на гэты лямант, гутарылі паміж сабою, хто больш вінен. Як трэ' было й чакаць, большасць вінаваціла Шклянку.

Кончыўся ўвесь гэты кірмаш тым, што стары Сыцяпан, выкурыўшы трох люлькі чужога тытуну, сказаў:

— Што нам да іх? Няхай самі разъбяруць, хто больш вінен, і пагодвяцца, а нам час разыйсьціся... Толькі дай, Сымон, яшчэ на люльку тытуну.

— Закурывайце, мужчыны!—адаэваўся Сымон, выняўшы з запазухі вялікі капшук з тытуном.

Усе закурылі й разышліся.

## II

Прашло некалькі дзён. У воласьці адбываліся суды. Сходавая была перапоўнёна сялянамі. Адны з іх былі закліканы павесткамі, а другія прышлі

проста так, каб пачуць навіны. Хаця яны паміж сабою гутарылі й «ціхенька», але часам падымаўся такі гвалт, што прымушаў высоўваць галаву аднаго з судзьдзяў з пакою, дзе разбіраліся справы, і крычаць на ўсё горла:

— Мужчыны, ня крычэце! Бо старшыня вон павыганяе!.. І што за народ!..—І галава гэта зноў зьнікала.

Ад дыму ў сходавай нікога ня было відаць, калі ўкаціўся ў яе Гарбуз, тримаючы ў руках нейкую паперу.

— А, браточки мае! Вось накурылі, і бацькі роднага не распазнаў-бы,—забурчаў пад нос Гарбуз і стаў праціскацца да тых дзвіярэй, якія вялі да пана старшыні.

Дзвіверы гэтая ён ведаў добра, бо ня раз прыходзілася іх адчыніць. Толькі ён даціснуўся да іх, пацягнуў за клямку, як зараз нехта закрычаў:

— Куды не ў чаргу прэшся! Паклічуць, як будзе пара!..

Але Гарбуз на гэта не звярнуў увагі: ён ведаў, што яго не паклічуць, бо заявы аб яго справе там ня было,—ён тримаў яе ў руках.

Пастаяўшы трошкі ля дзвіярэй, Гарбуз першым увашоў у канцылярию, як толькі адтуль вышла якаясь баба—уся чырвоная, як рак печаны. Нічога ня кажучы, ён падышоў да стала і палажыў сваю паперу пад самы нос старшыні.

— А ты чаго не ў чаргу?—пачаў быў старшыня, але, спазнаўши Гарбуза, таго самага Гарбуза, з якім пару дзён назад выпіваў у Залмана, ён дабавіў:

— Хіба такая пільная справа?

— Вельмі пільная, паночку! Калі ласка, каб зараз і разабраць... Буду вельмі дзякаваць, і як кончыцца суд...

Але старшыня ня даў яму дагаварыць, а сказаў, каб вышаў у сходавую і пачакаў, пакуль будуць разглядаць гэту паперу. Гарбуз вышаў.

Дзеля таго што старшыня быў няграматны, то ён адразу гэту паперу падсунуў да пісара і запытаў:

— Аб чым там?

Пісар глянуў на паперу, расхінуў яе і зьдзіўлена стаў ківаць плячамі. На паперы нічога ня было напісаны, але нешта было намалёвана.

— Нічога я тут не разъбяру!—сказаў пісар,— разьбірайце яе самі. Гэты чалавек, мусіць, звар'яцеў; падаў не заяву, а чорт ведае што! І чаго толькі не пачуеш і не пабачыш ад гэтых паганых мужыкоў! Ох, ох,—і стаў пісаць далей, перадаўши яе старшыні. Старшыня доўга круціў яе ў руках, нават пад святло паглядзеў, але каб зразумець што, дык нічога. Усе судзьдзі папарадку разглядалі, і ніхто нічога ня мог паніць.

— Я восьмы год судзьдзёю, але яшчэ такой заявы ня бачыў,—загаварыў адзін судзьдзя, які да таго быў п'яны, што сеў у куточку паміж дзъви

сьцен, каб толькі, пахіснуўшыся, не палящець на падлогу.

Вы ня дзівіцесь, што судзьдзя быў п'яны. Тут усе судзьдзі былі п'янымі, а таксама і старшиня і пісар. Бо суды цягнуліся ўжо трэці дзень, а пасля кожнай разабранай справы, як-бы яна ні канчалася, на чыім-бы баку ні была праўда, ім усім прыходзілася ўставаць з крэслаў, ісьці ў лакой, які адзначаўся для судоў, калі прыяджаў земскі начальнік, і там выпіваць некалькі бутэлек гарэлкі. Але, ня гледзячы на тое, што былі ўсе п'яныя, яны рабілі сваё і судзілі так, як на гэта паказвае «стацьця», якая ўжо даўно стаяла ў вышэйсказанным пакоі. Яны думалі, што з такою самаю «стацьцёю» прышоў і Гарбуз, дзеля чаго «дзела» яго «без пасъледзтва» астаўляць ня можна было.

— Пазваць яго сюды!—закрычаў старшиня.— За каго ён нас лічыць, каб падаваць заместа заявы чорт ведае што!..

Зараз зъявіўся Гарбуз.

— Ты гэта што? Сымляцца ўэдумаў над начальствам?—закрычаў зноў старшиня і націснуў слова «начальствам».

— Барані божа, паночку!—нясьмела загаварыў Гарбуз.

— Ды што гэта?—запытаў пісар, паказваючы на яго паперу.

— Гэта... гэта заява, каб вы разабралі маю справу з суседам Шклянкам.

— Ці-ж тут што-небудзь напісана?—загаварыў пісар мацней, кося паглядаючы на Гарбуза.

— А ці-ж вы, паночки, няграматныя, што пытаеце мяне?

— Дурань! З канцэлярыі паганю!—закрычаў старшыня і выスマркаўся ў кулак,—хто табе напісаў?

— Там не напісана, пане старшыня, а намалёвана,—паправіў пісар, які быў цыверазейшы за ўсіх.

— Гэта мне Юрка Арцёмаў напісаў, бо сам я, як ведама, няграматны...

— А ён граматны... Юрка той?—запытаў адзін судзьдзя...

— Таксама не, але за залатоўку ўзяўся напісаць... Ён казаў, што ў судзе разъбяруць, хоць трохі галовы й паломяць.

— Каб ён сабе ногі паламаў,—прамарматаў п'яны судзьдзя, седзячы ў кутку.

— Бачыце, мае паночки,—казаў далей Гарбуз,—усё сяло абышоў, нікога граматнага не знашоў. Андрэй Базылёў умее пісаць, але ён нейкі пляменьнік Шклянкі, дык ні за якія гроши ня ўзяўся напісаць зявы на свайго дзядзьку... Думаў ня судзіца, але, дзякую яму, Юрка зрабіў ласку, напісаў...

— Вось каб яго палажыў на лаўку ды дубцамі съпісаў, каб дзыве нядзелі сядзець ня мог. Ведаўбы, як пісаць!—сярдзіта прабасіў судзьдзя, які ўжо даўно меціў у старшыні і заўсёды стараўся актаваю ніжэй гаварыць за другіх судзьдзяў.

— Дык ты растлумач, што ўсё гэты малюнак азначае... Людзі... сывіння і ўсё такое...—запытаў зноў старшыня,—што гэта такое?

— Гэта й ёсьць тая самая заява, што Юрка пісаў...

— Цьфу! Сывінчая морда!—гукнуў старшыня і плюнуў якраз на пісараў камаш, але той як-бы ненарокам выцер яго аб крысу сывіты судзьдзі, які сядзеў радам з ім.—Растлумач нам, у чым справа? Чуеш?! А то...

— Гэта ўсё аб сывіні, што сусед Шклянка забіў,—пачаў гаварыць Гарбуз, а пра сябе думаў, што й тут усе няграматныя...

— Ну, дык як далей? Кажы, кажы!..

— Вось я й кажу,—тлумачыў ім Гарбуз,—тут аб усім напісана. Вось гэты чалавек, што з калом у руках, гэта мой сусед Мікола, а шклянка намалёвана—гэта яго прозвішча. А гэта плот... і вось тая самая дзірка, кудэю сывіння лезла. Вось гэта самая сывіння, што тут намалёвана, і ёсьць мая Перапалосая, якую сусед і забіў у гэтай дзірцы, што вы бачыце, і вось гэтым калом, што ў руках трymae... А ўнізе, бачыце, намалёваны чалавек,—гэта я сам—Апанас, а каля мяне гарбуз намазаны—гэта маё прозвішча Гарбуз...

«Значыцца, і тут няпісьменныя», падумаў услух Гарбуз і цяжка ўздыхнуў.

Усе ўвесь час сядзелі з расчыненымі губамі, а як Гарбуз кончыў тлумачыць, разам сказалі:

— Разумеем. Вось яно што!!  
— Як-жа будзе? Апошнюю сывінку...  
— Добра! добра!—пачаў старшыня,—мы пасъля разъярэм гэту справу і адповедзь дамо... Павестку пашлем...

— Але дзіўная твая заява!—у адзін голас загаварылі:—відаць, што няграматны пісаў,—дабавіў пісар і сунуў гэту паперу пад сукно...

«Альбо няграматныя чыталі», падумаў Гарбуз і, пакланіўшыся да пояса, вышаў з канцэлярыі.

Ідучы дамоў, ён увесь час думаў: «Хто граматнейшы: Юрка, што гэту заяву пісаў, ці судзьдзі, што не маглі яе прачытаць».

Ужо пачынала зымяркацца, калі Гарбуз узышоў на двор. Першая яго спаткала жонка, якой ён і стаў рассказваць, як было ў судзе.

ВІДВІДАЛ ШВЯТО ГУСІ СІК МАТВЕЙСКОГО ТАМОЖЕНЬ

СРБСТІ

СЫСТЬ ДОЛЖНА МІТІОГ НІЧЕЗ ВІД ВОІХ ОМ

УЛАГОМ АЛЬБІОМУ І РІПІ ПОНІА КОЛІН

ІРПІ БІЛОСТЕСВЕ СІК ЛІТ НІДІЛІХ СХ

ШОПІ І ЧАІЦІН ІНІЦІІНІНІСТНІ

ОДЕ ФІ СІК ІНІТ МІРІ І ФІЛІІ І ДІЛОХІМ ЖІ

## БАЦЮШКА

I

Быў съяточны дзень.

Царкоўны звон, нібы дапяваючы сваю апошнюю песьню, глушыў сягоныня ўсю вёску мацней, як раней.

З белымі хусткамі на галовах, хрысьцячыся за кожным ударом звону, ішли дзве-тры старэнкі кабеты ў царкву...

Але не прашло поўгадзіны, як каля царкоўнай агароды пачалі зьбірацца людзі.

Між усіх сялян вызначалася высокая й стройная фігура Антона Мятлы, які, ня гледзячы на летнюю съякоту, быў апрануты ў тоўстую суконную съвітку і падпяразаны поясам.

Яго рыжая барада, апушчаная ўніз вусы, паморшчаны загарэлы твар гаварылі аб сур'ёзнасці і задуменнасці.

Ігнат Шпілька, які заўсёды любіў усунуць свой язык дзе трэба й дзе ня трэба, ня мог змаўчаць і тут, калі гутарка зашла аб Антоне, чаму ён адмовіўся быць царкоўным старастам...

— Ну, што-ж,—залепятаў Ігнат,—як возьмем у арэнду царкву, мо' Антон зноў згодзішся быць

царкоўным старастам, мо' зноў станеш прадаваць съвetchкі?..

— Мо' хіба ты са сваім доўгім языком,—агрызнуўся Антон і пачаў смактаць люльку...

— Ха-ха-ха! Бач ты яго,—зарагатаўши пачлў Ігнат,—раней першым уваходзіў у царкву і апошнім выходзіў, а цяпер і калом туды яго ўе загоніш... Тут нешта нядобрае...

— Ты, Ігнат, брэшаш, як той Лыска Марцінаў,—пачаў цененъкім галаском гаманіць Сыцяпан,—а аб справе ні слова. Нам вось цікава было-б ведаць, як Антон глядзіць на гэта: браць нам у арэнду цэркву ці не. Усё-ж такі ён доўга служыў там і ведае, ці выгадна гэта нам, ці не?..

Усе нейкі час маўчалі.

Антон, паправіўши шапку і выняўши з зубоў люльку, загаманіў:

— Аб гэтым вы падумайце самі...

— Але-ж ты такі бліжэй быў,—перабіў яго Сыцяпан,—табе больш вядомы прыбыткі й страты, ды ўсё такое... дык і скажы.

— Я скажу,—пачаў Антон,—што з царквы столькі прыбыткаў, колькі і з казла: ні воўны, ні малака... Калі хто з вас верыць у бога, дык бяры царкву у арэнду, хадзі, маліся, купляй съвetchкі, кармі папа, бі лоб...

— Ну, а ты?..—запыталі яго некалькі галасоў разам.

— Я ня веру, што ёсьць бог...

— А-а-а!..—разъязвіўши рот, загаманілі ўсе сяляне і зъдзіўлена пазіралі на Антона...

У гэты самы час з царквы вышаў сярэдняга росту чалавек у акулярах. На шапцы яго, як падышоў бліжэй, былі прыметны дзве дзорачкі, дзе калісь сядзелі кукарды...

Гэта быў вясковы настаўнік.

— Добры дзень!—сказаў ён, падыходзячы да грамады...

Шмат хто з сялян знялі шапкі і пакланіліся...

— Што, на сход прышлі?—загаварыў ён,—чаму-ж у царкву не заходзіце...

— А што, там ужо сход пачаўся,—перабіў яго Ігнат.

— Ня сход, а абедня...

Пры гэтым настаўнік абвёў усіх поглядам і супыніўся на Антоне...

— Што-ж ты, Антон, ня прыходзіш да мяне пагаманіць, як раней, ці ужо забыўся пра мяне?

— Ня маю аб чым гаманіць з вамі, пане настаўнік, не здавальняе мяне ваша гутарка... У вадну руку вы з бациушкам, ну, а той вядома...

— Эх ты, Антон! Як ня сорам,—пачырванеўши, загаманіў настаўнік,—час цябе пакалечыў, зусім інакшым быў даўней. Хіба ня памятаеш, як «Жыцьцё святых» я табе чытаў? Ну, а цяпер ты, пэўна, чытаеш нешта іншае... Вось не чакаў.

Тымчасам ніхто ня бачыў, як і адкуль у грамадзе зъявіўся стары валасны пісар, ад якога здалёку запахла самагонкаю...

— Ну, што, гаспадзін настаўнік, аб высокай матэрыі з мужыкамі гутарыце?.. Даказваеце існаванье бога, вялікай праўды?.. Са съятам вас вітаю...

Пры гэтым пісар падаў настаўніку руку і моцна пацалаваўся.

— Аднага поля ягады,—буркнуў пад нос Антон і адышоў убок. Усе пазіралі на гэты малюнак і моўчкі ўсьміхаліся.

— Я таксама на сход,—гаварыў пісар, павярнуўшыся да сялян,—трэба ратаваць царкву, трэба... Хаця, што мне да царквы? Я там ніколі ня бываю, вось толькі айцец Пётра—з ім мы часта, значыцца, у профэрансік таго...

Сяляне пераглянуліся.

У гэты час у царкве зноў зазванілі.

Пісар зняў капялюш, хацеў перахрысьціцца, але пасля махнуў рукою і зноў надзеў.

— Ня трэба, ня трэба хрысьціцца... Мяніе і так айцец Пётра баіцца, бо я заўсёды на чырвенную даму выйграю... на матушку, значыць...

Сонца зашло за хмару. Але нейкая духата прымусіла шмат каго распрануцца... Сяляне паселі каля плоту, іншыя прымайстраваліся на бярвен'не, якое ляжала непадалёку... Толькі пісар і настаўнік

аб нечым увесь час гаманілі... Зрэдку даляталі асобныя слова пісара...

— Паслушаюць!.. Згодзяцца!

Хутка пачалі выходзіць з царквы.

— Мала, мала грэшных,—загаманілі мужчыны.

Антон не змаўчаў.

— На вайне дурняў пабілі, а разумным царква непатрэбна.

— А ты што?—падхапіў Ігнат,—таксама дурны быў, што нават служыў у царкве?

— Выбралі, дык і служыў, а падругому—быў дурань, цяпер паразумнеў...

— Бацюшка, бацюшка... Ціха!

Бацюшка ведаў, што каля царквы сёньня сход, а дзеля гэтага, не падлічваўши ўсіх прыбыткаў, вышаў усьлед за народам.

Пісар і настаўнік пашлі насустрэчу.

Сяляне паўставалі.

— Ну, што-ж вы надумалі?—запытаў іх бацюшка паслья прывітання.

— Нічога не надумалі,—пачаў Ігнат Шпілька,— сабраліся, каб падумаць... Шмат хто, бацюшка, адмаўляеца плаціць арэнду за царкву...

— Ну, а ты як?

— Я? Ды я што,—як усе, так і я.

— А ты, Сыцяпан, так сама адмовіўся?

— Я, бацюшка, ні тое, ні сёе; як усе, гэтак і я.

— Ну, а ўсе як?—гаварыў бацюшка, акідаючы грамаду поглядам.

К гэтаму часу сабралася шмат хлапцоў і дзяўчат.

— Ня трэба нам царквы,—гукнуў нехта ззаду,— школа патрэбна.

Усе азірнуліся назад і пачалі шаптацца.

Пісар, стоячы побач з бацюшкам, закрычаў:

— Ціха! Хто гэта там? Не звяртайце, бацюшка, увагі. Гэта нехта з хлапцоў.

— Я, бацюшка, два разы сход склікаў па гэтай справе,—пачаў старшиня савету,—абодва разы большасць была за тое, каб ня браць царквы ў арэнду... Ну, а цяпер няхай тут мужчыны з вамі вырашаць—браць ці не.

— Я, дарагія прыхаджане, яшчэ раз пытаю,— пачаў густым басам бацюшка сваю прамову,—трэба вам дзяцей хрысьціць?

Усе маўчалі. Пісар, пазіраючы на грамаду, адказаў:

— Трэба!

— Вянчацца ў царкве трэба?—пытаў бацюшка.

Пісар зноў адказаў:

— Пакойнікаў адпіваць трэба?

— Трэба!—злосна закрычаў пісар і звярнуўся да грамады:—Вы што, мужчыны, глухія? Ці-ж вам гэта ўсё ня трэба, аб чым пытае айцец Пётра? Асталопы вы, каб вас чорт узяў!

— Ня трэба лаяцца,—усыцішаў яго настаўнік,— усё вырашым паціху...

— А калі вам усё гэта трэба,—гучней загаманіў бацюшка,—то патрэбен і я вам. Ну, а калі я прымушан буду вам служыць, то, вядома, ня дарам...

— То-ж пісар за ўсіх гаварыў,—абазваўся Антон,—мо' вы яму і патрэбны, а сяляне маўчаць: яны сваё слова скажуць.

— Ну, а як ты, Антон, наконта гэтай самай арэнды?—пыталі сяляне.

— Я,—пачаў ён,—ня дам і фунта, а вы як хо- чаце.

— Во маладзец Антон,—загукалі хлапцы і дзяўчата маладыя...

— Ціха вы там, жэўжыкі! Супакойцеся!—гукнуў на іх пісар.

— Дык як-жа, мужчыны,—пачаў казаць Хвейдар Дрозд,—усё гэта, што казаў бацюшка, трэба,—ня будзем-жа мы жыць нехрысьцямі альбо паміраць без малітвы; толькі вось, каб невялікая арэнда... У бацюшкі зямля ёсьць...

Бацюшка не змаўчаў.

— Зямля ёсьць, але яе воласьць хоча адабраць... Апрача таго, сам-жа я не могу працеваць на ёй, спаўняючы ўсе абавязкі па царкве. Вось вырашайце самі.

Грамада пачала шаптацца. Бабы голасна пачалі гаманіць, каб плаціць бацюшку, абы ён толькі ня кідаў царкву.

Настаўнік і пісар, пагаманіўшы з бацюшкам, началі ўгаварваць, каб яны згадзіліся засяваць зямлю бацюшкову, ну і невялічкую плацілі арэнду. Але Антон паставіў на сваім. Ён, ня крытвачы душою, пачаў апавядыць сялянам, за што ён кінуў царкву і перастаў верыць у бога. Рассказаў, як бацюшка дзяліў гроши не пабожаму, як ён усе вечары ў карты гуляе і п'янствуе з пісарамі ды настаўнікам, ды як нават часта за аўтарам дэзвюма бутэлькамі палошча чашу пасля съятога прычасыцца.

Тут сяляне і затаманілі... А бацюшка пачаў спрачацца з Антонам, абзываючы яго бязбожнікам і гультаём.

— Маўчэце лепш, бацюшка,—казаў яму паважна Антон,—а то я калі ўсё раскажу, дык ня гэтак зьдзівіцца той, хто лічыў і мо' цяпер лічыць вас за съятога.

— Эх, Антон, Антон!—пакачаў галаўою бацюшка і адышоў далей.

Грамада што раз усё расла і шырылася. Сонца зноў выпаўзла з-за хмары і пачало заганяць усіх у цянёк пад старыя ліпы. Бацюшка сеў на камені пад ліпай і пачаў курыць папяросу.

— Сорам і грэх,—казаў ён,—ші я дрэнна малюся? Ці адмовіўся прыехаць да вас, калі ў вас былі хрысьціны ці хаўтуры? Альбо шмат я з вас браў за ўсё?

— Аб гэтым што й сказаць,—загаманіў Ігнат,—  
усё рабілася ў меру. Але цяпер, бачыце, съвет пе-  
равярнуўся, калі, як кажуць, і бяз гэтага ўсяго  
можна пражыць... Асабліва маладыя—яны ні ў  
вашта ня вераць...

А маладыя хлапцы ва ўсю распіналіся, каб ня  
браць царкву. Бацюшка пазіраў на іх скоса, а яны  
хоць-бы што.

Доўга не змаўкала гамонка. Ішлі спрэчкі: браць  
ци не? Нарэшце, мужчыны пачалі гаварыць, што  
трэба яшчэ пачакаць...

— Чаго чакаць?! Чаго чакаць?!—гукалі пісар і  
настаўнік,—зараз можам напісаць пастанову, усе  
падпішаце і баста.

— Вы што гэта?—загаманіў за іх Антон,—ба-  
рыша хочаце мець, што гэтак за бацюшку цяг-  
неце?...

Пісар і настаўнік пераглянуліся паміж сабою і  
змоўклі.

Бацюшка ўстай і сказаў:

— Ну, мужчыны, калі вы ні да чога не дагамо-  
ніцесь, то я вам скажу: больш я абедню ня служу  
і да вас не паеду ні хаваць, ні хрысьціць, ні вян-  
чаць... А вось калі вы возьмече ў арэнду царкву,  
то тады што іншае будзе...

— Ды як-жа, бацюшка, ці-ж можна вам з-за  
таго, што мы не парашылі, як і што, ды царкву  
зачыняць?.. Не маліцца богу?.. У царкву-ж пры-  
ходзяць. Ці-ж можна вам...

— Калі можна вам, то можна й мне,—злосна скэзаў бацюшка і пашоў дахаты.

Пісар і настаўнік пашлі ўсьлед за ім.

Сяляне ня ведалі, што рабіць, ня ведалі, як быць...

— Вось бачыце,—казаў Антон,—бачыце за вошта і дзеля чаго ён моліцца. Зусім не дзеля того, каб душа ў рай папала, а каб плацілі, каб жывот яго рос роўна з носам. І напэўна ня пойдзе ў царкву, пакуль не дасьцё яму арэнду... Ну, а тады ён будзе за вас маліцца... Як-жа—вам лягчэй будзе... Ды плюньце вы, мужчыны,—час ісьці абедаць.

Усе пачалі расходзіцца.

Бацюшка пазіраў праз вакно і думаў, што яму рабіць.

Матушка Агрыпіна паставіла на стол страву і пачала яго клікаць.

— Ну, што-ж яны?

— Хто?

— Мужыкі.

— Ня хочуць думаць аб душы... Пачалі больш аб целе клапаціцца... паразумнелі,—казаў бацюшка, садзячыся за стол;—шкода, што пісар і настаўнік не зашлі...

— Ты і бяз іх... Там віно чырвонае.

Бацюшка выпіў залпам шклянку віна і пачаў закусваць.

— Успамінаю я гады свае бурсацкія,—казаў ён Агрыпіне,—калі і сам гаварыў-бы тое, што яны цяпер гавораць... Ня думаў я таму людзей вучыць, чаму і сам ня веру. Але жыцьцё... Жыцьцё на хвальях оваіх можа занесці чалавека ў тую краіну, якая яму і ня сынілася... Вось і я: апынуўся цяпер і сам ня ведаю дзе—ні з богам, у якога я сам сябе прымушаў верыць, ні з людзьмі, якім я доўгі час казаў няпраўду і ашукваў. Ня ведаюць яны, сяляне, што ім рабіць, а я і два разы ня ведаю, што мне рабіць?

— Вось еж, а не гамані... Пасъля аб гэтым... А мне што? Ня цяжка апынуцца ў тым палажэнні, у якім я жыла, пакуль ты ня ўзяў мяне...

— Але, я падумаю пасъля... Я падумаю... Вось сына няма... Ня хоча да бацькоў ехаць: гаварыць няма аб чым, піша ў пісьме, пра бога, кажа, гаварыць не магу, бо ня веру ў яго, ну аб чым іншым, кажа, ты са мной не захочаш гаманіць... А таксама бурсу прашоў... А цяпер?!

— Комуністы,—прашаптала матушка і пачала падліваць яму ў талерку...

— Так... так... комуністы... А мне такі трэба падумашь, як і што быць... З голаду памерці прыдзецца... Ох, як сёнешняе не падобна да таго, што было ўчора... Не па-до-обна!... Трэба падумашь...

А сонца праз вакно сваімі праменянямі, нібы лапамі, шчакатала гэтага чалавека, які сядзеў у

вялікай і глыбокай задумёнасьці,—яно хацела развеселяць яго і заманіць туды, дзе прастора, дзе замест кадзільнага дыму ён-бы ўдыхаў пах кветак на палёх і сенажаці.

Сонца маніла яго з вечнай дамавіны к жыцьцю.

Ён пачуў магутную сілу праменьняў... На яго твары зывілася раптам вясёлая ўхмылка... Ён пачынаў жыць...

## II

Дні пабеглі за днямі. Усё ішло, як і трэба.

Толькі вось званы ні ў съвята, ні ў прысвяткі не заклікалі ў царкву людзей.

Дзівіліся людзі, чаму гэта бацюшка перастаў служыць імшу? Пачалі хадзіць па вёсцы гутаркі, каб усё-ж такі ўзяць царкву ў арэнду... А другія казалі склікаць прадстаўнікоў са ўсёй парафіі і вырашыць, як быць і што рабіць...

Тымчасам прышло вялікае съвята для вёскі—съв. Пятра і Паўла.

У гэты кірмашовы дзень бацюшка калісь, адслужыўши імшу, хадзіў па вёсцы з вобразам з двара на двор, сабіраў буханкі хлеба, апраужняў рамоты з жырам ды ячмянём, а дзяк набіваў кішэні мядзянымі пятакамі.

Сягоныя бацюшка прачнуўся раней, чым кожны дзень. Доўга ён хадзіў па хаце, нешта гаманіў сабе пад нос, а пасля сказаў, каб паклікалі вартаўніка царквы.

Стары, сівенькі вартаўнік Тамаш ішоў ужо і сам.

— Ты ведаеш што, Тамаш,—сказаў яму бацюшка,—ідзі вазьмі ключы ў царкоўнага старасты, адамкні царкву і пазвані... Толькі не ў адзін звон, як гэта ты раней рабіў, а ва ўсе разам... Гэтак пазвані, як ты звоніш на «многая лета»...

— Я такі ведаў, бацюшка, што ў гэткі вялікі дзень як-жа бяз імши... Ды сяляне самі, я чуў, хадзелі сёньнека прыйсьці да бацюшкі...

— Ну дык вось ідзі звані,—перабіў яго бацюшка,—звані гэтак моцна, каб чула ня толькі наша вёска, але ўся парапафія...

Тамаш бягом пабег выпаўніць загад бацюшкі.

Прашло з поўгадзіны, і званы сваім гулам залявалі абшар у некалькі вёрст... Яны не званілі—яны плакалі, лемантавалі, як-бы прасілі ратаваць каго-небудзь...

Вёска перапужалася. Даўно яна чула гэты сыпеў, і цяпер для ўсіх гэта святая музика здавалася нечым надзвычайным... Сяляне не маглі доўга зразумець, што гэта значыць.

— А што, вось і без арэнды памоліца,—казали адны,—сёнешні дзень яму добра ў памяці... Вось і думае, што прыбытак не малы будзе за ўсю турбаци ю...

— А мне здаецца,—казаў Ігнат Шлілька, які першы сабраўся да царквы,—што сёньня бацюшка імяніннік... Ну і захацеў імшу адслужыць... Бачы-

це, зразу з вясёлага звону пачаў—ня гэтак, як заўсёды.

І ўся вёска пацягнулася ў царкву. Нават той, хто даўно не хадзіў, каго мо' толькі сабакі альбо дождж у царкву заганялі,—і той сёньня йшоў пачуць казань, у якой, напэўна, думалі, бацюшка будзе лаяць сялян, што гэтак зьневажаюць царкву, што яго ня слухаюць і бога не баяцца. А шмат хто йшоў праста з тэй прычыны, каб пабачыць бацюшку, які ўжо даўно нідзе не паказваўся.

Бацюшка ўвашоў у царкву першым. Ён загадаў царкоўнаму старасту, каб былі запалены ўсе лампадкі, каб ва ўсіх падсьвечніках і вісячых жирандолях гарэлі сывечкі.

Бесьперарыўны плач звону вельмі хутка наклікаў поўную царкву людзей.

Кабеты і старыя мужчыны білі паклоны, хрысьціліся і паціху шапталі пацеры. Моладзь-жа, якая прышла з-за цікавасці, а не з-за рэлігійнага пачуцця, паціху гаманіла паміж сабою і чакала, калі пакажацца бацюшка.

Дзяк кожнou хвіліну бегаў з кліраса за аўтар і ніяк ня мог уцяміць, што гэта такое дзеецца.

А бацюшка за аўтаром зусім не сабіраўся служыць імшу. Ён чакаў, каб чым больш прышло людзей.

У гаршочак з вугольлямі, які стаяў за аўтаром для распалкі кадзіла, бацюшка ўсыпаў некалькі жмень ладану. Дым сіняю хмарою паваліў з-за

аўтара на царкву. Усе думалі, што вось-вось пач-  
нецца ўрачыстая служба.

Святло рознакаляровых лампадак і сьвечак,  
якія зоркамі мігацелі ў воблаках дыму, далятаю-  
чыя гукі звону пераносілі ў нейкае таемнае цар-  
ства. Усе былі ахоплены нейкім съятым настроем,  
усім эдавалася, што перажываюць лепшыя хвілі-  
ны свайго жыцьця...

Раптам зашуршэла чырвоная заслона, адчыні-  
ліся сярэдняя дзверы і... вышаў бацюшка.

Уся грамада скліла голавы, а пасьля зірнула  
ўпярод і ахнула...

Перад імі стаяў ня той бацюшка ў пазалочанай  
рызе, з камілаўкаю на галаве і кадзільніцаю ў  
руках.

Яны ўбачылі перад сабою чалавека ў звычай-  
ным адзеніні, у адзеніні, якое было на ўсіх па-  
фіянах, што прышлі маліцца.

Але, гэта быў бацюшка, той самы бацюшка, які  
даўней выходзіў у пазалочаным адзеніні. Цяпер  
гэты самы бацюшка перамяніў ня толькі адзеніне  
цела, але і адзеніне душы сваёй.

Дзяк гэтак спалохаўся, што прысеў за аналой,  
на якім ляжалі кніжкі, і пазіраў на дзверы, ці  
ўцякаюць людзі.

Грамада пачала шушукацца і пераглядацца.

— Браты і сёстры,—сказаў моцным голосам  
бацюшка,—вы цяпер бачыце перад сабою такога  
самага чалавека, як і самі... Я болей ня буду за вас

маліцца, я з гэтага часу больш ня бацюшка, а звычайны селянін вёскі...

— Я служыў вам, я выпаўняў вам усе царкоўныя патрэбы, і я з гэтага жыў... Цяпер я хачу жыць з таго, з чаго жывеце вы ўсе,—я буду працеваць на той поўвалоцы зямлі, якую і буду вас прасіць пакінуць за мною...

Усе маўчалі гэтак, што было чуваць, як пралятала муха...

— А як-же мы?—вырваўся з грамады здаўлены зык голасу...

— Вы,—пачаў казаць бацюшку, падыходзячы бліжэй да грамады,—калі хочаце, каб за вас, як і раней, хто-небудзь маліўся, служыў імшу, хрысьціў дзяцей, вянчаў і адпяваў пакойнікаў, то наймеце сабе новага бацюшку. Я больш вам ня слуга... Я сёньня-ж перадам сельсавету ўсё багацьце царквы і больш сюды нагою ня ступлю...

— А бог,—раздаліся галасы грамады,—бог, якому мы ўсе маліліся, якому ахвяры прыносілі... Ён пакарае нас... Мы царкву возьмем у арэнду... Мы хочам, каб званы кожнае сьвята пелі нам гэту самую песню, якую сыпляваюць цяпер... Ня кідайце, бацюшка, вам грэх будзе, вялікі грэх!.. Мы просім...

— Свайму Богу я больш маліцца ня буду... Ня буду маліцца і за вас... Можа толькі памалюся тады, калі знайду свайго новага Бога, які не пакарае гэтак, як караў мяне апошнія дні той Бог,

якому я ўсё жыцьцё маліўся... Я іду да вас. Я буду заўсёды з вамі, калі вы дазволіце жыць у вашай вёсцы...

Кабеты пачалі плакаць... А праз некалькі часу пашлі гутаркі на самыя жыцьцёвыя тэмы.

Усе абступілі бацюшку і засыпалі яго пытаньнямі... Хведар Дрозд, самы набожны селянін вёскі, да того загаманіўся, што выняў люльку і хацеў закурыць, але зараз-жа спахваціўся і тройчы перажагнаўся...

Званы замоўклі.

Народ высыпаў з царквы радасны, як ніколі.

У гэты самы вечар да бацюшкі сабралася шмат сялян... Бацюшка спраўляў імяніны.

— Табе, бацюшка,—гукалі падвыпіўшыя мужыкі,—мы ня толькі тваю зямлю пакінем, а яшчэ сваёй прыгрэжам кавалак, толькі з вёскі нашай—ні кроку!

— Мы табе, бацюшка, паможам і пакасіць і памалаціць,—казаў той самы Хведар, які шчыра маліўся ў царкве і пры спатканыні цалаваў руку бацюшку,—бо яно спачатку, пакуль прызывычайся, трохі цяжкавата...

— Ня тое, што кадзільніцаю махаць,—падказаў Ігнат Шпілька, якому ў ваччу ад самагону зрабілася цёмна, і язык чапляўся за зубы.

Пісар і настаўнік сядзелі п'яныя, як тузы. Яны ўвесь час ківалі галовамі і за кожнаю чаркаю, перад тым, як закусіць, у вадзін голас гаварылі:

— Эх, бацюшка, бацюшка!..

А бацюшка ўжо абгаварваў з сялянамі пляны—  
дзе і што ён будзе засяваць і ў якім месцы ўзяць  
сенажаці, каб хоць колькі вазоў накасіць сена на  
зіму.

Але хутка самага узяў сваё. Адны пачалі рас-  
ходзіцца, а другія прымайстраваліся спаць на кух-  
ні. А бацюшка снопам паваліўся на ложак.

Гэтым кірмаш і скончыўся.

Назаўтра-ж аб tym, што бацюшка больш не  
захацеў быць бацюшкам, ведала ўся ваколіца.  
Доўга ня верылі гэтаму здарэнню, а думалі, што  
гэта брахня. Шмат хто сумысьля прыяджаў у вёс-  
ку, дзе жыў бацюшка, каб упэўніцца, ці праўда  
гэта.

А для бацюшкі пачалося новае жыцьцё.

У вадну прыгожую літнёвую раніцу бацюшка  
разам з усімі сялянамі быў на сенажаці. Пракос  
у пракос ішоў ён з другімі касцамі.

Каплі буйнай расы, як сълёзы, ліліся на зямлю,  
калі бацюшка сьвістаў касою па зялёна-шаўкаві-  
стай густой траве.

— Што, цяжка, бацюшка?—усміхаючыся, пы-  
талі суседзі.

— Нічагуткі, прывыкну... Вось толькі пара пе-  
растасць клікаць мяне бацюшкам... Завеце проста—  
Пётра...

— Няхай ня гневаецца бацюшка, а Пятром клі-  
каць ніяк не прызывычаемся... Столькі гадоў...

— Ну, ну! — съмяяўся бацюшка, — а які-ж я бацюшка, калі ўжо паперы паслаў да начальства свайго, каб выкасавалі з ліку царкоўнаслужнікаў... Пятром застануся і назаўсёды...

— А зваць будзем бацюшкам.

У гэты час з-за кустоў высунулася, як здань, фігура Андрэя Краўчонка.

— Памажы божа,—сказаў ён да касцоў...

— Ты што гэта, Андрэй, траву топчаш, а ня йдзеш касіць!

Андрэй з пахмурнелым тварам падышоў да бацюшкі, як-бы нічога ня чуючы.

— Я да вас, бацюшка.

— А што?

— Хлопчык мой памёр... Ну, як-же бяз бацюшкі... Хоць зямліцу пасвяняціць...

— Ды што ты, Андрэй, я даўно ня бацюшка— ты гэта ведаеш. Я і правоў ня маю гэта рабіць...

— Я пакашу за бацюшку,—так праста пасу-  
седзку...

Мужыкі зарагаталі.

— Чудак ты, Андрэй, як гэта «пасуседзку»?..—  
пыталі мужыкі.

А бацюшка парай зъезьдзіць у другі прыход,  
калі хоча, каб хлопчык з адпяваньнем быў пахо-  
ван. Сам-жа наадрэз адмовіўся, што ў гэтай спра-  
ве ён дапамагчы ня можа.

— Ну, значыцца, адным бацюшкам менш бу-  
дзе,—шанталіся паміж сабою мужчыны,—не на

жарты, а напраўду адмоўіўся ад царквы наш ба-  
цюшка... Зусім хутка звычайным мужыком стане...

... І пачала заастаць дарожка да царквы. Бе-  
лая, размалёваная крыжамі і вобразамі святых,  
стаяла яна па сярод вёскі, як-бы здань мінулага...  
На цвінтары вілася густая, высокая трава з ка-  
нююшынаю. Старыя ліпы і бярозы, якія, нібы вер-  
ныя вартаўнікі, стаялі на ўніверситетскіх  
карытэх. Калі павяваў вецер—яны ня шумелі, а стагналі,  
прыхіляючыся адна да другой сваім густым  
гальлём.

— Што рабіць, бацюшка, з царквою,—пыталіся час-ад-часу сяляне,—усё-ж такі не старая бу-  
дыніна... Шмат працы паклалі на пабудовы яе...  
Царквы, напэўна, больш ня будзе,—адвыкли усе,  
дык і ня цягне. А хто яшчэ хоча маліцца, дык ня-  
хай едзе ў суседнюю парохію...

— А вы самі абгаварэце ўсёю, значыцца, пара-  
фіяй, як і што з ёю зрабіць...

А ўся вёска пастанавіла, каб царкоўным звонам  
оклікаць сялян на сход...

Вось адзін раз увечары стары Тамаш і забара-  
баніў ва ўсе званы... Многія сяляне зынянацку пера-  
жагналіся, а пасля плонулі і пачалі лаяцца, што  
трэба йсьці на сход, дзе будзе чытацца загад аб  
харчовым падатку.

На сходзе за бацюшку галасавалі, каб ён ува-  
шоў у камісію па падліку і раскладцы падатку...

— Што вы, мужчыны,—гukaў ён,—я ў гэтым яшчэ мала разумею... Вось хіба сын мой хутка прыедзе,—ён мяне хоць трохі адукуе...

— Нічога, бацюшка,—жартавалі хлопцы,—гэта не цяжэй, чым імшу служыць ці дзяцей хрысьціць... Бацюшку просім, бацюшку!..

А калі пасъля сходу пачалі ляць інтэрнацыянал, то бацюшка, стоячы каля вушулы, тучней за ўсіх цягнуў басам:

Гэта бой наш астатні  
За працоўны народ,  
У злучнасьці братнай  
Паўстане людзкі род.

матеі. У кількох селах пісні жум'які оташа-  
вінчаніх вони називають «білі вінчики» або «білі сріб-  
ні вінчики». Тут із землі виходить земляк, яким ніхтож не-  
відомо, але він відомий як «білі вінчики». Він відомий як  
«білі вінчики», які він видає, які він видає, які він видає.  
**СОН ГАБРУСЯ**

Сонца ўжо даўно скавалася за бор, і нач, нібы  
чорная коўдра, пакрывала ўсход.

Пастухі папрыгнялі з палёў.

Касцы і жнеі вярталіся дахаты, і адгалос іх пе-  
сень ліўся далёка-далёка па лесе...

Прашло з поўгадзіны, і зусім съцямнела. Вёска  
патрошку стала засыпаць... Толькі на дварэ сель-  
скага савету чулася моцная гутарка...

— Браточки,—гукаў Нічыпар,—гэта-ж людзі  
ноч расхапаюць, а мы ўсё спрачаемся...

Але яго слова ледзьве можна было распазнаць  
паміж тэй гамарні, якая цяпер тварылася на дварэ.

— Ну, ціха! Дайце мне сказаць колькі слоў,—  
абазваўся стары Тамаш і стаў пасоўвацца на сярэ-  
дзіну грамады, якая чуць тайпілася на досьць такі  
широкім дварэ,—я ўжо раней казаў і цяпер кажу,  
што ня трэба зварочваць увагі на двух ці на трох  
чалавек, якія ня хочуць дапамагчы ў гэткім ня-  
шчасці... Ці-ж ня сорам вось табе, Габрусь: ты мо-  
жа яшчэ маеш леташні хлеб, але, скажу папраўдзе,

яшчэ два-тры, а то і болей пудзікаў захована пад саломай, і сёлета, дзякую богу, ураджаі добрыя і вось ты, шляхецкая твая натура, каб табе загінуць, чя хочаш даць колькі фунтаў тым няшчасным галодным людзям, якія цяпепр зямліцу ды кару з дрэва ядуць?! Ці-ж ня грэх і ня сорам гэта, мужчыны?

— Мне дай слова, старшыня!—закрычаў Кузьма, чуць ня самы бедны селянін вёскі,—я сам гладаю, мне самому прыходзіцца йсьці ў людзей прасіць кавалак хлеба, а я бажуся перад усімі, што, як толькі сажну свой загон, першы прывязу сваю частку, каб паслаць туды, дзе ўсё сыпёка папаліла і дзе тысячи людзей паміраюць ад голаду... Мне здаецца, што ўжо даволі нагукалася, я раджу гэтак запісаць і ў протокол, што сход пастанаўляе: як толькі зъбяром з палёў хлеб, памалоцім, чым хутчэй выпаўнім харчовы налог і тады абяцаем, хто колькі можа, прынясём збожжа, бульбы і іншых харчоў вось сюды да старшыні на двор, для адпраўкі ўсяго туды, у галодныя губэрні, адкуль даносіцца плач галодных дзетак і лълюцца аж сюды рэчкаю сълёзы іх бацькоў... Згодны, мужчыны?..

— Згодны!—закрычалі ўсе ў адзін голас...

— Мы апошняе пашлём тым гаротнікам, каб выратаваць ад бяды,—казаў барадаты Ахрэм,— бо ўсе жывём пад богам і ня ведаем, што нас чакае,—мо' на другое лета самі апынімся ў гэткім становішчы?..

— А хто не згаджаеца з гэткаю пастано-  
ваю?—запытаў старшыня.

Я!...—адгукнуўся адзін толькі Габрусь.

— Ну і бог табе судзьдзя... Ты зусім ня на-  
шай вёскі селянін, ты нейкі вырадак нашай пры-  
гожай працоўнай сям'і...

Пачалі гаварыць мужчыны і, закурыўши  
люлькі і папяросы, разышліся па хатах...

Габрусь таксама, нібы той воўк, моўчкі пасу-  
нуўся дамоў. Яму нават зрабілася і саромна, што  
ён адзін не згадзіўся даць сваёй долі на дапамогу  
галадающим людзям...

Ноч зусім ужо ахінула сваімі чорнымі крыль-  
лямі вёску, і Габрусь быў вельмі рад, што яго  
ніхто не прымячае...

Гэтак, з нейкаю пакутаю ў сэрцы, ён дацятнуў-  
ся да хаты і сеў за вячэру...

— Ну, што? На чым-жа скончылася?—запыта-  
ла яго жонка Адэля...

— На tym скончылася,—адказаў Габрусь,—  
што ўсе згадзіліся даць сваю частку добра, каб  
паслаць туды, у галодны край, а я не згадзіўся...

— І добра зрабіў!—залепятала яна.—Яшчэ што?  
Харчовы падатак бяруць, усё трэба купіць за зба-  
жынку і яшчэ ахвяру нейкую рабі... Разумна зра-  
біў, што адмовіўся. Еж, Габруська, зацірачку,—  
сказала яна да мужа і лепятала далей,—гэта-ж  
сорам і так, што мы да гэтага дажылі, каб ты,  
Габрусь, што быў самым багатым шляхціцам на

ўсю ваколіцу, і сёлета чуць-чуць сваім старым хлебам пракідаўся да новага ўраджаю... А памятаеш, як даўней у нас было, як яшчэ хлопцаў ды дзяўчат наймалі? Заўсёды поўзасека жыта заставалася на другі год... А колькі мы прадавалі?.. Эх! эх!—і, цяжка ўздыхнуўши, яна пачала ўкладвацца спаць.

Габрусь таксама, выментаўши дзьве місы заціркі, улёгся спаць, але думка аб тым, ці добра ён зрабіў, што адмовіўся даць хлеба галодным, не пакідала яго, і ён доўгі час ня мог заснуць...

Урэшце, сон летній кароткай ночы яго змарыў, і ён пачаў храпсьці, ды гэтак моцна, нібы хто яго душыў і не даваў супакойна дыхаць...

І вось сыніца Габрусью старшны, страшны сон... Нібы ён блукае па нейкаму выпаленаму сонцам полю і шукае сваёй паласы... Пасля знаходзіцца і што-ж?! Там, дзе ўвосень зелянела густая шаўковая рунь, дзе вясною сэрца яго было поўна радасьці, гледзячы на сваю широкую і доўгую палоску, якая хвалявалася, як мора, і шаптала яму аб вялікім ураджаі, цяпер ён там ня можа знайсьці ніводнага каласка, ніводнай зялёнай травінкі... Усё пажоўкла, усё пачарнела, і нібы ад того вогнішча нясе нейкім пахам даўнейшага дыму і чаду... Габрусь падае на калені на гэтай выпаленай паласе, на якую праз усю вясну і лета капелька дажджу ня ўпала, і горкімі съязьмі мочыць пагарэлымі саломкі каласоў, лісты пажоўклай травіны...

Ідзе ён далей і бачыць, што аўсы і ячмені так-сама зваліліся на зямлю, а націньне бульбы завяла; пахілілася ў барозны, якія глыбокімі шрамамі выглядаюць на гладкім паленым полі... Габрусь ад сълёз і ад жалю бяжыць, сам ня ведаючы куды. Ён забягае ў гай і бачыць, як без пары пажоўклі лісточки на дрэвах, і чуе, як жаласна цыркаюць і пішчаць птушачкі, шукаючы лужынкі вады, каб прагнаць смагу... Але бедныя не знаходзяць і на вачох Габруся кідаюцца і паміраюць ад страшэннай съпекі...

Вось раптам чуе ён нейкае страшнае жалобнае рыканье... Ён выходзіць на балота і бачыць, як худыя, зусім змучаныя кароўкі грызуць сухі, выпалены сонцам мох і кусты багуну... Яны рыкаюць нейкім скрабучым за сэрца голасам, равуць, шукаючы сырую травінку, шукаючы выгар, дзе можна было-б глынуць хоць адну капельку гразкай вады... І, не знаходзячы, тут-же са страшным рыканнем туляцца да дрэва і, грызучы бяросту, ліжучы яе языком, застаюцца ляжаць назаўсёды...

Габруся пачынае разబіраць нейкі страх... Ён ня можа знайсьці сабе месца... Але раптам якаясь невядомая сіла пераносіць яго ў сваю хату... Ён пераступіў парог і зжахнуўся...

Бачыць на ложку хворую і высахшую, белую, як палатно, жонку... Яна працягвае да яго свае худыя кастлявыя рукі і канячым голасам шэпча: «Ратуй, Габруська!.. Расінка праз два тыдні ня

была ў роце... хлеба кавалачка два тыдні ня бачыла... з голаду і смагі паміраю... Ратуй мяне... Ратуй сваіх дарагіх маленькіх дзетак»...

Габрусь ад перапалоху адхіляе сваю галаву на кут... І вось... бачыць, у куточку сядзяць яго трое маленькіх дзетак... Яны апухлі і азызылі з голаду, зусім не падобны да тых вяртлявых скакуноў, якімі ён бачыў іх раней...

Усе трое, прытуліўшыся адно да другога, яны ціханька плачуць. Яны грызуць нейкі гнілы кавалачак дрэва... і съязымі праганяюць яго, каб не засядала ў горле... Убачыўши свайго татку, яны, як маладыя ластавачкі, разявілі свае роцікі, працягнулі ўсе да яго ручкі, худыя і пасохшыя, як каласкі ў полі, і пачалі плакаць і прасіць.

«Татачка дарагі... есьці... есьці хочам... дай кавалачак хлеба... ратуй нас... ратуй маму... яна таксама памірае... ідзі папрасі ў людзей хоць крошачку хлеба, а як у нас будзе, мы больш ім дадзім... татачка, хочацца есьці... ратуй нас... ратуй»...

І шэсьць худых ручак працягвалася да Габрудзя, а ён упаў на стол, закрыўся рукавом і пачаў сам плакаць, ня ведаючы сам, што рабіць, куды йсьці, хто паможа яму ратаваць жонку, дзетак і жывёлу...

Вось раптам на печы замяўкаў сумную песнью голодны кот, а ў сенцах, нібы перад вялікім няшчасцем, завыў сабака. У Габрудзя сэрца пачало

разрывацца ад жалю... Ен хацеў накласьці на сябе рукі, але шкадаваў кідаць жонку й дзетак, хацеў бегчы, але ня ведаў куды і чаго?..

У хаце ня было ні пылінкі, ні крупінкі.

І вось чуе Габрусь, што ўжо доўгая рука галоднай съмерці сваімі чорнымі пальцамі адчыняе дзъверы... Ен бачыць, як яна паволі бярэ за шыю яго жонку... як ласкава гладзіць па галоўцы яго дзетак і блізіцца да яго... Габрусь мацней пачынае плакаць, захіляецца шчыльней вopраткаю... Але чуе, што ўжо халодныя пальцы рукі съмерці бяруць яго за шыю і пачынаюць ціснуць... Ен пачынае вырывацца і з усіх сіл крычыць: «Прэч, паганая! я ня дамся!...» ...І раптам прачынаецца...

— Айца і сына, і съятога духа!..—жагнаецца Габрусь і спуджана пазірае на ложкі і на печ, дзе і што ён? Ці жыва жонка і дзеткі...

— А... Ды гэта-ж сон!.. Божа ласкавы!.. Ня ўжо кара мне твая за тое, што я адмовіўся даць хлеба галодным людцам, якія ня ў сыне, а сапрауды паміраюць з голаду?!

З гэтымі словамі Габрусь саскочыў з ложка, хутка апрануўся і пачаў будзіць жонку...

— Ты жывеш, Адэлька?.. Ах, каб ты толькі ведала, які я сёныня бачыў сон!.. Гэта ўсё грэх музыў мяне за маю бязлітасць і бяздушнасць...

— Што ты плявузгаеш?—адавалася Адэля, высунуўшы галаву з-пад коўдры...—Што гэта?

Яшчэ чуць золак, а ты ўжо ўскруціўся? Звар'яцеў,  
стары, ці што?

— Эх, баба, баба! Каб ты толькі ведала, колькі  
я набраўся страху!.. Але гэта нічога... Дзякую та-  
бе, божа, што ўсё гэта ў сыне бачыў я, а не са-  
праўды?.. Гэтак-жа можа быць і ў жыцьці сапраў-  
ды!.. Гэтак-жа, мусіць, цяпер жывуць і паміраюць  
там, адкуль даносяцца аж сюды енк і плач гарот-  
нага, пакрыўданага народу... Праўду стары Ах-  
рэм казаў, што ўсе мы пад богам і з усімі гэтак  
можа стацца... А я больш ня буду такім, якім быў  
дагэтуль... Я першым унясу ахвяру на дапамогу і  
аддам усё, толькі пакіну столькі, колькі патрэбна  
для пражыцця сямейкі... А можа мой фунцік хле-  
ба выратуе там паміраючага... Я пабягу, Адэлька,  
скажу старшыні, што першым унясу, колькі  
змагу...

— Ды што ты, Габрусь, звар'яцеў?

— О, не!.. Гэтак няможна, кабеціна, жыць, як  
мы жылі... Я хутка вярнуся...

Адэля ад зьдзіўлення разявіла рот і ня ве-  
дае, што казаць, калі Габрусь зачыняў за сабою  
дзьверы...

Яшчэ не пачынала ўсходзіць сонейка, як Габ-  
русь бягом прабег вуліцу і пачаў моцна стукацца  
у дзьверы да старшыні вёокі.

## НА ПАСЕКАХ

### I

У маёнтку пана Манішэўскага жыцьцё йшло звычайнымі крокамі...

Пан, аддаўшы загад аканому, ехаў з паняю балляваць у бліжэйшы маёнтак, аканом ганяў да працы парабкоў, парабкі бурчэлі пад нос і запускалі моцныя слоўцы і на пана і на аканома...

Толькі вось у вадзін дзень, вечарам, пан, не пасыпейшы выскачыць з брычкі, паклікаў да сябе аканома і сказаў:

— Вайною пахне... Ты, Францішак, чым найхутчэй павінен мне прадаць Пасекі... Чуеш? Заўтра-ж дай ведаць мужыком ваколічных вёсак, хай прыходзяць да мяне...

— Ну, а як-жа, шаноўны пане, калі Сячанская мужыкі зноў перашкодзяць... іх-жа сэрвітут...

— Ат!.. Я ім паабяцаю ў іншым месцы, а пакуль-што мне ёсьць рахунак прадаваць Пасекі... З гэтым трэба пасыпляшыцца, бо... пахне і вельмі пахне вайною... Ну, дык ты іх пастарайся ўгава-

рыць, а ў нядзелю ў мяне будзе адвакат, я з ім параджуся наконта сэрвіту...

Пан пашоў да пакояў, а аканом зараз-жа сеў на ікана і паскакаў у Сячанку, якая знаходзілася вярсты за тры ад маёнтку... Сяляне якраз вярталіся з поля... Аканом заехаў да старасты і растлумачыў таму, у чым тут справа; прасіў старасту, які лічыўся ў вёсцы самym разумным чалавекам, угаварыць мужыкоў адкупіць зразу ўсю Пасеку...

Праз поўгадзіны каля стараставага двара сабралася амаль ня ўся вёска.

— Нешта нядобрае чуе пан, калі Пасекі задумаў прадаваць...

— Ды проста,—адказваў аканом,—хоча чым-небудзь здаволіць сваіх суседзяў-сялян... Вось каму яму і пажадана, каб усе Пасекі была адкуплены вамі...

— О, які пан стаў добры,—вырвалася ў Андрэя Драчуна,—і аб нас, мужыкох, стаў клапаціца... Не, тут, мужчыны, нешта ня тое...

— А каму-ж, калі ні пану аб вас клапаціца?

— А калі так,—загукаў Марцін Краўчонак,—дык няхай аддасьць нам наша—сэрвітут няхай аддасьць...

Усе сяляне голасна загаманілі...

— Але, але!—пачалі раздавацца галасы...

— У нас і даная ёсьць, колькі нам належыць ад Манішэўскага... Яшчэ бацька яго павінен быў павялічыць нашы надзелы, а тут сын задумаў за

нашу зямлю грошы з нас дзерці... Не дамо, мужчыны, прадаваць Пасекі?.. А не, то няхай у Падгацыці аддасьць нашу частку ды сенажаці ў Прылухах выдзеліць...

— Не дамо!..—загукалі ўсе ў адзін галас...

Аканом пабачыў, што ні аб чым не даговорышся, сеў на каня ды гайда да маёнтку. А сяляне яшчэ доўга гаманілі паміж сабою, радзіліся, як быць, і парашылі, што ня толькі самім ня купляць, а і другім мужыком не дазволіць купляць на Пасеках зямлю, пакуль пан не разылічыцца за сэрвітут...

Аканом, як трэ' было й чакаць, аб усім дала жыў пану... Пан доўга маўчаў, кусаў кончыкі вусаў, нарэшце закрычаў:

— Ну, гэта яшчэ пабачыма! Яны зноў хочуць, каб я ўспомніў ім пяты год... Мяцежнікі! А ты, Францішак, стары, але дурны... Колькі з мужыкамі жывеш, а ня ўмееш да іх падыйсьці, як сълед... Ня ведаеш, з кім справу маеш... А яшчэ шляхецкая кроў у жылах цячэ... Ідзі!..

Аканом выскачыў куляю з пакояў, а пан закурыў цыгару, сеў у крэсла і пачаў думаць...

— Гм... Вайна! Гэта нічога... Але як што іншае?..

У галаве зароіліся палахлівыя думкі... Ня п'ючы вячэрняй гарбаты, ён заснуў.

Да нядзелі ў маёнтак не паказаўся ні адзін ваколічны мужык...

— Тут нешта нядобрае,—прагаварыў пан,—раней пішчом лезьлі, каб прадаў ці зямлі, ці лесу, а то сам наказаў і ніхто ня йдзе...

Зараз-жа загадаў запрэгчы брычку і разам з аканом падехаў у Сячанку...

Хлопцы ў дзяўчаты гулялі прыбранымі... Каля кожных варот стаяла па некалькі мужчын... Шмат хто пакланіўся пану, які на стаенным жарабцы пракаціў па вёсцы да старасты...

— Пасекі прывёз прадаваць,—съмяяліся мужчыны...

Каля стараставых варот сабралася вялікая грамада. Пан вышаў ад старасты, а за ім аканом і стараста...

— Ну, што, мужчыны?

— Нічога, пане, жывем памаленьку,—адказаў Марцін Краўчонак,—толькі вось, пан, нас скрыў-  
дзіць надумаў...

— Што ты, Марцін? Як і чым?

— Ды Пасекі, пан, здаецца, мае замеры пра-  
даць, а гэта-ж нашы надзелы...

— У сэрвітуце, значыцца,—падхапілі сяляне...

— Вы што? Звар'яцелі? Ваши Пасекі?..

— Ды гэтак-же і ў данай паказвае... Яшчэ ваш нябожчык бацька павінен быў...

— Ну, гэта глупства мне гародзіце... Няхай вам нябожчык і дае... Вось хочаце, дык купляйце... Для вас я таней прадам... Зямля добрая, вось толькі пні павыдзіраць...

Андрэй Драчун ня мог далей моўчаць...

— Што гэта, пан, надумаў?

— Як што? Пасекі прадаць...

— Хто-ж іх у пана купіць?

— Ня купіце вы, купіць нехта іншы...

— Папершаму,—пачаў Драчун,—яны клінам уразаюца ў нашы палосы, дык хто гэта туды палезе, а падругому—мы не дазволім, каб хто і хацеў купіць... Пан, пэўна, жартуе?!

— Як гэта не дазволім? Што? Вы зноў бунтаваць? Будзеце ўсе там, дзе сядзіць Бутрым, калі вы мне слова пікнече... Даю вам два тыдні тэрміну... Падумайце і купеце, а не—дык!..

— Ну, гэта яшчэ пабачым,—прашаптаў Андрэй Драчун.—А палохаць нас ня вельмі...

Брычка зноў пасакатала, уэдымуючы хмару пылу... Мужыкі ўсе маўчалі... Усе перанесліся ў мінулае, калі ў пятым годзе іх, па ласцы гэтага самага пана, «хрысьцілі» бізунамі казакі за тое, што збунтаваліся і не пашлі бульбу выбіраць за залатоўку ў дзень...

— Глядзі ты яго, пузаты чорт, успамінае пра Бутрыма,—першы загаварыў Драчун, якому Бутрым прыходзіўся бліzkім сваяком,—знойдзеца на тваю галаву яшчэ не адзін Бутрым! Я сам табе першы жывот гэты тоўсты прапару...

Зухаваты хлапец Грышка падышоў да Драчуна і сказаў:

— Я, дзядзенька, чуць-чуць памятаю той час...  
Але вось, каб цяпер, то я, дальбог-жа, першы...  
Эх, толькі вось іншыя ў нас... Ды стараста такса-  
ма, як відаць, ліжацца з панам... Сказаў-бы ад-  
усяго вобчаства: ня хочам купляць і другім не да-  
зволім.

Усе началі расходзіцца. Пачуліся гукі гармо-  
ніка... Грышка ~~и~~люнуў, вылайўся яшчэ раз і тады  
пашоў.

Сонца закацілася за хмару... Каля старасты ўжо  
нікога ня было, толькі нейкі зусім сівенькі дзядуля  
стаяў каля вушулы ~~и~~ворт і ўціраў кулаком  
сълёзы...

Гэта быў бацька Бутрыма...

— Успомнілі... зноў успомнілі, зладзеі... восем з  
палавінаю гадоў... Ах, сынок мой драгі...

І съяза за съязою кацілася па зморшчанаму  
твару...

## II

Затрукалі гарматы...

— О, мае сэрца чула,—гаварыў пан, паціраю-  
чи рукі,—усё-такі дурняў знашоў, а цяпер хоць  
трава там не расьці...

Зямля на Пасеках была прададзена багатаму  
шляхціцу, які шмат гадоў арандаваў княжацкі  
маёнтак.

Сячанскія сяляне павінны былі здаць сваю позыцію дзеля таго, што Андрэя Драчуна і яшчэ самых галоўных заправіл вёскі забралі на вайну ў першую мобілізацыю...

— Калі не цяпер, дык як вярнуся з вайны, я гэтага паганага «шэршня» выкуру з Пасекі,—сказаў Драчун, пакідаючы вёску...

А Ліпніцкі, купіўшы Пасекі, зараз-жа стаў абжывацца... Пачаў строіць новыя будынкі, карчаваць поле, да купіў да Пасек яшчэ дваццаць дзесяцін, каля рэчкі, сенажаці... Праз два з палаўінаю гады ён чужымі рукамі выстраіў гэткі маёнтак, што яму нават пазайздросціў і сам Манішэўскі...

Фронт што-раз то ўсё сунуўся бліжэй і бліжэй... Сячанцы апускалі руکі... А Ліпніцкі і вухам ня вёў, а рыхтаваўся жыць тут цэлую вечнасьць...

— Бач,—гаманілі сячанцы,—Ліпніцкі, мусіць, і паміраць ня думае? Глядзі, які за гэткі час палац пабудаваў...

— Нічога,—адказаў адзін з сялян,—вайна спаліць усе яго палацы... Толькі шкада, што гэта праца такіх-же самых гаротнікаў, як і мы... А яго што? Гроши якія... таксама чужым мазалём здабыты...

Але вось войска пачало капаць зямлянкі і на Пасеках... Тады только Ліпніцкі ўбачыў, што ня ўсюды ціха... Хацеў ён забараніць плаваць яму за сеянія жытам ляды, але пабачыў, што мае справу не з сячанскімі мужыкамі... А сам Манішэўскі за-

раз-жа кудысьці выехаў, пакінуўшы ўсё дабро на  
аканома...

— О, пачало пячы паном,—съмяяліся сячан-  
цы,—наш пан некуды шмыгнуў, а Ліпніцкі, ка-  
жуць, дзень і ноч богу моліцца, каб нашы немцаў  
усіх пабілі...

Не прашло двух тыдняў, як Ліпніцкі прыляцеў  
у Сечанку сварыцца, што вясковыя коні атаву па-  
травілі ля рэчкі.

— Здаецца, пан Ліпніцкі, першы раз да нас і  
трапіў,—падсыміхваліся сячанцы...

— Ня меў інтарэсу да мужыкоў,—вырвалася  
ў яго...

— Ну, дык і мы ня хочам мець... Заварочвай  
аглоблі...

— Ну, а за атаву калі расквітаемся?..

— Ды ўжо тады, як і за Пасеку,—адказаў Мар-  
цін Краўчонак, які даўно вастрыў зубы на Ліп-  
ніцкага...

— Ну, пачакайце!—пагразіў ён пальцам, сядзя-  
чыся ў каламажку...

— Шэршань!...—пусьціў нехта з грамады за ім  
слова...

Ліпніцкі, буркаючы нешта сабе пад нос, завяр-  
нуў у бок Пасекаў і пачаў паганяць каня...

— Глядзеце, глядзеце!—крычалі малыя хлап-  
цы,—то-ж Андрэй Драчун едзе...

— Ах, ты, ваяка!.. Ну, як здароў?

— Што, зусім ужо?

— На папраўку,—загаварыў весела Андрэй і пачаў цалавацца з усімі папарадкую...

— Ай, ды стары ты стаў...

— А жонка, жонка як будзе рада!—гаварылі, вітаючыся з ім, бабы...

— Ну, а Пасекі як?—было яго першае запытаньне...

— Ды вось толькі што Ліпніцкі тут быў, атаву яго паелі вясковыя коні...

— Гэ, Андрэйка, ня бачыць нам Пасек, як сваіх вушэй... Гэткія палацы пабудаваў,—куды там!.. А Манішэўскі некуды ўцёк, калі пачало тут войска станавіцца...

Вечарам у Драчуновай хаце была чуць ня ўся вёска...

— Ня бойцеся, сюды немец ня прыдзе... Хутка яму капут...

— Я чуў,—казаў Канцавы Міхалка, што нібыто вясною замірэньне будзе?

— Можа й будзе, але не надоўга... Ня з немцамі будзем ваяваць, дык з кім-небудзь...

— Няўжо-ж з пранцузам?—запытала Тэклія, якая прышла да Андрэя, каб пісьмо сыну напісаць.

— А калі й самі з сабой?—адказаў Андрэй...

— Ну, гэта не вайна,—съмяляліся сяляне,—гэта так сабе... бойка... у гэткую вайну і мы можам пайсьці... Толькі з кім нам біцца?

— Хіба з Ліпніцкім,—гукнуў нехта з грамады...

— Во, праўду сказаў... Але што-ж яго нам біць:  
ён адзін, а нас вунь колькі!..

Раптам заскрыпелі дзвіверы...

— Гэта што за сход?!—І вураднік, бразгаючы  
шпорамі, пачаў праціскацца да стала... Усе змоў-  
клі і пачалі скідаць шапкі...

— Тут чыя хата?

— Мая,—адказаў Драчун...

— Вайсковы?

— Але, сёныня прышоў на тры месяцы на па-  
быўку...

— Гэта ты—Андрэй Халімонаў Драчун?

— Я.

— Ты арыштован!

Усе, разявіўши раты, застылі.

— Гэй, вы,—загукаў вураднік,—зараз-жа зра-  
біць вобыск.

Два стражнікі сталі каля дзвівярэй, а два пры-  
няліся шукаць...

— Што вам трэба?—супакойна запытаў  
Андрэй.

— Мы ведаем, што нам трэба!—крыкнуў ву-  
раднік.—Толькі нікога не выпускаць—усіх абшу-  
каем...

Мужыкі пачалі шаптацца. Ніхто ня ведаў, чаго  
шукаюць. Жонка Андрэя і двое малых дзяцей па-  
чалі плакаць.

— Вось, як ты з вераю і праўдаю служыш ца-  
ру?—гаварыў вураднік, сочачы за вобыскам...

— Даволі таго, што вы, сабакі подлые, верна яму служыще...

— Ага,—заскрыпей зубамі вураднік,—значыць, праўда...

— Ну, дык ня шукайце, здраднікі людзкія, я сам вам аддам,— і пры гэтых словах Андрэй да стаў свой паходны мяшок і выцягнуў адтуль жмут папер...

— Вось, задушэцся імі...

— Ня ўжо-ж, як Бутрыма, за кніжкі...—пачалі шаптатца мужыкі.

— Больш няма?—перадаючы стражніку паперы, пытаў вураднік.

— О, ня бойся, ёсьць столыкі, што ўсе вы, царскія найміты, не сабярэце...

Праз некалькі хвілін Андрэй, акружаны стражнікамі, выходзіў з хаты. Жонка залівалася горкімі съязьмі... Бабы і мужыкі таксама пачалі плакаць.

— Не надоўга,—сказаў Андрэй,—хутка пабачымоя... А я пайду вам Пасекі адваёўваць... Глядзеце жонкі... дзяцей...

Асеньняя чорная ноч пацямнела, калі Андрэй вышаў на вуліцу... Мужыкі пачалі разыходзіцца, а бабы супакойвалі жонку Андрэя, якая кінулася на пасьцель і залілася, як морам, съязьмі.

Над сячанцамі яшчэ гусьцейшая навісла хмары... Усю зіму не маглі яны забыць Андрэя...

— Хутка вернецца, казаў...

І пры гэтых словах сонца пачынала выглядаць з-за хмары і жартаўліва, але з нейкім прадчуцьцём, ухмылялася...

### III

Прышла новая, яшчэ нябывалая восень... Як мала часу прашло, а як шмат чаго здарылася!

Андрэй зноў у сваёй вёсцы.

— Ну, а цяпер—туляй бедната! Тваё пачынае браць...

— Пасекі нашы будуць?

— Гэ, што Пасекі,—съмяяўся Андрэй,—усё наша будзе!..

І сячанцы чуць не на руках насліі Андрэя.

— А што, Андрэй, дрэнна было ў вастрозе?.. А праз каго, скажы, братоў? Хто выдаў цябе?

— Ды цяпер можна сказаць: праз пана Ліпніцкага.

— Што?! Як-жа гэта? Ён ня знаў цябе зусім...

— А вось увесені, едучы дамоў, я парабкам яго на полі раздаў гэтых самых кніжок... А ў вёсцы з ім і стрэўся... Фурман яго, Даніла, ведае мяне... Ён, пэўна, бяз усякай благой думкі сказаў, што гэта Андрэй Драчун дамоў паехаў. А зараз-жа Ліпніцкі, едучы ад нас, заехаў на поле ды неяк пабачыў гэтыя кніжкі... Парабкі, як пачаў іх выпытваць ды пагражадаць, сказаў, што жаўнер нейкі праехаў ды даў пачытаць... Ну, а той тады і

зъміжіціў, што гэта я, ды вурадніку... Гэтак у пратаколе значылася... як судзілі мяне...

— Ах, паслугач панскі, глядзі ты—чалавека хацеў закапаць... Але вось сам няхай цяпер гэтага хлеба паспытае.

— А Манішэўскі што?—запытаў Андрэй.

— Ды за тыдні два перад гэтым, як цара скінулі, уцёк некуды...

А ў гэту самую ноч на Пасеках было відна, хоць іголкі зьбірай... Нехта падпаліў новыя будовы Ліпніцкага.

Сячане прахваціліся ў самую поўнач... Пабеглі на пажар. Ваколічныя вёскі таксама беглі на агонь... Кожны хацеў чым-небудзь пажывіцца...

— Ня браць!—загукаў, прыбегшы туды, Андрэй,—калі загарэлася, няхай усё гарыць, каб духу панскага не засталося...

А праз поўгадзіны яшчэ съятлей стала на Пасеках... Загарэўся маёнтак Манішэўскага...

Частка людзей пабегла туды... Аканом Манішэўскага, які не пасыпей уцячы разам з панам, бегаў на дзядзінцы і прасіў, каб затушыць...

— Цябе яшчэ туды ўкінуць,—закрычаў здарвеннны парабак Яўхім,—хай згарыць гэта паганае гняздо, каб ня было куды варочацца зъяром-крызвапіўцам... Мы там ня жылі...

— Мы сабе лепшыя пабудуем, якія ня будуць успамінаць аб мінульм.

Толькі панскія падлізьнікі бегалі наўкола палаючага пакою і шапталі пацеры...

Стары Ахрэм, які трывцаць пяць год праслужыў ластухом у гэтым маёнтку, вышаў з пякарні і пазіраў на вогненну стыхію, якая што-раз, то ўсё хутчэй і шчырэй несла дымам ахвяру да неба, каб скупіць прад чалавецтвам усе тыя зьдзекі і ўчынкі, якія ўтвараліся ў гэтых пакоях...

— І там съветла,—сказаў Ахрэм, пазіраючы на Пасекі,—і новае тняздо дымам нясецца ўгору...

— Не шкада табе, Ахрэм, што гэткія пакоі і ўсё дабро ў іх нішчыцца?—падышоўшы, запытаў яго Яўхім.

Ахрэм доўга маўчаў, а пасля адказаў:

— Не. Хоць гэта ўсе і наша, але не шкада...

І здавалася, што ўся зямля хутка загарыцца, а неба ўтопіцца ў чырвоным водблеску пажару.

На Пасеках пагарэла ўсё.

Парабкі і дзяўчата разышліся, хто куды папала. Ліпніцкі быў арыштован, але пасля нямаведама дзе загінуў...

Сяляне заходзілі каля Пасекі...

— Той, хто прадаў, і той, хто купіў—абодва загінулі... Усё-ж такі наша—нам...

... А прашло некалькі тыдняў. Лапніцкі як з зямлі вырас. Ён зноў зьявіўся разам з находам немцаў.

Усё было зруйнована... Толькі абгарэлья шульлі стаялі, як тыя вартаўнікі размытага дажджом вогнішча...

— Вось тут... Я калісь...

Але крык людзей і скрып калёс вывелі яго з задуменасці... Ён азірнуўся і пабачыў, што сячане вязуць бярвеныне з яго бору.

— Стойце!—крыкнуў ён нечалавечым голасам,—спалілі, зруйнавалі!.. А цяпер яшчэ... Эх, вы, зладзеі!..

Не пасьпеў ён аглянуцца, як магутная рука Яўхіма абхапіла яго шыю...

— Дык ты яшчэ жыў? Сабака паганы!

— Ня души, ня трэба рук мараць!—загаманілі мужчыны.

— Каб гэтак я свайго злавіў пана—тут-бы з яго і дух воі. А ты... ты ня стоіш таго, каб Яўхім цябе... Нікому ня скажаш?

— Не...—прашаптаў Ліпніцкі і чуць-чуць пачаў дыхаць.

Сячане абкружылі Ліпніцкага і сталі трymаць раду, што з ім рабіць...

— Шкада,—сказаў аднавокі Кузьма,—паўцяка-  
лі нашы хлопцы. Яны-б ведалі, які суд над ім учы-  
ніць... Вось Андрэй-бы Драчун быў, якога ты пра-  
даў калісь, помніш?

— А ён... зъярнуўся?—дрыжачым голасам за-  
пытаў Ліпніцкі...

— Га!—падхапіў Яўхім,—ты думаў, што яго загубіў? Такія, як ён, ня гэтак хутка гінуць... ня гэтак лёгка... а вось ты тут-жа павінен знайсьці сваю сабачую съмерць...

— Пусьцеце.. бярэце і сячэце!

— Ды не за гэта, а за тое, што чалавека прадаў...

— Даруйце... Я вінен у тым....

— Годзе!—угаварвалі мужчыны Яўхіма,—ён сам сабе галаву хутка зъверне, навошта мараць руки...

— Жыві, паганае стварэньне, ды глядзі, каб аб гэтым спатканыні, апроч нас ды гэтай Пасекі, ніхто ня ведаў...

Ліпніцкі пабажыўся, што нікому не данясе...

Праз тыдзень сячане даведаліся, што ў Доўгабродзкім лесе Ліпніцкага знашлі павешаным...

— Сабаку—сабачая й съмерць,—сказаў Яўхім,—яшчэ на другую галіну Манішэўскага трэба было павесіць...

Сячане захадзілі каля Пасекі.

— А можа яшчэ зъвернецца і сам пан Манішэўскі!—гаварылі яны,—боязна прыступаць да падзелу... Хутчэй-бы прышлі нашы хлопцы.

Больш за ўсіх сваіх хлапцоў чакаў Яўхім. Ён даў слова ня йсьці больш да паноў парабком. Цяпер па просьбе Андрэя Драчуна жыў у яго жонкі. Памагаў засяваць ёй шнур і карміць дзяцей...

Дні беглі... Пасекі пачыналі заастаць быльлём і палыном.

Сячане чагосьці чакалі.

Нямнога прашло часу, як пачалі хадзіць чуткі, што зноў ідуць бальшавікі.

— Эгэ, ці я не казаў, што хлопцы нашы не зэбавяцца!—радаваў сябе Яўхім.

І чорны бор, скуль ваколічныя мужыкі вазілі паціху новыя хаты, зашумеў галасней, як-бы прадчуваў, што дажывае апошняя дні, як-бы раней уведаў, што яго высекуць...

А на Пасеках было зацішша. Толькі вецер шалёны сывістаў, як-бы пяяў жалобную песню па мінулым.

#### IV

Пасекі ажывіліся... Зусім новыя людзі насялілі іх.

Хлопцы і дзяўчата ў белых кашулях, як мак, упрыгожылі поле.

Работа кіпіць. Разудалыя песні глушаць усю ваколіцу.

— Ай ды комуна! Глядзі, як у іх усё йдзе скора і гладка: мы жыта не пасьпелі павазіць, а яны авёс возяць,—таварылі сяляне суседніх вёсак,— ці не далучыцца і нам да іх?..

А сячане проста не маглі надзівіцца з усяго таго, што тварылася на Пасеках,

Андрэй Драчун быў самым баявым заправілам усёй комуны, а Яўхім—першым працаўніком.

— А сяляне не памыкаюцца адняць у вас гэту зямлю?—пыталі ў Андрэя праяжджаючыя інструктары і камісары.

— Ды што вы, гэта зямля належыць да Сечанкі па сэрвіту, а сячане самі і захацелі, каб тут была комуна... Аддали сюды сваіх малазямельных і батракоў, а частка парабкоў, што жылі калісь у пана,—вось хто ў нас у комуне.

— І непаразуменняў ня бывае з ваколічнымі вёскамі?

— Куды там! Мы ў іх, а яны ў нас дарагімі гасыцямі бываю, — гаварыў Андрэй, — часыцей, заяджайце, ды, калі можна, кніжак і газетак нам сюды прышлеце: на гэту зіму школку думаем адчыніць... Толькі вось з будынкам у нас тута. Згараэла ўсё панскае. Але нічагуткі. З часам усё будзе.

Не прашло два гады жыцьця комуны, як Пасекі німожна было пазнаць.

Быў дзень супачынку. Хлопцы і дзяўчатаы сабраліся каля Андрэя, а той апавядалаў ім аб сваім вайсковым жыцьці, як сядзеў у вастрове і як запісаўся ў бальшавікі. Усе слухалі. Засыпалі яго рознымі пытанынямі, на што Андрэй чуць ўсьпяваву адказваць. Раптам убачылі, што цэлая грамада людзей ідзе да іх з боку Сечанкі.

— Глядзене, глядзене! Ніяк вайною на нас сячанцы йдуць?

Усе зарагаталі і сталі напраўду цікавіцца, чаго тэта ўся вёска сыпле на Пасекі.

Пачуліся гукі рэволюцыйнай песьні, і грамада стала падыходзіць бліжэй.

— Ну, значыць, свае, калі з гэткай песьній ідуць,—пажартаваў Андрэй.

Падышлі зусім блізка. Нарэшце, усе сышліся, пачалі вітацца. На тварах сячан столькі было напісана радасці, столькі бадзёрасці чулася ў гутарцы, але ніхто з комунараў ня мог зразумець, з чаго яны ўстроілі гэткую ўрачыстую гасцібу.

— Не пазналі, не пазналі!—гаманілі сячане...

— Ах! Ты—Бутрым?!—вырвалася ў Андрэя...

І Андрэй гэтак мощна абняў ужо напалову пасівеўшага незнамца, што здавалася, яны больш і не разлучацца. Сылёзы ў абудвых пакапалі з вачэй.

Мала хто знаў Бутрыма, але ўсе чулі пра яго, і цяпер не маглі ўпомніць у сэрцы сваім радасці, якую ім прынёс дарагі госьць.

— А я й ня думаў, што нашы сячанцы першымі добры прыклад пададуць,—загаманіў Бутрым.

— Крыўдзіш нас, Бутрым,—загукалі мужчыны,—што табе сячане не на агні печаны? Ды ты паглядзі, як комуна ў нас спраўна працуе. Напэўна хутка мы ўсе сюды запішамся і загоны свае далучым да Пасекі...

— Вітаю вас, братцы, вітаю з добрым пачаткам! Збожжа, што я сеяў тут, не загінула...

— О, не!—падхапілі сячане,—яно ўжо дало добры прыклад.

— Вось той,—казаў Андрэй да грамады,—что першую жменю волі і братэрства пасеяў у нашай вёсцы, за што і пасівеў у вастрозе...

Сонца, як-бы нарочна, гэтак пачало пячы, што ўсе прымушаны былі пайсьці ў цянёк, дзе доўга гутарылі з Бутрымам, што робіцца на съвеце... а пасля ўсе гуртам праводзілі яго да самай вёскі.

— Калі Бутрым паходзіў нас,—гаварылі ў комуне,—значыць, справа наша ўгору йдзе...

І на Пасеках яшчэ шпарчэй пашла праца... Слава аб комуне пашла на ўсю вакругу. Шмат людзей прыходзіла паглядзець, як жывецца, як ідзе праца, а шмат хто прыходзіў і чаму-небудзь павучыцца.

У вадзін дзень, якраз у час полудню, каля ганку застанавілася каламажка, і ў ёй сядзеў бацюшак суседняга прыходу.

Усе зыдзіўлена пераглянуліся і пачалі рагатаць.

— Бачыце, бачыце,—казаў адзін хлапец,—бацюшак прыехаў у комуну запісацца.

— А-а?—сказаў Пётра, гадоў пад сорак пяць мужчына,—ды гэта-ж мой бацюшак: я ў яго каляісь трох гады служыў.

Андрэй вышаў на ганак.

— Здраствуйце!—сказаў бацюшка і зъняў каплюш.

— Добры дзень!—адказаў Андрэй.

— Хто ў вас тут старшы?

— У нас няма старших, усе мы роўныя!

— Значыцца, з вамі таксама можна гаманіць?

— Можна.

Бацюшка зълез з возу, прывязаў лейцы за драбінку і ўзышоў на ганак.

— Я вось хацеў-бы,—пачаў ён,—каб тут на Пасеках дастаць з поўдзесяцінкі сенажаці скасіць. Вядома, што хоць-бы на пэўную частку. А то мае суседзі аднялі ў мяне да апошняй дзесяцінкі. А кароўку маю... трэба-ж зіму як-небудзь пракарміць.

— У нас і саміх мала сена, ня ведаем, як зimu прахарчуемся...

— А як-же вы тут?

— Ды комунаю.

— Ко-омунаю?—спуджана загаварыў бацюшка і пачаў азірацца...

— Няма лішняга,—сказаў Андрэй, пазіраючы на бацюшку.

Бацюшка ўвесь час ціскаў у руках пугу і каплюш.

— Няма... так... няма... а я думаў...—Пры гэтым ён саскочыў з ганку і стаў заварочваць каня.

— Спужаўся аднаго слова, як чорт крыжа,—  
сказаў усміхаючыся Андрэй і пайшоў канчаць  
полудзень.

Вышаў Пётра і падышоў да бацюшкі.

— Дзень добры, бацюшка!

— А, Пётра, калі ня мыляюся?..

— Ён, той самы...

— Таксама ў комуне?! Ну, як жывеш?

— Вельмі добра. І да съмерці хацеў-бы так.

— Да што ты, Пётра? А мне дрэнна...

— А вы, бацюшка, да нас, значыцца, у ко-  
муну...

Бацюшка адхіліўся ў другі бок і, каб ня пры-  
меціў Пётра, перажагнуўся...

— А ты, Пётра, молішся богу?

— Не.

— Чаму?

— Ня ўмею.

— Навучыцца, навучыцца трэба...

— У програму нашу, бацюшка, ня ўходзяць  
малітвы... Часу няма гэтым займацца. Мы больш  
з плугам, з касою...

— Так, так... пропраму ведаеш... Но!—загукаў  
бацюшка на каня.

— Пудзіла канаплянае,—забурчаў пад нос  
Пётра:—цябе слухаць цяпер нехта будзе!.. Ты ма-  
ліся—за гэта гроши ад дурняў заграбаеш...

Дзяжурны барабаніў у павешаную бляху, што  
значыла выходзіць да працы...

Зноў жарты і вясёлыя песні заглушылі абша-  
ры шалёў. А яскравае сонца са сваіх праменіняў  
саткала бліскуча-залацісты орэоль над Пасекамі.

## НЕПАТРЭБНЫ ЧАЛАВЕК

Вёска ўжо даўно спала.

Ня спалася толькі вучыцельніцы Марысі, якая ўвесь час хадзіла па халодных пакоях школы і думала аб заўтрашніх лекцыях... Але гэта думка занімала яе менш усяго.

— Ну, што-ж!—казала яна голасна,—заўтра будзе паходжа на сёньня... Сабяруцца дзеткі: першая лекцыя арытмэтыкі, другая—родная мова... а пасьля... ну, а пасьля будзем пісаць...

І зараз-жа пачынала думаць аб ім... аб Сьцяпане, якога ня бачыла ўжо пяць год і больш як тры гады не атрымоўвала ад яго ніякай весткі...

Маладая і дужа прыгожая дзяўчына Марыся пачынала ўспамінаць усе тыя лепшыя хвілі жыцця, як яна пазнаёмілася са Сьцяпанам, калі вучылася ў сэмінары і ехала дамоў на летнія канікулы... Яна ўспамінала яго такім-жа жыцьцёрадальным студэнтам, якім яна спаткала ў першы раз... Прывомнілася ёй гуляньне ў полі, на сенажаці, каля рэчкі, дзе Сьцяпан першы раз сказаў ёй, што яе кахае, і дзе яна першы раз спазнала ўсю прыгожасць і ўсю гідлівасць жыцьця...

Сыцяпан быў сын багатага арандатара аднаго фольварку і жыў вёрст за восем ад вёскі, дзе гадавалася Марыся—дачка заможнага мужыка... Лёс, як тэта часта бывае ў жыцьці, стаўхнуў іх... але не надоўга...

Узьнялася вайна, Сыцяпан пашоў у салдаты, а Марыся была назначана ў глухую вёску настаўніцаю, дзе жыла й да гэтага часу... Адарваная ад сям'і, ад усёй радні, і ад самага блізкага ёй чалавека, якога любіла больш усяго на сывеце, Марыся ўсёю душою аддалася сваёй справе...

Яна палюбіла школу, палюбіла дзетак і тых гаротных сялян, якія жылі ў гэтай вёсцы...

І гэтак ішлі дні за днямі, гады за гадамі...

У сёньнешні зімовы вечар, пад палахлівы сывіст ветру, яна ўспомніла ўсё тое, што калісь уносіла прыгожыя фарбы ў яе нікчэмнае жыцьцё...

— Эх!.. Лепей не ўспамінаць...—прагаварыла яна й лягla на ложак, узяўши ў рукі кніжку і падсунуўши бліжэй да сябе лямпачку...

Вечер за вакном завыў галасьней, а разам з ветрам ёй пачулася, як-бы хто забарарабаніў пальцамі ў вакно.

— Вой!—ускочыла яна з ложка і моцна прыціснула руку да грудзей, дзе пужліва затрапяціла яе сэрца.—Не, гэта мне, мусіць, здалося?.. Апанас! Апанас! Чуеш?

Яшчэ ня зусім стары, але змучаны цяжкім  
жыцьцём, стораж Апанас увайшоў у яе пакой...

— Навошта кликалі? Ці-ж гэта ня сьпішё яшчэ?

— Табе нічога не пачулася?

— Не, нічога!

— Мне здалося, што нехта стукае к нам у  
вакно!..

— Вядома хто—вецер! Вось кладзецеся лепш,  
паненачка, спаць, дык вам здавацца ня будзе ні-  
чога, а то да поўначы сядзішё ды чытаеце розныя  
кніжкі—ну й пачынае здавацца бог ведае што...

У гэты час стук пачуўся мацней... Апанас, на-  
вастрыўши вуши, прагаварыў:

— Такі праўда, нехта стукаецца... Вы не памы-  
ліліся, паненачка!

— Ідзі, запытай, хто. Калі хто чужы, скажы,  
што тут школа й ня ўпускай... Чуеш?

— Добра!—адказаў Апанас і пасьпяшыў да  
дзывярэй, якія выходзілі на ганак...

«Хто-ж гэта мог бы быць у такі позны  
час?» думала пра сябе Марыся і папраўляла на  
сабе адзеньне.

Зараз-жа вярнуўся Апанас і сказаў, [што нехта  
незнаймы] просіцца ўпусьціць абагрэцца...

— А ты сказаў-бы, што тут вёска, няхай ідзе  
да старшыні сельскага камітэту альбо так к ка-  
му-небудзь у хату, тут-же школа...

— Я казаў, але просіцца, што далей ісьці ня  
можа, зусім зьмёрз... Ды нідзе агню ня бачыў,

апрача ў нас... Просіць хоць на пяць хвілін... «Я, кажа, не надоўга: трохі абагрэюся і пайду».

— Ах, Апанас!.. А які ён: стары ці малады?

— Ды я ня бачыў... Дзыверы баяўся адчыняць... Голас ня дужа на старога паказвае...

— Ну, што-ж рабіць?

— Што-ж... пусьцеце, паненачка... такі-ж зіма... мяцеліца... людзі сабаку ўпускаюць, а то...

— Зусім ня тое ты вярзеш! Сам ведаеш, які час... А мо' хто й нядобры...

— Абы мы былі добрыя... бог нас...

— Вось ты зноў распачынаеш!—закрычала злосна Марыся,—ну йдзі... упусьці... Мо й сапраўды зъмерз чалавек, а мы тут... Ідзі, Апанас... Няхай! там на кухні пагрэеца ды пойдзе... Дасі яму гарбаты шклянку, калі яшчэ не астыла... Хутчэй ідзі...

— Слухаю!—сказаў Апанас і пасьпешна вышаў у сенцы...

«Ах, у гэткі позны час... А як які-небудзь злодзей ці наогул злачынец... што буду рабіць?»

Раптам за дзывярыма яна пачула гамонку...

— Тут паненка наша сьпіць, сюды няможна... Вось туды... на кухню...

— Прэч, старая качарга!—пачуўся хрыплы нечалавечы голас, і дзыверы ў пакой Марысі адчыніліся насьцеж.

— Ах! Што вам трэба? Чаго? Вы... я...

— Баяцца ня трэба,—сказаў незнёмы і павярнуўся да стоража.—Ну, а табе што?

— Мне... мне нічога... Але я вам казаў ісьці на кухню, а вы прама сюды...

— Ну, дык ідзі ты на кухню!

— Як? Апанас, будзь тут... Я баюся...

— На кухню! Чуеш?..

І магутная ўся захаладзелая рука незнёмца выпхнула ў дзъверы Апанаса.

Марыся ўся пабляднела ад перапалаху і стаяла, як акамянелая...

Перад ёю стаяў незнёмы мужчына, увесь абросшы валасамі. Адзежа ўся абарваная. Невялічкі кажушок быў увесь на дзірках. Боты парваныя, што нават відаць былі кускі ануч. Увесь закіданы непасыпейшым растаць сънегам. Толькі з зарослага твару выглядалі, як гаручая смоль, вочы. У гэтых вочы й пазірала Марыся, не кратуючыся з месца.

— Ну, а цяпер мы адны,—загаварыў незнёмы, аглядуючыся ва ўсе куткі пакою,—дык дай-жа, Марыся, я цябе пацалую моцна, моцна...

— Ах, божа мой! Што са мною?—спуджана прашаптала Марыся і стала тулыцца к ложку...

Незнёмы ішоў да яе... Яна дрыжала і адсоўвалася назад, ня ведаючы, што ёй рабіць... У гэтых незнёмых, але поўных адвагі вачох яна ўбачыла як-бы нешта знаёмае. Але інстынкт страху

браў сваё, і яна не магла выгаварыць ніводнага слова...

— Што, не спазнала? Ці можа ня хочаш спазнаваць, што я ў гэткім убраныні?

— А хто ты? Хто?..—якбы ачнуўшыся, запытала Марыся.

— Я?.. Непатрэбны нікому чалавек, але які калясь быў шмат каму патрэбен, і якога ты таксама калясь кахала...

— Няў-жо... няўж.... не! Гэта ня ён!..

— А вось якраз ён... Твой Сыцяпан...

— Сыцяпанка! ты гэта?

І Марыся хацела кінуцца яму на шыю, але раптам адхіснулася назад і ўпала на ложак...

— Што? Спалохалася абарванай вopраткі, што ня кінулася, як даўней, да маіх грудзей?.. Яно так... Зусім ня гэткім ты хацела мяне спаткаць...

— Не, Сыцяпанка, ня ў гэтым рэч,—пачала казаць Марыся, падышоўшы да яго бліжэй,—ты для мяне той самы, калі толькі не перамяніўся душою... Вопратка нічога ня значыць...

— О, не, Марыся, душою я перамяніўся больш, чым вopраткаю...

— Чаму?—зьдзіўлена запытала Марыся, адступіўшы некалькі крохаў назад.

— Чаму!.. Пытаеш чаму?.. Калі съвет увесь перамяніўся й ніхто ня дзівіцца, а то ты зьдзіўлася, што перамяніўся я, чалавек...

Съцяпан змоўк... Марыся таксама нічога не могла прагаварыць. Толькі шалёны вецер мацнай пачынаў завываць у коміне ды абледзянеўшыя кавалкі сънегу бражджэлі ў шыбы.

Праз нейкі час Марыся сабралася з сілаю, падыйшла да Съцяпана й шчыра прытулілася да яго... Ён моўкі яе абняў і хацеў пацалаваць, але ўвесь задрыжэў і моцна заплакаў...

— Съцяпанка, родны, што з табою?—ласкова пытала яго Марыся і гладзіла па галаев...

— Ха-ха-ха,—праз сълёзы зарагатаў Съцяпан,— я плачу тут перад табою... а чаго? Ды хто плача? Я той, хто ня плакаў, ня выраніў ніколі й съязінкі, тубячы столькі бязывінных чалавечых душ...  
Ха! ха! ха!..

— Што ты сказаў?—спужаўшыся, запытала яна ў Съцяпана, дрыжачы ад нейкага невядомага пачуцьця, пачала паціху адыходзіць убок...—Няўжо? няўжо ён!?

— Але, але, ад мяне цяпер так, як і ты, усе адхіляюцца... Усе мяне баяцца, ды і я стаў баяцца людзей... Толькі ноччу з імі бачуся... Цяпер я непатрэбен для людзей, і яны мне таксама непатрэбны. Ха, ха, ха! Ты што-ж? Байшся мяне? Ня бойся: такой души, як ты я не загублю... Ты мне непатрэбна...

— Што я чую?—шаптала Марыся, і яе вочы былі поўны сълёз.

— Не загублю!.. Ты памятаеш усё тое, што ка-  
лісь было паміж намі? Памятаеш?..

— Але... памятаю!.. а ты?

Съцяпан, як-бы цяжка прыпамінаючы аб далё-  
кім мінулым, закрыў вочы рукою і сказаў:

— Я! толькі ўспамінаю... Але што ўспамінаць  
аб мінулым—яно ня вернецца ніколі...

Марыся зьдзіўлена зірнула на яго й запытала:

— Чаму? Няўжо ты больш мяне ня...

— Ха-ха-ха! А ты думала што я тады цябе ка-  
хаў?..

— Што ты сказаў?—запытала Марыся.—Дык  
гэта было так сабе толькі... Ты толькі зьдзекаваў-  
ся нада мною?

— Толькі!.. Я, Марыся, і радзіўся для таго, каб  
зьдзекавацца над людзьмі... Як тады, так і цяпер...  
О, як я шмат над імі глумлюся... Толькі тады я над  
імі зьдзекаваўся ўдзень... каб гэта бачыў увесь  
свет, а цяпер я іх мучу ў самую цемру ночы...

— І ты не баішся помсты?.. Помсты тэй рукі,  
якая мае сілу цябе пакараць?

— Позна ты мне гэта сказала,—прагаварыў  
Съцяпан і безнадзейна паківаў галавою,— гэта ка-  
раючая рука ўжо зрабіла сваю справу... Але... Ты  
глянь на мяне—ци-ж я быў такім калісь, у той час,  
калі сонца съяціла йнакш, чым цяпер... Вось ба-  
чыш гэтыя рыzmanы на майм целе... Ці-ж гэта ня  
помста? Ня помста за той глум, які чынілі над га-

ротнымі людзьмі мае прадзеды, дзяды, бацькі і я сам...

— Вось бачыш,—перапыніла яго Марыся,—а ты й цяпер яшчэ творыш глум над бязьвіннымі... апамятайся!..

— Цяпер?... Цяперашні глум—гэта ёсьць помста за помсту...

Нейкі час абое памаўчалі. Съяпан, неяк дзіўна глянуўшы на Марысю, сказаў:

— Ты ведаеш, што фольварак наш спален... уся гаспадарка зруйнавана... бацькі забіты... застаўся толькі я адзін... А каму я патрэбен? Я цяпер нікому непатрэбны чалавек...

— Чаму? Няўжо ты толькі мог жыць чужою працаю? І цяпер, калі кожны грамадзянін павінен сам сабе здабываць усё для жыцьця...

— Не... не! Усё скончана!

Марыся, падышоўшы да яго бліжэй, сказала:

— А ты памятаеш? Даўней ты сам казаў, што ты сам праціўнік таго строю, ад якога ня было жыцьця мільёнам людзей... Ты сам калісь казаў, што хочаш весьці барацьбу з несправядлівасцю, якую можна было бачыць наўкол...

— Эх, гэта я казаў даўней, а цяпер кажу, што мне не па дарозе з тымі, хто нясе роўнасць і спраўядлівасць... Але вось бачыш! Я маю вось толькі тое, што на мне... Няпраўда—вялікае багацьце?.. Мне гэтых скарбаў не шкада, як не шкада й тых людзей, на якіх я накідаўся ў любую хвілю... Слу-

хай, назад каб вярнуцца, я ня маю сілы, а ўперад ісьці—не хачу!.. Чуеш? Я йду ўперад, але ня тэй дарогаю, якою йдуць усе людзі... Я пракладаю сабе дарогу вось чым...

Пры гэтых словаах Сыцяпан выняў рэвольвэр і некалькі гранат і паказаў іх Марысі...

— Ты хто?—спуджана запытала Марыся.

— Я?.. Непатрэбны чалавек... Я бандыт... Чуеш? Ха-ха-ха!.. Спужалася? Ня бойся—ты маёю ахвяраю ня будзеш цяпер, бо ты ўжо...

— Ха! ха! ха!.. Вось як... І ты цяпер прышоў мне напомніць аб тым, што калісь было?..

— О, не! Я прышоў, каб, вось, праз колькі хвілін ужінуць вось гэты гасцінец у тую хату, дзе будуць вырашаць лёс людзей тыя, якія давялі мяне вось да гэтага. Мяне не паслалі—я сам пашоў, бо мне хочацца чалавечай крыві!.. Але, крыві!.. Цёплай, сవежай...

Пры гэтым Сыцяпан апусціўся на зэдлік, а рэвольвэр бразнуў на стол...

Марыся, поўная страху і нейкай нечалавечай адвагі, падышла да яго і прашаптала:

— Ты непатрэбны чалавек... Ты не павінен жыць... Чуеш! Кінь тую паганую справу, якую ты цяпер робіш, і ты зноў будзеш чалавекам... Ня йдзі туды, куды цябе паслалі праклятыя ўсім чалавецтвам людзі... Падумай, колькі нявіннай крыві ты пральлеш? А колькі сълёз выльлецца ў бедных матак і дзяцей, якіх ты пакінеш сиротамі... А можа

трапіцца, што й сам ты сваё жыцьцё загубіш у гэту ноч...

— Нічога! Я ўжо думаў над гэтым шмат... Дарога толькі адна... Сымерць ня раз пазірала мне ў вочы—спаткаць хоць калі яе рад. А што будзе кроў... сълёзы... гэта мяне не парушыць...

— А я штодня аб табе думала... чакала!..

Далей у Марысі ня стала слоў гаварыць і яна ўпала на падушку й заплакала... Сыцяпан моцна зарагатаў:

— Сълёзы?.. Ха-ха-ха!.. Як мне абрыйдлі... Ну, я пайшоў. Мой час наступіў... Больш я з табою не пабачуся!.. Непатрэбен я ўсяму сывету, непатрэбен і табе... Дый ты мне, праўду сказаўши, зусім не патрэбна... Нашы дарогі разышліся... Бывай здарова!.. Заўтра пачуеш і пабачыш... Мне захацелася крыві... мужчай паганай крыві... Нікому не кажы, што я тут быў... і ня плач... мінулае ня вернецца!.. Ніколі...

Пасля гэтих слоў Сыцяпан, супакойна гледзячы на заплаканую Марысю, выйшаў з пакою... Марысі раптам усхапілася... Адважна й са злосцю ўхваціла пакінуты ім на стале рэволъвэр... У яе вачох загарэўся агонь помсты... Яна істэрычна зрагатала і сказала:

— Непатрэбны чалавек! Я яму непатрэбна. А... а... і ён мне непатрэбен... Ён непатрэбен нікому... Ён любіць кроў... О, я ведаю... Ён і маёй шмат пасмактаў крыві... Помню... помню... і цяпер ён так-

сама пайшоў, каб бязывіна праліць шмат крыві і сълёз... А можа? Не, не!.. Ён непатрэбны!..

Марыся куляю вылецела з пакою ўсьлед за Сыцяпанам. Не прайшло і дзівюх хвілін, як за дзівярыма пачуўся выстрал і крык...

Зараз-жа, пасьля выстралу, Марыся, крадучыся, увайшла зноў у пакой... На яе дзявочым, пабялеўшым ад страху, як палатно, твары відаць была пужліва-вясёлая ўсьмешка. А ў вачох яшчэ не патух запалены агонь помсты.

Абапёршыся аб край стала, яна нейкі час бязмоўна пазірала ўперад...

— Ха! ха! ха!... Ну, што-ж, судзеце мяне... Я яго забіла... Ён непатрэбны чалавек,—прагаварыла яна і зноў зарагатала.

А за вакном вецер выў і съвістаў усё галасьней...

## АПОШНЯЯ НОЧ

Сонца скавалася за лес...

Летні гарачы дзень пачаў зъмяняцца вечарам.  
Над сырым балотам белым палатном разаслаўся  
туман.

Наўкол зрабілася ціха, толькі недзе далёка чу-  
лася песня жнеяў, якія грамадою йшли посьле  
працы ў вёску.

Зося гэтак шчыра запрацавалася, што не паба-  
чыла, як яе агарнула нач.

Калі яна разагнулася, вяжучы апошні сноп, і  
зірнула на густы лясок, каля якога канчалася па-  
лоска, яе апанаваў нейкі страх...

У гэты час пачуўся плач маленъкага Міхася, яе  
дзіцяці, які ўжо доўгі час спаў у халадку пад сна-  
памі. Цяпер камары разбудзілі яго, і ён пачаў  
плацаць.

Зося, палажыўши серп на плячо, вышэй па-  
даткнуўши спадніцу, каб не замачыцца ў вячэр-  
нюю расу, якая ўсыпела ўжо напаіць іржэўнік, пад-  
бегла да Міхаські, узяла яго на руکі, і яго запалены  
сонцам тварык шчадна прыхінула да сваіх гру-

дзей... Міхаська змоўк... Ганяючы аднёю рукой камары над дзіцём, другою рукою яна папраўляла кофтку і спадніцу, а пасля пачала складаць жбаны, у якіх брала сабе полудзень...

На яе загарэлым твары відаць былі застыўшыя капелькі поту, які ўвесь дзень умываў яе за цяжкаю працаю.

— Ну, даволі, мой дарагі сынок!—сказала яна да дзіцяці,—мама таксама есьці хоча. Дома я цябе лепиш пакармлю.

Міхаська, дзесяцёхмесячны хлопчык, нібы зразумеў гэтыя слова сваёй мамы, адараўваўся ад грудзей і больш ня плакаў...

Ноч зусім ужо ахінула чорнымі крыльлямі поле і сенажаць, калі паўзьбераг густога лесу Зося, тримаючы на руках дзіця, з невялічкім клумачкам за плячыма съпяшалася дамоў.

З-за лесу пачынаў выглядаць месяц і сваім срэбраным бляскам асьвяціў постаць і твар Зосі...

Дзевятнаццацёхгадовая кабета, маладая маці, выглядала цяпер тою непавінай дзяўчынай, якой яна была паўтара гады назад... Месячная ночь вярнула ёй усю дзявочую прыгожасць. Распушчаныя густыя і доўгія валасы, чорныя, як смоль, бровы і цёмна-блакітныя вочы—усё гэта выглядала як і раней; нават бляск вачэй гарэў тым самым агнём, які быў запален яшчэ дзявочымі гадамі...

Зося толькі-што ўзышла на грэблю, якая вяла ў вёску, перасякаючы густыя кусты гаю, як рап-

там непадалёку ад яе пачу́ўся трэск сухіх гольляў,  
і перад ёю вырасьлі, нібы з зямлі, дзъве чалавечыя  
фігуры...

Зося гэтак задрыжэла ад страху, што нават дзі-  
ця на руках зварухнулася і заплакала.

— Стой!—пачу́ўся ціхі голас аднаго незнайма-  
га,—ты хто такая і куды йдзеш?...

Зося ад перапугу ледзь прагаварыла два слова:

— Дамоў... іду...

— Ну, ладна! там разбяром, ідзі за намі,—пра-  
гаварыў другі незнаймы і павярнуў у гушчар.

— Mae даражэнкія,—загаласіла Зося,—што вы?  
Пашкадуйце дзвіцці...

— Ціха! Будзеш жыва,—закрычаў першы не-  
знаёмы і моцна пацягнуў яе за руку, даочы ведаць,  
каб не спрачалася...

Зося змаўчала...

— Ты што-ж?—пачаў зноў першы незнаймы,—  
людзей байшся? Мы таксама людзі...

Зося трошкі апомнілася і пачала прасіцца:

— Я ведаю, што вы такія людзі, як і ўсе... але  
пусыце мяне... яшчэ з вярсту да маёй хаты... дзі-  
цятка есьці хоча, і ў мяне ад поўдня расінка ў роце  
ня была... зьлітуюцеся... я і так няшчасная кабета...  
ня зьдеквайцеся нада мною...

— Ды хто табе сказаў, што мы будзем цябе му-  
чыць?.. Мы цябе пусыцім такою, якою і ўзялі... ты  
нам патрэбна зусім для іншага,—пачаў угаварваць

яе другі незнаёмы, ідучы ззаду за ёю на крокі два-тры...

Невялічкая палянка паміж гушчару, асьвечаная месяцам, выглядала нейкім цудоўным гняздом старажытных людзей...

Пад альховым кустом, укроціўшыся ў старую дзіравую коўдру, ляжаў з абрасшым тварам невялічкага росту чалавек... Пачуўшы далёкую гутарку незнаёмага голасу, ён усхапіўся, выцягнуў з кустоў ржавае ружко і памкнуўся бегчы на голас... Але, прыслушайшыся ляпей, ён застаўся чакаць на месцы, прытуліўшыся да дрэва...

Прайшло некалькі хвілін, як у гэта гняздо ўвайшлі два незнаёмы, а наперадзе іх маладая кабета Зося з дзіцём на руках.

Тroe незнаёмых людзей, у чые капцюры патала цяпер маладая вясковая кабета, былі правадырамі тых шаек, якія, было чуваць, разгульвалі па гэтаому самаму лесу ўжо доўгі час і рабавалі ні ў чым непавінных сялян...

Першы незнаёмы быў высока адукаваны чалавек, сын багатага пана... Высокі ростам... Бляды твар яго і ўсе манеры казалі аб яго добрым мінулым выхаваныні, якое рыхтавала яго зусім для іншага жыцця... Звалі яго Белым... Другога незнаёмага звалі Крывым, празваным, напэўна, за тое, што сапраўды кульгаў на правую нагу... Кульгавая нага, глыбокія шрамы на твары і выбітае плячо левай руکі—добра съведчылі аб яго міну-

лай працы. Трэці незнаёмы, які толькі што ляжаў пад кустом, нізкага росту і ўвесь зарослы вала-самі, быў ахвяраю сваёй палахлівасыці... за сваю палахлівасыць ён быў празваны Зайцам...

Уцёкшы са шчыльных радоў сваіх таварышоў, змаганынікаў за права працоўнага народу, будучы і сам сынам працоўнай сям'і, ён папаў у лапы сваіх ворагаў і прымушан быў стаць іх паслу-гачом.

Да гэтай «тройцы» належалаў яшчэ адзін падобны Зайцу сын вёскі—Грышка, які і сам сабе не даваў адказу, чаму ён съятло і вольнае жыцьцё прамянняў на лес і вечны страх...

Грышка быў імі пасланы ў бліжэйшую вёску, каб выведаць, што і як там робіцца...

Стоячы паміж трывма незнаёмымі мужчынамі, ноччу, у гушчары лесу, Зося схіліла галаву на твар свайго дзіцяці і пачала плацаць...

— А як пекна яна выглядае,—сказаў Белы Зайцу, які набраўшыся съмеласыці, выходзіў з-за дрэва, кінуўшы віントоўку пад куст.

— Шкада, што ўжо матка,—загаманіў кульга-вы,—быў-бы смачны для цябе кусочак, Белы... А сынок твой... ці можа дачушка, такая прыго-жая, як і ты?..

Пры гэтых словаҳ Кульгавы падышоў бліжэй, зірнуў у твар Зосі, пасля закрануў пальцам нос дзіцяці і сказаў:

— Што? Ты не байшоя нас? а? як цябе завуць?

— Міхаська,—прагаварыла праз сълёзы запланая маці і мацней прыхінула дзіця да сваіх грудзей...

— Ну, значыць, маладзец!.. Прывыкай, брат, з гэтых гадоў да лесу, да бяссонных начэй... Вырасьцеш—ня страшна будзе... А то, бачыш, наш Заяц ня прывык ночы цэлыя па лясох разгульваць—цяпер, нябось, часамі страшна яму бывае... То-то я!..

Пры гэтых словах ён абвёў усіх вачамі і зноў застанавіў свой погляд на прыгожым твары Зосі:

— Даўно замужам?

— Паўтара гады...

— А мужанёк твой дзе пажывае?

— Ня ведаю... у войску... забралі...

— Э, вось яно што!—злосна съмлючыся, прашыпеў Крывы.—А за што ён ваюе? Хто паслаў яго ў войска?..

— Забралі... ён не хацеў ісьці... Мяне шкадаваў... але сказалі ісьці—пашоў...

— Ну, ён ваюе з намі, а мы паваюем з табою...

Зося закалацілася, а маленькі Міхаська зноў заплакаў...

— Ціха, ціха, сынок,—пачала праз сълёзы гаварыць Зося, кальшучы на руках дзіця,—загінуў татка твой, загінеш і ты бяз часу, мая ты кветачка...

Заяц, лежачы пад кустом, круціў папяросу. Павярнуўшыся да Крывога, ён сказаў:

— А што вінавата жонка, калі мужа забралі ў войска?.. Я вось таксама, пакуль ня ўцёк у лес, прымушан быў служыць чырвоным... Яны бяруць і ня пытаюць, хочаш ты ці ня хочаш ісьці... Эх, брат, і там і тут—адзін чорт. Яшчэ там хоць съмляй спаў, а тут вось ляжы дзень і ноч і бойся, каб цябе таго...

— Ды такім, як ты, і месца на печы,—сказаў да яго Крывы.—Я дзіўлюся, як ты да гэтага часу ад нас ня ўцёк—трус...

— Даўно-б мяне тут ня бачылі, але куды?.. Зноў туды?.. Яно-б нічога, каб усё так мінавала... Але як прыставяць... Эх, чорт бяры—сон пракляты не бярэ...

— Эх, баба!—крыкнуў на яго Белы,—спаць ня час цяпер... Сам ведаеш, што трэцюю ноч тут начуем... Значыць, трэба новае гняздо выбіраць... Ідзі на «шырокую», мо' Грышку спаткаеш, яму сёныня чарга падшушкаць хату на тры ночы... Чуеш?!.. Бяз усякіх спрэчак... Мокрая курыца!..

Заяц нешта хацеў сказаць, але апошнія слова Белага гэтак былі сказаны, што яго рот так і застаўся расчыненым. Пасьля нядоўгага маўчаньня, калі Заяц сабраўся адыходзіць, Белы павярнуўся да яго і сказаў:

— Глядзець у вабодва!.. А спаткаеш Грышку,— скажы, што ёсьць краля... Ён, здаецца, ахвотна во-зіцца з імі...

Пры гэтых словах Белы з ухмылкай на вуснах падышоў і глянуў у твар Зосі.

Заяц, аглянуўшыся на ўсе бакі і буркнуўшы некалькі слоў сабе пад нос, ціха пасунуўся ў густыя кусты...

— Жыва! жыва!—крыкнуў Белы і пачаў гаварыць да Крывогта:

— Ты нічога не прыкмячаеш?

— Не,—адазваўся Кривы.

— Я пачынаю бачыць, што нашы два малайцы нешта таго?!

— Як, што?

— Нешта гаманіць пачынаюць пайнакшаму... і аб чырвоных лепіш адзывающа?!

— Нічога, брат! Гэта так сабе,—угаварваў яго Кривы,—вядомая рэч, абодва маладыя, вясковыя вароны—вось і ня могуць прывыкнуць да прастору. Як ў іх жыцьці будзе дэвізам «сёныя ўсё, а заўтра нічога», як у мяне, тады зусім інакшымі зробяцца: час і тыя абставіны, у якіх яны знаходзяцца, сваё возьмуць...

— А мне здаецца, што колькі воўка ні кармі, а ўсё-такі ён у лес цягне... Так і яны... Мужычая кроў цячэ ў іх жылах—вось у чым уся бяда. А трошы тут незаўсёды сваё возьмуць...

— Эх, Белы, Белы! Вось у маіх жылах ніякай криві няма. Ні мужычай, ні панскай... У мяне цячэ кроў... ну, кроў загінуўшага чалавека, які прадае сябе таму, хто даражэй плаціць... Ну, вядома, ня

так хутка ты зробіш іх вернымі паслугачамі, якім стаў для цябе я... Ну, ды ня час аб гэтым разводзіць тары-бары... Наша краля штось прыгарунілася... Сумна без мужанька? Га?.. Ну, нічога! Белы! Даўно ты цалаваў загарэлы твар вясковай дзяўчыны?.. Нябось, панічы і даўней ад гэтага не адхіляліся...

— Кінь жарты, Крывы!.. Бліжэй да справы,—агрызнуўся Белы і, адышоўши, стаў каля дрэва...

Крывы пачаў аб усім распытваць у нявольніцы, якая больш маўчала, альбо казала, што нічога ня ведае. Крывы пачынаў злавацца.

— Маніш,—казаў ён,—а ўчора да вас чырвоная не прыяджалі?..

— Я ў полі жала, нікога ня бачыла,—адказала Зося, чуць-чуць ступіўши ўбок...

— Стой!—крыкнуў Крывы,—ня мецься толькі ўцякаць—вельмі дрэнна будзе...

— Я не ўцяжу. Але што вы хочаце са мною рабіць?

— Нічога!—адказаў Крывы і, падышоўши бліжэй, абняў яе прыгожы стан...

— Вон, паганец!

І чорная, мазолістая рука адпіхнула ад сябе плюгавы твар Крывога...

— О-го! го!.. Вось яно што! А ну, дай твойго сынка патрымаць Белому, а мы з табою зробім міравую...

— Ня дам і дзіцяці паганіць аб нячыстыя рукі твае. Ты думаеш, што я баюся съмерці? О, не!.. Зусім ня страшна памерці, але не паволю паганіць ні сябе ні свайго чыстага дзіцяці...

— Ха-ха-ха!—паліўся па ўсяму лесу штучны съмех Крывога,—бачыш, Белы! Яна баба, таво, я першую спатыкаю гэткую. Шкода, што карантыш гэты з ёю, а то ў нашу кампанію...

— Эх, вы, душагубцы! Хто к вам пойдзе! Хіба гэткія паганцы, як вы!..

— Ну, годзе, годзе!

Моцная рука Крывога ўхапіла за стан Зосі гэтак моцна, што яна ад болю закрычала.

— Ціха!—пагразіўся Крывы, а то вось зараз... Белы, вазымі абаронца.

Белы ўзяў дзіця, а жылістыя рукі Крывога абвілі стан маладой кабеты.

— Ратуйце!—крычала Зося,—людзі... хто вे-  
рыць... ах...

І больш яна не магла вымавіць і слова, як рука адважнага гвалтаўніка заткнула яе рот...

— Цягні далей... у кусты,—казаў Белы, гушкаючи на руках маленъкага Міхася,—я паняньчу-  
ся з яе абаронцам...

Час - ад - часу вырываліся крыкі Зосі, якую азьвярэўшы Крывы цягнуў у гушчар лесу, чуўся крык дзіцяці на руках Белага. Белы ня мог ніяк заняньчыць Міхаську. Ходзячы ад куста да куста, злосна гаманіў:

— Ну і nochka выдалася! Яшчэ гэткай ня было...  
Ну, ціха, ціха, прахвост, а то я цябе... А-а-а!.. Ні-  
колі ня няньчыўся з малымі, а тут—на табе! Гэй,  
Крывы, кінь ты вадзіць! Пусьці матку, няхай  
крыкуна гэтага супакоіць!..

Але адказаў ня было чуваць, толькі было чут-  
но далёкае стагнаньне і войканье...

— Праклятая noch!—бурчаў Белы, носячыся з  
дзіцянём...

А месяц супакойна пазіраў на гэта гняздо і  
нібы ўсьміхаўся сваім пабялелым тварам.

У гэтых самы час на краі лесу між густых аль-  
ховых кустоў, аглядаючыся на ўсе бакі, блукаў,  
як няпрытомны, іх чацверты хаўрусьнік—  
Грышка.

Яму трэ' было выпаўніць даручанае заданье:  
высачыць, ці ёсьць чырвоныя ў вёсцы, і падшу-  
каць новае таемнае гняздо для начлегу трох чар-  
говых начэй.

Грышка быў сын небагатага селяніна тэй са-  
май вёскі, у якую яго пасыпалі цяпер з дару-  
чэннем.

Больш паўтара гады таму назад яго прызвалі  
ў Чырвоную армію. Пабыўшы два разы ў баёх,  
яму гэтак усё далося ў знакі, што ён ушёк са сва-  
ёй вайсковай часьці і пачаў хавацца па лесе, каб  
толькі больш ня чуць стуку гармат і траскатні  
кулямётаў.

Жывучы ў лесе, ён спаткаў першага таварыша па няшчасцю—Зайца, які пазнаёміў яго і далучыў да шайкі Белага і Крывога.

Зусім не па души прышлося Грышку новае жыщыцё з новымі, дагэтуль незнаёмымі людзьмі.

Грышка думаў, каб уцячы дамоў, заняцца супакойна працаю на сваёй гаспадарцы і каб гэтым усё скончылася.

А ўсё яно вышла йначай і зусім ня так, як-бы гэта хацелася.

І вось цяпер ён ужо доўгі час жыве вольным жыхаром лесу, але жывецца яму не ахці вольна.

Шмат разоў памыкаўся Грышка ўцячы зноў у сваю часць альбо зъявіцца ахвотна дамоў, але нейкая невядомая палахлівасць брала свой верх, і ён стаў патроху прывыкаць і асвойвацца са сваім становішчам.

Тыя людзі, апрача Зайца, з якімі яму прыходзілася тут спатыкацца і жыць, былі зусім іншых поглядаў на жыщыцё, чым ён, але голад і холад прымусіў з імі зжыцца і стаць іх верным наймітам.

Грышка ўвесь час наравіў, каб бліжэй «пера-  
качаваць» да сваіх краёў і адтуль уцячы дамоў...

Яго жаданыне споўнілася.

Цяпер ён у сваім родным ляску, пасланы ў сваю мілую вёску, каб высачыць там «ворага».

Грышка ўжо парашыў уцячы і не вярнуцца,  
але вось дзьве ночы падходзіў аж да сваіх гум-  
наў, але не адважыўся зайсьці ў хату.

— Апошняя нач,—шаптаў ён, выходзячы з  
лесу і кустамі ѹдучы праз поле,—а заўтра, калі не  
пакіну гэтага паганага гнязда, хто ведае, што рых-  
тую новае логвішча? Мо' зловяць!? Мо' рука Бела-  
га ращэпіць мне галаўу, калі дазнаецца, што я ха-  
чу ўцячы да хаты? Хто ведае?..

З гэтымі словамі Грышка мерыўся ўжо выйсьці  
на поплаў каля сваіх родных загонаў.

Ціхі ветрык заварушыў кусты. Грышка супы-  
ніўся. Да яго вуха далацелі сыпевы жней.

У яго пакаціліся сълёзы. Раптам успомнілася  
яму маладая жонка, якая напэўна, думае, што яе  
Грышачка ўжо даўно ня жыве. Успомніліся яму  
ўсе дзіцячыя гады, калі ён съмел гуляў па гэтаму  
ляску, пасучы быдла, і калі ён зранку да познай  
ночкі працаваў вось тут недалёчка на сваёй сена-  
жаці...

Але зараз, нібы тыя крыльлі чорнай ночы, ахі-  
нулі яго новыя думкі. Грышка ўспомніў пра сваё  
жыццё ў лесе разам з тымі, праз каго ён ўсё  
сваё жыццё пакутваў і пакутуе яшчэ і цяпер.

Напады на непавінных людзей, кражы і рабун-  
кі, забойствы за кавалак хлеба,—усё гэта пачало  
выпłyваць у яго памяці, і валасы падняліся  
дыбам.

— Божа,—думаў ён,—даруй мне; я ні ў чым  
ня вінен... На маёй души няма гэткага цяжкага  
грэху... Калі й прыходзілася крыўдзіць чалавека,  
дыш толькі затым, што мяне прымушалі... А сам  
я... О, не!.. І сам я грэшны... Навошта я ўцякаў  
сюды?.. Навошта я разам з гэтымі прадажнымі ду-  
шамі жыв тут?

Усё наўкола змоўкла. Грышка прытуліўся да  
дрэва і, закрыўшы рукою свой пачарнеўшы твар,  
пачаў плакаць...

Яго сэрца нібы што чула, але не хацела казаць.  
Яго пачуцьцё нібы шаптала яму, што гэта апош-  
няя ноч, а заўтра жыцьцё новае...

Раптам ён увесь задрыжэў і пачаў тулюцца да  
зямлі... Да яго далацелі слова песні:

Гэта бой наш астатні  
За працоўны народ,  
Каб у злучнасьці братнай  
Узыняўся людзкі род...

— Яны!.. Гэта чырвоныя!—шаптаў ён пра-  
сябе і сам ня ведаў, куды цяпер кінуцца.—Значыц-  
ца зноў назад... зноў не пабачу ні роднага кутка,  
ні родных і мілых сэрцу людзей.

У гэты момант ззаду пачуўся трэск сухога  
гальля... Грышка так і голінуўся на мокрую зям-  
лю, чакаючы, што вось-вось яго схопяць ззаду,  
альбо будзе пранізан вастрыём штыка. Толькі  
знаёмы сывіст прымусіў яго прысьці да памяці.

Грышка съвіснуў пасвойму, і з яго ючэй пачалі зьнікаць чырвоныя кругі... Прайшло поўхвіліны, і перад ім стаяў Заяц.

— Ты тут?—казаў ён Грышику,—а мне казалі йсьці на «шырокую»... («Шыроκаю» называлі трэблю, якая цягнулася цераз лес)...

— Гэта ты, Заяц?

— Я!

— А мне здалося...

— Ды мала што табе здаецца... Вось кажы хутчэй, дзе выбраў начлег і ці мерышся йсьці ў вёску...

Грышка маўчаў.

— Ды ты што?—загаманіў мацней Заяц,—вады ў рот набраў? Нарошна пагналі даведацца, як і што ў цябе... Ведаеш сам, што я не ахвотнік да гэткіх спраў...

— У вёску я не пайду... а падшукаць новую кватэру можна... Я, Заяц,—пачаў Грышка ўстаючы гаварыць,—больш не могу тут заставацца... Кажу табе аднаму, бо ведаю хто ты.

— Ну, а як-же я?—прагаварыў зьбіты з панталику Заяц.—Што-ж я адзін застануся з гэтым ябеднікамі? Ніколі! Ды што ты сапраўды задумаў уцячы?!

Грышка трохі памаўчаў і сказаў:

— Але!..

— Куды?

— Сам ня ведаю...

— Вось табе і на,—вытрышчыўши вочы і гледзячы на яго, казаў Заяц,—як-же так можна? З агня ў полымя хочаш папасыці?

— Абы тут ня быць... Ты падумай, Заяц, каму служым? А? Думаў ты над гэтым? Таму, каму служылі нашы бацькі і дзяды—паном. Ты чуў, што Белы не адзін раз казаў, што ўсіх мужыкоў трэба перавешаць. А мы хто з табою? І ты думаеш, што ён пакіне нас, калі яго верх будзе? Падумай толькі, проціў каго мы аружжа выстаўляем? Проціў чырвоных? А чырвоныя хто? Нашы бацькі й браты... Эх, Заяц, мы ня людзі, а зывяры і горш за зывяроў.

Заяц увесь час не пярэчыў, а толькі ківаў галавою і казаў:

— Гэта праўда, але што рабіць?

— Я ўжо вырашыў,—сказаў Грышка,—як толькі настане поўнач, я пакідаю гэтую паганую справу і тых паганцаў, што увесь час кіравалі тут намі, і гайда ў сваю вёску. Лепш съмерць, але жыць гэтак даволі.

— А дзе-ж твая вёска?

— Вось тут, за паўвярсты адгэтуль.

— Ці праўда? І ты нічога не казаў? Тады і я... я таксама з табою... А там што будзе, дык будзе... Цяпер, бач, я босы, гэта нічога, а што будзе, калі зараз пачнуща халодныя дні восені, а там і зіма... Ды вось што, Грышка, я табе і не хвалюся: нашы людаеды бабу злавілі, ды яшчэ з дзіцём.

— Калі? дзе?

— Ня ведаю, але прывялі. Мяне прагналі цябе шукаць, ну, а каля яе ўзяліся.

— Эх, паганыя стварэныні,—сказаў праз зубы Грышка,—зноў пачнуць вырабляць тое, што тады...

— Шкадавалі, што цябе няма. «Ён, кажуць, любіць з кралямі вазіщца»... Ну, ды пойдзем туды... А як заснуць—мы падумаем-падумаем—ды давай бог ногі... Вось толькі-б зразу чырвоным не папасціся...

— Ну, так пашлі,—рашуча сказаў Грышка...

Грышка і Заяц павярнулі ў глыбіню лесу і пашлі туды, дзе знаходзілася іх гняздо.

Месяц гэтак ясна пачаў съвяціць, што яны, каб схавацца ў цені, павінны былі ўлукіткі хадзіць між невялічкіх кустоў.

— А ты што, Заяц, думаеш, што я сапраўды вельмі ласы да кабет? Не, брат! Толькі дзякуючы мне тая кабета засталася жывою—я памог ёй уцячы з нашага гнязда. Да ты сам ведаеш па сабе, што мы яшчэ да гэтага не дашлі, каб бесчалавечна гвалтаваць непавінную душу... Хіба час і тэта зьвярынае жыцьцё ўсяму навучыць...

І радзячыся аб tym, як ім пакінуць лес і зноў уцячы да людзей, яны ня прыкметлі, як сталі падыходзіць да таго глухога гушчару, дзе знаходзілася іх гняздо...

— Ціха, ціха!—сказаў Грышка і застанавіўся,—што гэта? Плач дзіцяці?

— Але! Але! Значыцца яна яшчэ тут.

Раштам Грышка ўвесь зрабіўся белы, як палатно, і сказаў:

— А што, калі з нашай вёскі кабета? Самая бліжняя вёска,—усё можа быць... Тады яна спазнае мяне....

Пры гэтых словах Грышка моцна съціснуў рукою воstry клінок, які вісеў з правага боку на абрэзаным кавалку вяроўкі.

— А вось, чуеш, Заяц? Чуеш плаксівы голас кабеты? Ідзі за мною... Толькі съмелі!..

— Хто?—пачуўся голас Белага.

— Свае!—адказаў Грышка і шпарка пабег на голас Крывога, які ў кроках дваццацёх ад кустоў, на маленькой палянцы, асьвечанай месяцам, зызекаваўся над Зосяю.

— А-а-а! Грышка?—гукаў Крыва.—Ну, брат, апошняя ночка ў гэтым гняздзе таго?—Вось дзе птушачка! Злавіць—злавілася, а больш ні-ні... Поўгадзіны важуся... Вось дзе кабета!..

Грышка падышоў бліжэй і глядзеў на новую ахвяру, якая ў паразрываным адзеіні ляжала каля куста і страшна пазірала на свайго мучыцеля. Доўгія распушчаныя валасы прыкрывалі яе твар і голыя грудзі...

На заголеных нагах былі відаць крызвавыя раны—съяды доўгай барацьбы на сухіх гальлёх, хвойніку, якім была ўслана палянка.

Погляд Грышкі раптам застанавіўся на яе загарэлым асьвечаным месяцам твары...

— Ах, божа!—закрычаў ён на ўвесь лес і, ня помніачы нічога, адскочыў назад.

Яго рука з непамернаю сілаю выхваціла клінок, які срэбраным колерам бліснуў у паветры. Размахнуўшыся з усіх сіл, ён парнуў ім у патыліцу Крывога, які, просячы ласкі ў незнамай кабеты, быў усыпёршыся сваім валасатым тварам на яе голыя грудзі...

— О-о-о-й!—цягучая панеслася па лесу, і аднёю прадажнаю душою на съвеце стала меней.

— Гэта ты?! Ты!.. Зоіся... мая дарагая,—трасу́чыся ад перапалоху шаптаў Грышка...

Яго моцныя мазолістыя рукі выцягнулі Зосю з-пад мёртвага цела Крывога...

Яна была памярцьвелаю і ледзь дыхала... Грышка не пераставаў гушкаць яе на сваіх руках...

Пачуўшы крык і войканыне, Белы кінуў на разасланую сывітку дзіця і пабег глядзець, што робіцца на палянцы. Калі ён падскочыў да Крывога і, ня ведаючы ў чым справа, пачаў нагнуўшыся над ім, нечага пытаць, Заяц прыкладам сваёй вінтоўкі гэтак лоўка хвазянуў па галаве, што Белы тут-же і ўпаў на халадзеючае цела свайго вернага таварыша. Дзіве выстраленыя кулі ўсьлед за гэтым як-бы аджывалі Белага. Ён чуцьчучы прашаптаў:

— Апошняя... нач... апошняя...

Месяц як-бы нарочна схаваўся за хмарку, каб ня быць съведкаю ўсяго таго, што тварылася на маленькой палянцы густога лесу...

— Ну, Грышка, мы цяпер адны. Цяпер вольны выбраць сабе новы жыццёвы шлях...

З гэтымі словамі Заяц ладышоў да Грышкі.

— Што? Замучылі, праклятыя?

Зося трохі пачала разумець. Адчыніўши вочы, яна ня зразу спазнала, хто трymаў яе на руках. Пачала ўглядыца...

— Хто гэта?

— Я, Зоська, я—твой Рыгорка... што не спазнала?..

Тымчасам Заяц узяў на рукі дзіця і прынёс да Зосі...

— Міхалка жыў?—пытала Зося, бяручы дзіця на рукі.

— Сынок мой,—цалуючы Міхаську, гаварыў Грышка,—вось дзе першы раз спаткаўся ты са сваім татам.—І Грышка пачаў плакаць.

— Вось яно што? Значыцца гэта твая жонка?—запытаўся Заяц.

— Зоська! Даруй мне... Цяпер я не застануся тут... Я з табою пайду...

Абняўши яе і дзіця, ён хацеў пашалаваць, але рука Зосі адпіхнула яго твар і сказала:

— Ты такі, як і тыя, чуеш? Я баюся цябе!

— Няпраўда, я ніколі гэткім ня быў і ня буду.  
Даруй мне ўсё, можа мне хто іншы не даруе...  
Але больш вам ня гуляць па лесе,—сказаў ён,  
гледзячы на мерцьвякоў.

— Можа заўтра і мы будзем разам з вами,  
але двумя ворагамі працоўнага народу меней...

— А заўтра яшчэ двумя меней стане: нас рас-  
стралюць, як зъявімся самі,—бубнеў пад нос  
Заяц, апусыціўшы галаву.

— А можа даруюць?—разважаў Грышка,—аб  
усім прызнаемся і зноў пойдзем у войска...

— А можа?!—прагаварыў за ім Заяц.

Зося заплакала і шчадней прыгарнулася да  
грудзей Грышкі... Міхаська маўчаў, як-бы разу-  
меў, што наўкол яго дзеецца...

— Рыгорка! пойдзем дамоў... Нічога ня бу-  
дзе... Хто сам зъяртаецца, таму лёгкую кару на-  
кладаюць альбо зусім даруюць... Пойдзем, дара-  
гі Рыгорка... Каб ня ты—і я і сыноў твой загі-  
нулі-б...

— І ты, Заяц, з намі—разам паміраць, альбо  
разам радавацца будзем новаму жыцьцю... Ста-  
рое, нябось, надаела...

— Ну, што-ж! Пойдзем разам! Тут я не за-  
стануся... Значыцца—апошняя нач?!

— Апошняя!—моцна паўтарыў Грышка, бяру-  
чы на свае рукі дзіця...

— Апошняя!..—пакацілася рэха па ўсяму лесу.

Круглы месячык зноў выплыў з-за хмары, каб асьвяціць блукаючым людзям съцежку, якія йшли ад цемры і съмерці к новаму, съветламу, вольнаму жыццю...

Лес чуць-чуць пачынаў шумець, як-бы запіваў хаўтурную песню над пакойнікамі...

А далёка-далёка моцна рагатаў лясун.

## ТАЛАЧКА-ШКРАБАЛАЧКА

### I

Талачка была лепшай вучаніцай на ўсю эпархіяльную школу...

Вялікай стараннасьцю і кемнасьцю, а яшчэ больш сваім скромным жыцьцём і добрымі адносінамі са ўсімі акружаючымі Талачка заваявала да сябе сымпатую ўсіх настаўніц і настаўнікаў.

Настаўнікі, а часьцей настаўніцы, усім вучаніцам ставілі ў прыклад Талачку.

— Бярэце прыклад з Наталіі Свяцінскай, якая заўсёды ведае лекцыю «на зубок»,—гаварыў не адзін настаўнік вучаніцы, якая «пускала съязу», калі яе вызывалі на лекцыі...

— Вось-бы вам павучыцца ў Талачкі Свяцінскай, як трываць сябе на лекцыях і за малітвай,— чыталі клясныя настаўніцы нотацыю вучаніцам, якія трymалі сябе «волына» на малітвах, альбо ўчынялі якую-небудзь штуку ў часе лекцыі...

За гэта Талачку шмат хто з вучаніц не далюбіваў, асабліва старшыя клясы... Але за яе прыго-

жасьць, за белы твар з ружовымі шчочкамі, на якіх заўсёды выдзяляліся ямачкі, за распушчаныя доўгія косы і чорныя, як вугалькі, вочки—Талачку любілі вучаніцы ўсіх кляс... Усе таварышкі завідавалі яе пекнаце, усе не праміналі выпадку, каб не сказаць ёй некалькі прыемных слоў і прызнацца ў сваёй таварыскасці.

Талачка мала звяртала на гэта ўвагі і яшчэ менш думала аб сабе і любавалася сваёю прыгожасцю... Яна ўся аддалася навукам і выпаўненуно

тих абавязкаў, якія ўскладаліся на яе школаю.

І ня дзіва...

Талачка—дзіця глухой вёскі, дачка айца Еўдакіма, які доўгі час быў у мястэчку дзіяканам, а пасля за старэнную службу і «богу ўгодныя малітвы» атрымаў чын лапа і быў пераведзен на прыход у вёску...

Дачку сваю Талачку айцец Еўдакім выхоўваў у самых «суроўых канонах» съятога пісаныня і павінавенъні старшим...

Калі з глухой вёскі Талачка першы раз прыехала ў горад, то шумлівае жыцьцё і рознакалёрнасць усяго акружаючага настолькі зьдзівіла яе, што яна ня верыла—праўда гэта ці сон. Але хутка ўся бліскучасць, усё, што гэтак зацікаўіла маладую дзяўчынку, зноў скавалася з яе вачэй...

З чатырох чыста выбеленых съцен эпархіяльнай школы Талачкі нікуды не выпускалі. Пыху

гораду прыходзілася ёй бачыць толькі раз у тыдзень, калі ўсіх вучаніц школы вялі стройнымі шэрагамі ў сабор на служэньне архірэя...

Прагавітым поглядам лавіла Талачка ўсё, што спатыкалася на вуліцы, і адчувала нібы-та сорам, нібы-та грэх...

У саборы па сканчэнні служэньня, разам з іншымі вучаніцамі, Талачка падыходзіла пад «благаславенне архірэя», злажыўши на грудзёх крыжам свае пухленькія ручкі, цалавала крыж і святое эвангельле... Пасьля становілася «па чатыры ў шэраг» і зноў ішла ў школу.

У школе жыцьцё цягнулася аднатонна... Раніцою маленьне ў школьнай царкве, пасьля лекцыі, вечарам зноў маленьне ў тэй самай царкве, затым царкоўныя съпейкі ў школьнай залі і спаць...

Толькі лежачы ў ложку Талачка з сваімі таварышкамі часта гаманіла на розныя тэмы большменш «скаромныя», баючыся, каб «даносчыцы» не перадалі аб гэтым кляснай настаўніцы...

У сумныя гадзіны Талачка ні з кім не гаманіла, а пачынала ўспамінаць сваю вёску, сад з градкамі кветак, рэчку, куды з вясковымі дзяўчатамі бегала купацца... І ў тумане гэтых салодкіх успамінаў моцна засыпала...

Так і працякала жыцьцё маладой, нічым «непакалечанай» дзяўчынкі, у такіх абставінах і рых-

тавалася яна выйсьці ў жыцьцё, зрабіцца вяско-  
вай настаўніцай і жыць самастойна...

Іншы раз, асабліва ў старшай клясе, Талачка  
пачынала калі-ні-калі марыць і аб «шыкарным»  
жыцьці ў горадзе, марыла нават выйсьці за «та-  
радзкога чалавека» замуж... Але ёй становілася  
сорамна самой перад сабою, і яна хутчэй хапала  
чытаць якую-небудзь «святую» кніжку, каб  
прагнаць «грэшныя» мары і захаваць сваю чы-  
стату назаўсёды... Ёй ніколі ня прыходзілася чы-  
таць кніжак з «бязнраўсцьвенным зъместам» і  
аб гэроях распуснага жыцьця, аб людзях, якія  
ведалі горкасць і слодыч жыцьця, Талачка ня  
мела разумення... Аб гэтым яна часамі чула ад  
больш дасьцілых таварышак ды інстынктыўна  
прадчувала сваім дзявочым сэрцам... Гэты съвет  
быў для яе зачыненым. Яна жыла так, як гэта і  
належала жыць вучаніцы эпархіяльнай школы,  
тым больш дзяўчыне з духоўнага званья.

Іншага жыцьця яна палохалася.

## II

Была ранняя вясна.

Талачка рыхтавалася да выпускных экзаменаў. Дні і ночы не выпускала яна з рук кніжак. Ёй хацелася быць у ліку першых, і пры выпуску хацелася атрымаць дымлём з залатым мядалем, каб у першую чаргу назначылі настаўніцу ў школу...

Аднаго дня Талачка прачнулася, як толькі  
ўзышло сонца. Але, адчуваючы боль галавы і  
нейкую салодкую млявасць, яна не хацела доўга  
ўставаць з пасъцелі...

Сонца цёплымі праменінямі пачало песьціць  
яе маладое цела...

Талачка зусім скінула з сябе коўдру і, уплыў-  
шы марамі ў нейкі невядомы прыгожы край,  
пачала перабіраць і гладзіць пасмы распушчаных  
косаў...

Нейкая прыемная, яшчэ нябываючая дрож пра-  
бегла па яе целе... Талачка пазяхнула, моцна па-  
цятнулася і самаздаволена ўсьміхнулася... Ёй ста-  
ла сорамна...

Усе кругом таварышкі спалі салодкім раніш-  
нім сном...

Талачка ўсхапілася, адзела сваю малінавага  
колеру сукенку і белы хвартушок, узяла кніжку і  
вышла на калідор.

Яна хадзіла па калідоры, прарабавала некалькі  
разоў чытаць, але рой розных думак не даваў  
ёй на чым-небудзь супыніцца.

Урэшице падышла да вакна, села на падаконь-  
ніку і пачала пазіраць на вуліцу, дзе пачынаў  
ажыўляцца рух.

Духата прымусіла адчыніць вакно і высунуць  
галаву, каб дыхнуць свежым паветрам...

У гэтай позе Талачка зноў думкамі перанес-  
лася далёка-далёка... і ня прымеціла, як перад ёю

застанавіўся малады стройны афіцэр і пазіраў «ва ўпор»...

— Цялушачка!—сказаў афіцэр і засьмяяўся...

Талачка задрыжэла і толькі цяпер убачыла, хто перад ёю стаіць.

— Што, цялушачка,—гаварыў афіцэр далей,— ня пускаюць вас на пашу, марынуюць у белым хляве?..

Талачка маўчала.

Яна ведала, што эпархіялак усе называюць «цялушачкамі», але гэтым прозвішчам ніхто дагэтуль не абзываў...

— А мордачка прыгожая,—дабавіў афіцэр і пашоў, аглядаючыся на вакно...

Талачка ўся паружавела. На вачох выступілі сълёзы. Яна саскочыла з вакна і пашла зноў ляг-ла ў пасыцелі...

З гэтага часу яна штодня падыходзіла па некалькі разоў к гэтаму самаму вакну, але больш прыгожага незнаёмца, які цяпер займаў усе яе думкі, ня бачыла...

І пачаліся нейкія маркотныя дні для маладой дзяўчыны, ня гледзячы на вясну, на ажыўленыне прыроды, на цеплату сонца...

Талачка была заўсёды нездаволенай, чагосьці ёй не хапала, чагосьці яна шукала, але не магла знайсьці...

І так мінулі экзамены... Далёка ня ў ліку першых скончыла яна школу, бо ня толькі нішто

ня лезла ёй ў голаву пасьля таго дня, які зрабіў  
нейкі пералом у яе жыцьці, а нават што было ў  
голаве—пачало кудысьці вылятаць...

Пасьля экзаменаў Талачка правяла лета ў  
бацькі, у той самай глухой вёсцы, якая яе маніла  
часамі з гораду ў хвіліны сумоты.

Нічога асаблівага за лета ня здарылася, нішто  
не парушыла супакойнае жыцьцё выпушчанай з  
клеткі птушкі, хаця Талачка вельмі часта і сама  
шукала надзвычайна вострых здарэнняў...

### III

Увесень гэтага самага году Талачка была назна-  
чана настаўніцаю ў нова-адчыненую школу ў адным  
з глухіх куткоў Беларусі...

Яна чакала гэтага дня, яна жадала жыць са-  
мастойна, яна думала, што гэта пасада здаволіць  
яе ва ўсім і запоўніць жыцьцё нечым цікавым.

Вось яна і ў новай мясцовасці за тэй працай,  
да якой рыхтавалася шмат гадоў, аб якой толь-  
кі й марыла.

Пашлі лекцыі...

Талачка ўсёй істотай аддалася школьнай  
справе.

Кожную раніцу яна ставіць дзяцей на калені  
і разам з імі шчыра моліцца Богу... Лекцыі скон-  
чацца—зноў дзякую яна Богу разам з дзецьмі,  
якія за ёю ўсьлед паўтараюць кожнае слова не-  
зразумелай для іх малітвы.

Вечарам Талачка чытае кніжкі альбо вышывае што-небудзь... Калі ёй зробіцца сумна, яна заве да сабе школьнага стоража Рыгора і разводзіць з ім гутарку...

— Дрэнна, паненачка, дрэнна,—кажа, папраўляючы ў печы дровы, Рыгор,—вайна не супыняеца... Кажуць, што наш цар хоча міру, але паганы немец і слухаць ня хоча. Ёсьць чуткі, што хутка і да нас немцы дойдуць. Эх-хэ-хэ... і нашто толькі людзей марнуюць бяз-дай прычыны?!

— Так, Рыгор, я і сама ня люблю гэтай крывавай бойкі... Адно што мне падабаецца ў войску—гэта афіцэры...

І тут-ж Талачка пачынае сваё апавяданыне аб tym афіцэру, які назваў яе «цялушачкай» і гэтак паглядзеў на яе, што і дагэтуль яго твар яна бачыць перад сабою...

Рыгор моўчкі слухае, і толькі калі настаўніца выбігае ў другі пакой за хусткаю ці палітом, Рыгор паківае галавою і скажа пад нос:

— Хлапца, хлапца трэба дзяўчыне, а то загіне ў гэтай глушки... А дзяўчына, як макаўка ў агадзе... Але што-ж—вёска, пушча, балота, няма з кім ёй пазабаўляцца...

І гэтак амаль кожны зімовы вечар праводзіла Талачка час...

— Газэты вы ня маеце,—скажа іншы раз Рыгор,—ня ведаеш, што на съвеце дзееца... Вось Слабадзкі настаўнік штодня атрымоўвае...

— Ня люблю я чытаць газэт,—адказвае настаўніца,—там пра вайну, пра політыку, а кніжка—другая справа...

Пры гэтым настаўніца расхінае кніжку і пачынае моцна чытаць які-небудзь роман.

Рыгор доўга слухае, курыць люльку за люлькай, а пасля сплюнене на падлогу, памяшае ў печы галавешкі ды йдзе спаць.

Настаўніца нейкі час чытае, пасля п'е гарбату і з кніжкаю ў руках засыпае...

Занядоўга да каляд адзін раз у часе лекцыі стораж Рыгор уваліўся ў клясу і спужаным голасам загаманіў:

— Паненачка... нейкі чыноўнік прыехаў і вас пытае... Што казаць і рабіць?

«Інспэктар», мільганула ў думках настаўніцы і раптам ёй паказалася, што ходырам пачалі хадзіць і дзеци, і стол, і скамейкі, і печка... Да таго спужалася, што не магла рот расчыніць, каб адказаць...

Дзеци зашушукалі і пачалі пазіраць у вокны...

Настаўніца, а таксама і Рыгор стаялі анямельмі і пазіралі адзін на другога...

Раптам дзыверы адчыніліся, і ў клясу ўскочыў «чыноўнік»...

Стораж акінуў шкадлівым поглядам настаўніцу і вышаў паціхенку...

— Вы Наталія Свяцінская,—загаварыў першым інспэктар, падаючы руку настаўніцы.—

Я інспэктар народных школ Аляксей Аляксеевіч Турчанінаў... Ваша школа ў майм раёне... Мой абавязак пазнаёміцца.

— Так,—вырвалася ўрэшце слова ў настаўніцы...

Але сінія і зялёныя кругі ў ваччу не давалі як сълед разглядзеца інспэктара... Яна нават ня усечула слова інспэктара, бо звон у вушох ад перапалоху заглушаў усе іншыя гукі...

Інспэктар задаў некалькі прыватных пытанняў вучням, якія ўвесь час стаялі за скамейкамі, а пасля сказаў, каб яны ішлі дамоў па выпадку яго першага візыту...

Дзеці стрымгaloў разьбегліся.

Настаўніца крыху пасьмялела. Яна пачала сама задаваць пытаныні свайму начальнству.

Пекната маладой настаўніцы вразу кінулася ў вочы інспэктару... З офіцыяльных размоў ён вельмі хутка пераходзіў на інтymную размову— і Талачка адчувала сябе як найлепей...

— Вы выш'еце са мною шклянку гарбаты?.. Цяпер такі мароз на дварэ,—загаварыла настаўніца.

— З прыемнасьцю...

Яны разам пашлі ў пакой настаўніцы...

За вясёлаю гутаркай не аглядзеліся, як насунуўся змрок...

На дварэ пачала круціць мяцеліца...

Інспэктар прымушан быў застацца начаваць...

## IV

— Вы, Аляксей Аляксеевіч, не падобны да інспектара,—гаварыла зусім развязна Талачка да свайго начальства,—вы хутчэй падобны да казачнага прынца, які ў падарожжы заблудзіўся і трапіў у такую глуш...

Пры гэтых словах Талачка падсунула да інспектара шлянку гарбаты і какетліва паглядзела яму ў очы.

— А вы мне напамінаце таемную царэўну, палацы якой акружаны непраходнымі балотамі, густымі лясамі... Тую царэўну напамінаце, за прыгожасць якой ня толькі можна аддаць усё... так усе царствы, а нават і жыцьцё,—адказаў павышаным тонам з асаблівым акцэнтам інспектар і бліжэй падсунуў крэсла да настаўніцы...

— Ці ня праўда,—гаварыў ён далей,—што вось у такой глухой вёсцы сумна жыць... Няма забавы, няма кампаніі... Урэшце, няма нават аднаго такога чалавека, з якім-бы можна было прыемна правесці час, пагаварыць... Так... Але тут ёсьць нешта прыемнае... У гэтай глушки ёсьць нешта вабячае чалавека, прымушаюче любіць гэту глуш, лясы, балоты... Нейкая ёсьць таемная прыгожасць, чаго вы ніколі ня знайдзеце ў горадзе... І вось гэта таемнасць асабліва павінна падабацца такім вось прыгожым, наўным і чулым дзяўчатаам, як вы...

— Так, праўда,—гаварыла настаўніца,—толькі чаму вы кажаце, што мне павінна падабацца гэта таемнасьць?

Рука інспэктара моцна паціскала пухленьку ручку настаўніцы... Настаўніца саромліва пачала пазіраць уніз...

А за вокнамі, нібы ганьня ваўкоў, выла завіруха. Мокры сынег заляпляў незачыненая вакеніцамі шыбы...

Толькі час-ад-часу было чуваць, як Рыгор бражджеў дзвіверцамі печкі. Тады інспэктар выпускаў руку настаўніцы і браўся за прастыўшую гарбату...

— Гэта мой верны вартайник і таварыш па гутарцы ў хвіліны сумоты,—супакойвала настаўніца,—гэта стораж Рыгор паліць печку.. ня бойцеся...

Інспэктар увесь вечар не загаварыў аб справе школьнай. Спачатку настаўніцу гэта непакоіла. Пасля гутарка за гарбатай пакірвала ў такі бок, што настаўніца трымала сябе з інспэктарам, як са сваім старым знаёмым...

— Я не могу сабе дараваць, што столькі месяцаў ня ведаў аб вас... У майм раёне, на балоце, у глушы расьце гэткая прыгожая кветка... Даруйце, што дрэнна выпаўняў свой інспэктарскі абавязак. Цяпер, калі дазволіце...

На гэтым слове інспэктар раптам закашляўся, успомніўшы, што ён начальства і бяз усякага

«дазволіце» павінен рэвізаваць школы. Але пасъля, бліжэй падсеўшы к настаўніцы, дасказаў:— Калі дазволіце, я буду часта бываць у вас, каб хоць чым-колечы размаіціць ваша аднастайнае жыццё...

— Я палохаюся,—іясьмела прагаварыла настаўніца,—што можа вам, Аляксей Аляксеевіч, не спадабаюцца мае школьнія справы... Я яшчэ зусім маладая... Я...

— Ды што вы, што вы,—перабіў яе інспэктар,—ці можа быць гутарка аб школьніх спраўах, ды яшчэ ў гэткую шчасльную для мяне хвіліну... А падругое—ад мяне залежыць усё... Вы цяпер пад апекаю і нікога не павінны баяцца...

Талачка здаволена ўсміхалася, а інспэктар ужо не заходзіў прыгожых слоў, якімі-б яшчэ большую сымпатію заваяваць у настаўніцы...

А назаўтра раніцаю, калі закончана была ўся «рэвізія» школы, інспэктар з болем у сэрцы пакідаў Талачку—так яна яму спадабалася.

На разывітаныне ён горача цалаваў ёй ручку, просячы хоць пару слоў напісаць яму ў павятовы горад...

## V

— Вось ліханька—начальства закахалася,— бубніў сабе пад нос школьні стораж, пабачыўшы мілоснае разывітаныне інспэктара з настаўніцай,—ды няма нічога дзіўнага—адно другога вар-

ты, пара хоць куды... Вось бяда толькі, што начальства... Яно часамі і на руку чыста ня бывае: ашукае маладую дзяўчыну, самне прыгожую кветку, ды бывай здарова—толькі яго й бачыў... Ох-хо-хозо...

Настаўніца некалькі дзён была вельмі вясёлаю пасля візыту начальства, а пасля на ёе напала якаясь журба... Увесь час майвалася яна стройную і прыгожую фігуру інспэктара, яго далікатныя манеры і нібы чула яго салодкія слова...

А праз некалькі дзён настаўніца атрымала офицыйны пакет, у якім былі два пісъмы: адно «цыркулярна», а другое «сакрэтна»...

Першым разарвала «сакрэтна» і ад радасьці заскакала па пакоі... Уласнаю рукою інспэктара было напісаны: «Мілай Талачка!.. Не знаходжу нідзе супакою пасля першага спатканыня з вами... Я рыхтую вам месца ў горадзе... Бяз вас не могу жыць... цалую, як тады. Ваш Аляксей»...

Талачка цалавала гэту пісульку, нюхала яе дзеля того, што была надушана парфумаю...

У пісьме «циркулярна» гаварылася аб tym несупакоі, які мае месца ў Маскве і Петраградзе, дзеля чаго настаўніцы і настаўнікі павінны сярод сялянства развязваць усе чуткі, якія ўзвядзяць паклён на існуючу ўладу і цара, а таксама сачыць за tymi, хто гэтыя чуткі сее сярод цёмных мас...

Цыркулярнага пісьма Талачка нават не дачы-  
тала... Яе гэта ня цікавіла... Яна не магла адар-  
вацца ад тэй пісулькі, якая была напісана і на-  
парфумавана ўласнаю рукою інспэктара...

— Рыгор, Рыгор!

Рыгор увашоў у лакой настаўніцы...

— Ведаеш што, Рыгор, хутка я пакіну вашу  
вёску... Вось той самы інспэктар, што тут быў,  
хоча мяне перавесьці ў горад, туды, дзе ён сам...

— Ага!? Той самы...

— Ты разумееш, жыць у горадзе? Жыць у  
горадзе вольна, ня так, як я жыла вучаніцаю...  
Хадзіць у тэатр, на вечары, концэрты!..

— Усё яно добра, але толькі ня кожнаму ча-  
лавеку ў гузіках верыць можна... А што, калі ён  
vas ашукаць захоча?

— Як гэта так? Як ашукаць?

— Ды так, звычайна... выцягне вас адгэтуль,  
пацацкаеца з вамі, як з тэю лялькаю, ды пасъля...

— Глупства кажаш,—злосна крыжнула настаў-  
ніца...

— Яно вядома, лепей было-б, каб з тэтага  
ўсяго вышла глупства, а то можа выйсьці што-  
небудзь іншае,—сказаў упоўголаса Рыгор і  
вышаў...

Настаўніца доўга раздумвала, а пасъля села  
пісаць адказ...

І пацягнуліся дні за днямі, нядзелі за нядзелямі... Перапіска вялася самая частая, і зьмест пісем інспэктара ня мог ня зьбіць з панталыку маладую, поўную жыцьця і запальнасьці, дзяўчыну...

Невядома чым-бы скончыўся гэты роман, каб ня быў перарваны самім часам...

## VI

Было гэта ў лютым месяцы... Талачка сядзела на пасъцелі, падагнуўшы ногі, і чытала «Мімачку» Арцыбашава.

Стораж Рыгор, як і заўсёды, увайшоў да настаўніцы бяз стуку, выщер ногі і стаў каля печы.

— Рэволюцыя!—сказаў ён, пазіраючы на настаўніцу.

— А што гэта такое?—запытала настаўніца, нехадзя адрываючыся ад кніжкі.

— Як што? Цара ўскінулі і ўсіх яго міністраў, што кроў нашу смакталі...

— Што ты, стары, звар'яцеў? Скуль гэта такія весткі?

— А вы пайдзеце ды пачытайце на съянне стараставага хлява, што налеплена.

— Халодна на дварэ—ня хочацца выходзіць... Ну, гэта ўсё глупства. Ты вось лепиш, Рыгор, запалі ў печы, а то ў май пакоі хоць ваўкоў ганяй.

І Талачка зноў апусьціла вочы ў кніжку.

Стораж доўга моўчкі стаяў, пазіраў на настаўніцу, целяпаў плячыма, а пасьля сказаў:

— Няўжо вас, паненачка, гэта ня цікавіць? Яно пэўна... Вы, як былі настаўніцаю, так і застанеццеся. А нам зямелькі панскай прырэжуць ды менш падаткаў прыдзецца даваць дармаедам. Для нас гэты бунт зусім што іншае, чым для вас... Вас гэта і ня цікавіць.

— Я й ня ведала, што ты такі політык. А вось чымся гаманіць папустому—пайдзі за дрывамі ды палі печ.

Рыгор пашоў.

— Як гэта можна? Скінуць цара... Ды хто гэта асымеліцца. А паперку на стараставым хляве загадаю дзесятам заўтра садраць. Цікава, што там напісана?

Талачка паправіла пад сабою падушку, укруціла лепш коўдраю ногі і пачала «дачытваць» да разъдзелу.

Назаўтра, раней чым заўсёды, вучні напоўнілі гоманам і шумам школу.

Талачка нэрвоўна пераварочвалася з боку на бок у пасьцелі, ня хочучы выйсьці іх супакоіць.

Урэшце не съцярпела. Ускінула на сябе паліто і з няпрычэсанымі валасамі выскачыла ў клясу.

Перад ёю быў малюнак, якога яна ніколі не чакала: на падлозе валяўся портрэт цара Мікалая II з выкаланымі вачыма і прабітаю гала-

вою. А портрэт папячыцеля Віленскае акругі быў парваны на кавалачкі і валяўся каля печы.

— Божа мой!—хапіўшыся за галаву, застагнала настаўніца,—што я толькі бачу?!

— Далоў гузікі і кукарды!—гукалі дзеці, зыпімаючы са съяны портрэт яшчэ якогасьці чыноўніка.

Пабачыўшы настаўніцу, вучні нібы трохі супакоіліся.

— Хто вас навучыў гэта рабіць? Як гэта вы паважыліся царскі портрэт...

— А вы на съяне ў старасты чыталі, што ўжо няма цара? Яго скінулі.

Маленькі хлопчык-вучань падбег да настаўніцы і прашапляляў:

— Гэта нас навуцыў Лявон Піліпаў, сто прыехаў з гораду. Як мы сюды іслі, ён працытаў нам на съяне паперу і сказаў, каб усе портрэты пайравалі ў сколе.

Настаўніца бягом выскачыла з клясы, а вучні яшчэ сымялей пачалі распраўляцца з царом Мікалаем, якога настаўніца падняла і ўскінула на кніжную шафу.

Талачка кінулася галавою ў падушкі і пачала плакаць. Яна ня ведала, што такое дзеецца і што рабіць ёй.

Рыгор, увашоўшы ў пакой настаўніцы і пабачыўшы, што яна плача, аж уздрыгвае, пачаў яе супакойваць.

— Што вы, паненачка, надумалі? Навошта вам плацаць? Няўжо вам шкода старога парадку, які пачынае руйнавацца? Ды вас гэта менш усяго абыходзіць—як вучылі нашых дзетак, так і вучыць будзеце. А што гэтыя падшыванцы ўчынілі расправу над партрэтамі, дык ліханька з імі... Сыцены голымі ня будуць, хутка іншых павесім на іх месцы, больш пачэсных. Яно ўжо гэтак у жыцьці бывае заўсёды.

Настаўніца плакала. Стораж, пабачыўши, што слова яго ня могуць супакоіць настаўніцу, сам «пусьціў сялязу» і тачаў вымятаць пакой.

А на вёсцы сяляне перасталі працаўаць у гэты дзень. Каля варот старасты сабралася вялікая грамада, і кожны пасвойму тлумачыў, што ўсё гэта знача.

Хутка зявіўся і Лявон Піліпаў, які тро гады сядзеў у турме за тое, што быў «соцыялістым».

— Мы дачакалі, мужчыны,—гаварыў Лявон, узльезшы на кучу каменьняў каля плоту,—мы дэчакалі таго, за што і я прасядзеў тро гады ў астрозе. Цара няма... Мы цяпер маєм волю і застаецца толькі зямлю адабраць ад паноў; жыцьцё распачненца такое, аб якім вы і ня сынілі.

— А хто-ж у нас новым царом будзе пасъля Мікалая?— запытаўся нехта з грамады.

— Ня будзе больш цароў,—яшчэ мацней гукаў Лявон,—самі будзем кіраваць сабою... Замест

цара будзе выбран з такіх, як мы. Сяляне і рабочыя будуць упраўляць гасударствам.

— Ды гэта ня так важна, хто будзе ўпраўляць,—загаварыў стары Кастусь,—хто-б ні ўпраўляў, абы нам добра жылося. А нам куды лезьці... Плугам ды касою мы лепш умеем упраўляць.

У гэты час вучні беглі са школы і несылі падзёрты і папраколаны портрэт Мікалая. Яны прыляпілі яго разам з адозваю, у якой таварылася, што ўжо цара няма, і пачалі цаляць сънежкамі і лядзянкамі.

Мужчыны рагаталі... А адна бабулька, якая, слухаючы прамову Лявона, увесь час жагналася, пабачыўши зьдзек над царскаю асобаю, заплакала і падыбала да хаты.

Толькі змрокам настаўніца вышла на вуліцу і, крадучыся ад людзей, пашла прачытаць вывешаную адозву.

У галаве Талачкі раілася нешта незразумелае для яе самой.

## VII

Увесь час завірухі настаўніца прасядзела ў бацыкі.

Айцец Еўдакім, пасьля того як яму забаранілі памінаць у царкве цара Мікалая і ўвесь «царствующы дом», хадзіў штодня па пакоі, перабіраў у руках свой нагрудны крыж і таварыў:

— Мікалая не памінай, Аляксея не памінай,  
Міхаіла не памінай... Ну, дык каго-ж урэшце па-  
мінаць?! Кім-жа запоўніць гэта «імя рэк» у эктэ-  
нії? Вось дажылі да чаго.

— А ты на гэтым месцы,—гаварыла пападзь-  
дзя,—гэтак скоранька памяні Мікалая, альбо ці-  
хенька, у думках... Адным словам, каб і богу ўга-  
дзіць, цара не зыняважыць і мужыкоў не разью-  
шываць.

— А як па звычаю моцна пальнеш гэта нялю-  
бое ўсім імя? Тады што? І так у мінулую нядзелю  
я палавіну імя сказаў. Думаў аб індыкох, што са-  
бакі сялянскія падавілі, ды раптам Мік... мікнуў,  
а пасьля пачаў кашляць... Гэтым і выкруціўся.

Талачка ўвашла ў хату.

— Я еду ў школу,—сказала яна,—атрымала  
ліст з воласьці распачаць працу... Ды гэтак ня-  
граматна напісан ліст, што не дзяцей вучыць трэ-  
ба, а тых, што загады даюць.

— Ну што-ж,—дадаў айцец Еўдакім,—цяпер іх  
узяло верх, яны цяпер загадваюць... Адным сло-  
вам, мужыку далі і рогі і панства... Усіх коле, усіх  
рэжа і над усімі пануе. Прыходзіцца слухаць, маў-  
чаць ды выпаўняць...

А праз тыдзень Талачка ўжо была ў школе...

— Прыяжджаў да вас той самы чыноўнік,—  
казаў Рыгор, спаткаўшы настаўніцу,—але бяз  
гузікаў і сурдуту. У нейкай парванай шынэльцы,  
пакамечанай шапцы... Падаў мне руку дый кажа:

«Скажы, таварыш Рыгор, дзе тая настаўніца, што была ў вашай школе?» Я кажу, што да бацькі паехала. «А хто яе бацька?» пытаецца... Айцец духоўны, кажу я... «А, поп?!. Ну, дык не паеду туды»... Тады ён вось гэты ліст да вас і сам скрыўся.

Пры гэтих словах Рыгор выцягнуў з запазухі ліст і перадаў настаўніцы.

У настаўніцы заблішчэлі вочы. Яна пабегла да пакою, раскрыла ліст і прачытала.

Аляксей Аляксеевіч пісаў, што ён ужо ня інспектар, што мясцовая ўлада прагнала з пасады за дрэнныя адносіны да настаўніцтва. «Але,—пісаў ён у канцы пісьма,—люблю вас, як і раней, думкамі заўсёды з вамі і спадзяюся, што яшчэ ня ўсё скончана... Недалёка той час, калі зноў у tym самым выглядзе я прыеду да вас!»

Далей пісьмо было так пакамечана і пацёрта, што Талачка не магла прачытаць, за што накінулася на Рыгора за яго няберажныя адносіны да ліста.

Праца пачалася, нібы-та ўсё было добра...

Але за некалькі дзён перад роспускам школы на летнія канікулы ў школу зъявіўся інструктар—новае начальства.

— Ну, што гэта за начальства,—казаў Рыгор, упусціціўши інструктара ў пакой настаўніцы,—такога начальства і я не спалохаюся. Э, не... гэты

так галавы не закружыць настаўніцы, як той у  
гузіках ды пальчатках...

Настаўніца-ж больш палохалася новага начальства... З гэтым начальствам яна ня ведала, як абыходзіцца, як падыйсьці да яго...

— Вы, таварышка Свяцінская, колькі гадоў настаўніцаю? — запытаў інструктар.

— Я? першы, — адказала Талачка неяк нясьмела, — я летась скончыла эпархіяльную школу...

— Ага... А скажэце, якія погляды ваши на існуючу ўладу, на тых парадкі, якія цяпер у нас... На новыя школьнія рэформы... на выкладаныне закону божага ў школе...

— Я, таварыш, не малюся... Я вось неяк не могу... Можа гэта прывычка...

— Ну, а дзяцей...

Настаўніца перабіла.

— Ды што вы!.. Дзеці нават хрысьціца забыліся.

— Маніць, маніць, молімся, — загукаў вучань, высунуўшы галаву праз дзвіверы.

Талачка пачырванела.

Інструктар усміхнуўся і пачаў пытаць далей.

Талачка ня ведала, што адказаць, ня ведала, як выкруціцца ад новага начальства.

— Гэты не звязтае ўвагі на мае вочки ды губкі, — прагаварыла ўслух Талачка, як інструктар вышаў пагутарыць з вучнямі. — А можа папрабаваць і яго заваражыць... Хоць у іншай вопратцы,

але хлапец-жа ён?! Талачка пачала глядзеца ў люстэрка.

### VIII

Праз некалькі дзён інструктар зноў прыехаў у школу, каб уладзіць гаспадарчыя справы.

Талачка цяпер трymалася крыху съмялей. Але яе абурвала, што новае начальства не звяртае ўвагі на яе прыгожы тварык, ня гладзіць, як калісь інспектар, яе пухленькай ручкі і не гаворыць пекных слоў аб кахраныні, вясыне.

— Цямця-лямця, а не начальства,—гаварыў Рыгор, як толькі ад'яжджаў інструктар,—гэты зусім не падобны да таго, што ў блісчастых гузіках увіваўся каля вас.

— У гэтага начальства нават боты дзёгцем съмярдзяць, куды яму да салодкіх размоў,—адказвала Талачка і нейкім падробленым рогатам старалася схаваць свой сум.

Талачка сумавала, як ніколі. Яна пачала адчуваць нейкую адзіноту, нейкае нездавальненіне. Яе і цяпер мала цікавіла, што дзеялася наўкола. Пачала жыць яшчэ больш замкнутым жыцьцём, малюючы самыя няпрыемныя пляны на будучыну.

Урэшце, атрымаўши паперу з паведамленьнем не рабіць у школе акзамінаў, а пераводзіць з клясы ў клясу па посыпехах у годзе, Талачка распушціла вучняў і сама паехала да бацькі...

Нявесела і гэта лета прашло для маладой дзяўчыны, якая ўсёй сваёй істотай імкнулася жыць і браць ад жыцьця ўсё, што толькі можна.

Калі ўвосень новага навуковага году Талачка прыехала ў школу, Рыгор падаў ёй некалькі пакетаў.

Нейкі час яна не хацела іх расыпячатваць, баючыся паведамленыня аб звольненныі яе са школы.

— Заяжджаў хто ў школу без мяне ці не? — запытала Талачка Рыгора.

— Быў той самы інструктар... Аж два разы... Яшчэ нейкі хлапец заглянуў раз. Вельмі шмат аб вас пытаўся. Ну, а пасля ў школе салдат пастаўлі. Адзін іх старшы, пэўна новы афіцэр, таксама пытаўся, хто вучыць: настаўнік ці настаўніца.

— А той... што калісь у гузіках прыяджаў... той ня быў?

— Не, ня быу... Ды куды яму! Цяпер ўсё новае начальства. Усё неяк пашло пановаму. Толькі невядома, куды пакіруе гэта новае начальства, якая нам, мужыкам, карысьць будзе з гэтай калатніны. Каб так было, як кажуць, то варта.

— Ах!.. — крыкнула Талачка, раскрыўшы адзін пакет.

Рыгор ажно спалохаўся.

— Што там? Што?

— Ды лічога... Я так... Тут адно слова... Нейкае брыдкае. Напісаны «шкрабалцы»... Я ня ведаю, што гэта значыць.

— А хто-ж, паненачка,—пытаў, наступіўши бровы, Рыгор,—вас такім брыдкім імем лае?

— Начальства піша, каб працу распачынала... Але чаму так брыдка? Мусіць, нарошна той самы інструктар захацеў мяне зняважыць.

— Дык як, як яны вас абазвалі?

— Шкрабалка!.. Разумееш, Рыгор, шкрабалка?! І завошта яны мяне лаюць, завошта абзываюць так, як яшчэ ніколі ніхто не абзываў?

І Талачка пачала плакаць, кінуўши пакеты на падлогу. Стораж падняў ліст і пачаў, разглядаючы, қруціць іх у руках.

— Сукіны сыны!—таварыў Рыгор, супакайваючы настаўніцу.—Іншага слова выдумаць не змаглі... А можа гэта пазагранічнаму? Можа яно і добрае што-небудзь азначае?

Але Талачка і слухаць не хацела разважаньняў Рыгора. Яна раптам успомніла «сакрэтныя» пакеты інспэктара, якія былі заўсёды напарфумаваны, у якіх заўсёды стаяла літарка ў літарку выведзенае слова «Талачка»... Ёй стала балюча, што яна цяпер ужо нават ня Талачка, а якаясь шкрабалачка.

— Кінущь усё і ўцячы, куды вочы пазіраюць,—пранеслася ў галаве думка.

І, вышіраючы на вачох і шчоках сълёзы, Талачка вышла ў сад, каб хоць на хвіліну забыцца, каб адвясьці душу, каб дыхнуць сувежым паве-

трам... У яе затхнулася ў горле, яна не магла выгаварыць слова.

Але ўміраючая прырода восені яшчэ большы сум навеяла. Талачка хадзіла па ўсланых жоўтымі лісьцямі дарожках саду і ламала рукі.

Толькі цяпер у першы раз задумалася Талачка сур'ёзна над сваім жыцьцём, задумалася над усім тым, што дзеялася наўкола яе.

## IX

У валасным аддзеле народнай асьветы ішло пасяджэнне камісіі па назначэнню і перамяшчэнню настаўнікаў...

Каля дзьвярэй тайпілася грамада настаўнікаў і настаўніц. Адны прышлі прасіць аб пераводзе ў другую школу, другія аб назначэнні іх у школу, як нямаючых пасады, а большая частка настаўніцтва проста так сабе праводзіла тут час—прыходзілі паслухаць пра школьнія справы.

Тут была і Талачка.

Яна прыехала прасіць прыняць ад яе школу.

Загадчык аддзелу, малады настаўнік, нядаўна скончыўшы настаўніцкую сэмінарыю, лёг на кушэтцы супачыць крыху пасьля пасяджэння камісіі.

— Можна?—пачуўся жаночы голас за дзьвярыма.

— Калі ласка!—і загадчык ускочыў з кушэткі.

Талачка ўвашла ў пакой, трymаючыся вельмі съмела.

— Настаўніца Свяцінская,—сказала яна, падаючы загадчыку руку.

— Свяцінская? Ага... Так, так... Я пра вас чуў, мне вельмі прыемна пазнаёміцца.

— Я думаю,—загаварыла нэрвова Талачка,— загадчык аддзелу асьветы павінен усіх сваіх працаўнікоў ведаць. Начальніства павінна ведаць...

— Выбачайце,—перабіў яе загадчык, увесь паружавеўшы,—я ня вельмі даўно зрабіўся начальніствам.

На слове «начальніствам» загадчык нарочна зрабіў націск і гаварыў далей:

— Але ўсе шкрабы ўжо та некалькі разоў бывалі ў мяне. А вось вы чамусьці...

Талачка задрыжэла ад злосыці, пачуўшы слова «шкрабы».

— Якім няпрыемным словам,—гаварыла пакрыўджаная Талачка да загадчыка,—абзываецце вы настаўнікаў, людзей, якія нясуць святыло, працующы, не пакладаючы рук, заўсёды галодныя...

Загадчык засміяўся і сказаў:

— Так, слова ня зусім прыемна гучыць. Але куды хутчэй можна сказаць скарочана—шкраб, чым школьны работнік.

Абураная і скрыўджаная настаўніца ня зусім зразумела.

— А вось быў загадчык аддзелу перада  
мнсю,—гаварыў ён далей,—дык той ня ведаў, як  
скараціць слова школьнай работніца. Школьны  
работнік—будзе шкраб, ну а работніца? Вось ён і  
пісаў на цыркулярных пісьмах ды загадах і шкраб-  
балка, шкрабіха і г. д... Адным словам, караціў  
словы так, як яму ў галаву прыходзіла.

Толькі цяпер Талачка зразумела ў чым спра-  
ва і моцна зарагатала.

— А мой стораж казаў, што гэта слова за-  
транічнае.

Вочы Талачкі заблішчэлі, гнеў зынік, яна ка-  
кетліва пачала пазіраць на загадчыка.

Загадчык рагатаў, гаварыў шмат съмешных  
выпадкаў з яго жыцьця і, урэшице, запрасіў да ся-  
бе на полудзень...

— Толькі можа вы будзеце баяцца, што я  
адзін?

— Што вы! Чаго баяцца?

— Усё-такі... вы кабета, а я мужчына...

— Так,—дадала з усмешкаю Талачка,—ды  
яшчэ к таму вы загадчык... начальства, а я на-  
стаўніца...

Гэта выраза ня вельмі спадабалася. Але ён  
сапраўды пачуў нешта надзвычайнае да маладой  
і прыгожай настаўніцы.

— Разумееце,—пачаў разводзіць філёзофію  
загадчык,—у настаўніцу вельмі трудна закахац-  
ца... Усе яны такія сур'ёзныя, заўсёды сумныя.

Нямт ў іх вось гэтага самага «аганька», які маецца ў другіх кабет. Можа іх жыцьцё паклала такі адбітаў, адбітаў нейкай цяжкай пакуты... Але, выбачайце, вас да катэгорыі такіх настаўніц не далучыў-бы... Вы яшчэ мала былі настаўніцаю, і ў ваших вачох яшчэ не патухла запальнасьць. Уся вы напамінаеце мне... Але аб гэтым ня варта. Аб гэтым ніколі не гавораць, гэта трэба неяк інакш зразумець... адчуць нейкім пачуцьцём...

Настаўніца маўчала. Яна ўсунула руку ў кішэню свайго паліта і моўчкі камячыла заяву, у якой была просьба прыняць ад яе школу.

Пляны яе разъбіваліся кожным чулым і прыемным словам загадчыка.

Зусім Талачка ня прымецила, як увашла ў кватэру свайго начальства.

## X

Загадчык валаснога аддзелу асьветы—Круцінскі займаў два пакоі ў бацюшкавым доме, які лічыўся самаю лепшаю будынінаю на ўсю воласьць.

Круцінскі крыху і сам паходзіў з духоўнага званья. І вось мясцовы бацюшкі быў вельмі рад, калі ў яго закватараўваў Круцінскі, уступіў яму аж два пакоі, каб толькі яны ня былі рэквізаваны кім-небудзь іншым.

Круцінскі рэквізаванымі рэчамі з бліжняга маёнтку гэтак убраў свае пакоі, што калі настаў-

ніца Свяцінская ўвашла ў іх, то ад зъдзіўлення  
не магла доўга нічога казаць.

— Вам, пэўна, дзіўна,—пачаў першы загад-  
чык,—што ў хлапца гэтак прыгожа ўбраны па-  
кой? Я памятаю, як жылося ў сэмінарыі: пакоік  
на пяць чалавек меншы, чым сабачая будка, граз-  
кая падлога, не засланая, растрыйбушаная заўсёды  
пасьцель... Ну, а калі цяпер можна трошкі жыць  
палюдзку, дык чаму-ж гэтага сабе не дазволіць?  
А скажэце, Талачка,—так здаецца вы дазволілі  
называць вас? Скажэце, як падабаецца вам мой  
густ? Вы дзяўчына, вы павінны быць добрым кры-  
тыкам у гэтых рэчах.

— Так, густ у вас ня дрэнны,—сказала Талач-  
ка,—а рэчы ў вашых пакоях, што й казаць, вель-  
мі ўжо дарагія і прыгожыя, дый шмат іх, за-  
лішняе.

— Калі ня было куды дзяваць, як прывезьлі з  
маёнтку, ну, я іх усе сюды і ўладаваў.

— А ці былі вы ў школах сваёй воласьці?

— Быў, але не ва ўсіх...

— У школах, ведаецце, зусім няма ніякай аб-  
станоўкі. Скамейкі паломаны, крэслаў зусім няма  
ні ў школах, ні ў пакоях настаўніка...

Круцінскі пакрывіўся—яму стала неяк няпры-  
емна.

Хутка тутарка перашла на зусім іншыя тэмы  
і цягнулася да самата змроку.

Талачка засталася вельмі здаволенай сваёю паездкаю да загадчыка і дала апошняму слова, што ня кіне школу, што застанецца і надалей настаўніцаю. Круцінскі-ж надаваў шмат абяцанак і запэўніў, што будзе штотыдня наведвацца. Затым загадаў даць стайковыя коні з воласьці і на іх адправіў Талачку дамоў.

Калі Талачка паехала, Круцінскі пачаў сумаваць. Маладая настаўніца спадабалася яму з першага погляду. А займаючи пасаду яе непасрэднага начальства, Круцінскі зусім не сумняваўся, што Талачка палюбіць яго, што яны будуць гэроемі роману, чыннасьць якога будзе адбывацца ў глушы, між балот і лясоў.

Круцінскі рашыў праз два дні зъезьдіць да Талачкі і лёг спаць, поўны салодкіх мар аб другім спатканыні...

Была цёмная асеньняя ноч, калі Талачка на стайковых конях ехала ў сваю школу.

Яна была здаволена, што і паміж новага начальства таксама ёсьць людзі, якім яна можа спадабацца сваёй прыгожасцю.

Больш таго, Талачка бачыла, што загадчык аддзелу закахаўся ў яе з першага разу, а дзеля гэтага ён змога зрабіць, што яна толькі захоча...

— Эге, туды пяхтурою, а назад на пары,—сказаў Рыгор, адчыняючи вароты.

— Туды на пары сваіх,—гаварыла съмяючыся Талачка,—а назад на пары чужых.

— Вам, паненачка, нейкі чалавек ліст прынёс...  
Мяне дома ня было, ён дзецям перадаў. Вось  
маеце.

Калі Талачка ўвашла ў пакой, запаліла сярнічку і разарвала канверт, то ўбачыла подпіс «Аляксей».

— Няўжо ён?!

— «Я ня веру,—чытала яна ў пісьме,—і не хачу верыць у добрыя вынікі гэтай рэволюцыйнай вакханаліі... Я лічу сябе адарваным ад сучаснага жыцьця, я ня ведаю, што рабіць. Жыву ў знаёмых у глухой провінцыі і чакаю, а чаго чакаю—сам ня ведаю»...

Далей пісаў шмат запальных слоў, выказваў сваё спачуцьцё, як да інтэлігенткі, якой прыдзецца мець справу з усім іншым начальнствам, чым было раней, і т. д.

Але Талачку мала ўсё гэта абыходзіла. Яна супынілася на думцы, ці зможа яна вытрымаць усю гэту буру, ці ня зломіць яе гэта новае жыцьцё, ці ня прыдзецца ёй урэшце кінуцца ў нейкі вір, забыўшыся пра сорам, пра гонар і іншае.

Талачка была на пераломе...

## XI

Мінулі тры гады.

Тыя пэртурбацыі, якія за гэты час адбыліся на абшарах Беларусі, не маглі не палажыць пэўнай адзнакі на настаўніцтва, не маглі не пераламаць псыхолёгіі тэй інтэлігенцка настроенай часткі на-

стаўніцтва, якая ў першыя дні рэвалюцыі не выяўляла свайго твару і нібы-та коса пазірала на руйнаванье і грунтоўную перабудоўку ўсяго існучага.

Да гэтака ліку настаўнікаў належала і Талачка.  
Але цяпер яна стала зусім іншай.

Блізкае знаёмства з настаўнікамі і настаўніцамі, рэволюцыйна-настроенымі і больш-менш політычна-свядомымі, выцягнулі Талачку з тэй руціны, з таго закіслага і нікчэмнага жыцьця, скуль-бы са-ма яна ніколі ня выбралася.

Талачка па протэкцыі аднаго інструктара перавялася ў горад, заняла месца настаўніцы і залічылася студэнткаю університету.

Яна гэтак захапілася бурлячым жыцьцём гораду, штодзённымі лекцыямі, частымі сходамі і мітынгамі, што ніколі нават не ўспамінала аб сваёй сумоце мінулага.

Адзін раз, праходзячы міма будынку эпархіяльной школы, дзе калісь марынавалі яе ў белых съценах і набівалі галаву зусім непатрэбнымі ведамі, Талачка раптам успомніла афіцэра, які аба-зваў яе «цялушачкай».

Гэты ўспамін прымусіў перанесьціся думкамі на некалькі гадоў назад і парашунаць мінулае з сучасным.

— Таварыш Свяцінская!

Талачка аглянулася і ўбачыла перад сабою нібы-та знаёмага чалавека ў абарваным палітоне, з

зашмальцованым гальштукам на шыі і ў старой  
паломанай чыноўніцкай шапцы.

— Вы мяне не спазналі?

— Выбачайце, нешта вельмі энаёмае,—гаварыла, прыглядаячыся, Талачка.

— Помніце... Аляксея...

Талачцы стала сорамна і балюча, што яна не  
магла спазнаць быўшага інспэктара, якога яна не  
адну ночку калісьці ўспамінала...

Пасьля хвіліны маўчаныня Талачка працягнула  
сваю руку...

— Вас ня можна пазнаць... Я вас іншым сабе  
ўвесь час малювала... Вы што—без пасады?

Аляксей пачуў сябе сконфужаным перад быў-  
шай сваёй настаўніцай, якой калісьці нават пры-  
знаваўся ў кахраныні. Ён ня даў адказу на запы-  
таныне, а, кусаючы губы, загаварыў:

— Бачу, што вы, тав. Свяцінская, вельмі до-  
бра сябе адчуваеце. На твары вашым зусім іншае  
можна чытаць, чым тады...

— Так, я працую... Я нават вучыцца задумала.

— Ведаю, ведаю... Аб вас мне часта рассказвалі...  
А вось я... я нічога не раблю. Рукі не падымаюцца,  
мазгі не шавеляцца... Як утопленык, гайдоюся па  
хвалях, пакуль бура ня выкіне мёртвым на той ці  
іншы бераг. Я ня жыву... Як ні сорамна, але...

— Які вы слабы! А можа вы ня хочаце зразу-  
месь, што цяпер шмат цікавей жыць, чым калісь-  
ці... Нейкім паўнайшым жыцьцём жывем, чым ра-

ней... Ня ведаю, як доўга ў мяне будзе такі погляд, але цяпер я шмат лепш адчуваю, чым тады,

— Ну, а бацькі ваши?

— Я ў іх вельмі і вельмі рэдка бываю... Жыву адна, маю шмат добрых знаёмых...

Больш ня было аб чым і гутарыць.

Талачка разывіталася і пабегла да хаты.

— Спакала старога свайго знаёмага,—гаварыла Талачка сваёй таварышы,—калісьці ён мне вельмі падабаўся, а цяпер глядзець не магу на яго. Не дзеля таго, што ён ня так прыбраны прыгожа... не. Нешта гідлівае выклікаў ён у мяне, калі спакаліся... Здаецца, ад яго трухлявым нечым пахне.

Затым Талачка расказала аб другім сваім «ухажору»—загадчыку Круцінскім, які і цяпер прыляжджае ў горад, каб з ёю пабачыцца і абмовіцца словам-другім.

— І Круцінскі не падабаецца мне,—сказала яна,—такі вярціхвост, што горшага ня знайдзеш... Трыццатую пасаду мяняе—адусоль гоняць. А гэткі пусты чалавек, што ні аб чым пагаварыць няможна.

І Талачка ўзялася рыхтавацца да лекцыі ў школе.

Не прашло поўгадзіны, як гукі вайсковага оркестру прымусілі Талачку адварацца ад кніжкі.

Па вуліцы стройнымі радамі праходзілі чырво-наармейцы.

Малады камандзір, ідучы наперадзе роты, кінкуў поглядам на вакно, скуль выглядала Талачка.

У Талачкі ёкнула сэрца.

Твар камандзіра паказаўся вельмі знаёмы.

— Але! не... Ня можа быць, каб той афіцэр, які назваў яе «цялушачкай», быў цяпер чырвоным камандзірам і нават у гэтым самым горадзе?.. А што, калі ён?

І Талачка прыпомніла той настрой, тую прыемную крыўду, як афіцэр абазваў яе няприемным імем.

З гэтага дня Талачка не пратускала ні аднаго вайсковага, каб добра не ўглядзецца ў яго твар. У кожным яна хацела пазнаць таго цікавага незнаёмца, які зноў парушыў яе спакой, які зноў прымусіў мацней забіцца яе нібы-та замоўкшае сэрца.

Талачка верыла, што спаткаеца з ім, што ракажа яму, як яна шмат гадоў назад была пакрыўджана, як яна з-за яго дрэнна здала акзаміны, як потым толькі салодкімі ўспамінамі аб ім жыла ў глухой і щёнкай вёсцы.

Спазнаць незнаёмца—раілася ўвесь час у яе думках.

І гэтага шчасльівага для Талачкі выпадку ня прышлося доўга чакаць.

## XII

Быў цёплы летні вечар.

На Савецкай вуліцы кішма-кішэла публіка. Талачка, праходзячы каля адаго рэсторану, убачы-

ла праз вакно за адным столікам кампанію вайсковых.

Яна застанавілася і пачала прыглядатца. Між кампаній Талачка спазнала таго чырвонага камандзіра, які ня так даўно вёў праз яе вуліцу роту чырвонаармейцаў.

— Няўжо той самы?!

Талачка прашла некалькі разоў каля вакна. Яна чакала калі гэта кампанія ўстане і выйдзе на вуліцу.

У галаве пачалі вярцецца пляны, як пазнаёміца з гэтым камандзірам, як зачапіць яго, калі ён толькі выйдзе з рэсторану.

Нейкая невядомая сіла піхала маладую дзяўчыну на гэта знаёмыства з незнаёмым чалавекам, прачуцьцё нечата салодкага апанавала Талачку.

Кампанія ня думала крататца з месца.

— А што, калі я зайду ў рэсторан, сяду супроць яго і добра прыгледжуся?

У Талачкі і ў думках не зьявілася, што яе могуць прыняць за якую-небудзь распушную дзяўчыну, за начнога «матылька», якому кожны можа забрываць крыльцы.

Талачка была вельмі далёка ад усяго гэтага.

Адвага і рашучасць узялі верх. Яна ўвашла ў рэсторан, заказала шклянку кавы і села недалёка ад кампаніі, сярод якой быў і той цікавячы яе незнаёмы.

Уся вясёлая кампанія акінула ёё поглядам з ног да галавы.

Талачка адчувала, што твар яе паружавеў, а цела ахоплівалася нейкім холадам.

— Сядайце да нас, весялей будзе!—загаварыў адзін з кампаніі.

— Ды гэта мая добрая знаёмая,—сказаў той самы камандзір, дзеля якога Талачка першы раз пераступіла парог рэсторану ў вячэрні час,—вы мяне помніце?

Талачка маўчала. Яна хацела кінуць недапітую каву і выскачыць. У голасе того, якога яна заўсёды ўспамінала, якога ў думках і сэрцы насыла столькі часу, яна спазнала, што яе прынялі за самую звычайнную блудніцу, якая з усімі знаёма, хаця-б і першы раз яе бачылі.

— «Але да канца, дык да канца», падумала Талачка, «гэта мяне не асароміць».

— Я вас таксама знаю... А можа мыляюся,—загаварыла яна пасьля доўгай паузы.

Незнёмы камандзір устаў з-за століка, падышоў да яе і працягнуў руку, каб павітацца...

— Вы мяне знаеце?—запытала Талачка.

— Тут усе знаёмы, асабліва ў гэткі час,—адказаў камандзір, сілком бяручы яе руку.

Талачка хацела паказаць, што яна такімі выхадкамі вельмі пакрыўджана, але камандзір раптагам папрасіў прабачэння і сеў каля яе на крэсьле.

— Вы думаеце.—Гаварыла дрыжачым голасам Талачка,—што ў рэсторан вечарам заходзяць толькі такія, з якімі ўсе знаёмы?

— Выбачайце,—перабіў камандзір,—тады я памыліўся. Мне здалося...

Талачка баялася, што той незнёмы, з якім яна даўно хоча пазнаёміцца, вось-вось устане і пойдзе... І ўсё пратала...

— Вы скажэце мне,—пачала першая Талачка,— вы былі белым афіцэрам?

— Як белым?—запытаўся камандзір, зьдзіўлена паглядаючы на яе.

— Ды так... Вы служылі афіцэрам у старыя часы? І ці былі вы тады ў гэтым горадзе?

Камандзір нерашуча адказаў:

— Але...

— А ці памятаеце вы адно здарэнье, калі вы адну дзяўчыну абазвалі «цялушачкай»?

Камандзір усыміхнуўся і прысеў бліжэй.

— Я прыпамінаю... Дык гэты вы? Гэта вы ў адну вясеньню раніцу сядзелі з кніжкаю на вакне эпархіяльнай школы? Няўжо гэта тая дзяўчынка, з якою я пасъля таго здарэння часта хадеў спаткацца?

Ад радасьці Талачка не находзіла слоў.

— Значыцца, мы з вамі старыя таварышы?—  
гаварыў камандзір, знаёмячыся з Талачкай.

— Мне пары, ужо позна...

— Я вас ня пушчу... Вы павінны ў адзнаку та-  
кога цікавага выпадку са мною павячэраць,—  
сказаў камандзір.

Талачка пачула сябе нейкай бязвольнай, зра-  
зу не магла не папасьці ў палон стройнага і пры-  
гожага мужчыны...

Было каля дванаццатай гадзіны ночы, калі  
яны пакінулі рэсторан.

Талачка была крыху ап'янелай ад салодкага  
віна... Яна прыхілялася да рукі свайго праважата-  
га, слухаючы яго шчырыя слова прызнаныня.

— Я цяпер адчуваю сябе такой маладой, якой  
я была, калі вы назвалі цялушачкай...

І такая самая, як і тады, прыемная млявасьць  
пачала ахопліваць яе цела.

Камандзір усё бліжэй і бліжэй нахіляў у цем-  
наце свой твар да румяных шчок і вільготных  
вуснаў Талачкі.

### XIII

Праснулася Талачка сягоныя раней, чым за-  
ўсёды. У галаве чулася нейкая боль.

Не ўстаючы з пасьцелі, яна пачала прыпамі-  
наць, як гэта ўсё здарылася.

Гаспадыня пастукала ў дзвіверы.

— Зараз,—сказала Талачка і пачала адзывацца.

— Вы ведаеце, хто да вас учора заходзіў?

— Што за запытаныне?.. Гэта мой стары  
знаёмы...

— Гэта-ж камандзір батальёну,—гаварыла та-  
емиым голасам гаспадыня,—ён у маёй добраў  
знаёмай кватаруе. Жонку і двое дзяцей мае...

— Так, я ведаю...

І з рук Талачкі выпаў на падлогу грэбень.

Калі гаспадыня вышла з пакою, Талачка кі-  
нулася на пасьцель і, нічога ня помнічы, пачала  
рваць на сабе адзеньне.

— Нягодны!—шаптала яна,—няўжо насымяц-  
ца ўздумаў нада мною?!

Увесь дзень Талачка праляжала на пасьцелі.

Яна ня верыла, што камандзір прыдзе вечарам,  
у чым учора запэўніваў.

«А можа больш не спатыкацца?!» не пакідала  
яе думка.

Вечарам камандзір прышоў раней вызначана-  
га часу.

— Я думала, што жонка вас ня пусьціць,—  
сказала Талачка вітаючыся.

— Так... Я жанаты і скрываць гэтага ня ду-  
маш. Але гэта ня можа перашкодзіць вас кахаць.

— Ха-ха-ха!—залілася Талачка нэрвовым съме-  
хам, а пасля пачала голасна плаць.

— Няўжо вы трymaeцеся такога погляду? Я  
думаю... Вы паслухайце, Талачка!

Але Талачка не хацела слухаць... Яна праз  
сълёзы прасіла больш да яе не заходзіць, нідзе  
не спатыкацца.

Камандзір, нё гаворачы ні аднаго слова ў апраўданьне, вышаў з пакою.

І пацягнуліся зноў невясёлыя дні для маладой настаўніцы. Нішто не магло загаіць тэй раны на яе чулай душы, якая засталася пасля разьбітага кахрання.

Недышла хмурая восень. Распачалася праца ў школе Спачатку яна захапілася гэтай штодзённай працай з дзяцьмі, а пасля і гэта яе стала не здавальняць. Згінула ўся яе рухавасць і вясёлісць, перастала хадзіць у горад.

Талачка баялася спаткацца з tym, каго і цяпер не перастала шчыра кахаць.

Урэшце лапрасіла пераводу ў вёску. Яна хацела зноў знайсьці супакой у цішы глухіх куткоў, зноў жыць сярод тых людзей, якія ніколі яе ня крыўдзілі.

— Вось добра, вось добра... А мы так даўно чакалі вас...—з гэткімі словамі спаткалі яе сяляне.

— Тая настаўніца, што была да вас,—гаварыў адзін селянін,—нічога рабіць не хацела. У іншых школах і тэатры прадстаўляюць і гутарыць зъбіраюцца мужчыны ды кабеты, а наша краля вярцела ўвесь час галаву старшыні валаснога іспалкаму і больш нічога.

Талачка пачала працу.

У вадну зімовую ноч яна позна не магла заснуць.

Успамінаючы жыцьцё ў горадзё, шкадуючы  
кінутую навуку, Талачка ніколі не шкадавала таго  
надзвычайнага выпадку, які прымусіў яе вярнуц-  
ца ў вёску.

— Так і быць павінна... Я вінавата.

У гэту хвіліну гаспадар, у якога кватараўала  
настаўніца, увашоў у пакой, бубнячы пад нос:

— Ліханька на іх! Столькі, ведаеце чырвона-  
армейцаў напналі... І ўночы, апоўначы кватэры  
ім давай... А нейкі камандзір іх, шапка шкураная  
з пікаю, дык той яшчэ кажа, што нарочна выбраў  
гэту вёску для пастою. Стаяць буду, кажа, па-  
куль манэўры ня скончацца. Пэўна і нам паста-  
вяць некалькі чалавек. Можа вы, паненачка, як-  
небудзь адмовілі-б ім. Скажаце, што вы тут...

Лясканыне шпораў і стук ботаў перарваў гу-  
тарку гаспадара.

— Вось маеце, і да вас нехта прэцца...

Настаўніца накінула на сябе цёплую хустку і  
падышла да дзывярэй з лямпаю.

Раптам дзыверы адчыніліся. У хату ўскочыў  
высокага росту вайсковы з рэволъвэрам на поясে.

Талачка глянула яму ў твар і пачала спуджана  
прыхіляцца да падышоўшага да яе гаспадара.

Перад ёю стаяў той самы чырвоны камандзір.

Яна спазнала...

## САМАТКАНАЯ СВІТКА.

I

На шляху, абапал якога, нібы верныя вартаўнікі, стаяць стагоднія шырокаплечыя бярозы, ехала сялянская фурманка.

Фурманка ехала з Менску ў вёску пад Слуцкам.

Старэнькі селянін Антось, прывязаўшы лейцы за біла калёс і ўваткнуўшы пугу ў сена, сядзеў сагнуўшыся ў перадку і пэхкаліў люльку. Антось час-ад-часу злазіў, каб расправіць адранцывелья старыя ногі, ішоў па цвёрда вытаптанай съежцы каля шэрагу бяроз і гукаў на каняку, якая, ганяючы авадні, вярцела хвастом, брыкала нагамі, махала галавою і кожную хвіліну супынялася.

На мякка насланай сядзельні, засунуўшы ногі пад сена, каб не запыліліся камашы, сядзеў малады хлапец.

Ня гледзячы на летнюю сыпякоту, на ім была саматканая суконная сувітка.

Па шапцы, якая ня зусім яшчэ была белай ад пылу, можна было сказаць, што гэта быў студэнт.

Так. На ім была саматканая сывітка, сіняя студэнцкая шапка.

— Садзіся, дзядзька!—гукнуў студэнт на Антося,—хутчэй трэба ехаць: крокам едучы, да поўначы цягнуцца будзем.

— Калі-ж, Сыцяпанка, конь змарыўся. Пясок, гарачыня, авадні паганыя кусаюць—аж з аглобляў ската, ліханька яму. Вось хіба там з узгорку хутчэй паедзем.

Сыцяпан зірнуў уперад і, убачыўшы перад сабою ўзгорак, зълез і пашоў разам з Антосем.

— Як-жа твая матка будзе рада, што прыехаў. Дык, кажаш, Сыцяпанка, што ў Маскве нават быў?

— Так, быў і зараз зусім паеду жыць у Маскву. Пасылаюць па службе. Шкода пакідаць свой куток, родных, знаёмых, але служба—нічога ня зробіш.

— Так, Сыцяпанка, служба, каб на яе ліха. То вайна, то так нейкая калатніна—няма супакою, каб можна было ціханька сядзець дома ды ў зямельцы калупацца.

— Не на тое я вучыўся, дзядзька, каб у зямлі калупацца. Няхай зямлі вам больш будзе. Мы без зямлі кавалак хлеба мець будзем, ды можа яшчэ і белага.

— Ды можа яшчэ з маслам,—даказаў Антось.

— Вядома, сухама есьці ня будзем,—сказаў Сыцяпан і зноў палез на калёсы.

Антось таксама сеў.

Калёсы з узгорку пасакаталі.

Слуп пылу заставаўся ззаду.

Зялёналістая бярозы сваімі шырокімі гольля-  
мі не прапускалі на шлях праменяняў сонца.

Антось і Сьцяпан ехалі ў халадку і вялі гутар-  
ку аб усім, што наўкола дзеецца.

Пачало зъмяркацца, калі фурманка застанаві-  
лася каля варот, дзе паміж вішань і сыліў стаяла  
малюпасенская сялянская хата.

Скрыпнулі ў сенцах дзъверы. Ад знаёмага скры-  
пу ў Сьцяпана закалыхалася мацней сэрца. Толькі  
цяпер ён адчуў, што прыехаў дамоў, у закураную,  
напалову згніўшую хацінку, дзе ён радзіўся, пра-  
вёў гады свайго маленства.

Зусім старэнечкая матка Сьцяпана стаяла на  
ганку і плакала. Яна не давала веры вачом, што  
перед ёю яе сын Сьцяпан, якога шмат хто лічыў  
загінуўшым у часе завірухі.

Сьцяпан таксама заплакаў, калі щалаваў па-  
моршчаны твар матулі.

Вечарам цесная хата Сьцяпана не магла ўмясь-  
ціца народу. Амаль уся вёска прышла да Сьцяпа-  
на, які прыехаў з гораду, які быў нават у Москве.

— Ну, што,—пыталі сяляне ў адзін голас,—  
вялікая Москва?

— Удоўжкі—як ад нашай вёскі да Камянёў, а  
ўшыркі—як да Бярозаўкі.

— А-я-яй!.. Там-жа загінучь можна... Асабліва нашаму брату-мужыку, які далей Капыля і Слуцку съвету ня бачыў.

— А я вось праз тры дні еду ў Менск, а там праз які тыдзень і ў Москву. Можа зусім жыць застануся ў Москве.

— Глядзі, не загінь там, Сыцяпанка,—казала маші, падаючы Сыцяпанку вячэру,—хаця ты і вучоны і студэнт, але ўсё можа здарыцца, асабліва ў такі неспакойны час.

Сыцяпан усъміхаўся, а сяляне пазіралі на яго таксама з палахлівым поглядам. Сыцяпана ўсе любілі і шкадавалі. Сыцяпан—бедны сялянскі сын. Ён ніколі не пагарджаўся, што граматны. Прыйжджаючы на летнія месяцы дахаты, ён браў у рукі касу, плуг і разам з іншымі сялянамі йшоў на сенажаць і ў поле. К яму сяляне ішлі часта за парадай, і ён заўсёды дапамагаў ім разабрацца ў тым ці іншым пытаныні.

І вось цяпер, калі сяляне пабачылі, што Сыцяпан едзе ад іх на доўгі час і далёка, яны шкадавалі яго ад ўшырага сэрца.

— Не забывай, Сыцяпанка, пішы лісты, каб ведалі аб тваім здароўі,—казалі на раззвітаньне старыя і малыя.

Сыцяпану сапраўды было шкада сваю вёску і суседзяў-сялян. Ён адчуваў, як б'еца сэрца, як нешта сыціскае горла, калі пачынае гаварыць. Але думка аб tym, што едзе ў Москву, дзе зойме

адпаведную пасаду, дзе будзе мець справу з вядомымі людзьмі, зразу Съцяпан бадзёрыла і праганяла ўвесь сум, навеены абставінамі сваёй хаты і сълязьмі маткі.

## II

Тры дні прабеглі хутка.

У апошні вечар перад ад'ездам Съцяпан апошні раз пайшоў спаткацца з Марысяю, каханыне з якою цягнулася шмат гадоў.

Ліпнёвы вечар. Неба ўсыпана мільёнамі зорак, якія, нібы гуляючы ў жмуркі, перабягаюць па блакітным небе.

Па-над рэчкай шэры туман.

Вада блішчыць і, нібы люстэрка, адбівае ў сабе і зоркі, і месяц, і неба.

Плешчацца ў аеры шчупак, ганяючыся за соннымі рыбкамі, і толькі гэтым парушаецца ціша ночы.

О, колькі радасыці і шчасыця ў такую ноч спаткацца са сваёй каханкай на беразе рэчкі і гарачым пацалункам прагнаць холад ночы!

Марыся ўжо даўно сядзела на гнілым пянчуку каля трох алешын, якія нагнуліся над вадою, якбы прыглядваліся, каб у хвалях быстрай рэчкі знайсьці сваю долю.

Съцяпан ня прымусіў доўга чакаць. Ціханька падкрайшыся, ён так моцна абхапіў за шыю Марысю, што яна не магла зварухнуцца.

— Няўжо зноў доўга прыдзеца чакаць  
шчасльвай хвілінкі спатканьня? Сыцяпанка, мі-  
лы, чуе маё сэрца, што гэта спатканье апошнєе.  
Ты едзеш далёка, у такі горад, дзе не такія Ма-  
рысі, як я. Ты забудзеш мяне...

І яе загарэлыя руکі шчыльна абвівалі Сыця-  
пана. Губы нясьмела прыхіляліся да шчок, а чор-  
ныя вочы пазіралі ўдаль.

Марыся была ў задумені.

— Гэта няпраўда,—сказаў, тулячыся да яе  
Сыцяпан,—ніколі не забуду... Ці-ж можна пака-  
хаць іншую дзяўчыну, калі цябе нашу ў сэрцы  
больш пацёх гадоў?

Ноч слухала такую размову, слухала кляцьбу  
маладой вясковай дзяўчыны і хлапца, які адара-  
ваўся ад вёскі, якога вабіў да сябе шумны горад.

— Хоць астатнія хвіліны, а пабудзь са мною,—  
шаптала Марыся,—ня веру, што калі-небудзь я  
зноў буду піць гэтую слодыч.

І толькі золак, толькі съпей рыніх птушак  
напомнілі Сыцяпану і Марысі, што трэба разъ-  
вітацца.

Шуршэлі чароты, булькала вада, мацней па-  
чала пляскацца рыба, калі Сыцяпан апошні раз  
адчуваў цеплату Марысіных зарумяненых шчок.

А праз некалькі хвілін Сыцяпан зноў ехаў са  
свайм дзядзькам Антосем па знаёмай дарозе, якая  
вяла ў Менск.

Вузенькія палоскі, засеяныя аўсом, ячмянём  
ды бульбаю, нагналі на Сыцяпана маркотнасьць.  
Хвойнічкі, якія то там, то сям віднеліся на ўзгор-  
ках, напаміналі могільнікі, якіх нямала таксама  
спатыкалася паўз дарогу.

І трудна было Сыцяпану адарацаца ад гэтых  
знаёмых малюнкаў, цяжка было выкінуць з  
думкі дарагія вобразы, каб перанесьціся хоць на  
хвіліну туды, куды Сыцяпан ехаў. Толькі, калі  
насунуўся змрок, дрымота ахапіла Сыцяпана. За-  
рыўшыся ў свежае пахучае сена, якім набіты бы-  
лі калёсы, Сыцяпан пачаў засыпаць пад скрып ко-  
даў і калыханыне.

У Менску Сыцяпану прышлося пражыць ня-  
доўга. Беганіна ад установы ва ўстанову, сходы,  
пасяджэніні, а вечарам тэатр і лекцыі няпрымет-  
на скралі дні.

Назначэныне гатова.

З шырачэзнымі мандатамі, поўнамоцтвамі  
і пасьведчанынямі—заняць адпаведную пасаду ў  
Маскве—Сыцяпан сеў у цягнік.

Калі Сыцяпан увашаў у купэ міжнароднага вагону, ён зразу адчуў, што пераступіў парог міну-  
лага, што пачынаецца новае, мала падобнае да  
таго, што ў яго жыцьці было.

— Вы да Москвы?—загаварыў насупроць ся-  
дзёўшы, досыць такі тоўсты і прыгожа адзеты  
пасажыр.

— Так, у Москву!

— Значыцца, разам... Вы па партыйнай камандыроўцы напэўна?

— Не,—нясъмела адказаў Сыцяпан,— я назначаны ў Москву.

Калі Сыцяпан сказаў сваю пасаду, незнёмы часажыр з ног да галавы акінуў яго вокам.

Сыцяпану зрабілася нялоўка. Яму здалося, што незнёмы застанавіў свой погляд на саматканай сывітцы, якая вісела каля дзвіярэй разам з дарагім палітом суседа-пасажыра.

«У мяне саматканая сывітка?» прабегла думка ў Сыцяпана.

Дагэтуль Сыцяпан не прымячаў на сабе вороткі, а цяпер з яго галавы ня выходзіла гэта саматканая, суконная сывітка, у якой ён ехаў у вялікі горад Москву на адпаведную пасаду.

Сыцяпан пачаў пазіраць у вакно і прыслухоўвацца да рытмічнага груку калёс.

Але яму здавалася, што і калёсы як-бы нарочна выстукуваюць:

— Сывітка! Сывітка! Сывітка!..

Ён адчыніў вакно, высунуў галаву, любаваўся мяцеліцаю іскраў, якія, нібы пчолы, аблеплівалі вагоны.

— Сывітка! Сывітка! Сывітка!..—шыпеў і грукацеў цянік.

Сыцяпан не находзіў месца. Урэшце, лёгшы на мяккую пасыцель, накрыўшыся з галавою, пачаў засыпаць.

— Орша!.. Каму перасядка Петраград...—чучён быў цягучы голас кондуктара.

Сыцяпан перавярнуўся на другі бок і моцна заснушы.

### III

Шумная Москва...

Тысячи аўтомобіляў пераразаюць удоўж і папярок вуліцы, завулкі. Нясуцца трамваі. Гарцујець фурманы.

Вітрыны крам, якія нядаўна былі бяз шкла і забіты дошкамі, цяпер напоўнены рознымі таварамі і вечарам заліты электрычным бліскам.

Дзе-ні-дзе толькі можна спаткаць поўразваленую або пастряляную будыніну, якая толькі і напомніць аб ня так даўно прашоўшай буры.

Гэстораны і піўныя перапоўнены народам. Гукі оркестраў нясуцца аж на вуліцу.

Москва ажывілася і нібы са страшным азартам спахвацілася ўспомніць свае старыя традыцыі—пагуляць напрапалую!

Па вуліцах віхрам імчаўся аўтомобіль і раптам застанавіўся каля каменнага асабняка.

Малады чалавек, адзеты ў ангельскае паліто, у капялюшы, з вялізарным портфэлем у руцэ,

спрытна выскачыў з аўтомобіля і пашоў у свой габінэт.

Швайцар адчыніў дзъверы і далажыў, што ў габінэце даўно чакае якаясьці паненка.

Малады чалавек распрануў паліто. Паправіўшы на сабе гальштук і, аглядзеўшы з галавы да ног візитную тройку, якую тыдні два як справіў, ён увашоў у канцэлярю.

— Сыцяпан Іванавіч,—сказаў галоўны сакратар,—вас чакае тая асоба, якой вы ўчора сказалі прыйсьці.

— Ах, яна!.. Ну, скажэце, ёй, што я сёньня не магу прыняць. У мяне шмат спраў і я зараз павінен ехаць... Адным словам, пастараіцеся яе адправіць як найхутчэй.

Гасьля гэтых слоў Сыцяпан Іванавіч увашоў у пакой, дзе прынімаліся больш паважаныя госьці, кінуўся на кушэцку, абабітую зялёным аксамітам, і пачаў думаць.

— Чорт вазьмі! Як гэта ўсё магло здарыцца. Некалькі месяцаў назад я быў звычайны съмерткы. А цяпер... У маіх руках такая грамадзянская справа, ад якой многае што залежыць... Нібы я перамяніўся.

У гэты час пачуўся стук у дзъверы.

— Кглі ласка!.. А, гэта ты, Андрэй?! Я хацеў нават цябе бачыць.

— Я таксама нічога ня маю з табою пагамніць.

Сыцяпану стала нялоўка.

— Да цябе, брат, ніколі ня дойдзеш,—сказаў Андрэй, сеўши ў мяккае крэсла каля стала,—калі ты стаў Сыцяпанам Іванавічам, а не Сыцяпанам, які ня так даўно хадзіў у саматканай сывітцы і abllezlai студэнцкай шапцы, ты зусім перамяніўся. Як ня сорам табе! Вера дзесяты раз да цябе прыходзіць, і ты з ёй ня хочаш пагаварыць, як чалавек свой, і дапамагчы. Перад кім другім за-дзірай уверх нос, а мы, брат, цябе знаем... Перад намі няма чаго казырыцца—гэтым ты толькі псуеш адносіны са сваімі старымі таварышамі. Няўжо твая пасада так цябе сапсавала?..

— Я не разумею, чаго ты ад мяне хочаш?

— Хачу, каб ты быў для нас тым самым Сыця-панам, якога мы ведалі шмат гадоў.

— Глупства кажаш. Я не перамяніўся .Але зра-зумей сам, што павінен я мець зусім інакшую кам-панію, займаючи такую пасаду. Мне прыходзіцца быць на...

— Банкетах, урачыстых пасяджэннях, у рэ-сторанах, дзе п'янства, музыка, цыганскі хор,—дакончыў Андрэй, закурваючи папяросу.

— Гэта мая справа, дзе я бываю...

Андрэй ні слова не сказаў і вышаў.

Сакратар далажыў Сыцяпану, што просіць к тэлефону.

— Алё!.. Так, Сыцяпан Іванавіч... Ах, гэта вы? Выбачайце... У дзесяць... А калі ў дванаццаць?..

Вядома, што буду... Адзін?.. Добра... Усяго най-  
лепшага... Бывайце!..

І ноччу а дванаццатай гадзіне аўтомобіль ім-  
чаўся на ўсіх парах па вуліцах Масквы. У ім ехаў  
Сыцяпан.

Ехаў за Москву-раку, дзе яго чакала дзяўчы-  
на... Зусім не такая, як Марыся, якой ён пакляў-  
ся, ад'яжджаючы з дому.

Разадзетая ў аксаміты і ядвабы. З выпечаны-  
мі маленъкімі пухленъкімі ручкамі, на якіх бліш-  
чэла золата і дарагія каменіні. Парфумаю і пуд-  
раю ад яе пахла за некалькі кроکаў.

Сыцяпан не адзін вечар плаваў у ласках сваёй  
новай кахранкі, ня думаючы аб tym, шчыра яна  
яго кахае ці не.

Так было і сёныня.

Толькі раніцаю Сыцяпан званіў сакратару пры-  
слаць машыну.

Здавалася, што жыцьцё ішло як ня трэба лепей...  
Удзень—прыёмы, размовы з адпаведнымі асобамі,  
дзелавыя пасяджэніні і спрэчкі па tym ці іншым  
пытаньні, а вечарам—тэатры, концэрты, балы, ба-  
леты, і, урэшце, мілосныя сцэны то з аднэй, то з  
другой прыгожанькай дзяўчынай...

І гэтакае жыцьцё зусім няпрыметна мяняла і  
погляды, і харектар, і псыхолёгію Сыцяпана.

Далей і далей адыходзіў ён ад тэй кампаніі  
таварышоў, з якімі жыў і працеваў раней.

А пра Случчыну Съцяпан успамінаў вельмі рэдка... Было не да таго.

#### IV

А гэтым часам па Случчыне йшлі гутаркі, што Съцяпан зрабіўся такім начальнікам, такой вялікай асобай, што аб ім уся Москва гаворыць.

Нехта пусьціў і такую дзейку, што «слуцакоў» прызнаваць ня хоча, дому адчураўся.

Старэнкай матка Съцяпана шмат праліла сылёз, што самы кахраны яе сынок Съцяпанка загінуў на чужыне. Толькі Марыся суцяшала яе і казала, што Съцяпан ніколі не зрачэцца сваёй хаты і радні—ён не такі.

У Марысі ня тухла іскра надзеі, што Съцяпан яе кахае, Не адну бяссонную ноч прасядзела яна над яго партрэтам, не адзін фартушок змачыла съязымі.

— Марыська,—казала Съцяпанава маці,—да-  
чушка мая. Няўжо сынок мой загінуў?

— Не, гэта няпраўда, што кажуць людзі... Ён там працуе, вучыцца, ну, і ня мае часу прыехаць... А пісьмы рэдка піша затым, што ў вас чытаць ня-  
ма каму.

Але бывалі хвіліны, калі Марыся і сама ня верыла таму, што казала. Такой гутаркаю Марыся старалася сябе супакоіць, старалася падмацаваць надзею на тое, што Съцяпан яе ня кіне.

У вадну раніцу, толькі пачулася труба пастуха, каб выганялі каровы, матка Сыцяпана была на нагах. Яна бегала ад хаты да хаты і трымала ў руках ліст.

Ліст быў ад Сыцяпана.

Сказаўшы некалькі слоў аб сваім жыцьці, Сыцяпан пісаў, што хутка мае быць дома.

К паўдню ўся вёска ведала, што Сыцяпан прыяджае ў госьці.

— Пэўна, на Сёмуху!—казалі сяляне,—на кірмаш прыедзе, хоць ён і ня верыць у гэтыя сувязы ды кірмашы.

Марыся ад радасьці ажно памаладзела. Яна ня мела сілы чакаць шчасльівага дня спаткання.

Прашло некалькі тыдняў. Сыцяпана ня было.

Раптам тэлеграма: «Я ў Менску. Еду да хаты».

— На чым-жа прыедзе? На самапёры, пэўна?

— Пэўна, што не на здохлай Антосевай кабыле, што раней яго вазіла то з Менску, то ў Менск.

Так гутарылі паміж сабою сяляне, нецярпліва чакаючы хутчэй пабачыць таго Сыцяпана, які раней ня раз выручаў іх з бяды, ня раз дапамагаў разабрацца ў справах грамадзянскіх... Так яно і было.

Зусім не падобны па надворнаму выглядзу да таго Сыцяпана, які калісь хадзіў у саматканай сувітцы, прыгожа адзеты ў купленую дарагую тканіну, Сыцяпан Іванавіч ехаў у сваў вёску на аўтомобілі.

— А ўсё-ж-такі і тут прыгожа,—казаў Сыцяпан шофэру, імчучыся па разьбітай калінамі дарозе, паміж красуючага жыта,—але вось чагосьці тут няма... Нешта яно ня тое, ня так сябе адчуваеш, як там, у шумлівым горадзе. Раней я гэтага не прымячаў. Здавалася, што йначай і быць ня можа. А вось цяпер—гэта ўсё, што мяне зараз акружае, ня можа здаволіць у поўнай меры... Нібы я «перарадзіўся» сапраўды, як кажуць мае старыя сябры...

Машына тараражкала, паварачваючы то к аднэй, то другой густой съянне жыта.

Ціхі вецярок хваляваў жытні простор. Здавалася, што пачынае бушаваць цёмна-сіняе мора і вось-вось затопіць сваімі хвалямі доўга-чакана-га гасьця—сына палёў і балот.

Трэці дзень толькі жыве Сыцяпан у хаце, але суседзі ўжо пераканаліся, што гэта ня той Сыцяпан, які калісь прыяжджаў у саматканай сывітцы.

А матка ня ведае, як і служыць свайму сыночку-госьцю...

Яшчэ Сыцяпан у пасьцелі, а ўжо звон скаварады чуваць па ўсёй вуліцы,—смажыць яешню на сівежым масльле, бо на сале чамусьці Сыцяпан есьці ня хоча, бліны пшонныя пячэ, курыцу варыць.

Пад поўдня толькі Сыцяпан прасьецца, на сьцеле газэт калі ложка і пачынае абуваша ды адзяваша.

— Можа, Сыцяпанка, малачка шклянку вып'еш?

— Што вы, мама, хто раніцаю малако п'е?  
Гарбаты ці кавы...

— А даўней-жа ты піў. Нават бульбу з расолам еў на сънеданьне.

— У мяне цяпер жывот ня прывык.

— Ага, ня прывык... Ну тады блінок з яечкам печаным,—кажа старэнка матуся, ня ведаючы, чым і як дагадзіць сыну.

Прышоў Антось, дзядзька Сыцяпана, аб навінах запытаца.

Глянуў Сыцяпан на суконную саматканую сьвітку дзядзькі ды ажно зжахнуўся. Успомнілася свая сьвітка, што засталася ў Маскве, сшытая з такога самага сукна...

— Панічом ты стаў, Сыцяпан,—кажа Антось,— глядзі, якую вопратку апрануў, якую толькі пан наш калісьці насіў.

— Інакш няможна: там у зрэбным ня ходзяць...  
Паказацца стойць—пальцамі затыкаюць.

— Яно-ж так, Сыцяпанка, справа ня ў вопратках...

Сыцяпану стала сорамна.

Ня толькі адзеньнем перамяніўся ён, душою іншы стаў. Ня вабяць яго родныя палеткі, ня цікавяць сенажаці, ня гутарыць па некалькі гадзін, як калісь, з беднымі сялянамі... Сяляне нават баяцца падступіцца. Сыцяпан ня йдзе да іх, ня пытае пра жыцьцё-быцьцё. І да суседзяў не заглянуў.

— Куды там,—гаварылі ў вёсцы,—скінуў саматканую сывітку, забыўся хто і што ён.

А што Марыся?

Яна два дні чакала да сябе Сыцяпана. Ня прышоў.

На трэці дзень у шэрную хвілінку, як прыгналі кароў з поля, Марыся вылучыла вольную хвілінку і пабегла да маткі Сыцяпана.

Сыцяпан быў дома.

Прывіталася. Пазірае Марыся на свайго кахранка і не пазнае.

Ёкнула дзяячоae сэрданька, схлупіла ў грудзёх. Нібы хто шаптануў на вуха, што ўсё скончылася.

— Сыцепанка,—шэпча Марыся, як толькі вышла матка з хаты,—ці ты гэта, ці не?

— Няўжо перамяніўся так?—кажа з усьмешкаю Сыцяпан, зусім холадна спаткаўши Марысю.

— Не, гэта ня той Сыцяпан... Мой Сыцяпан у саматканай сывітцы... А гэта чужы... далёкі.

І сльёзы пачалі капаць з вачэй Марысі. Яна пачала ўсхліпваць, а пасля загаласіла на ўсю хату.

— Ціха, ціха, — суцяшаў Сыцяпан, — съмяяцца будуць.

— Хіба толькі ты... Няўжо не спаткаемся там... каля рэчкі?

Зірнуў Сыцяпан на здаровую дзяўчыну, поўную агня, ды і сам загарэўся ў момант.

— Чакай мяне,—шэпча ён ёй на вуха,—я прыду.

І позна вечарам, калі пераехалі ўсе начлежнікі, Марыся праз агароды, аглядаючыся ва ўсе бакі, каб ня бачылі людзі, бегла к рэчцы чакаць Сыцяпана.

Прыхіліўшыся да алешыны, пазірала яна на бліскучую ваду рэчкі і думала аб тым, што сказаць Сыцяпану.

— Можа ён ужо жанаты?—не пакідала Марысю думка.

Але ёй было ўсё роўна. Марыся шчыра кахала, усёю сваёю істотаю хацела быць каля Сыцяпана, ня думаючи аб тым, любіць ён яе яшчэ ці не.

Сыцяпан прышоў. Марыся кінулася яму на шую.

Сыцяпан пачаў моцна цалаваць і прыціскаць да сябе. Сыцяпан чуў, як моцна стукала яе сэрца, як падымаліся грудзі...

Лах травы, цеплата подыху, жар зарумяненых шчок і вуснаў прымусілі Сыцяпана забыцца аба ўсім на съвеце. Ён пачаў так прыгожа ласкаць Марысю, што яна, нібы п'янная, упала на траву...

Здавалася ўсё жывое замерла на нейкую хеіліну.

Толькі хвалі рэчкі, коцячыся быстра ў даль, пелі эднастайную песнью і гэтym парушалі цішу летняй ночы, якая зачаравала і ап'яніла сваім пахам хлапца і дзяўчыну.

Толькі йдучы дамоў, Марыся, як пасьля сну, прыпамінала, што здарылася. Салодкая млявасць і пагэтуль чулася ва ўсім целе.

— Няўжо кахаеш? Скажы праўду, Сыцяпанка?

— Я сам ня ведаю... Вось тады...

— Толькі тады...

і больш ні слова не сказалі адно другому.

Месяц, як-бы засароміўшыся, схаваўся за хмару і толькі адным краем пазіраў на Марысю, якая, прышоўшы на прыгуменьне, кінулася на зямлю ніц і праплакала да самай раніцы.

Сыцяпан на пяты дзень паехаў.

Вёска загаманіла, як адзін чалавек, што Сыцяпан Марысю больш ня любіць.

— Хопіць яму гарадзкіх,—казалі старыя кабеты,—ад іх парфумаю пахне, а ня гноем, як ад Марысі... Вось, дурная, набрала сабе ў галаву.

А Марыся не адзін раз уночы бегала к рэчцы, дзе апошні раз спатыкалася са Сыцяпанам, не адну ночку праплакала, лежачы ў пасьцелі.

Сыцяпан тымчасам зноў смакаваў паўнату жыцьця ў Москве, забыўшыся пра Марысю і пра радню, і пра вёску, якую, ад'яжджаючы апошні раз, назваў «воўчаю бярлогаю».

Сыцяпан ня мог нават уявіць сабе, як-бы ён цяпер жыў у вёсцы, калі-б гэта здарылася.

Бурлівае жыцьцё гораду прышлося па густу.

Хвалі хутчэй і хутчэй несылі яго ў вір, скуль вырабіцца вельмі трудна...

Трамвай трывожыў задрамаўшыя ў вячэрній  
цемнаце вуліцы, нясучыся па глухіх гародніх  
кварталах.

Двое рабочых у замазаных шкураных куртках,  
з сажаю на тварах і з засаленымі чорнымі рука-  
мі, сядзелі ў куточку трамваю і гаманілі.

Сьцяпан падсеў да іх бліжэй.

— Калі быў пры станку, калі працеваў, як і  
іншыя рабочыя—быў чалавекам. Выбрали—ну й  
пашоў па скоўзкай дарозе,—гаварыў адзін з ра-  
бочых.

Другі рабочы, нахмурыўшы бровы, пазіраў на  
Сьцяпана і доўга маўчаў.

Урэшце, вырвалася і ў яго.

— Сукіны сыны! Усе яны такія. Калі на за-  
водзе працуе—пяхтурой ходзіць ажно ў Саколь-  
нікі, а папаў у «начальства»—на аўтомобілі пяць  
крокаў едзе... Падумаеш!

Пры гэтым абодвы рабочыя акінулі поглядам  
Сьцяпана.

— Адзець-бы яму вось такую сывітку ды паста-  
віць каля качагаркі—ну, і ведаў-бы, што за смак.

«І тут сывітка» мільгнула ў думцы Сьцяпана.  
«Няўжо сывітка мяняе чалавека?»

— Вы што, рабочыя?—зьвярнуўся Сьцяпан да  
суседзяў.

— Вочы ёсьць? Ня бачыш?—груба і неахвотна  
адказаў адзін.

— Куды яму знаць! Ня бачыш, што пахне ад яго не мазутам і дымам, а нечым іншым!—усыміхаючыся і міргаючы свайму таварышу, сказаў другі рабочы.

Съцяпан адчуваў сябе дрэнна. Больш не задаў ні аднаго пытання.

А вечарам Съцяпан хадзіў нэрвова па спальні і неяк ня мог адвязацца ад слоў, якія чуў у трамваі:

«Адзець-бы яму вось такую сывітку»...

— Ха-ха-ха!—пачулася за дзвіярыма.

— Можна?

Пісклявы жаночы галасок...

— Дзвіверы адчыніў Съцяпан.

— Ах, гэта вы, Аня? Так позна.

— Я не адна. Я прышла з таварышам Нагоцкім... Вы знаёмы?

Элегантна адзеты малады чорнабровы хлапец.

— Гэта артысты,—сказала Аня,—ён не такі сумны, як ты.

— Мне час: шофэр чакае,—сказаў Нагоцкі.

— Вы вольны...

Съцяпан і Аня засталіся адны.

— Узбаламошаная ты... Што, ужо новага?

— Ха-ха-ха!.. Чаму ты ня верыш, што толькі цябе кахаю. Бач, нават не лабаялася ноччу да цябе прыехаць. А ты так холадна спаткаў. Я вось ведала адказных працаўнікоў. Яны не такія, як ты...

— Аня! Ты мяне без атруты труціш!  
І Сьцяпан моўчкі апусьціўся ў мяккае крэсла.  
Вечер сядзіта стукаў ажаніцамі.

Чырвоны колер абажуру, якім ахілена была  
электрычная лямпачка, паружоўвіў шчокі Ані.  
Здавалася, вось-вось капелькі крыніцы скочыцца з  
яе прыгожага твару.

— Сьцяпан Іванавіч,—сказала яна, кладучы  
руку на яго плячо,—што з табою?

— Ты мучыш мяне!.. Ведаеш, што ты вось тут  
у мяне сядзіш.

Сьцяпан стукаў рукою па грудзёх.

Аня нахмурыла бровы, прашлася разы два па  
пакоі і сказала:

— Які ты сымешны. Ты ніколі, пэўна, ня жыў  
такім жыцьцём, якім ты цяпер пачынаеш жыць?  
Зразу відаць, што ня шырокая ў цябе натура.

— Чаго ты хочаш?

— Я? Нічога!.. Я хачу, каб ты жыў поўным  
жыцьцём, каб браў усё ад жыцьця, што толькі  
можна. Ты займаеш гэткую пасаду! Падумай толь-  
кі, як можна жыць на тваім месцы?

— Але ты чаго хочаш ад мяне?!

— Разам з табою так зажыць, каб ўсёй Ма-  
скве моташна стала.

Аня села на калені Сьцяпану і пачала гладзіць  
рукою па твары.

— Ну, будзь-жа ты хоць пры мне вясёлым!..

— Эх, ты!—вырвалася ў Сыцяпана і ён зразу павесялеў.

— Вячэра ёсьць?

— Віно?

— Так.

І каротка летняя ноч прашла ў бяссоньні. У ружывым мроку, з лёгкім галавакружэннем сядзелі яны да першага тэлефоннага званка, які паклікаў Сыцяпана на службу па важнай і неадкладнай справе.

— А заўтра зноў?!—гаварыла Аня, тулячыся да Сыцяпана пры разывітаньні.

— Я чакаю!.. Толькі таксама ноччу...

Пасьля бяссоннай ночы дрэнна чуе сябе Сыцяпан на службе.

— Чорт ведае што такое! Чаму не адпраўлена тэлеграма ў Менск?

— Да вы казалі затрымацца на дзень-другі,—кажа нібы-то вінаватым голасам сакратар,—а вось тут вам тэлеграма.

Сыцяпан вачамі прабег па раскрытай тэлеграме.

— Не паеду!.. Просяць сёньня ў Менск выехаць... У мяне больш важныя справы, чым там у іх.

«Аня прыдзе», падумаў ён пра сябе і штурнуў тэлеграму на стол.

— Ваш брат прыехаў. Чакае вас.

— Брат?! паклічце сюды.

Брат у саматканай сывітцы. Толькі што з вёскі. Прыехаў вучыцца.

— Ты як гэта ў Маскву трапіў?

— На цягніку... Білет купіў і ў Маскву.

— Ну, добра: тут табе дадуць кватэру. Толькі вось, брат, сывітка твая... Яна Маскве не тae. У Случчыне можна насіць.

— Думаю, і тут не зыдзяруць сілком ды лепшай не дадуць.

— Нічога. Вучыцца ўстроішся—я табе спраўлю новую.

Брат пазірае на Сыцяпана. Сыцяпан сунуў нос у лаперы і забыўся, што брат стаіць каля стала.

— А пра матку чаму ня пытаеш? Няўжо забыўся, што ёсьць у нас.

— Так, так... Як-жа мама?

Сыцяпану стала сорамна перад братам.

А брат моўчкі кусае губы і слова выказаць ня можа. Нешта пад горла падышло і гэтак съціснула, што гаварыць няма сілы.

Тэлефон зазваніў.

— Ну, я еду,—схапіўся Сыцяпан,—разам абедаць будзем, а цяпер у мяне пасяджэнье.

Брат застаўся адзін.

У канцэляры разълятаўся стук машинкі.

Сакратары і дзелаводы бегалі з пакою ў пакой.

## VII

Прашло некалькі тыдняў. На пасяджэныні колегіі стаяла пытаныне аб тых вольнасцях, якія дапускаюцца адказнымі таварышамі.

— Мне здаецца,—гаварыў старшыня колегіі,— што гэта распуштва мае месца і ў нас. Некалькі было данясеніняў аб тым, што нават сярод сяброў нашай колегіі ёсьць такія таварыши, якія ў часе сходаў і дзелавых пасяджэніяў праводзяць час у рэсторанах, тэатрах... Устрایваюць дэбошы, куцяць...

— Я трэбую выкрыць прозвішчы тых таварышоў, на каго ёсьць падазрэніе або даносы. Недкладна назначыць рэвізію гаспадарчых спраў.

А ў гэты час—рэсторан, музыка, цыганскі хор.

— Я п'ю за здароўе Анічкі!

Сыцяпан падымае бакал з віном і, хістаючыся, гаворыць тост.

Толькі ў шэсцьць гадзін раніцы рэсторан пачынае заціхаць.

— Не хачу на фурманцы,—капрызна крычыць Аня,—звані, каб аўтомобіль прыслалі.

Поўгадзіны не перастае званок.

Сонны шофэр лаецца на чым съвет стаіць.

— Штодня, штоночы, прасьці, гаспадзі, грэх,— бубніць начны вартаўнік, адмыкаючы браму.

— З простиуткамі гуляе, а ты ня сыпі цэлую ноч...

І шофэр злосна паварабвае ручку, каб запаліць бэнзін.

Стукаючы па калясе аўтомобіля палкаю, вартаўнік сапе пад нос і пра сябе гамоніць:

— А помню, як прыехаў ён у Москву—людзей баяўся. Саматканая сывітка, студэнцкая пакалечальная шапка. Цяпер глядзі ты—на фурманцы ехаць ня хоча. Аўтомобіль гані. Псуй бэнзін дзеля нейкай там шлюхі...

Аўтомобіль гудзе па сонных вуліцах. Імчыцца к рэсторану... затым за Замаскварэчча. Тады толькі Сьцяпан едзе да хаты.

Так, у віратцы, кідаецца на кушэцку.

Пасля аднай такай бурнай ночы да Сьцяпана зашоў Андрэй.

Уваліўся ў спальню без дакладу.

Утыркнуўшыся галавою ў падушкі, Сьцяпан ляжаў на ложку.

Стук дзывярэй разбудзіў.

— Ну, што,—пачаў Андрэй,—і сёныня ўсяночная была?

— Тваё ня дзела!

Заспаны твар Сьцяпана наліўся ад злосці крывёю. Ня ўвесь хмель вышаў з галавы.

— Што хачу, тое і раблю. Прашу пакінуць мяне ў супакоі.

Андрэй бразнуў дзывярыма і вышаў.

А ў гэты самы дзень на службе Сьцяпан атрымаў пакет, у якім было прыпісаны: «У съпешным

парадку перадаць усе справы нованазначанаму таварышу Выгоцкаму, а самому вярнуцца ў Менск».

Гэта нечаканая вестка спалохала Сыцяпана.

— Здаць справы? А што... калі недахваты?!  
Няўжо і ў Менску вядома, што я...

— Вас хоча бачыць нейкі таварыш Выгоцкі,—  
далажыў сакратар.

— Выгоцкі?

— Так.

— Прасцеце.

Сымелымі крокамі ўвайшоў у габінэт Выгоцкі.

Высокага росту. Худашчавы.

На ім была замурзаная тужурка і шкураная шапка з пяцёхкутнай звяздою.

— Я—Выгоцкі... Прысланы з Менску прыняць  
ад вас справы.

— Садзецеся!—вырвалася толькі адно слова ў Сыцяпана.

Абодва маўчалі некалькі хвілін. Сыцяпан сур'ёзна пазіраў у паперы.

— Сывітка!—раптам падумаў Сыцяпан, яшчэ раз абвёўшы поглядам вондратку свайго замесьніка,—я калісь таксама прымаў службу вось у такой паношанай сывітцы.

Прашло некалькі дзён. Сыцяпан, зацягнуўшы перадачу спраў, ехаў у Менск, выкліканы съпешнай тэлеграмай.

У вадным з чамаданаў, якія былі напоўнены рознымі рэчамі, ляжала тая самая суконная сывітка, у якой Сыцяпан першы раз прыехаў ў Москву.

Не дае гэта сывітка яму супакою. Абы заснуў, здаецца Сыцяпану, што ён, апрануты ў гэтую самую сывітку, ходзіць па вёсцы, а ўсе сяляне тыкаюць на яго пальцамі і кажуць:

— Ага!—ня чурайся сваёй сывіткі. Яна павінна быць для цябе даражай за чорную гарадзкую во-пратку! Ага, зноў у сывітцы саматканай!

Сыцяпан спуджаны ўсхопліваеца і кругом азіраеца. Нікога няма. Толькі сусед-пасажыр моцна храпе на другой полцы купэ.

Ня можа заснуць Сыцяпан.

Ён ходзіць па вагоне, курыць папяросу за папяросай.

Стала душна.

Адчыніў вакно і высунаў галаву.

Ноч. Іскры цягніка засыпаюць вагоны і кусты, якія цягнуцца паўздоўж чыгункі.

— Сывітка! Сывітка!—сакочуць вагоны.

— Саматканы! Саматканы!—шыпіць цягнік, рэжучы цемру ночы і нясучыся ўдаль.

Сыцяпану становіцца страшна...

## ГАЛЯ

### I

Галя была дачка пана, абшары маёнтку якога  
межаваліся з нашымі вузкімі палоскамі.

Мне калісьці было сорамна з ёю спатыкаца.

Я помню адзін дзень, калі мой бацька прышоў  
прасіць сенакосу ў пана.

Галя бегала па дзядзінцы.

Яе белае і тонкае, як павуціна, адзеньне, бе-  
ляя йстужка, уплеценая ў яе дзіцячыя завіушки  
валасоў, чорныя лякіраваныя туфелькі—усё гэта  
прымусіла мяне схавацца за старую тоўстую ліпу,  
каб не паказаць сваёй зрэбнай кашулі, саматканых  
у клетачку штаноў і лазовых лапцей.

Галя пабачыла мяне і пачала нясьмела да мяне  
падыходзіць.

Я хаваўся.

Раптам яна да мяне падбегла, пачала съмяяцца.

— Які ты дзікі,—сказала яна,—чаму ў вас у  
вёсцы ўсе дзецы дзікія. Хадзем на ганак.

Абышоўши трох разоў кругом ліпы і пабачыў-  
ши, што ніяк іня можна схавацца, я кінуўся  
ў цякаць.

Галя рагатала і тукала мне ўсьлед:

— Дзікі! дзікі!

З таго часу я больш ніколі не хадзіў за бацькам у маёntак.

Адзін раз, у нядзельку, нас цэлая чарада вясковых хлапцоў пасьвілі коні ў Лужкох, каля панскага бору.

Надыходзіў вечар. З балота, якое за гоняй двое пачыналася ад нас і цягнулася на некалькі вёрст, стала цягнуць вільгацьцю.

Мы расклалі агоńь. Агон гэты бараніў нас і ад камароў, якія цэлаю хмараю віселі над нашымі галовамі, дзіньдзікалі песню і наравілі, каб «папацала ваць» каго-небудзь у твар ці шую.

Мы ўсё жартавалі, бегалі наўкол раскладзенага вогнішча, гулялі ў «сывіньню», скакалі ў чахарду, і нашы звонкія галасы рэхам агукаўліся ў бары.

З лесу, па вузкай зарослай дарожцы, вышла цэлая грамада людзей. Мы змоўклі.

Гэта была пані з дзяцьмі і гасціцямі, якія прыехалі на лета з гораду.

Усе яны йшлі да вогнішча.

Я ўжо здалёку пазнаў Галю, і мне хацелася ўцячы.

— А вось гэтага хлопчыка я ведаю: ён з бацькам прыходзіў да нас,—загаманіла першая Галя, паказваючы пальцам на мяне.

Я адчуваў, як у мяне «гарэлі» вуши і мне хадзелаю праваліца скрэзь зямлю, каб толькі не паказацца ёй на вочы.

Уся гэта грамада акуружыла вогнішча. Пыталі, адкуль і хто мы. Пыталі, колькі ў нас коняй і ці ёсьць у нас бацыкі.

Урэшце, яны ад нас сталі адыходзіць. Галя павярнулася да мяне і сказала:

— А ты ўжо пасъмляеў, яня гэтакі дзікі, як тады!

І толькі ў гэту хвіліну я першы раз, як сълед, разглядзеў яе беленыкі прыгожы твар і чорныя, як смоль, бровы. Я хацеў ёй нешта сказаць, але ня мог.

Мне хацелася бегчы за ёю і яшчэ раз зірнуць на яе. Яна пабегла ўсьлед за сваімі.

Мне было толькі дзесяць год.

Сонца, нібы зачатіўшыся за гальлё хвойніку, не хацела заходзіць.

З усходу плыла нач. Дзе-ні-дзе можна было ўжо прымеці зорку. Балота пакрывалася белаю коўдраю туману.

З вясёлымі крыкамі, па прыбітай расою дарозе, мы ехалі з пашы ў вёску.

## II

Я ўжо вучыўся ў горадзе.  
Едуцы адзін раз да хаты на канікулы, я ў ва-

гоне спаткаўся з Галію. Яна мяне не магла пазнаць.

На мне была чорная шынэль з бліскучымі гузікамі, шапка з кукардаю і камашы.

Я зусім ня быў падобны цяпер на таго дзесяцігадовага хлапчука, абутага ў лапці і зрэбную кашулю, які хаваўся ад яе за ліпу.

Галія была апранута ў каракуле ве паліто; цёплая, з заячай шкуры, шапачка хавала яе белы твар. У руках яе былі звязаныя раменямі кніжкі. Я яе спазнаў.

Мне захацелася з ёю загаварыць.  
Галія вельмі часта поглядам акідала мяне з ног да галавы.

Мне было неяк нялоўка. Мне як-бы сорамна было за таго хлапчука, які калісь ад яе ўцякаў у лапцях. Я баяўся, каб яна мяне не спазнала.

— Вы ня ведаецце, якая гадзіна? — запытала ў мяне Галія.

Я, съпяшаючыся, дастаў гадзінык і сказаў:

— Ужо пяць... Скора і цёмна...

— Ах як памалу йдзе цягнік.

— А вам далёка ехаць?

— Мне? Блізка... Яшчэ адну станцыю. Але я баюся, што за мною ня прыедуць. Я пісала, што прыеду заўтра, а парашыла ехаць сёньня. А вам?

— Мне таксама...

Пры гэтым я стаў пазіраць у завеянае сънегам вакно.

Увесь час я хацеў паказаць, што яе ня знаю.

— Значыцца, мы разам... А куды вам ісьці?

Мне было з ёю не па дарозе. Але мне хацела-  
ся яе правесьці, і я сказаў, што якраз па дарозе,  
што трэба йсьці каля іх маёнтку.

Коні за ёю ня прыехалі.

Узяўшы ў адну руку свой чамаданчык і яе  
кніжкі, другою рукою я крэпка съціснуў вышэй  
локця руку Галі.

— Вы такі дужы,—сказала яна, калі, перахо-  
дзячы раскоўзаную гурбу сънегу, я падтрымаў яе,  
каб ня ўпала.

Мне было прыемна чуць гэтыя слова.

Ад станцыі да маёнтку было ня больш вярсты,  
і я не агледзіўся, як Галі сказала:

— Вось мы й прышлі. Зайдзеце ў хату. Я за-  
гадаю запрэгчы коняй і вас адвязуць.

Я ўвесь задрыжэў, нямаведама з якой пры-  
чыны.

— Не, шчыра дзякую, мне ўжо блізка.

— А вы так і ня хочаце сказаць, як вас завуць  
і адкуль вы.

Я пачаў зусім з другога, каб ня даць адказу  
на яе слова.

— У горадзе я вас вельмі часта спатыкаю...

— Цяпер і я вас буду ведаць,—сказала яна,  
трымаючы маю руку ў сваёй цёплай мален-  
кай ручцы,—і калі я вас не пазнаю, вы самі закра-

неце мяне. Мы будзем знаёмыі. Дзякую, што праводзілі мяне. Бывайце...

Галіа хуткімі крокамі пашла на той дзядзінец, на якім калісь я спаткаў яе маленькай дзяўчынкай і ўцякаў ад яе дзікуном.

Я павярнуў назад і ў глыбокай задумёнасьці пашоў да хаты.

Гэта спатканыне як-бы на некалькі кроکаў прыблізіла мяне да таго чалавека, які знаходзіўся ад мяне на тысячи вёрст.

У сэрца запала іскарка надзеі.

### III

Я скончыў сярэднюю школу, а Галіа была ў сёмай клясе гімназіі. Мы часта з ёю спатыкаліся.

Апошняе лета перад вайсковаю службай я жыў ў вёсцы.

Ад усходу да заходу сонца я працаваў, не пакладаючы рук. Кожнае сьвята Галіа прысылала мне пісульку, каб я вышаў да яе на спатканыне.

Яна ўжо даўно ведала, хто я.

Вёска як у бубен біла, што панская дачка захалася ў мужыцкага сына.

Быў час сенакосу. Позна вечарам, з касою і граблямі на плякох, я варочаўся дамоў.

Як мора хвалявалася зялёнае жыта. Было прыгожа і палахліва.

На ўзымежку, каля маладога сасноўніку, мяне спаткала Галіа. Распушчаныя валасы, белая сукенка і белы, як папера, твар рабілі яе русалкаю.

— Я ведала, што ты тут будзеш праходзіць.  
Мне хацелася цябе спаткаць...

— Я ня прыбраны... Потны твар....

— Нічога,—адказала яна,—я ведаю, хто ты...  
Ты мой...

Пры гэтым яна шчыра прытулілася да мяне й  
сказала:

— Добры вечар, Андрэй!

Я хацеў вырвацца. Яна ня пускала. Я кінуў з  
плячэй касу і граблі, абняў яе гібкі стан і па-  
цалаваў.

— Мы гэтак блізка адзін каля другога, як-бы  
зыліся ў адно.

— І ў той самы час, як мы далёка ад друго-  
гага душою.

— Нічога, што ты мужык,—казала мне Галя,—  
ты цяпер чалавек новага съвету, ты бліжэй стаіш  
да нас, паноў, чым да мужыкоў.

Вечер злосна залепятаў лісьцямі асіны, як-бы  
ў знак протэсту.

— Ты любіш? Любіш мяне? Скажы, Андрэй!..

Я, як асіна лісьцямі, лепячу:

— Люблю... люблю... люблю!..

А месяц рагаты хоча саскочыць з неба і прака-  
лоць мяне.

— Ты, Галя,—кажу я,—паненка, ты з другога  
канца съвету... куды нам... У цябе—брычкі, вэлё-  
сыпэды, кніжкі, лес. У мяне—каса, граблі, плуг.  
Я не могу паехаць вучыцца ва ўніверситет.

Галя яшчэ бліжэй прыхілецца да мяне і шэпча:

— Нічога ня трэба. Такога люблю, які ты ёсьць.

Пасъля яна цяжка ўздыхне і як-бы не дагаворыць.

Адзін раз мы гулялі ў лесе. Чамусьці не съпявалі птушкі, не сакаталі дзятлы на струхнелых хвоях...

— Скажы праўду,—сказала Галя,—ты кахаеш мяне, ці толькі так сабе.

— Я не адзін,—кажу, прыгартуючы яе да сябе,—я не адзін... І вось адзін цябе любіць... а другі...

Галя не дае мне дагаворыць. Яна шчасльвая. З ёю зараз той, які ня пытае, хто яна, і не задумваецца, хто ён, які хоча любіць і любіць...

Мы доўга маўчым. Я зрываю калючкі сасоньніку і пачынаю затыкаць сабе за ногці. Я не адчуваю болі... Каханыне заглушае ўсё...

Галя адбягае ад мяне, вабіць мяне сваімі выпеччанымі ручкамі і міргае вочкамі.

Я забываюся на ўсё. Бягу да яе...

— Страшна,—шэпча яна,—я лесу баюся: ён шуміць...

— І мне страшна,—кажу я ёй,—кажуць, калі лес шуміць, значыць, хто-небудзь павесіўся.

— І ў гэта верыш?—питае яна мяне,

Я пачынаю съмяцца і кажу, што ўсё гэта  
казкі, усё мана, што я ў байкі людзкія ня веру.  
Праводжу яе да пакояў і сам праз гэты самы лес,  
сенажаць і поле іду да хаты.

Аднаму мне сумна, але ня страшна.

#### IV

Была восень. Тая прыгожая, сухая і сонечная  
восень, якой ніводзін стагодні дзядуля ня памя-  
тае. Сонца, нібы жменяю, брала свае залатыя пра-  
меныні і сыпала іх на змочаную крыўёю зямлю.

— Пяць гадоў. Роўна пяць гадоў, як я быў на  
сваіх загонах. А што Галя? У маёнтку яе цяпер  
ня можа быць.

Мне стала сорамна і крыўдна, што я ні на адзін  
ліст яе не адказаў.

Прыехаўшы ў свою вёску, я першым чынам  
распытаў, што з панскім маёнткам. Мне адказа-  
лі, што за год якраз перад гэтаю бураю пан пра-  
даў увесь маёнтак і пераехаў жыць у горад.

— Нябось,—падсміхваліся мужыкі,—цяпер-бы  
і паненка пашла за цябе. Ім ня смачна жывецца  
цяпер.

Мне сапраўды хацелася пабачыцца з Галяю.

Успаміны аб тых гадох, якія ўжо ня вернуцца  
ніколі, успаміны свайго першага кахрання і дзі-  
чачых гадоў, якія прыйшли ў цяжкай беднасьці,  
выклікалі нейкі незразумелы настрой душы.

З усяго, што прашло, што спалена апнём і парушана жыцьцёваю бураю, мне хацелася-б вярнуць толькі адно каханьне... дзіцячае, нясьмелае, але салодкае каханьне.

Я толькі цяпер зразумеў, што той, каго я кахаў, быў мой вораг. Але гэта я разумеў галавою. А сэрца?.. Сэрца гатова было ўсё дараваць. Каб толькі вярнуць таго, хто першы прымусіў яго палахліва задрыжаць у грудзёх.

— Дурное ты,—казаў я сэрцу,—забудзь усё... Цяпер не да гэтага.

Яно стукала, стукала, стукала...

Я нядоўга пагасціў у вёсцы і пераехаў на службу ў горад.

Жыцьцё ветрам панеслася. Праца на службе, сходы, мітынгі, пасяджэнні... Усё гэта караціла дні, усё гэта не давала апамятацца, як праўягаў час.

На вечары ў адных знаёмых мяне пазнаёмілі з Зосій Ганцкай.

Яе ружовыя шчокі, гладка прычэсаныя каштанавыя валасы, вечная ўсьмешка на вуснах,— усё гэта мяне зацікавіла тэтак, што я, прышоўшы дамоў, ніяк ня мог заснуць.

Назаўтра, пасля ўсёй працы, а гадзіне дзесятай вечару я ўжо сядзеў у Зосі.

— А я думала, што вы ня прыдзеце. Вы слухыце дзе-небудзь?

— Служу,—адказаў я,—як-же можна цяпер  
ня служыць.

— А вось я...

На гэтым яна абарвала і стала пазіраць на мяне.

— А як-же вы?

— Ды так... хаджу на чорную працу падзён-  
на... Што? Вы ня верыце? Вось бачыце.

Пры тэтым яна сваёю замазоленую рукою  
правяла па маёй руцэ.

— Вы, нябось, думалі, што я беларучка...

Праўда?

Я маўчаў і толькі моцна ціснуў яе руку.

— Вы знаеце, таварыш... можна вас так на-  
зываць?

— Ды што вы, Зоська? Нашто пытаеце...

— Пытаю, бо ўжо хутка слова таварыш ня ў  
модзе будзе. Ды вось няхай вам будзе вядома,  
што цяпер ня гэткія ручкі ўзяліся за чорную  
працу. А мне што? Я ніколі не панавала. Мой  
бацька і цяпер на заводзе служыць.

Макам чырвоным выглядалі яе щокі. Яна  
нэрвова паціснула мне пальцы і вырвала руку.

— А вы праз біржу працы...

Зося пачала рагатаць.

— А вы былі калі-небудзь на біржы?

— Не.

— Раджу вам пазнаёміца з гэтаю ўстановаю.  
Я там кожны дзень бываю. Вось і заўтра раніцою  
Галя зойдзе за мною.

— Якая Галя?—вырвалася ў мяне з вуснаў.

— Мая колежанка, якая таксама шукае працу.

Увесь вечар у мяне з галавы не вылятала гэтае імя. Мне здавалася, што гэта тая самая Галя, беларучка-паненка, якая жыла ў маёнтку... Я ўвесь час стараўся намаляваць яе з такімі, як у Зосі, памазоленымі рукамі, але мне не ўдавалася.

Назаўтра раніцою я быў на біржы працы.

Некалькі сот безработных таўпіліся ў вагромністай залі каменнага будынку.

Тут былі мужчыны й кабеты.

Старыя чыноўнікі, стаяры, пільшчыкі, кавалі, кур'еры, дворнікі, кухаркі,—усе піхалі адзін другога, стараліся праціснуцца наперад да бар'еру, за якім хутка павінен будзе раздаваць пасады «дабрачынца», як яны яго называлі.

Я нецярплівым поглядам акідаў усю гэту грамаду, але нідзе ня мог адшукаць ні Зосі, ні... туё, якая прымусіла прыйсьці сюды.

Раптам з дзівярэй аднаго пакою вышаў чалавек з портфэлем. Некалькі сот рук галоднай грамады з белымі карталюшкамі працягнуліся да яго... Гучны лемант напоўніў усю залю. Караніком з пчоламі здаваўся мне гэты прасторны будынак.

Ніводнага голасу ня можна было распазнаць. І калі гэты чалавек, выклікаўшы два прозвішчы, зноў паходзіў за дзвіверы,—як сынег пасышпаліся за ім гэтыя белыя карталюшкі. Абураная грамада

застагнала. Нямаведама на каго і за што пасы-  
палася самая бессаромная лаянка. Пачыналі рас-  
ходзіцца.

Я прытуліўся ў куточку каля дэзвярэй і са-  
чыў за кожнаю жаноцкаю фігураю.

Мне стала ні-то страшна, ні-то сорамна. Я ба-  
яўся спаткаць яе тут. Я выпіхнуўся разам з гра-  
мадою на вуліцу.

У гэтых самы дзень вечарам я забег да Зосі і  
запытаў, дзе жыве яе колежанка Галя.

— Я бачу, што яна вас зацікавіла, хоць вы  
яе яшчэ і ня бачылі,—загаманіла да мяне Зося,—  
але пачуцыцё ваша вас не ашукае. Яна сапраўды  
прыгожая... адным словам, пабачыце яе самі.

Пры гэтым Зося пачала апранацца.

Калі я памагаў надзяваць паліто, Зося павяр-  
нула свой твар да мяне, прыхілілася да маіх гру-  
дзей правым плячом і пазірала мне ў очы.

— Але вы ня гэткія, як іншыя мужчыны,—  
сказала яна,—з вамі съмела можна заставацца.  
Вы добры і палахлівы.

Зося зарагатала. Мне стала сорамна. Я ведаў,  
што яна чакала майго пацалунку. Але я...

— Ну, мы пашлі!—сказала Зося і загасіла  
лямпу. Вы не заблудзіцесь?

— Не,—адказаў я і пачаў вобмацкам шукаць  
дэзверы.

Ідучы па вуліцы, я маўчаў. Сэрца стукала неяк  
пайнашаму...

— Нешта з вамі нядобрае дзеецца,—сказала пасьля доўгага маўчаньня Зося,—вы зусім іншы былі, калі мы раней спатыкаліся. Апрача таго, мне цікава, чаму вы папрасілі, каб я вас завяла і пазнаёміла з Галія?..

— Ды проста так... У мяне калісь была знаёма Галія. Можа гэта...

— Тая самая?

— Але... Можа жрыху і брыдка йсьці... Так... да незнаймай... Можа і не яна?

— Нічога. Вы проста са мною. А я з Галія— вельмі добрыя знаёмыя.

Я зноў маўчу... Успамінаю, калі апошні раз з ёю развітаўся.

— Вось мы і прышлі,—сказала Зося, адчыняючы жалезнью браму.

Калі, стоячы на ганку, Зося пачала званіць, мне хацелася ўцячы. Нейкі шорах пашоў па целе, Чую шагі...

— А што, яна адна?

— З мамаю,—адказала Зося.

Я чую, як ключ адпірае дзвіверы. Святло сывечкі пазірае на мяне праз шчыліны. Дзвіверы адчыніліся.

— Я не адна, Галіюська,—сказала Зося:—пазнаёмся.

Яна... Твая самая Галія. Я бяру за левую руку... У правай яна трymае сывечку... Мы пазіраем адзін на другога і маўчым... Зося таксама маў-

чыць... Я бачу, як у Галі задрыжэлі губы... Яна  
хоча сказаць нешта, але ня можа... А я нічога  
ня памятаю...

— Вы... жывы...—прашаптала яна.

— Я?! Я ня ведаю...

Зося пачала рагатаць... На вуснах Галі таксама  
зъявілася вясёлыя ўсьмешка. Я крэпка, крэпка ціс-  
ну ёй руку. Я пачынаю нібы прачынацца...

## VI

Галя перанесла мяне ў тады майго першага з  
ёю кахрання.

Я чуць ня кожны вечар заходзіў да яе паслья  
працы. Я прымеціў, як Галя пачынала маладзець...  
Галя любіла мяне, хаця аб гэтым мне ніколі нічога  
не казала. А я?!

Адзін раз позна ўночы мы сядзелі з ёю на ка-  
напе і ўспаміналі дзіцячыя тады. Яе старая маці  
таксама яшчэ ня спала,—сядзела проціў печы на  
крэсьле і разам з намі ўспамінала аб сваім міну-  
лым. Цяжка ўздыхнуўшы, яна сказала:

— Стары мой не пабачыў гэтай буры, якая пе-  
равярнула жыцьцё. Толькі пераехалі ў горад, пра-  
даўшы маёнтак, ён памёр. Можа ён шчаслівейшы  
за нас... А я не магу дачакаць, калі за мною  
трыдзе яна.

— Хто?—запытала Галя.

— Съмерць... Цяжка мне жыць...

Я акінуў вокам пакой. Усё напамінала, што тут  
калісь жылося ня гэтак... Кожная рэч таксама зда-  
валася, што шэпча тое самае—«Цяжка мне жыць»...

Я ўзіраюся ў твар Галі... Паціху бяру яе руку і  
пачынаю гладзіць. Я хачу прыпомніць, ці такая  
гэта рука была тады, калі я гладзіў яе шмат гадоў  
тamu назад. Не, яна не такая.

Маці ўстала з крэсла і сказала: «Спакойнай  
ночы».

Галія прыгарнулася да мяне.

— Яшчэ пасядзі, Андрэй. Мама вельмі любіць  
цябе. Я спаць не хачу. З табою мне весела.

Я гладжу руку... хачу пацалаваць.

— Цяпер мае рукі зусім не такія, як тады... калі  
я была паненкаю... калі мы жылі ў маёнтку... Цяпер  
яны...

— Нічога, Галія, затое я съмялейшы цяпер.

Я крэпка прыціскаю яе руку да сваіх губ.

— Ведаеш, Андрэй, мне здаецца, калі цела чалавека пачынае цвярдзець, то сэрца яго робіцца  
мякчэйшым? Тады я ня гэтак шчыра любіла  
цябе...

Я паціху выпускаю яе руку. Святло як-бы  
крышку пацямнела. Я ўстаю з канапы.

— Мне ўжо час. Ужо позна. А як-же са служ-  
баю?..

Галія пачала кусаць губы.

— Больш я нікуды не пайду. Буду так жыць.  
Шкада мамы—ёй вельмі цяжка. Мы прадаём апош-

нія рэчы... Я шмат разоў на ўсё хацела пусьціца,  
але вось тут нешта... Балюча робіцца.

Галя прылажыла руку да грудзей, а другую  
закрыла вочы.

Праводзячы да дзьвярэй, яна не хацела выпусь-  
ціцу маёй рукі. Я вырваўся і хутка выбег на вуліцу.

Цёмна. Толькі дзе-ні-дзе съяціліся вітрыны  
крам. Наставіўши каўнер, я йшоў у глыбокім за-  
думеныні. Я ня мог ніяк зразумець сам сябе. Мяне  
не пакідала пытаныне—«люблю я ці ня люблю Га-  
лю?» Калі не—то чаго я марочу і яе і сам сябе.

Пры павароце ў завулак мяне здагнала незнай-  
мая дзяўчына.

— Вам сумна?..

Я спыніўся і пачаў моўчкі пазіраць на яе твар.

— Што, ты не спазнаў? Я цябе добра ведаю...  
Правядзі мяне да хаты, а то мне аднэй неяк  
страшна.

Я ні слова не сказаў, а больш шпарчэйшымі  
крокамі пашоў уперад.

Незнаймая зарагатала і, пераходзячы на другі  
бок вуліцы, гукнула мне:

— Эх, ты, мужчына!.. Па кішэні вецер сывішча...

Я не азіраўся, а ішоў далей.

— А што, калі і яна?.. Калі Галя таксама?.. Яна  
бяз службы.

Дома мяне гэта думка не пакідала, пакуль не  
змарыў сон. Прашоў цэлы тыдзень.

Прышоўшы дамоў паслья працы, я нашоў на  
стале пісульку.

«Чаму так доўга ня прыходзіш? Сёньня чакаю...  
Г-ля».

Я рашкү і сягоńня не пайсьці.

Ня мог спатыкаца з Галію, бо ня ведаў, люблю  
я яс ці не. Мне здавалася, што ёй таксама хочацца  
сказаць, як і старой мацеры, што «цяжка жыць»...  
Мяне гэта адпіхала ад яе. Як толькі я ўспамінаў  
яе мінулае, мне становілася яе шкада.

«А дзе ёсьць шкадлівасць, там ня можа быць  
кахан'ня», шаптаў мне нейкі таемны голас.

Яна прызналася, што калісъ ня гэтак шчыра мя-  
не кахала. Гэта адкрылася міне спадабалася, але  
адначасна гэта прызнаныне абарвала нейкую стру-  
ну. Ня было тэй гармоніі... стройнай... прыгожай...  
А назаўтра, каля гадзіны дванаццатай ночы, у мя-  
не была Галія...

— Я не пабаялася прыйсьці да вас... Не ка-  
хан'ня я прышла прасіць у вас... Устройце мяне  
хоць на чорную падзённую працу... Інакш я пайду...  
пайду на вуліцу... Мне есьці хочацца...

На яе вачох навярнуліся сълёзы. Я ўспомніў маё  
першае з ёю спатканыне, калі я дзесяцёхгадовым  
хлапчуком уцякаў ад яе. Цяпер таксама хацелася  
ўцячы, але па зусім іншай прычыне.

А за вакном вецер барабаніў вакяніцамі. Ён яе  
не шкадаваў... Ён рагатаў...

VII

Прашоў тыдзень. Зусім нечакана я прымушан  
быў пакінуць горад і выехаць для працы на вёску.

Якраз у дзень майго ад'езду я спаткаў Зосю.

— Галя хворая,—сказала яна, паціскаючы мне  
руку,— а вы ня прыходзіце... Для яе гэта балюча...

— Я сёньня еду...

— Куды?

— Па службе павінен выехаць на вёску.

— І вы надоўга?

— Ня ведаю. Але, здаецца, надоўга. Ды мне ѹ  
самому хочацца куды-небудзь... Я пачынаю тут  
загразаць у нейкае балота... Сыцены вось гэтых бу-  
дынкаў пачынаюць мяне душыць. Хачу ѹ поле—  
на прастор.

— Вас Галя... любіць... Калі яна даведаецца,  
што вы зноў...

На гэтых словах Зося абарвала. Яна бачыла, як  
я задрыжэў і пачаў пазіраць у другі бок.

— Няпраўда,—адказаў я паслья доўгага маў-  
чаныня,—яна ня можа мяне любіць.

— А вы яе?

Я паглядзеў на Зосю і нічога не сказаў. Я ня  
ведаў, што казаць.

— Ага,—спахапілася Зося,—учора я была на мі-  
тынгу і бачыла вас...

Яна нарочна пачала новую гутарку.

— Я вас ня прымеціў. Шмат людзей было.

Усё гэта ня тое, аб чым нам хацелася гаманіць.  
Але ні я, ні Зося ня мелі адваргі перамяніць гутарку.

— Скажэце,—пачала першая Зося,—хто можа  
шчырэй і мацней любіць?

— Каго і хто?—запытаўся я.

— Вы павінны самі дагадаша...

Я адчуваў нейкую няпрыемнасьць.

— Вы ведаецце,—казала Зося,—у Галі цяпер тра-  
гэдыя... Я даўно з ёю знаёма... Яна напэўна вам ні-  
чога аб тым не казала, што да яе сватаўся і цяпер  
таксама не дае ёй супакою быўши іх аканом. І  
вось мама яе хоча аддаць за яго, але Галя... Яна  
сама ня ведае, што з ёю... Жыцьцё ёй гэта не па-  
дабаеца—пакутным яна яго называе... А мне доб-  
ра цяпер... Я часта галадаю, вялікія ва ўсім неда-  
хваткі, але гэта нічога...

Я пачынаю вёрыць у тое, што я бліжэй да  
Зосі... Але як-жа?

— Нам трэба разывітацца,—сказаў я і ўзяў за  
руку Зосю,—мне вось у гэту вуліцу.

— Што ёй сказаць?—запытала Зося.

— Няхай хутчэй выздараўляе... Калі я вярну-  
ся—можа зайду... Але, зайду.

— Мне сумна будзе бяз вас,—сказала Зося, калі  
я выпусьціў яе руку.

Я пашоў да хаты. Нейкае паганае пачуцьцё не  
давала мне супакою. Я ня ведаў, чым прагнаць яго.  
У ваччу ўвесь час стаяла стройная фігура Галі з яе  
белым тварам і чорнымі бровамі. Здавалася, яна

працягвае да мяне рукі і просіць не пакідаць яе... Я нібы чую яе голас: «Мне цяжка жыць»... «не ка-ханьня, а есьці я хачу»... Я зьбіраю ўсе сілы, каб пераляцець думкамі ў тыя далёкія куткі вёскі, куды я сёньня-ж павінен накіравацца.

Вечарам, калі я садзіўся ў вагон, маленьki хлопчык падаў мне пісьмо.

— Ад каго гэта?

— Вунь ад тэй,—сказаў мне хлопчык і пальцам паказаў на жанчыну, якая ўваходзіла ў дзвіверы вокзалу.

У змроку, пры электрычным святле, я ня мог распазнаць, бо яна хутка зачыніла за сабою дзвіверы. Мне паказалася, што гэта Зося.

Поезд імчаўся. Я нахіліўся над запаленаю сьвечаю і слова за словам разъбіраў дробную і няроўную пісаніну. Гэта пісьмо было ад Галі.

«... Той вечар,—пісала яна,—які мы правялі ўдваіх у тваім пакоі, вельмі шмат мне чаго сказаў. Я цяпер зразумела, што ты не адзін. Ты тагды аб гэтым мне казаў. Помніш, калі я жыла ў маёнтку і ні адзін дзень і вечар праводзілі з табою ў лесе. Толькі цяпер, мне здаецца, мяне любіць ня той Андрэй, які тады любіў, а другі, той, які тады пратэставаў супроць нашага кахраньня. Цяпер ты мяне ня любіш—гэта мне ясна. А калі і любіш, то пэўна гэтак, як я раней цябе... Ня шчыра... Ня тое, што сапраўды любіш. Зося сказала, што ты сёньня едзеш, я яе папрасіла перадаць гэту пісульку.

Я хворая... Мы больш не пабачымся. Я не памру...  
Але для цябе і нават для съвету буду памёршай. Аб  
гэтым я шмат думала і рашыла... Іншага шляху ў  
жыцьці няма... Андрэй, забудзь Галю».

Замільгацела ў ваччу... Я адараўся ад пісьма і  
стаў пазіраць праз вакно вагону ў цёмную, маўк-  
лівую ноч. Іскры з цягніка выляталі і вогненнымі  
съняжынкамі кружыліся за вакном. Зрабілася неяк  
палахліва.

— Заснуць, хутчэй заснуць.

Я дзьмухнуў на съвечку і пачаў захутвацца ў  
шынэль.

### VIII

У самы гарачы поўдзень мы выехалі з вёскі Бе-  
ліца. Калі ўзъехалі на грэблю, якая пераразала са-  
бою густы бярозавы лес, я саскочыў з возу і па-  
шоў паўскрай выкананай канавы па гладка ўтоп-  
танай дарожцы. Фурман сядзеў на возе. Але зараз  
пачало гэтак трэсыці калёсы, што ён пачаў лаяцца  
на карчы, якія тырчэлі па ўсёй грэблі, а далей так-  
сама саскочыў з возу й пашоў усьлед за мною.

— Авось у гэтым бярэзыніку,—пачаў ён,—у мі-  
нульм годзе было неспакойна. Шмат каго затры-  
моўвалі на гэтай грэблі.

— А хто-ж тут гуляў?

— Ня ведаю... Былі чуткі, што з заграніцы пры-  
ходзілі. Бачыце, гэты бярэзынік цятнецца праз  
шмат вёрст... аж заграніцу. Каля нашай вёскі ёсьць

таксама балота, усаджанае нізкарослым бярэзынікам—вось гэта і ёсьць працяг гэтага самага. А вось, калі выедзем з гэтага бярэзыніку і ўзедзем на першы ўзгорак, то зьлева ад нас мы пабачым імшарыну. Таксама балота. Кажуць, што гэта імшарына ёсьць пачатак балот Піншчыны.

— Хоць недалёка адгэтуль жыву, але чую аб гэтым толькі ад цябе.

— А вы, значыцца, тутэйшы?

Я рассказаў фурману, з якой я вёскі.

— Вось яно што,—зъдзіўлена загаварыў фурман,—яно то і добра, што свой чалавек у сваіх краёх службыць. А вы даўно з гораду?

— Ужо поўгода. Нейкі час аб'яджаў другі павет, а цяпер у сваім прышлося працеваць.

Хутка мы выехалі з бярэзыніку і пачалі ўзьнімацца на стромкі ўзгорак.

З узгорку мне фурман паказаў пачатак Пінскіх балот.

— А там што за хаткі?—пытаўся я.

— Гэта хутары. Вам і туды трэба, ці толькі вёскі аб'яджаец?

— Вярні, брат, і на хутары... Ёсьць справа і да іх.

— А багата там жывуць,—бурчэў сабе лад нос мой фурман, паварачваючы каня на зарослую травою вузкую дарожку, якая паміж пасыпелага жыта цягнулася да першага хутару,—здаецца, іх нішто

і не чапіла: ні вайна, ні гэта калатніна, што нашаму брату мужыку ў знакі далася.

— А хто-ж тут жыве на хутарох?

— Больш усяго шляхта...

Гэтым часам мы пад'ехалі к хутару, які быў наўкол увесь агароджан высокім завостраным частаколам. Сабакі забрахалі ва ўсіх куткох двара.

З брамы вышла дзяўчынка гадоў шаснаццаці... Уся загарэлая, босая... Яна неяк палахліва пазірала на мяне.

— Гаспадар дома?

— Німа,—адказала яна,—пашлі касіць. Толькі вечарам будзе... А мама з дзяўчатамі жнуць вось там каля ўзгорку... Я адна...

— Нічога,—гаманіў мой фурман, седзячы на калёсах,—адчыняй браму. Трэба каня пакарміць дый самім перакусіць... Пратрэсліся за гэткую долячынню...

Дзяўчынка адчыніла браму, і мы ўехалі ў прасторны, чысты двор. Я зразу ўвашоў у садок і кінуўся на густую, зялёную траву. Пчолы гулі і роем нясьліся нада мною. Пахла мёдам...

— Нікуды да гадзіны восьмай не паедзем,—казаў я фурману,—усё роўна цяпер ўсе ў полі. А вось пад вечар ды заўтра ў съяточны дзень мы ўсю гэту акругу і аб'едзем.

— Ну й пячэ, ліханька на яго,—гаварыў фурман, падлазячы пад вялізарны куст парэчак.

Дзяўчынка прынесла нам у садок халоднага  
малака і па кавалку хлеба.

— Мо' абедаць будзеце?—запытала яна.

— Дай супачыць крыху,—высунуўшы галаву  
з-пад куста гаварыў фурман і цягнуў да сябе гла-  
дыш з малаком.

Каля нас на траве, падагнуўшы пад сябе ногі,  
села дзяўчынка і ня спускала з мяне сваіх вачэй...

— Ты не баішся адна заставацца на хутары?

— Чаго ці каго баяцца? Тут-жা непадалёку  
ёсьць яшчэ хутары. Ды хто мне што зробіць,—га-  
варыла яна, паказваючы сваю съмеласць.

— Эге, бач, якая непалахлівая,—пачуўся голас  
фурмана з кустоў,—а вось возьмем з сабою ды па-  
вязем у горад.

— Ну дык што!.. Я люблю горад. Там працаўаць  
ня трэба... Там дзяўчата ня гэткія, як я, апаленая,  
як галавешка. Вось наш сусед ажаніўся ня гэтак  
даўно... Ён стary, стary, а ўзяў гэткую прыгожую,  
што ні на адным хутары гэткай ня знайдзеш дзяў-  
чыны. І нават панская дачка.

У мяне ў руках захісталася шклянка з малаком.  
У галаве пранеслася думка аб Галі. Я, не адводзячы  
вачэй, стаў пазіраць на загарэлы твар дзяўчынкі.  
Яна засаромілася.

— Нашто вы гэтак глядзіцё?  
І яна пачала зрывати нямаведама навошта  
траву.

— Ты гэткая прыгожая... загарэлая,—гаварыў я бяз памяці слова за словам,—а скажы, як завуць тую паненку з гораду?

— Галя яе завуць... Чаму вы пытаеце?

— Галя... Галя...—шаптаў я, пазіраючы ёй у вочы.

А рой пчол кружыўся над галаўою.

## IX

Мы парашылі начаваць на хутары. Сонца, якбы за хмару, апускалася за чорна-сіні бор, а палосы яшчэ нясыпелага аўсу і ячменю засыпаліся белым абрусом вячэрняй расы.

З поля вярталіся жнеі і касцы. Да мяне даляталі слова іх вясёлай песні, кожны куплет якой канчаўся адрыўістым водгукам:

Пайшоў мілы ў жаўнэры,  
Носіць цацкі на каўнеры,  
А як выслужыць квадраты,  
Тады вернецца да ха-а-ты...

— Бач ты, як заліваюцца,—казаў мой фурман-селянін, падкладваючы каню съвежай накошанай канюшыны,—ды і песні якіясь новыя. У нашай вёсцы гэткіх яшчэ ня ведаюць... ня чуваць, каб сипявалі.

Я вышаў за вароты двара і паклікаў за сабою Ванду, дзяўчынку, якая першая нас спаткала на хутары.

— Мне патрэбна пабываць сёныня вунь на тым хутары.

— Я паказаў на будынкі, якія ледзьве былі відаць у змроку і ў якіх, па словах Ванды, жыла паненка з гораду.

— Добра,—сказала юнда,—я вас праводжу туды. А вось ідуць і нашы з працы.

Да варот падыходзіў гаспадар хутару і з ім трох кабеты.

Гаспадар скінуў свой саломены каплялюш і сказаў мне «добры вечар». Кабеты акінулі мяне перапуджаным поглядам. Ванда падбегла да іх і пачала нешта шаптаць.

А праз некалькі хвілін гаспадар, седзячы на прызыбе, мне гаварыў:

— Напуджаны мы ўсе гэткім неспакойным часам. Проста чалавека байшся. Што вы думаецце, жывучы на адзіноце, чаго ня прышлося перажыць. Але цяпер спакойна стала. Толькі вось кажуць, нібы-то зноў вайна будзе? Вам можа лепей вядома?

— Глупства,—адказаў мой фурман,—даволі навязваліся. Хто цяпер захоча зноў распачынаць яе?

Ванда выскачыла з хаты, апранутая зусім у іншую больш новую вопратку.

— Я вас правяду да Вішнёўкі.

Было ўжо зусім цёмна. Але чырвоны месяц, які пачаў кацёлкаю выплываць з-за ўзгорку, і неба, утыканы іскрамі-зоркамі, нейкім іншым съятлом разганялі цемру летній ночы.

Ванда папераду, а я за ёю, ішлі мы па мокрай дарожцы між аўсоў, якая вяла да хутару Вішнёўкі.

— Даўно гэты гаспадар жыве ў Вішнёўцы? — пытаў я Ванду.

— Ды неяк спачатку вайны ён адкупіў гэты хутар у Лісіцкага, які раней ім уладаў.

— А адкуль ён, вось гэты самы...

— Гаспадар Вішнёўкі? Кажуць, ён недзе, ня гэтак далёка адгэтуль, быў аканомам у маёнтку. Але той пан перад вайною прадаў свой маёнтак і перехаў жыць у горад, а ён, аканом, значыцца, яго, адкупіў гэты хутар і жыве. Ён нават ажаніўся на дачцэ таго самага пана. Вось прыгожая! а ён гэткі стары ды брыдкі, што каб мяне і золатам асыпалі, я не пашла-б за яго.

— А ты таксама, Ванда, хочаш ужо замуж?

— Ды не, але каб прыгожы хлапец ды куды-небудзь у вясёлае места... Сумна тут у нас... Як ваўкі жывём мы — николі чалавека чужога не пабачыш. Толькі вось на кірмашы хіба... А зімою, дык праста памерці трэба — гэтак сумна... Раней хоць жаўнеры праходзілі... Вось і агонь запалілі, — перамяніла яна раптам сваю гамонку і пачала стукацца ў вароты.

Нам адчыніў невялічкага росту чалавечак.

— Гэта гаспадар, — шаптала мне паціху Ванда.

Упацёмку я ня мог разглядзець яго твар.

— Мы да вас. Вось тут прыехалі з гораду.

— Зноў прыехалі? Зноў падаткі, — бубніў ён сабе пад нос, ідуучы ў хату.

—Ды не, па іншай справе,—казала яму Ванда,  
азіраючыся ўвесь час на мяне.

— Ага, па іншай?!.. Што-ж яшчэ?

Мяне апанаваў яшчэ незнёмы дагэтуль страх.

Я увайшоў у съветлы, абіты абоямі пакой. Нікога ня было. У вушох маіх зазывінела. «Ня-праўда,—думаў я сам сабе,—яе тут ня будзе»...

— Галюська, Галюська!..—паклікаў гэты нізка-рослы чалавек..

Адхінулася паркалёвая заслона, і з другога пакою паказаўся твар Галі.

Яна крыкнула і адскочыла назад.

— Што ты? Што?—і гэты маленькі чалавечак пабег у яе пакой. Я ўсміхнуўся. Ванда падышла да мяне бліжэй і сказала:

— Яна ня любіць яго. Кажуць, яе кавалер застаўся ў горадзе... Яна сумуе па ім... А ён як яе любіць!.. Але што-ж...

Пры гэтых словах Ванда пачала таксама ўсміхацца і пазіраць на мяне.

Хутка вышаў гаспадар, а за ім і Галі.

— Напалоханы мы тут, напалоханы,—гаварыў ён, тупаючы каля яе...

Галі не паказвала віду, што мы знаёмы.

Калі мы адыходзілі, яна паклікала ў свой пакой Ванду.

Толькі мы вышлі з двара, Ванда азірнулася на ўсе бакі, і пачала мне казаць:

— Яна пыталася, ці доўга вы тут будзеце і ці даўно прыехалі. Казала, прышле пісьмо вам, каб вы аддалі яе знаёмым у горадзе. І аб усім гэтым прасіла вам сказаць. Неяк яна дзіўна гаварыла — нібы плакала ці то съмяялася.

Я нічога на гэта не адказаў.

— Гэты самы гаспадар,—гаварыла Ванда,—гэткі скупы, што ў сывече ня знайдзеш скупейшага, а вось для сваёй жонкі, для Галі, нічога не шкадуе... Як ляльку яе песьціць. Але што-ж ёй усё гэта — каб ён хоць крыху маладзейши.

— А ты ня пойдзеш за старога?

— Ніколі,—адказала Ванда,—лепш дзяўчынаю жыць, як гэткага недарэку любіць.

А мяне не пакідала адна толькі думка: прыдзе ці ня прыдзе Галі. Я затрымоўваўся на tym, што яна прыдзе...

Пасля вячэры фурман мой улёгся спаць на ка-  
лёсах, а мяне гаспадар праводзіў на сувежае сена  
ў пуню.

Як толькі ўсе супакоіліся, я вышаў за вароты двара і пачаў пазіраць у асьвечаную месяцам даль,  
дзе чорнаю плямаю віднеліся будынкі Вішнёўкі.

Летняя нач бяжыць вельмі хутка. Калі я глянуў на гадзіннік, то было ўжо за поўнач.

Раптам нехта ў чорным блізіўся да мяне. Я не спалохаўся і кінуўся на сустрэчу. Я сам ня ведаю, якім дурманам быў я апоены ў гэты час. Ня ка-  
жучы ні слова, я крэпка прытуліў да сябе ўсё цела

Галі, і мае губы пачалі блудзіць па яе гарачых вуснах і шчоках.

Месяц застанавіўся, павіс на краю хмаркі і пазіраў на нас. Далёка-далёка на балоце ня съціхала аднастайная песня драча. А на хутары Вішнёўцы голасна пачалі брахаць сабакі.

## X

На другі дзень, аб'ехаўши ваколічныя вёскі і засыценкі, я зноў вярнуўся начаваць на той самы хутар.

Сёньня я таксама павінен быў пабачыцца з Галю, дзеля чаго і затрымаўся тут.

Якраз ва ўмоўлены час я чакаў Галю, седзячы на скошанай канюшыне, непадалёку ад яе хутару Вішнёўкі.

— Што, люблю я яе ці толькі... так сабе?

Гэта пытаньне зноў пачало не даваць мне спакою.

Мне хацелася съмяяцца з самага сябе... Перада мною выплыў вобраз Зосі, якая адзін час таксама закранула нешта ў маіх грудзёх, і я думаў, што яе кахаю... Перада мною, як-бы і цяпер, стаяла з затарэлым тварам маладая і поўная жыцьця шаснаццацёхгадовая Ванда, якая мне прыглянулася з першага спаткання...

І што-ж, гэта ўсё каханье?..

Галя лаціхутку кралася да мяне.

— Я і сёньня праз вакно... Ён съпіць паслья цяжкай працы... А я... Я не хачу працеваць... Калі

ён купіў мяне, то зусім не дзеля таго, каб я была яму наймічкай... Ды што я кажу, ён і сам не пазваляе мне працацаць... Я нібы канарка ў яго клетцы... Толькі бяда, што не съпяваю, а больш плачу.

— Гэта не паможа,—шапчу я,—навошта плацаць?

І зноў прыгартую да сябе.

— Я ня думала, што калі-небудзь з табою спаткаюся. Я не хацела спатыкацца.

— Чаму ты раней мне не казала, што кахаеш вось гэтага?

Галія злосна рванулася з маіх рук.

— Як ты съмееш?—зымяіным голасам зашытала яна.—Хто табе пазволіў абразіць і зъняважыць маё пачуцьцё?.. Я не кахаю яго.

— А як-жа?

— Я цела яму сваё прынесла, а ня тое. Эх ты, ты не павінен быў аб гэтым заікнуцца... Я табе, памятаеш, у запошні вечар, калі была ў цябе, гаварыла, што цела можна прадаць, а пачуцьцё, тое пачуцьцё, якое ты называеш каханынем,—яно тваё, Андрэй. І ня толькі пачуцьцё і цела... ты ўспомні... А яму, гэтаму старому... Яму і цела... непатрэбна. Яму нічога ня трэба: Яму патрэбны ласкі і пляшчоты. Толькі гэтага я не магу яму даць...

Яна зноў пачала тулюцца да мяне. Я не гаварыў ні слова.

Хмары апранулі ў чорную вонратку неба... Пачаў павяваць цёплы ветрык. Забліскала маланка.

— Пойдзе дождж!.. Навальніца находзіць...

— Вазьмі з сабою мяне,—прашаптала Галя,—  
куды хочаш, я ўцяку з табою... Мне ня панства па-  
трэбна... Жыцьця я хачу... Хачу жыць... Я на ўсё  
згодна, толькі вазьмі мяне адгэтуль... Калі ты Зосі  
казаў, што цябе давілі ў горадзе гэтыя каменныя  
будынкі, духата і дым, то павер-жа ты мне, што  
мяне давіць вось гэты прастор палёў. Я прымушана  
была зрабіцца афяраю затым, каб даць паратунак  
сабе і мацеры... Але мамы ўжо няма. Я табе аб гэ-  
тым казала. І я больш тут не застануся.

— Я немагу,—пачаў я,—я ня ведаю, ці люблю  
я цябе.

— Ты любіш!—сказала яна, і яе галава прыхі-  
лілася да маіх грудзей... Я хацеў пацалаваць, але  
яна адпіхнула мой твар і моцна зарагатала.

Вечер падхапіў гэты рогат і панёс па ўсяму  
полю.

— Ты любіш... і яшчэ не адзін раз прыйдзеш да  
мяне. О, пабачыш, як я цябе буду любіць!.. Ты  
прийдзеш.

З Вішнёўкі пачалі данасіцца нейкія галасы.

— А! а! Ён прачнуўся... Ён, пэўна, шукае мяне?

Галя ўсхапілася і пазірала ў бок хутару, адкуль  
данасіліся гамонка і крык.

Маланка, нібы нарочна, асьвяціла ўесь пра-  
стор... Відаць было, як наўкола хутару Вішнёўкі  
бегалі людзі.

— Ён шукае мяне... Глядзі, ён зараз будзе бегчы па гэтай дарожцы на суседні хутар... Я ўцяку... Але не, я вярнуся да яго... Яшчэ не пары... Ну, а ты?

Я ня ведаў, што ёй адказаць.

— Вярніся, Галя... туды, да яго.

— Спалохаўся!.. Нічога!

І зноў рэхам пакаціўся рогат. Ад Вішнёўкі кехта конна імчаўся па скошанай канюшыне прама на-  
цянъкі да хутару, дзе я застанавіўся начаваць. Га-  
ля, пачуўши блізка стуканіну конскіх ног, пады-  
шла да мяне і сказала:

— Гэта ён едзе!.. хочаш, я з табою пайду?

Бліснула маланка, і за кроکаў дваццаць, памі-  
нуўшы нас, Галя распазнала яго.

Зноў стала цёмна. Рукі Галі абхапілі маю шую.

Загрымеў гром... А праз некалькі хвілін пачаў  
капаць дожджык.

— Ідзі, ідзі,—шапчу я ёй і хачу вырвацца сам.

Яна ня пускае.

— Мне ўсё роўна,—гаворыць Галя і шчадна  
ірытуяеца.

Здалёку пачаў данасіцца шум бору.

Ноч сваімі чорнымі скрыдламі пакрывала ўсё.

## XI

На заводзе быў мітынг.

У невялічкім, але ярка асьвечаным клубе сабра-  
ліся ўсе рабочыя і работніцы завodu.

Пасьля майго дакладу на ўзвышы зъявілася дзяўчына. Як толькі паліўся яе звонкі голас па залі, я пачаў узірацца ў яе твар і прымамінаць, хто яна...

— Ды гэта голас Зосі Ганцкай,—нібы-то хто шапнуў мне ззаду.

Я падышоў бліжэй і зразу распазнаў добра знаёмы твар Зосі. Мілагучныя і поўныя веры слова мяне заваражылі. Я ня мог ні на хвіліну адвесці ад яе вачэй.

Яна з нейкім запалам, з натхненнем, якое толькі і можа быць у жаноцкай натуры, гаварыла аб цяжкім становішчы кабеты-работніцы і аб тых выніках, якія заўсёды бываюць ад гэтага жыцьця. Яна ўся гарэла агнём якогась протэсту і з гэткім праўдзівым пачуцьцём гаварыла кожнае слова, што, здавалася, яна апавядала аб сваім уласным жыцьці, якое і прымусіла яе выказаць гэта нездальненіне перад шматлікаю грамадою.

Калі Зося скончыла гаварыць і вышла ў залю, я падышоў да яе і, стоячы ззаду, сказаў:

— Я вас не пазнаў... Як маглі вы сюды папасці?

Зося аглянулася, пасьля схапіла маю руку і крэпка-крэпка пачала яе ціснуць.

— Вось з вамі дык ніколі ня думала тут спаткацца,—гаварыла яна, папраўляючы свае стрыжаныя валасы,—я цяпер тут на заводзе працую, але вы як? Я вас пазнала, як толькі вы распачалі свой

даклад. А, здаецца, ужо хутка год, як мы апошні раз бачыліся. Што, зноў будзёце ў горадзе?

— Але, я ня гэтак даўно прыехаў. І думаю на доўгі час тут затрымацца.

Перад мною стаяла цяпер зусім ня тая Зося, якая калісь прыхіляла нібы ненарочна свой твар да маіх грудзей. Гэта была моцная целам і духам дзяўчына.

Замурзаны ў сажу твар, вымазаная вонратка і мужчынская шапка,—усё гэта не напамінала тую Зосю, якую я і дагэтуль насіў у сваёй памяці, якая не адзін раз паўставала перад маімі вачыма.

— Вы не пазірайце на мяне. Я зразу з заводу і на мітынг. Ня было часу нават памыцца. Зараз я йду дамоў. Хочаце разам?

Мы вышли на вуліцу.

— А я ня думаў,—пачаў я першы,—што з вас, Зося, выйдзе тэткі добры прамоўца. Вы ўсіх запалілі агнём. Чуць ня кожны ваш сказ перарываўся вонлескамі.

— Гэта я толькі вучуся... Пачакайце... Вы ведаеце, што я тады была доўга бяз працы. Ніяк не могла знайсьці сабе месца.. Хоць я часамі і хадзіла тады на чорную працу, але сталую службу хацелася мець... Я тады саромілася вось такога ablічча, якое маю цяпер. Я ніколі тады ў гэтай вонратцы не пашла-б па гораду. А цяпер!.. Ну, а пасля мяне ўстроілі на завод. Я некалькі дзён папрацавала ў канцэлярыі, а потым кінула там ды прама да ка-

чагаркі, да станка. Спачатку цяжка было. Здавалася, што ня вытрымаю... На руках куды больш мазалёў было, чым тады, калі я вам паказвала. А цяпер вось паглядзеце—ніводнага.

Яна ўзяла маю руку і павяла па сваёй далоні, якая была зацвярдзелаю і шурпаватаю.

— Вы ведаецце, Андрэй,—сказала яна,—я цяпер ні на якую службу не прамянняю сваёй працы. У гэтай працы, напэўна, ёсьць нешта блізкае, роднае. Мусіць у крыві маёй цячэ капелька бацькавай крыві, які ўсё жыцьцё працуе на заводах.

Я слухаў уважна кожнае яе слова. У мяне цяпер да Зосі зъявілася зусім інакшое пачуцьцё.

— Цяпер і я,—кажу я Зосі,—нешта роднае пазнаю ў вас. Раней іншы погляд быў на вас. Раней вы йначай глядзелі на жыцьцё, а цяпер гэтак, як і я.

— Праўда,—сказала Зося,—і на вас я раней зусім іншымі вачыма пазірала... Мне гэтак часта хадзелася запытаць у вас: ці верыце вы самі ў тое, аб чым гаворыце другім. Цяпер я такога пытаньня вам не задам. Я сама па сабе ведаю, які вы дадзіцё адказ...

Я маўчаў. Як толькі съвет фанара асьвячаў нас ярчэй, я пазіраў Зосі ў твар і хацеў знайсьці яго перамену... Мне думалася, што Зося перамянілася за гэты час ня толькі сваёй псыхікай, але і целам.

— Ну, значыцца, мы будзем часта спатыкацца?—сказала Зося і застанавілася.—Мне ў гэту вуліцу.

— Але, будзем... Я хачу...

— А што Галя,—сказала яна, перамяніўшы го-  
лас,—помніце тую паненку? Шкада мне яе... Жыць-  
цё яе пакалечыла... Трудна вылечыцца... Кудысьці  
з гораду выехала і ня чуваць, дзе яна і што.

Я моўчкі разывітаўся і павярнуў у другі бок. Я  
ўспомніў апошняе спатканье з Галлю на хутары.

## XII

Мяцеліца круціла і завывала ва ўсіх вуліцах і  
завулках.

Съняжынкі, нібы тыя матылькі, кружыліся каля  
электрычных фанароў і паміралі, як толькі даты-  
каліся да цёплага шкла... Бражджэлі няшчыльна  
прычыненая вакяніцы.

Была ўжо дванаццатая гадзіна ночы... На вулі-  
цах мала было людзей.

Наставіўшы каўнер, увесь аблеплены мокрым  
сънегам, я варочваўся з пасяджэння.

На С—цкай вуліцы, каля залітай электрычным  
святлом вітрыны, стаяла жанчына. Калі я пароў-  
няўся з ёю, яна павярнулася і чуць-чуць кранула  
мяне плячом...

Я зірнуў ёй у твар, але яна гэтак была захутана  
і занесена сънегам, што відаць былі толькі адны  
вочы...

«Начны «матылён»,—падумаў я,—таксама ім-  
кнецца на святло і таксама... рыскуюе памерці кож-  
ную хвіліну».

Я пасъля пяці-шасьці крокаў азірнуўся і пабачыў, што яна йдзе ўсьлед за мною.

Яна нешта пад нос сабе напявала, але шалёны вецер ня ўсе слова данасіў да маіх вушэй.

Раптам гэта незнаёмая жанчына мяне патярэдзіла і на першым-жа вугле зайшла ў кафэйную. Я супыніўся каля вакна і бачыў, як яна папрасіла шклянку гарбаты і села ў куточку каля століка. У кафэйнай ня было ні аднаго госьця. Я рашыў таксама зайсьці.

Калі, абцярушыўшы сънег і адлажыўшы каўнер, я папрасіў шклянку гарбаты, незнаёмая жанчына павярнулася тварам ад мяне ў другі бок і пачала пазіраць у шклянку.

Хутка я вышаў на вуліцу, а ўсьлед за мною, не дапіўшы нават гарбаты, вышла і яна...

Я не азіраўся, але адчуваў, што яна йдзе за мною.

І вось, нібы-то ў песнях завірухі, я чую слова «Андрэй». Я ня веру сваім вушам і пачынаю прыслухоўвацца.

— Андрэй! Ты не пазнаў мяне?—шэпча, параняўшыся са мною, незнаёмая жанчына.

Я застанавіўся... У памяці мільганула, што калісь мяне таксама зачапіла жанчына ў позні час, а пасъля пасъмяялася нада мною, і сказала што «пакішэнях вецер сывішча»... Але гэта інакшы голас...

— Не спазнаеш... Галю...

І яна шпарка пашла ўпярод. Быццам хто чым-небудзь цяжкім стукнуў мяне па галаве. Я бачыў, як Галя аддалялася, але ня мог парухацца з месца...

Галя ўжо павярнула была на другую вуліцу, калі я яе здагнаў.

— Я адна, можаш съмела зайсьці да мяне,—сказала яна, калі я хацеў разывітацца з ёю каля ганку.

Я пашоў за ёю.

Яе чысьценыкі маленыкі пакой, драгія рэчы, статуэткі і малюнкі голых кабет і мужчын, прыгожыя каўры і дываны,—усё гэта напіхнула мяне на дрэнную думку...

— Вось як я жыву,—сказала Галя, распрануўшыся і садзячыся на дыван,—ну, падыходзь бліжэй, Андрэй... Ці можа ты палохаешся?.. Ня бойся, тут старога мужа няма. Ён там, на хутары, а я тут...

— Ты кінула яго?—пытаюся я,—скажы праўду!

— А табе ці ня ўсё роўна? Можа кінула, можа і не.

Я сеў каля яе на дыване...

Яна абхапіла абедзьвюма рукамі маю шыю і пачала пазіраць мне ў вочы.

— Я з табою,—гаварыла яна,—што-ж табе больш трэба? А паглядзі ў мае вочы і ўгадай, праўду я кажу ці не? Ты помніш, я табе казала там у полі, што кіну яго. Але няпраўда. Я ня кінула яго. Я толькі пераехала жыць у горад, каб любіць цябе, каб любіць усіх... каго мне захочацца...

— Што ты кажаш, Галя? Ці ты толькі так, ці мо' сапраўды... Я не хачу верыць.

— Дурненъкі мой!.. А што мне больш засталося зрабіць, як ня гэта? Ня любіш ты мяне адзін—няхай усе любяць... Можа паміж іх і ты калі-небудзь будзеш...

— Няўжо нічога лепшага ты не магла знайсьці ў жыцьці? Ты ня толькі ганьбіш сябе, ты жывою закопваеш сябе ў магілу... Я разумею—любіць аднаго, любіць так, як ты хочаш. Але ўсіх?!

— Што-ж, я аднаго люблю: гэта цябе... Ну, а іншых—так праста... Калі цябе ня будзе.

Мяне агарнуў нейкі смутак. Мне хацелася яе выратаваць, але я адчуваў, што на гэта ня хоціць сіл.

Я прыхіліўся да яе бліжэй і шаптаў:

— Ты, вось, Галя, калісь шукала працу. Ты ў гэтым новым жыцьці хацела пайсьці па зусім іншаму шляху.

— Вось і нашла працу,—гаварыла, усыміхаючыся, Галя,—а якім шляхам ісьці, дык мне здаецца, што ўсе людзі стараюцца ўзбрыйсьці на той шлях, па якому лепш усяго йсьці.

— Гэта імяпраўда, Галя. Ты палохаешся барацьбы. Калі ты пайшла па гэтаму шляху, значыцца, ты ня маеш сілы, каб пайсьці проціў хваль жыцёвых. Ты, як нешта няжывое, зусім струхнелае, плывеш за хвалімі. Ты не чалавек нашага съвету. Мінулае тваё топча, цябе ў гэту гразь. Апомніся,

Галя, я буду ратаваць цябе, толькі ня трэба гэтага...

Галя ўхапіла маю руку і прыхіліла да сваіх вачэй. З іх закапалі сълёзы.

— Сілы няма... сілы,—шаптала яна. Я гладзіў і цалаваў яе галаву.

### XIII

Сонца новай вясны цалавала сваімі праменінямі зямлю і ўсё жывучае на зямлі.

Ва ўсіх, каго я ні сустракаў, я прымічаў нейкі нястрыманы парыў жыцьця. Здавалася, што гэтыя людзі або ўчора толькі нарадзіліся, або ім заўтра вызначана памерці.

Гэтак усе карысталіся прыгожасцю жыцьця, гэтак усе любілі жыцьцё.

Толькі вось для Галі нічога не існавала... Сонца яе ніколі ня бачыла: дні цэлья яна спала... І толькі вечарам матыльком лятала каля асьвечаных вітрын і заглядала кожнаму праходзячаму ў очы.

І кожны, хто толькі прытыкаўся да пылінак на крыльцах гэтага матылька, скарачаў яго жыцьцё на дні, месяцы і цэлья гады.

Галя ня мела сілы жыць.

Быў цёплы май.

Вечарам я і Зося гулялі па дарожцы саду.

— Паглядзеце,—сказаў я Зосі,—на гэту тысячную грамаду, якая перапоўніла ўсе дарожкі саду... Яны мне напамінаюць рыбу, якая зімою лезе ў

проламку, каб дыхнуць съвежым паветрам, каб жыць. Глядзеце, як усе яны хочуць жыць.

— Але ня ўсе жывуць,—сказала Зося, пазіраючы на мяне,—памятайце, вы мне рассказвалі пра Галю.

— А можа яна таксама жыве... сваім, нейкім інакшым жыцьцём,—сказаў я, успомніўши аб тым, што даў слова ратаваць яе.

— А вы любіце яе?

Я маўчаў, толькі шчыльней прытуліўся да яе.

На трэці дзень Зося прышла да мяне.

— Вы ведаецце,—гаварыла яна,—я ўчора спаткала Галю. Яна казала, што сёньня выяжджае ў новы горад з нейкім новым кахранкам. Я прышла сказаць. Калі хочаце—яшчэ ня позна... можна пабачыцца... А вось пісьмо.

Я зараз-жа расыпячатаў пісьмо і пачаў голасна чытаць.

...«Усё, што было між намі,—пісала Галя,—гэта ня можна назваць кахраннем... Гэта проста быў чад, якім мы ў некаторыя хвіліны ап'яніліся або... і жыць і любіць няма сілы... Жыцьцё пакалечыла... Еду... Калі вярнуся, можа зноў»...

Я са злосцю адкінуў ад сябе пісьмо.

— Я таксама ня ведаю, ці можна назваць маё пачуцьцё да Галі кахраннем?!


— Ты не кахаў яе,—гаварыла Зося, падыходзячы бліжэй,—ты ня мог яе пакахаць. Усё гэта ня можна назваць кахраннем...

— А ці ёсьць яно наогул, ці ёсьць каханьне?

— Ёсьць,—сказала Зося і почала мяне цала-  
ваць.

А ў маёй галаве шэраю мышку прабегла дум-  
ка, што я ніколі нікога не пакахаю... і мне зрабі-  
лася лёгка-лёгка...

— Але,—ледзьве чутным голасам гаварыў я Зо-  
сі,—то было не каханьне... Гэта так сабе...



## З І М Е С Т

Стар.

✓Паслья буры . . . . .	5
✓Да сонца . . . . .	11
✓Самалёт . . . . .	19
✓Кірмаш . . . . .	30
✓Чалавек, якія не радзіўся . . . . .	52
Споведзь самагоншчыка . . . . .	75
✓Дзіўная заява . . . . .	97
✓Бацюшка . . . . .	107
✓Сон Габруся . . . . .	128
✓На пасеках . . . . .	136
✓Непатрэбны чалавек . . . . .	159
✓Апошняя нач . . . . .	171
✓Талачка-шкрабалачка . . . . .	193
✓Саматканая сьвітка . . . . .	237
Галія . . . . .	265

БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА

КНІГІ ТАГО-Ж АЎТАРА.

БОСЫЯ НА ВОГНІШЧЫ. Поэма. Выд. БДВ. 1925 г.  
Стар. 36. Цана 10 к.

ВЕСНАХОД. Апавяданьні. Выд. 2-е. Выд. БДВ. 1926 г.  
стар. 191. Цана 1 р. 10 к.

БЕЛАРУСЬ ЛАПЦЮЖНАЯ. Поэма. Выд. БДВ.  
1927 г. Стар. 30. Цана 20 к.

ЧЫРВОНАКРЫЛЫ ВЯШЧУН. Поэма-фантазія. Выд.  
БДВ. 1927 г. Стар. 32. Цана 20 к.

МАРЫНА. Поэма. Выд. БДВ. 1926 г. Стар. 39.  
Цана 20 к.

1004


1004

1964 г.

Бел. аддам.

1994 г.





+

*a*



B000000 1959960